

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ
ІМЯ ЯНКІ КУПАЛЫ»

П.У.СЦЯЦКО

УВОДЗІНЫ Ў МОВАЗНАЎСТВА

Рэкамендавана Навукова-метадычным
цэнтрам вучэбнай кнігі і сродкаў навучання
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
у якасці дапаможніка для студэнтаў філагагічных
спецыяльнасцей вышэйших навучальных устаноў

Гродна 2001

УДК 880.26 (075.8)

ББК 81.411

C 92

Рэцэнзенты: кафедра беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагогічнага універсітэта імя Максіма Танка (загадчык кафедры кандыдат філагічных навук, дацэнт П.А.Міхайлаў);
кандыдат філагічных навук, прафесар, загадчык кафедры беларускай мовы Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А.Куляшова В.І.Рагаўцоў.

Сцяцко П.У.

C 92 **Уводзіны ў мовазнаўства:** Дапаможнік. – Гродна:
ГрДУ, 2001. — 231 с.

ISBN 985-417-212-0.

У дапаможніку асвятляюцца ўсе пытанні, прадугледжаныя тыповай праграмай «Уводзіны ў мовазнаўства» (Мн., 2001). У канцы дапаможніка падаецца тэрміналагічны даведнік, які ахоплівае ўсе неабходныя тэрмінаадзінкі – абазначэнні паняццяў.

УДК 880.26 (075.8)

ББК 81.411

ISBN 985-417-212-0.

© П.У.Сцяцко, 2001

ПРАДМОВА

Задача навучальнаага курса «Уводзіны ў мовазнаўства» – даць студэнтам-першакурснікам досвед у асноўных пытаннях навукі пра мову і выпрацаваць у іх навыкі самастойнага аналізу моўных фактаў, падрыхтаваць да засваення мовазнаўчых курсаў філалагічных спецыяльнасцяў ВНУ.

Засваенне курса «Уводзіны ў мовазнаўства» дапаможа выпрацаваць у студэнтаў навуковы погляд на мову як сацыяльную з'яву, як сродак камунікацыі, інфармацыі і самавыяўлення людзей. Тэрміналагічны паказальнік, што падаецца напрыканцы кнігі, змяшчае мовазнаўчыя тэрміны навучальнаага курса, абвязковыя для засваення, што будзе спрыяць павышенню тэарэтычна-лінгвістычнай падрыхтоўкі першакурснікаў і дапаможа паспяховаму авалоданню лінгвістычнымі курсамі, прадугледжанымі універсітэтскімі стандартамі для філалагічных спецыяльнасцяў.

Да гэтага часу студэнты-філолагі Беларусі вывучаюць названую дысцыпліну па кнізе: Рагаўцоў В.У., Юрэвіч А.Л. Уводзіны ў мовазнаўства: Вучэбны дапаможнік для філалагічных факультетаў педінстытутаў (Пад рэд. К.У. Скурата. – Мн.: Выш. шк., 1987), а ў Гродзенскім універсітэце – і па кнізе : П.У. Сцяцко. Пачатковы курс мовазнаўства: Навучальны дапаможнік па курсе «Уводзіны ў мовазнаўства» для студэнтаў спецыяльнасцяў 02.17, 02.19 (Гродна, 1993.).

Выданне новага дапаможніка вымагаеца імкненнем удасканаліць навучальны курс у адпаведнасці з тыповай праграмай курса «Уводзіны ў мовазнаўства» для ВНУ Рэспублікі Беларусь. (2001). Да таго ж, выдадзеныя ў 80 – пачатку 90-х гадоў XX ст. дапаможнікі ўжо амаль выйшлі з выкарыстання з чыста тэхнічных прычынаў.

Пры падрыхтоўцы новага дапаможніка «Уводзіны ў мовазнаўства» аўтарам улічваліся: выхад з друку такіх аўтарытэтных даведнікаў, як «Лингвистический энциклопедический словарь» (М., 1990; далей спасылкі на яго ў скароце: ЛЭС) і «Беларуская мова: Энцыклапедыя» (Мн., 1994; у скароце: БМЭ), і сённяшні змест гэтай навучальнай дысцыпліны і

практыка асвялення яе ў падручніках, выдадзеных у іншых краінах (Расіі, Украіне...).

У прапанаваным дапаможніку «Уводзіны ў мовазнаўства» знайшла свой адбітак шматгадовая практыка выкладання дысцыпліны аўтарам гэтай кнігі ў Гродзенскім педагогічным інстытуце (пачынаючы з 1957 года), Гомельскім універсітэце імя Ф.Скарыны і Гродзенскім універсітэце імя Я.Купалы.

Аўтар шчыра дзякую навукоўцам кафедры беларускага і тэарэтычнага мовазнаўства Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы і найперш кандыдатам філалагічных науку А.І.Багдзевічу, В.Л.Варановічу, Ж.С.Сілівені, якія першыя прачыталі рукапіс і выказалі каштоўныя заўвагі. Аўтар выказвае глыбокую ўдзячнасць калектыву афіцыйнаму рэцэнзенту навучальнага дапаможніка – кафедры беларускага мовазнаўства Беларускага дзяржаўнага педагогічнага універсітэта імя Максіма Танка і яе загадчыку — кандыдату філалагічных науку, дацэнту П.А.Міхайлуву за высокую ацэнку рукапісу і слушныя заўвагі. Аўтар таксама шчыра ўдзячны персанальному афіцыйнаму рэцэнзенту прафесару В.І.Рагаўцову, загадчыку кафедры беларускай мовы Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А.А.Куляшова, за ўважліве прачытанне рукапісу, высокую ацэнку яго вартасці і слушныя заўвагі і каштоўныя парады, якія спрыялі ўдасканаленню навучальнага дапаможніка.

УСТУП

МОВАЗНАЎСТВА ЯК НАВУКА, ЯГО СУВЯЗІ З ІНШЫМІ ГАЛІНАМІ ВЕДАЎ

Сучасная навука налічвае ў свеце больш за 5000 моваў. Апроч сваіх адмысловых рысаў, яны маюць нямала супольнага: усе яны – сродак фармавання і выяўлення думкі, найважнейшая прылада людскіх дачыненняў (зносінаў), варунак развіцця культуры пэўнага калектыву людзей; усе мовы маюць адпаведныя структурныя элементы. Гэта і спалучае іх у адно цэлае – *чалавечую мову*, або проста *мову*. Навуку, якая вывучае мову, называюць *мовазнаўствам*, або *лінгвістыкай* (ад лац. *lingua* – ‘мова’). Мовазнаўства належыць да гуманітарных (грамадскіх) навук і вывучае мову як грамадскую з’яву, як найважнейшы сродак кантактаў (зносінаў) паміж людзьмі, яе прыроду, існасць і структуру, заканамернасці развіцця і функцыянування, класіфікацыю моваў свету, узнікненне і этапы развіцця пісьма ды інш.

Мовазнаўства – складаная сістэма дысцыплінаў тэарэтычнага і практычнага кшталту. Мовазнаўства падзяляецца на прыватнае і агульнае.

Прыватнае мовазнаўства мае дачыненне да асобных моваў (напрыклад, беларускай, нямецкай, грузінскай) ці групы роднасных моваў (да прыкладу, германскіх, славянскіх), яно можа быць *сінхранічным* (грэц. *syn* – ‘разам з’ і *chronos* – ‘час’ = ‘адначасовасць’), калі апісвае факты мовы ў які-небудзь момант гісторыі, або *дыяхранічным* (грэц. *dia* – ‘праз, цераз’ і *chronos* – ‘час’ = ‘розначасовасць’), калі прасочваецца развіццё мовы на працягу пэўнага часу. Так, сіхранічна вывучаецца ў ВНУ курс сучаснай беларускай мовы і *дыяхранічна* – гісторыя беларускай мовы.

Агульнае мовазнаўства вывучае агульныя асаблівасці чалавечай мовы: існасць і прыроду мовы, праблемы паходжання мовы і агульныя законы яе развіцця і функцыянування, метады даследавання мовы. У складзе агульнага мовазнаўства вылучаюць *тыпалагічнае мовазнаўства*, дзе шляхам супастаўлення між сабою моваў высвятляюцца агульныя заканамернасці мовы, вызначаюцца *моўныя ўніверсаліі* – уласцівасці,

сапраўдныя для ўсіх моваў (іх называюць *абсолютнымі ўніверсаліямі*) ці для большасці моваў. Такімі абсолютнымі ўніверсаліямі лічацца наступныя сцверджанні: 1) усе мовы маюць агульныя і ўласныя імёны; 2) кожная мова — гукавая; 3) усім мовам уласцівымі галосныя і зычныя гукі; 4) ва ўсіх мовах сродкам выяўлення думкі ёсьць сказ...

Практычнае мовазнаўства (інакш *дастасоўнае, ужытковае*) вырашае задачы выкарыстання мовазнаўчых ведаў на практицы, ва ўжытку. Гэта – стварэнне і дасканаленне пісьма, напісанне слоўніка і граматыкі пэўнай мовы, навучанне роднай і народнай мове, пераклад з аднае мовы на іншую, стварэнне сістэмы аўтаматычнага перакладу, пошуку і рэфэравання інфармацыі, стварэнне моўных работай дзеля контактаў чалавека з машынай на натуральнай мове ды інш.

Мовазнаўства — адна з найгалоўнейшых для філолага, профільная навука, якая фармуе спецыяліста-філолага.

Курс «Уводзіны ў мовазнаўства» – гэта пачатковы (элементарны) курс агульнага мовазнаўства. У ім падаюцца першыя, больш простыя звесткі пра мову, яе будову, існасць і заканамернасці развіцця; ён знаёміць студэнтаў-першакурснікаў з паняццямі і тэрмінамі мовазнаўства, без якіх нельга абысціся пры вывучэнні любой мовы.

Мовазнаўства мае шчыльныя стасункі з іншымі навукамі. Гістарычна вучэнне пра мову мае працяглу традыцыю — да 3000 гадоў. Пачалося яно з вучэння аб правільным чытанні і пісьме. Спачатку ў старажытных грэкаў яно называлася *граматычным мастацтвам (граматыка)* і ўваходзіла ў іншыя навуки – рыторыку, логіку, стылістыку.

Паступова граматыка з мастацтва «правільна пісаць і чытаць» ператвараецца ў навуку пра мову, пашыраючы сваю праблематыку.

У наш час мовазнаўства не толькі адно з старажытных вучэнняў, але і асноўная навука ў сістэме ведаў, бо натуральная, прыродная мова – гэта ўніверсальны інструмент пазнання, які выкарыстоўваецца ва ўсіх навуках. Да таго ж канкрэтная мова – адзін з галоўных предметаў навучання ў школе. Мова аблігуюча амаль усе сферы людской жыццядзейнасці, таму

навука пра мову (мовазнаўства) — звязаная з многім іншымі навукамі — гуманітарнымі, прыродазнаўчымі, фізічна-матэматычнымі і тэхнічнымі. Найбольш шчыльныя стасункі мовазнаўства з літаратуразнаўствам, тэксталогіяй, паэтыкай, тэорыяй культуры, разам з якім яно складае ***філалогію***. Мовазнаўства звязанае таксама з гісторыяй, псіхалогіяй, фізіялогіяй, этнаграфіяй, геаграфіяй і іншымі галінамі ведаў. На стыку гэтых навук узікаюць сумежныя галіны ведаў: этналінгвістыка, сацыялінгвістыка, псіхалінгвістыка, лінгвасеміётыка, лінгвагеаграфія, нейралінгвістыка, вылічальная лінгвістыка і інжынерная лінгвістыка.

Этналінгвістыка (грэц. *etnos* — ‘народ, племя’ і ‘лінгвістыка’) — кірунак у мовазнаўстве, які вывучае мову ў яе адносінах да культуры, узаемадачыненні моўных, этнакультурных і этнапсіхалагічных фактараў у функцыянаванні і эвалюцыі мовы. Этналінгвістыку разумеюць і больш шырока — як комплексную дысцыпліну, якая вывучае з дапамogaю лінгвістычных метадаў «план зместу» культуры, народнай псіхалогіі і міфалогіі. Этналінгвістыка нарадзілася ў нетрах этнографіі на мяжы XIX-XX стст. у сувязі з вывучэннем шматлікіх індзейскіх плямёнаў Паўночнай і Цэнтральнай Амерыкі. Гэты тэрмін у амерыканскіх навукоўцаў часта замяняецца іншымі — ***антрапалінгвістыка*** (грэц. *anthrōpos* — ‘чалавек’ і лінгвістыка), ***этнасемантыка*** (грэц. *etnos* — ‘народ’ і семантыка).

Этналінгвістыка даследуе праблемы шматмоўнасці, уплыў сацыякультурных фактараў на развіццё мовы, праблемы гістарычнага вывучэння і рэканструкцыі духоўнай этнічнай культуры на аснове фактаў мовы, стварэнне этналінгвістычных атласаў, даследаванне памежных сфераў мовазнаўства і міфалогіі ды інш.

Сацыялінгвістыка (сацыяльная лінгвістыка) — навуковая дысцыпліна, якая развіваецца на стыку мовазнаўства, сацыялогіі, сацыяльнай псіхалогіі і этнографіі і вывучае комплекс праблемаў, звязаных з сацыяльнай прыродай мовы, яе грамадскімі функцыямі, механізмам уздзеяння сацыяльных фактараў на мову і той ролі, якую выконвае мова ў жыцці грамадства. Асноўныя праблемы сацыялінгвістыкі:

сацыяльная дыферэнцыя мовы, праблема нацыянальнай мовы, моўная сітуацыя, сувязь і ўзаеміны мовы і культуры, праблемы сацыяльных аспектаў білінгвізму (лац. *bi-* у складаных словах — ‘падвойны, дваякі’ і *lingua* — ‘мова’ = ‘дзвюхмоўе’) і *дыгласіі* (грэц. *di-* ‘двойчы’ і *glossa* — ‘мова’) — адначасовая існавання ў грамадстве дзвюх моваў (або дзвюх формаў адной мовы), якія выкарыстоўваюцца ў розных функцыйных сферах.

Адмысловое месца ў сацыялінгвістыцы займае праблема *моўнай палітыкі* — мерапрыемствы дзяржавы (партыі, грамадскай суполкі), накіраваныя на змену ці захаванне функцыйнага размеркавання моваў (ци моўных падсістэм), на ўвядзенне новых ці захаванне ранейшых моўных нормаў (шляхам правядзення рознага віду анкетавання).

Псіхалінгвістика — наука, якая вывучае працэсы ўтварэння маўлення, а таксама ўспрыняцця і фармавання маўлення ў іх дачыненні да сістэмы мовы. Псіхалінгвістыку называють таксама *тэорыйай маўленчай дзейнасці*. Псіхалінгвістыка распрацоўвае мадэлі маўленчай дзейнасці і психафізіялагічнай арганізацыі чалавека. Яна дае тэарэтычнае тлумачэнне такім практичным задачам, як навучанне роднай мове, асабліва — навучанне замежным мовам, маўленчае выхаванне школьнікаў, праблемы маўленчага ўздеяння, найперш прапагандзе і дзейнасці сродкаў масавай інфармацыі, у судовай психалогіі і крыміналістыцы (напрыклад, пазнаванне людзей па асаблівасцях іх маўлення), праблемы машыннага перакладу, маўленчага ўводу інфармацыі ў ЭВМ і г.д.).

Псіхалінгвістыка паводле прадмету даследавання блізкая да лінгвістыкі, а паводле метадаў — больш блізкая да психалогіі. Асноўныя кірункі даследавання псіхалінгвістыкі: распрацоўка агульных тэарэтычных мадэляў спараджэння і ўспрыняцця маўлення, структуры маўленчых працэсаў, фактаў распазнавання маўлення, развіцця дзіцячага маўлення, стварэнне слоўнікаў асацыяцыйных нормаў ды іншае.

Семіётыка (грэц. *glossa* — ‘знак, прымета’) — наука, якая вывучае агульнае (супольнае) у пабудове і функцыянуванні

разнастайных знакавых (семіятычных) сістэмаў, якія захоўваюць і перадаюць інфармацыю: у грамадстве — гэта мова, абрады, звычаі і г.д., у прыродзе — камунікацыя жывёлаў, у самім чалавеку — слыхавое і зрокавое ўспрыніцце ды інш.

Кантактаванне семіётыкі і лінгвістыкі прывяло да ўзнікнення **лінгвасеміётыкі**.

Нейралінгвістика (грэц. *neuron* — ‘жыла, нервы’ і *лінгвістика*) — наука, якая вывучае на падставе лінгвістычных звестак функцыі і зоны цэнтральнай нервовай сістэмы, звязаныя ў норме і паталогіі з моваю.

Вылічальная лінгвістика вывучае стварэнне складаных сістэмаў аблугоўвання ЭВМ з дапамogaю мовы, што робіць мажлівым размову чалавека з ЭВМ, аўтаматычную перапрацоўку, запамінанне, пошук і вывядзенне інфармацыі ў маўленчай форме. Частку гэтых задач часам спалучаюць з тэрмінам **інжынерная лінгвістика**.

Лінгвагеаграфія (*лінгвістычная геаграфія*) — галіна мовазнаўства, якая вывучае тэрытарыяльнае паширэнне моўных з'яваў. Лінгвагеаграфія вылучылася з дыялекталогіі (у канцы XIX ст.) як навуковай дысцыпліны, у якой апісваюцца дыялектныя адрозненні на пэўнай моўнай тэрыторыі. Гэтыя адрозненні пераносяцца на геаграфічную карту і абазначаюцца *ізаглосамі* (грэц. *isos* — ‘роўны, аднолькавы, падобны’ і *glōssa* ‘мова, маўленне’) — лініямі, якія злучаюць пункты з аднолькавымі дыялектнымі асаблівасцямі. Спалучэнне ізаглосаў на тэрыторыі паширэння пэўнай мовы, інакш «моўны ландшафт», і ёсць аб'ектам вывучэння лінгвістычнай геаграфіі. Узнікненне і развіццё лінгвістычнай геаграфіі звязана з картаграфаваннем дыялектных адрозненняў і стварэннем дыялекталагічных атласаў. Гэтыя атласы могуць быць розныя: атласы асобных рэгіёнаў, атласы адной мовы (напрыклад, «Дыялекталагічны атлас беларускай мовы». Мн., 1963), атлас групы роднасных моваў («Агульнаславянскі лінгвістычны атлас»), атласы тэрыторыяў, на якіх бытуюць рознасістэмныя мовы («Лінгвістычны атлас Еўропы»). Такія атласы (асабліва двух апошніх відаў) спрыяюць даследаванию гісторыі развіцця і ўзаемадзейння цэлых народаў, іх моваў і культуры.

РАЗДЗЕЛ I. ПРЫРОДА, ІСНАСЦЬ І ФУНКЦЫІ МОВЫ, ЯЕ СТРУКТУРА

§ 1. Прырода мовы, яе існасць

Надта важная праблема мовазнаўства – вызначэнне існасці (сутнасці) мовы, г.зн. што ёсьць мова – біялагічнай, інды-відуальная (псіхічная) ці сацыяльнай (грамадская) з'ява? Сучасная навука лічыць мову з'явай *сацыяльнай*, а не *біялагічнай*, бо мова не перадаецца па спадчыне, ад старэйшых да маладзейшых, як біялагічныя, расавыя адзнакі (колер скуры, валасоў, форма твару ды іншыя). Дзіця авалодвае моваю таго соцыуму (калектыву), у якім расце і выхоўваецца. Па-за людскай супольнасцю дзіця наогул не можа навучыцца размаўляць, авалодаць моваю. Пра гэта сведчаць вядомыя ў навуцы факты: 1) немаўля, якое выхоўвалася ў логаве ваўкоў, пераняло іх практыку хады, яды, пэўныя выгукі, але размаўляць яно не ўмела; 2) дзеці розных расаў, апынуўшыся ў іншым людскім асяроддзі, не захавалі моўнага коду сваіх бацькоў, а навучыліся мове таго калектыву, дзе яны жылі і выхоўваліся.

Мова не ёсьць і *чыста індывідуальная (псіхічнай) з'явай*, бо ў такім разе кожны індывід (чалавек) меў бы сваю мову. Але тады людзі не змаглі бы паразумецца між сабою, бо не было бы супольнага для іх сродку зносінаў. Нагадаем легенду пра Вавілонскую вежу, якую людзі будавалі, каб дабрацца да нябесаў, да Бога. Але, як распавядаецца ў легендзе, Бог пазбавіў гэтых «будаўнікоў» агульнае мовы, і яны не змаглі дамовіцца між сабою, каб скончыць «будаўніцтва».

Мова асобнага чалавека ўзнікае і развіваецца толькі ў грамадзе (калектыве) і пад уздзеяннем калектыву. Значыць, мова не нейчы дарунак і не вынаходства адной асобы; творцам і носьбітам мовы ёсьць калектыв (грамада), грамадства, народ. Такім чынам, мова – гэта з'ява *сацыяльная* (грамадская), а не чиста біялагічная ці індывідуальная, бо без грамадства (соцыуму) мова немагчыма, яе не можа быць. Як і наадварот: без мовы не існуе грамадства, бо людзі не змаглі бы паразумецца адзін з адным, наладзіць вытворчасць, свой побыт і выжыванне.

Людскія зносіны (дачыненні) здзяйсняюцца галоўным чынам з дапамogaю *гукавой* (ці пісьмовай) мовы. Пэўную ролю ў людскіх дачыненнях выконваюць і *невербалныя* (нямоў-

ныя) формы зносінаў: **міміка** – выразныя рухі твару, **жэсты** (**мігі**) – умоўныя знакі, перадаваныя рухамі пальцаў, а таксама розныя **сігналы і сімвалы** – умоўныя знакі, якія перадаюць паведамленне на адлегласці (знакі святлафору, дарожныя знакі, гудкі небяспекі ды падобныя). Аднак згаданыя сродкі (міміка, мігі, сігналы, сімвалы ды інш.) выступаюць як **другародныя**, яны выкарыстоўваюцца толькі пры адпаведных варунках. Мова ж **усеагульны, найважнейшы** сродак людскіх стасункаў (зносінаў, дачыненняў). Сацыяльнасць мовы выяўляецца перадусім у яе сувязі з народам, грамадствам – стваральнікам і носьбітам мовы, а таксама ў **сацыяльным расслаенні мовы** – наяўнасці тэрытарыяльных (рэгіянальных) і сацыяльных яе адгалінаванняў – дыялектаў (гаворак і жаргонаў).

§ 2. Функцыі мовы

Прызначэнне мовы, яе роля – найперш быць сродкам людскіх дачыненняў (зносінаў), інакш **камунікацыі** (лац. *communicatio* – ‘паведамленне, сувязь, стасункі, дачынені’). Таму гэтую асноўную грамадскую (сацыяльную) функцыю мовы называюць **камунікацыйнай**. Пры контактах (моўных зносінах) людзі перадаюць адзін аднаму свае думкі, волевыяўленні, пачуцці, уздзейнічаюць адзін на аднаго, дамагаюцца ўзаемапаразумення, наладжваюць сумесную працу – забяспечваюць існаванне грамадства і яго развіцця.

Другая цэнтральная функцыя мовы – **думкафармавальная**: мова выступае «ўтваральным органам думкі (мыслі)» (В.Гумбалт).

У мове (моўных тэкстах) знаходзяць сваё адлюстраванне вынікі пазнавальнай дзеяннасці чалавека, таму гэтую функцыю мовы называюць **пазнавальнай**, або **кагнітыўнай** (ад лац. *cognitio* – ‘пазнаванне’).

Акрамя таго, вылучаюць шмат іншых прызначэнняў мовы (да 25 функцыяў). Гэта **называльная**, або **намінацыйная** (лац. *nominatio* – ‘называнне’) — функцыя называння рэаліяў і паняццяў; **экспрэсійная** – функцыя выяўлення пачуццяў, экспрэсіі; **апеляцыйная** (ад лац. *appellatio* – ‘зварот’) – функцыя звароту да слухача; **валюнтатыўная** (лац. *valuntas* – ‘воля’) — функцыя волевыяўлення, змушэння да дзеяння; **эстэтычная** функцыя ды іншыя.

§ 3. Узаемаадносіны мовы і мыслення

Мова – гэта не толькі найважнейшы сродак камунікацыі (людскіх зносінаў), але і *прылада фармавання і выяўлення думкі*. Слова служыць прыладай фармавання думкі, бо яно абагульняе – абазначае не толькі адзін канкрэтны прадмет, але і цэлы клас аднародных прадметаў. Напрыклад, слова *стол, бяроза, помнік* абазначаюць не толькі тыя прадметы, што перад намі, але і ўсе іншыя. *Мысленне здзяйсняеца ў моўнай форме*, яно становіцца рэальнасцю, даступнай іншым і прыдатнай для перадачы і захавання дзяякуючы мове. Сувязь мовы і мыслення вельмі шчыльная. Мова непасрэдна ўдзельнічае ў фармаванні мыслення (у тым ліку і *ўнутранае маўленне*) і выяўленні актаў мыслёвай дзейнасці; мысленне дазваляе выбраць пэўныя сродкі для інфармацыі (слова, тыпы сказаў і г.д.). Мысленне здзяйсняеца ў шчыльной сувязі з мовай і на яе аснове. Гэта пацвярджаецца і тым, што чалавек, які дасканала валодае некалькім мовамі, заўсёды ведае, на якой мове ён думае.

Больш дасканалае мысленне спрыяе і большай дасканаласці мовы, маўлення. Як і наадварот: багатая мова спрыяе большай лагічнасці і гнуткасці мыслення. Як бачым, мова і мысленне складаюць еднасць. *Еднасць* мовы і мыслення ў тым, што без мыслення не можа быць мовы, як і натуральнага, адцягненага мыслення – без мовы. Мова і мысленне і ўзікі гістарычна адначасова ў працэсе працоўнага развіцця чалавека. Еднасць мовы і мыслення ў тым, што яны разам звязаныя з дзейнасцю цэнтральнай нервовай сістэмы і мозгу. Паміж імі маюцца двухбаковыя стасункі: маўленчая дзейнасць парушаеца пры парушэнні дзейнасці мозгу.

Аднак еднасць мовы і мыслення не азначае іх тоеснасці. Мова і мысленне розняцца паміж сабою: яны маюць сваю адметную структуру (будову), свае элементы, катэгорыі гэтай структуры. Мова – гэта *матэрыяльная з'ява*, яе структурныя адзінкі (слова, словазлучэнні, сказы і інш.) маюць матэрыяльнае (гукавое) выяўленне; мысленне – *ідэальнае*, яно не мае сваіх матэрыяльных уласцівасцяў (вагі, масы, паходжанне, аўтэнтычнасць і інш.) і таму не можа быць непасрэдна ўспрынятым, а толькі праз мову, да таго ж праз канкрэтную мову. Мысленне, як пра-

цэс познання навакольнага свету, мае свае катэгорыі: паняцце, развага (= рус. суждение), выснова; мова – свае: гук (фанема), марфема, слова, словазлучэнне, сказ.

Функцыі мовы і мыслення таксама адметныя. З дапамо-гаю мыслення мы пазнаем рэчаіснасць; аналізуочы яе кампа-ненты, вызначаючы іх сувязі і абагульняючы іх, робім пэўныя высновы адносна заканамернасцяў гэтых сувязяў; асноўная функцыя мовы – матэрыйлізацыя мыслення пры дапамозе гу-кавых знакаў (слоў, словазлучэнняў, сказаў).

Законы мыслення – агульначалавечыя, а моўныя заканамернасці – адметна нацыянальныя, бо думаюць людзі адноль-кава (ці амаль аднолькава), а выяўляючы гэтую думкі па-роз-наму, адмысловы – на розных мовах.

§ 4. Мова і маўленне

Паняцці «мова» і «маўленне» сталі размяжоўвацца напры-канцы XIX ст. Упершыню аргументавана вылучыў іх і размежа-ваў знакаміты тэарэтык агульнага мовазнаўства швейцарскі мовазнаўца Фердынанд дэ Сасюр (1857 – 1913). У сучаснай лінгвістыцы гэтая розныя паняцці абазначаюцца адметнымі тэрмінамі: па-беларуску — мова і маўленне, па-руску — язык і речь, па-польску — język і mowa і г.д.

Пад *мовай* разумеюць *сістэму матэрыйальных адзінак* (тыповых гукаў, марфемаў, слоў, словазлучэнняў, сказаў) і *сістэму правілаў функцыянявання іх (граматыку)*. Сістэму матэ-рыяльных адзінак інакш называюць *інвентаром* мовы, які разам з граматыкай і складае існасць мовы як найгалоўнейшай прылады камунікацыі.

Мова – агульнанародны набытак, прыдатны для функцыянявання ў любых абставінах і сітуацыях. Аднак у працэсе камунікацыі карыстальнік мовы можа рэалізаваць гэты агульна-народны набытак з пэўнай адметнасцю, выяўляючы свае інды-відуальныя рэакцыі на з'явы рэчаіснасці, свае канкрэтныя пачуцці і перажыванні, да прыкладу, як у сказе *Бацькі чакаюць мяне* (радасць ці трывогу і г.д.). Рэалізацыю мовы ў акце маў-ленчай дзеянісці называюць *маўленнем*, г.зн. *мовай у дзеянні* (людзі *мовяць, размаўляюць*). Гэта – рэалізацыя агульнанароднага набытку – мовы — у кожным канкрэтным выпадку для

перадачы канкрэтнай думкі, волевыяўлення, пачуцця. Яна можа адбывацца не толькі ў вуснай, але і ў пісьмовай форме. Вытворнасць маўлення ад мовы добра выяўляеца і ў самой структуры слова: *мова* → *мовіць* → *маўленне*. Да маўлення ў шырокім сэнсе слова належыць і г.зв. **«кунутранае маўленне»** – думанне з дапамогаю моўных сродкаў без вымаўлення ўслых (думанне самому сабе). Звычайна маўленчая дзейнасць – двухбаковы працэс, які спалучае гаварэнне і слыхавое ўспрынняцце яго, разуменне, а пры пісьмовай камунікацыі – пісанне і чытанне. Маўленчая дзейнасць складаецца з асобных актаў маўлення. У маўленчым акце ствараеца ***тэкст*** – здабытак маўлення. Ім можа быць як аднаслойная рэпліка, так і ўвесь апавед, паэма, раман. У тэксце, як форме існавання мовы, моўны інвентар і граматыка могуць выкарыстоўвацца па-рознаму, улічваючы абставіны і мэты выказвання. Агульнанарадныя слова могуць набываць чыста маўленчыя значэнні, не зафіксаваныя ў мове (слоўніках). Індывідуальнасць, адметнасць маўлення выразна выяўляеца, напрыклад, пры парашунні тэкстаў розных пісьменнікаў.

У маўленні знаходзяць свой адбітак псіхалагічна-фізіялагічныя асаблівасці размоўцы, стан яго як асобы, адносіны да суразмоўцаў, таму маўленне можа быць эмацыйнае, шчырае, далікатнае, ліслівае ці, наадварот, нейтральнае, афіцыйнае, пагрозлівае і г.д., а паводле сэнсу – інтэлектуальнае, блытанае...

У маўленні могуць узняцца адхіленні ад ***нормы*** (правілаў ужывання моўных сродкаў), таму паўстаема проблема ***культуры маўлення***. Адзінкі маўлення пры пэўных варунках могуць стаць фактам мовы, асабліва калі яны больш адпаведныя структуры мовы, яе сістэме. Гэта выразна выяўляеца падчас адраджэнцкіх тэндэнцыяў у мове, якая вызываеца ад асіміляцыйнага ўціску з боку іншай мовы. У беларускай мове падчас яе дзяржаўнасці (з 1990 г.) у маўленчай практицы актыўна выкарыстоўваюцца адмысловыя заканамернія беларускія слова на месцы штучных для яе былых усесаюзных стандартаў, напрыклад *суразмоўца* замест *субядеднік*, якое матывуеца ў беларускай мове словам *бяседа* ‘застолле, выпіўка’, *саманавучальнік* на месцы *самавучыцель*, *вернік* замест *веруючы* ды падобныя. У такім разе ўзнікае проблема ***культуры мовы*** (а не

маўлення), *праблема дасканалення саміх нормаў літаратурнай мовы*. (Згадайма кнігі: П.У.Сцяцко. Праблемы нормы, культуры мовы (1998); П.У.Сцяцко. Праблемы лексічнага нарманавання беларускай мовы (1999)).

Такім чынам, асноўная адзнака, прымета маўлення – яго *індывідуальнасць*, бо ажыццяўляеца яно канкрэтнай асобай, з яе густамі і звычкамі. У маўленні агульнанарадныя слова нярэдка набываюць свае індывідуальныя адценні і выкарыстанне.


Мова і маўленне – шчыльна звязаныя між сабою катэгорыі, які агульнае і адзінковае: *агульнае (мова)* рэалізуеца ў *адзінкам (маўленні)*. *Маўленне* – сама форма існавання мовы, бо мова выяўляеца і здзяйсняеца ў маўленні. Гістарычна мова як агульнанарадны сродак узнікла з маўлення асобных размоўцаў, стаўшы з'явай агульнанараднай. Разам з тым маўленне ўплывае на мову, вядзе да змены яе.

Суадносіны адзінак мовы і маўлення можна паказаць у табліцы:

Адзінкі мовы	Адзінкі маўлення
фанема	гук (алафон)
марфема	морф (варыянт марфемы)
слова (лексема)	словаформа
сказ	выказванне

Мова і маўленне розняеца, як відаць з табліцы, і сваімі адзінкамі. Так, слова як моўная адзінка рэалізуеца ў яго маўленчых адзінках – словаформах. У сказе *Крумкач крумкачу вока не выдзеубе* два першыя «маўленчыя слова» *крумкач, крумкачу* складаюць адно моўнае слова — лексему *крумкач*, якая выяўляеца ў дзвюх яе словаформах. У прыкладах *наг – назе – ножачка* каранёвая марфема (корань) рэалізуеца ў трох яе варыянтах (морфах): *наг - наз’ - нож-*. Фанема (тыповы гук) можа выяўляцца ў некалькіх канкрэтных гуках: напрыклад, фанема-прыстаўка <з> — у гуках [з],[с],[ж],[ш], як у словах: *змыць, скінуць (<зкінуць), [жж]аць (зжаць), [ши]ыць (зшиць → сшиць)*.

Дачыненні мовы і маўлення ў агульным плане можна прайлюстраваць наступнымі рыйсункамі (паводле Ю.С.Маслава).



§ 5. Мова і грамадства (мова–народ–класы—іншыя супольнасці—асоба)

Мова як найважнейшы сродак камунікацыі (людскіх зносінаў), прылада фармавання і выяўлення думкі — агульнанародны набытак, бо толькі агульнанародная мова дае магчымасць наладзіць вытворчасць і дзейнасць ва ўсіх сферах жыцця. У класавым грамадстве мова таксама аднолькава абслугоўвае розныя класы (рабоў і рабаўладальнікаў і г.д.).

Аднак агульнанародная мова не з'яўляецца *абсолютна адзінай* на этнічнай тэрыторыі яе пашырэння ці ў розных сферах яе выкарыстання. Так, нацыянальная агульнанародная мова мае сваімі разнавіднасцямі (варыянтамі) літаратурнаю мову і дыялекты (а яны – больш дробныя адзінкі – мясцовыя гаворкі); існуюць таксама класавыя, прафесійныя і іншыя адгалінаванні мовы. Усе гэтыя разнавіднасці мовы – вынік адлюстравання дыферэнцыяцыі моўнага калектыву.

Літаратурная мова – узорны варыянт агульнанароднай мовы, які мае пісьмова замацаваныя нормы (правілы выкарыстання мовы ў маўленчай дзейнасці). Літаратурная мова, будучы пашыранай на тэрыторыях розных дзяржаваў і абслугоўваючы розныя народы, мае свае адпаведныя *варыянты*. Напрыклад, агульнапрызнанай лічыцца наяўнасць брытанскага і амерыканскага варыянтаў англійскай мовы. Можна казаць і пра

пэўныя варыянты рускага маўлення на Украіне і Беларусі, абу-моўленыя фактамі дзвюхмоўя. «Тлумачальны слоўнік беларус-кай літаратурнай мовы» (Мн., 1996) засведчыў: «*Гаварыць на трасянцы*. (С.661).

Дыялекты – гэта мясцовыя (рэгіянальныя) разнавід-насці агульнанараднай мовы, мова насельнікаў пэўнага рэ-гіёну. Так, у беларускай дыялекталогіі вылучаюць два асноў-ныя дыялекты: паўночна-ўсходні і паўднёва-заходні, кож-ны з якіх мае свае адметныя рысы на фанетычным, марфалагічным і лексічным ярусах.

Паўночна-ўсходні дыялект

1. Фанетычныя адрозненні

- Гук [r] парны па цвёрдасці-мяккасці:
рука, але рекі
- Адкрытыя галосныя: *конь, хлеў, лес*

-- Дысіміляцыйнае аканне і яканне (калі [a] у слове знаходзіцца пад націкам, то ненаціскны галосны [a] распадабняеца ў першым складзе перад націкам): *нъга, сістра, зімля*

2. Граматычныя адрозненні

- Часціца *-ся* (вымаўляеца мякка):
забыва́сь, спыта́ясь, смія́ясь
- Назоўнікі ніякага роду ў назоўным і вінавальнym склонах множнага ліку маюць канчатак *-ы*: *азёры, вёдры, вокны*

- Гук [r] няпарны, толькі ц
рука і рекі
- Закрытыя галосныя *і* дыц
кёнь ці *куёнь*, *хлеў* ці *хлеў*, *л* ^

-- Недысіміляцыйнае аканне і яканне (распадабнення ням:
нага, сястра, зямля)

- Часціца *-са* (вымаўляеца ці
забыва́са, спыта́са, смія́яса
- Назоўнікі ніякага роду у F скл. мн. л. маюць канчатак –
азёра, вёдра, вокна

3. Лексічныя адрозненні

гарлач, бульба, галень
прасла, нада

збанок, картопля, дзяр
частакол, трэба

Існуе і г.зв. **паўдышылект** — сумесь мясцовай гаворкі і літа-ратурнай мовы (у вясковым асяроддзі размоўцы выкарысто-

ўваюць побач з літаратурнымі сродкамі і мясцовыя). Паўдыш-
лект звычайна ўласцівы вяскоўцам старэйшага пакалення.

Акрамя рэгіянальных (тэртыярыяльных) разнавіднасцяў агульнанараднай мовы, існуюць і **сацыяльныя** яе адгалінаванні. Найперш гэта разнавіднасці, звязаныя з прафесійнаю дыферэн-
цыяцый грамадства. На лексічным ярусе мовы гэта **прафесі-
яналізмы** – спецыяльныя слова і выразы пэўных галінаў выт-
ворчасці і науکі: у медыкаў *іньекцыя, анкалозія, лячальны зы-
ход*, у мовазнаўцаў – *фанема, алафанема, марфема, морф,
лексема, словаформа, парадыгма, сінтагма* і г.д..

Апроч прафесіяналізмаў, вылучаюць **прафесійныя арго** –
неафіцыйныя абазначэнні тых ці іншых паняццяў адпаведнай
галіны вытворчасці, а таксама пэўных калектываў людзей, аб’-
яднаных супольнымі інтарэсамі (рыбакоў, школьнікаў, студэнтаў
ды інш.). Напрыклад, у шафёраў – *дворнікі* ('шчоткі-шклоачыш-
чальнікі'), у студэнтаў – *шпора, бомба* 'шпаргалка' ды інш.

Асобнае месца займае **арго дэкласаваных** элементаў грамад-
ства – жабракоў, бамжоў, злодзеяў, бандытаў... (Гл. далей, § 41).

У класавым грамадстве пэўныя адметнасці ў мове маюць
адпаведныя класы. Так, у Расіі ў XIX ст., як правіла, толькі ў
дваранскім асяроддзі выкарыстоўваліся слова *бонжур, декольте,
комильфо*. (Паводле Б.М. Галавіна).

Адметнасці ў выкарыстанні мовы мае і такая ячэйка грамад-
ства, як сям’я, а таксама індывид, асоба. Выдатныя постаці таго ці
іншага народу істотна ўплываюць на яго мову, на працэс папаў-
нення слоўніка мовы, унармавання мовы. Так, вялікая заслуга ў
выпрацоўцы нормаў беларускай літаратурнай мовы належыць
Янку Купалу і Якубу Коласу, украінскай – Тарасу Шаўчэнку, рус-
кай – Аляксандру Пушкіну, польскай – Адаму Міцкевічу.

Індывідуальны варыяント мовы называюць **ідыялектам**
(грэц. *idios* – ‘свой, своеасаблівы, адмысловы’ і (*дыя*)*лект* = ‘свой
дыялект’) — спалучэнне фармальных і стылістычных асаблівас-
цяў, ўласцівых маўленню асобнага носібіта гэтай мовы.

Адзначаныя варыянты (разнавіднасці) агульнанараднай
мовы (літаратурная мова, дыялекчная, сацыяльныя арго і дыя-
леккт) – гэта ўсё выяўленні агульнага (супольнага) – у адзінка-
вым. Усе гэтыя варыянты (адгалінаванні) маюць супольны стры-
жань (корань), які і яднае іх у адно цэлае – агульнанарадную мову.

§ 6. Стылістычныя адразненні ў мове

Акрамя згаданых варыянтаў агульнанараднай мовы, вылучаюць яшчэ асобныя *варыянаты літаратурнай мовы*, г.зв. *функцыйна-стылістычныя* яе разнавіднасці. Іх вывучае *стылістыка*. У стылістыцы найперш вызначаюць *нейтральны* стыль, на фоне якога выразна выступаюць, з аднаго боку, *гутарковы (размоўны)* стыль, а з другога – *кніжныя стылі: навуковы, афіцыйна-справавы, публіцыстычна-прамоўніцкі, паэтычны*. Кожны з гэтых стыляў мае свае адметныя стылістычнаафарбаваныя слова і выразы, звароты. Напрыклад, *гутарковы стыль*: *хіхікаць, вятырска, сонейка, дыбаць, малайчына, лайдак, лежабок; навуковы стыль* (яму ўласцівые шматлікія тэрміны – спецыяльныя слова з адмысловых галінаў ведаў): *сінтагма, парадыгма, дыстрыбуцыя, месцаход, аэранаўтыка; афіцыйна-справавы*: *пратакол, рэзалюцыя, спрааваздача, бюро, кантора; публіцыстычна-прамоўніцкі стыль*: *самакрытыка, ажыццяўіць, ініцыятыва, гуманітарная дапамога, гарачыя крокі* ды інш.

Такім чынам, дыферэнцыяцыя (расслаенне) грамадства знаходзіць сваё адлюстраванне і ў агульнанараднай мове, выяўляецца ў яе варыянтах – рэгіянальных (тэрытарыяльных), сацыяльных, спецыяльных (прафесійных), а ў літаратурнай мове – у яе функцыйна-стылістычных адгалінаваннях.

Апошнім часам сталі вылучаць г.зв. *слэнг* – моўны стыль, у якім свядома, знарок адмаўляюцца прынятая нормы, пераназываюцца пэўныя паняцці (*продкі* замест *бацькі, тачка* на месцы *машина*), дэманструюцца грубасць, цынізм (*балдзець, урубіцца*). (Паводле Ю.С.Маслава).

§ 7. Мова як адмысловая знакавая сістэма

Сучаснае мовазнаўства лічыць мову адмысловой сістэмай знакаў. На гэтай знакавай сістэме засноўваецца выкарыстанне ўсіх іншых знакавых сістэмай. Напрыклад, дарожная сістэма знакаў, дзе носьбіты мовы па дамоўленасці абазначаюць зялёнym святлом змест ‘праезд вольны’, чырвоным – ‘забаронены’ і г.д. У сваім жыцці мы сутыкаемся з разнастайнымі знакамі: знакі на шыльдах крамаў, тэлефонныя знакі (напрыклад, частыя кароткія гудкі – ‘занята’), чыгункавы семафор, свят-

лафоры і іншыя дарожныя знакі, якія інфармуюць кіроўцаў транспарту пра адметнасці дарогі ды пад.

Выкарыстоўваныя любыя знакі маюць на мэце перадаць пэўную інфармацыю. Усе сістэмы сродкаў, ужываныя чалавекам для абмену інфармацыяй, — **знакавыя**. Знакавыя сістэмы і правілы іх выкарыстання вывучае адмысловая навука — **семіётыка**, або **семіялогія** (грэц. *sēma* ‘знак’).

Кожны знак мае два бакі, дзве ўласцівасці: 1) **матэрыяльны** бок знака, які называюць **экспанентам** (лац. *exponere* ‘высташтавляю напаказ’), або **«азначальным»**; напрыклад, трэх колеры святлафора — чырвоны, жоўты, зялёны; 2) **змест знака**, або **«азначанае»**; у нашым прыкладзе: чырвоны колер светлафора азначае ‘стоп, праезд забараняеца’, зялёны — ‘праезд вольны’…

Знакі ў адпаведнай сістэме супрацьпастаўляюцца адзін аднаму, як згаданыя чырвоны і зялёны колеры ў святлафоры. Супрацьпастаўленасць зместу выяўляеца і г.зв. **нулявым экспанентам** знака, г.зн. адсутнасцю матэрыяльна выражанага экспанента, які перадае сваю адрознную інфармацыю; напрыклад, святлафор без святла сведчыць пра адсутнасць рэгуляванасці руху на дарозе.

Сувязь паміж экспанентам (формай знака) і зместам (значэннем) знака ўмоўная (устанаўляеца паводле дамоўленасці).

Змест знака мае абагульненільнае значэнне, г.зн. абазначае пэўнае паняцце, а не толькі канкрэтную рэалію.

Нямоўныя знакі не толькі другасныя (узніклі на падставе дамоўленасці), але і больш простыя, элементарныя: яны адназначныя, не маюць эмацыйна-экспрэсійных элементаў, тымчасам як слова бываюць не толькі адназначныя, але і шматзначныя; акрамя асноўнага значэння, слова маюць і эмацыйна-экспрэсійныя значэнні (параўн. *сонца* і *сонейка*, *вецер* і *вятырска*) і свае стылёвия адметнасці.

Моўная сістэма знакаў, апроч таго, значна больш складаная па колькасці адзінак, па адметнасці іх семантыкі і ўзаемадачыненнях.

Якія ж знакі мае мова як сродак зносінаў людзей, як прылада думкі?

Як вядома, людзі абменьваюцца думкамі, пачуццямі, кан-

тактуюць між сабою з дапамогаю *тэксту* – найбольшай адзінкі маўлення, выказвання, што падзяляецца на сказы (часам выступае як адзін сказ). *Сказ* у сваю чаргу падзяляецца на значэневыя часткі. Найбольш відавочнымі і звыклымі значэневымі часткамі сказа ёсць *слова*. Слова мае ў сваім складзе мінімальныя, непадзельныя значэневыя часткі. Такімі ў мове з'яўляюцца *марфемы* (грэц. *morphē* – ‘форма’), а ў маўленні – канкрэтныя экзэмпляры яе — *морфы*. Гэта корань, прыстаўка, суфікс, канчатак. У згаданым раней сказе *Крумкач крумкачу вока не выдзеўбе* слова «крумкач» рэалізуецца двумя экзэмплярамі слова – інакш *словаўжываннямі*. Сказам можа выступаць і адно слова. Напрыклад *Марі!* Асобнае слова можа быць і марфемай, морфам, калі яно не падзяляецца на значэневыя часткі (як згаданае *марі*).

Разгледжаныя элементы сказа – слова і марфема ў мове, словаформа і морф у маўленні – *двуhabковыя адзінкі*. Яны маюць *план выражэння* (выяўлення) і *план зместу*. Планам выяўлення выступае спалучэнне гукаў, а зместам – значэнне: *рыб-ак* – каранёвая марфема складаецца з трох гукаў [р-ы-б], а суфіксавая – з двух [-а-к]; каранёвая марфема абазначае паняцце ‘звязаны з рыбай’, а суфіксавая – ‘асоба’.

Акрамя двухбаковых адзінак, мова (маўленне) мае і аднабаковая адзінкі, імі выступаюць асобныя гукі, або *фоны* (грэц. *phone* – ‘гук, голос’).

Спалучэнне асобных экзэмпляраў фонава складае моўную адзінку *фанему*. Так, у слове *tata* ёсць чатыры фонавыя (канкрэтныя гукі) і дзве фанемы: <т> і <а>.

Моўнымі знакамі выступаюць двухбаковая адзінка: слова (лексема) і марфема. Іх матэрыйальны экспанент – гучанне, а змест – значэнне, выражанае словамі ці марфемай. Фанемы, як аднабаковая адзінкі (яны не маюць свайго значэння), не з'яўляюцца знакамі, а выступаюць будаўнічым матэрыйялам для знакаў, іх экспанентаў.

Фанемы (гукі) называюць «фігурамі плану выяўлення», фігурамі, з якіх будуюцца знакі.

Моўныя знакі складаюць адпаведныя ярусы. Найдрабнейшы ярус – *ярус фанемаў* (іх некалькі дзесяткаў у мове). З фанемаў будуюцца марфемы, іх спалучэнне складае *марфемны ярус*,

з марфемаў утвараюцца словаў (лексемы), яны разам складаюць **лексічны ярус**. З лексемаў утвараюцца словазлучэнні і сказы — **сінтаксічны ярус**. Шмат'яруснасць моўнай структуры забяспечвае значную эканомію моўных сродкаў пры выяўленні самага разнастайнага зместу. Так, з невялікай колькасці фанемаў пры іх камбінацыі мова стварае экспаненты для тысячаў марфемаў, а марфемы, спалучаючыся рознымі спосабамі, складаюць ужо сотні тысячаў слоў, а словаў пры іх разнастайнай камбінацыі ўтвараюць ужо мільёны і мільярды сказаў.

Мова і штучныя знакавыя сістэмы маюць між сабою як падабенства, так і адрозненне. Падабенства іх у тым, што экспаненты марфемаў і слоў, як і экспаненты штучных знакавых сістэмаў (напрыклад, дарожных знакаў), **матэрыяльныя** (іх можна ўспрымаць органамі зроку, слыху...), і тыя і іншыя перадаюць пэўныы **змест**; яны могуць **супрацьпастаўляцца**, у выніку чаго ўзнікае нулявы экспанент знака (як у назоўніках – нулявы канчатак: *сценаў* і *сценæ*). Акрамя таго, і моўныя і нямоўныя знакі служаць не толькі для абазначэння пэўнай рэаліі, але і адпаведнага паняцця. Галоўнае адрозненне іх у тым, што **мова** – гэта **універсальная знакавая сістэма**, якая абслуговувае людзей ва ўсіх сферах іх жыцця і дзейнасці. Нямоўныя сістэмы – гэта спецыяльныя сістэмы, з вузкімі задачамі, яны абслуговуюць людзей толькі ў пэўных сферах і сітуацыях і заўсёды адназначныя.

У мове нямала шматзначных слоў: *камель* 1) ‘ніжня патоўшчаная частка дрэва (расліны), якая прылягае да кораня’; 2) ‘перавязаны канец снапа, веніка’; *віза* 1) ‘паметка службовай асобы на дакуменце’; 2) ‘дазвол на ўезд асобы ў краіну, выезд ці праезд праз яе’... Акрамя таго, моўны знак звычайна перадае не цэлае выказванне, а толькі элемент яго, частку выказвання. У мове ёсць і элементы-нязнакі, імі выступаюць фанемы (гукі), якія самі па сабе не маюць зместу (значэння).

Мова, у супрацьлегласці усякай іншай сістэме знакаў, бесперапынна развіваецца. Гэтае развіццё абумоўліваецца яе функцыямі – служыць сродкам і прыладай мыслення.

Патрэбы камунікацыі і мыслення ўесь час змяняюцца і развіваюцца, таму мова падлягае бесперапынным зменам і развіццю.

§ 8. Сістэма і структура мовы і раздзелы мовазнаўства

Пад *структурай* звычайна разумеюць адзінства *разнародных* элементаў у межах *цэлага*. Такім элементамі ў мове, як мы ўжо пераканаліся, выступаюць фанемы, марфемы, лексемы (словы), сказы. Кожны з гэтых элементаў мае сваё прызначэнне і месца ў сістэме мовы. Фанемы выступаюць будаўнічым матэрыйялам для адзінак больш высокага ўзроўню – марфемаў. Марфемы выражаюць пэўнае паняцце; марфемамі з'яўляюцца корань, прыстаўка, суфікс, канчатак. *Корань* выявляе агульнае значэнне роднасных слоў: *рука, ручны, ручнік, рукаў, рукавіцы; суфікс* – словаутваральнае значэнне: асобы (*выратавальнік*), прадмета (*сякач*), зборнасці (*бярэзник*); *прыстаўка* – значэнне пачатку ці канца, завершанаасці дзеяння (*заспяваць, заехаць, забраць*); *канчатак* – значэнне суб’екта і аб’екта дзеяння (*пасылка сына і пасылка сыну*). Канчаткі найчасцей выражаютъца граматычныя значэнні роду, ліку, асобы (*вясна, дні, пішуць...*).

З марфемаў складаюцца слова (лексемы). Яны служаць для называння рэаліяў і паняццяў, выконваюць функцыю *намінацыі* (ад лац. nominatio – ‘(на)іменаванне’), інакш *намінацыйную* функцыю, называльную.

З слоў іх спалучэнняў (словазлучэнняў) будуяцца сказы, якія выконваюць у мове *камунікацыйную* (лац. communicatio, ад communico – ‘раблю супольным, звязваю, контактую’) функцыю – функцыю людскіх контактаў, абмену думкамі, звесткамі, ідэямі і г.д.

Такім чынам, розныя адзінкі мовы знаходзяцца ў пэўнай залежнасці між сабою – *іерархіі* (грэц. hieros – ‘святы’ і arche – ‘улада’): ад найніжэйшага да найвышэйшага яруса. Усе адзінкі мовы падзяляюцца на 3 разрады: *камунікацыйныя, намінацыйныя і будаўнічыя*.

Сістэма (грэц. systēma – даслоўна ‘цэлае, складзенае з частак’) – гэта *адзінства аднародных* узаемаабумоўленых элементаў. У сістэме аднародныя адзінкі супрацьпастаўляюцца адна адной, напрыклад галосныя – зычным гукам, звонкія зычныя – глухім зычным і г.д. Усе гукі ў іх адзінстве склада-

юць гукавую сістэму, у межах яе вылучаюцца сістэма галосных і сістэма зычных гукаў. Акрамя фанетычнай сістэмы, ёсць марфалагічнай, сінтаксічнай і лексічнай сістэмы.

Само спалучэнне аднатыпных моўных адзінак называюць моўным **ярусам**, або **ўзроўнем**. Асноўныя ярусы — фанетычны, марфалагічны, сінтаксічны і лексічны. Мову можна вывучаць на кожным з гэтых ярусаў: 1) на **фанетычным** — гукі мовы, іх артыкуляцыйныя, акустычныя і функцыйныя асаблівасці, іх спалучальныя ўласцівасці ды інш.; 2) на **марфалагічным** — марфемы, часціны мовы, іх граматычныя значэнні, формы і катэгорыі; 3) на **сінтаксічным** — тыпы сказаў (і словазлучэнняў), іх мадэлі і граматычныя значэнні; 4) на **лексічным** — слоўнікавы склад мовы (слова, іх значэнні, паходжанне і г.д.).

Паміж адзінкамі мовы існуюць адносіны двух тыпаў — парадыгматычныя і сінтагматычныя. **Парадыгматычныя** (ад *парадыгма* <грэц. *paradeigma* — ‘прыклад, узор, мадэль’) **адносіны** — гэта адносіны паміж моўнымі адзінкамі, якія складаюць парадыгматычны рад, напрыклад парадыгму скланення, парадыгму спражэння, лексічную парадыгму — сінанімічную группу слоў. У маўленні паводле сэнсу мы выбіраем той ці іншы элемент парадыгмы (*pішу* ці *pішаши*, *pішам*; *арфаграфія* ці *правапіс* або *напісанне*).

Сінтагматычныя (ад *сінтагма* < грэц. *syntagma* — ‘разам складзенае, пабудаванае’) **адносіны** — гэта адносіны паміж адзінкамі таго самага яруса падчас маўлення — у лінейной паслядоўнасці (адзін за адным); гэтыя адзінкі і складаюць сінтагму (спалучэнне), ёю можа быць: спалучэнне гукаў у слова ці марфему [*н-а-г-а*]; спалучэнне марфемаў у слова ці словаформу (*плеч-ав-ы*), спалучэнне слоў у словазлучэнне і сказ (*Зіма ідзе*). Сінтагматычныя адносіны інакш называюць адносінамі **на гарызанталі** — калі мы адну моўную адзінку паслядоўна (адну за адной) далучаем да наступнай. Парадыгматычныя адносіны называюць яшчэ адносінамі **на вертыкалі** — калі ў маўленні з некалькіх аднародных адзінак мы выбіраем адну, якая падыходзіць сэнсам і граматычнай формай. Так, у згаданай прыказцы *Крумкач крумкачу вока не выдзеўбе* з улікам сэнсу і грама-

тычнай сувязі кампанентаў сказа ўжытага дзеяслоўная форма *выдзеўбе* (З ас. адз.л.), а не іншыя элементы парадыгмы спра- жэння гэтага дзеяслова (*выдзеўбу*, *выдзеўбеш*, *выдзеўбуць* і г.д.). Як і патрабуе сэнс, у прыказцы выкарыстаны назоўнік *вока* (а не іншае слова)

Структурныя адзінкі мовы (інакш адзінкі структуры мовы) вывучаюцца ў адпаведных раздзелах мовазнаўства – фаналогіі, лексікалогіі, граматыцы.

Фаналогія (грэц. *phonē* – ‘гук’ і *logos* – ‘навука, вучэнне’) вывучае: 1) гукі мовы, іх сістэму, фанетычныя працэсы, склад і складападзел, націск, інтанацыю, фанетычны падзел маўлення, 2) функцыі гукаў у мове. Тэрмін «фаналогія» абагульніяе два больш прыватныя: 1) **фанетыка** (грэц. *phonētikos* – ‘гукавы’) як вучэнне (навука) пра фанетычныя адзінкі маўлення і 2) **фанеміка** (утварэнне ад *фанема*: *фанем-іка*) – вучэнне пра моўныя адзінкі – фанемы.

Лексікалогія (грэц. *lexikos* – ‘слоўнікавы’ і *logos* – ‘вучэнне, навука’) вывучае лексіку (слоўнікавы склад) мовы. Лексікалогія мае свае адгалінаванні (з улікам таго, які аспект слова вывучаецца): 1) **семасіялогія** (грэц. *semasia* – ‘абазначэнне’ і *logos* – ‘вучэнне’) – навука пра значэнні слоў, змену і развіццё гэтых значэнняў; у межах семасіялогіі вылучаюць **анамасіялогію** (грэц. *onomassia* – ‘найменне’ і *logos* – ‘вучэнне’) – навуку пра намінацыю (называнне) рэаліяў і паняццяў; семасіялогію і анамасіялогію яднае тэрмін **семантыка** (грэц. *sēmantikos* – ‘абазначальны’) – раздзел мовазнаўства пра сэнсавы бок мовы, асобных слоў і частак слоў, адзін з асноўных раздзелаў семіётыкі; 2) **этымалогія** – вучэнне пра паходжанне і першаснае значэнне і abl-ічча слова (гл. далей).

Граматыка (грэц. *grammatikē* <*gramma* – ‘літара, запіс’>) вывучае спосабы і сродкі формаўтварэння, пабудовы сказаў (і словазлучэнняў як частак сказа), яна падзяляецца на **марфалогію** (грэц. *morphe* – ‘форма’ і *logos* – ‘вучэнне, навука’), якая вывучае граматычную будову слова і яго формаслоўе, і **сінтаксіс** (грэц. *syntaxis* – ‘злучэнне, складанне’), які вывучае тыпы сказаў (і словазлучэнняў) і спосабы іх пабудовы.

РАЗДЗЕЛ II. ФАНАЛОГІЯ

§ 9. Фаналогія як наука

Фаналогія — галіна мовазнаўства, якая вывучае гукавы лад мовы: інвентар і сістэму гукаў, гукавыя законы, а таксама правілы спалучэння гукаў у слове і моўнай плыні, склад, націск, інтанаци ю. Адгалінаваннем фаналогіі ёсьць **фанеміка** (грэц. phone – ‘гук’ і logos – ‘слова, вучэнне’), якая вывучае структурныя і функцыйныя заканамернасці гукавога ладу мовы.

У такім разе **фанетыка** разглядаецца як галіна мовазнаўства, што вывучае маўленне ў яго фізічным, акустычна-артыкуляцыйным аспекте. Аднак нярэдка фанетыку разумеюць як родаве паняцце, а фаналогію — відавое, называючы яе **функцыйнай фанетыкай** (вывучае функцыю гукаў у мове, г.зн. фанемы). З улікам апошняга тэрмін «фаналогія» часам замяняецца на **фанеміку** (параўн.: *марфема* і *марфеміка*). Але гэтыя розныя аспекты гукаў цесна звязаныя між сабою, таму ў далейшым такое размежаванне *фанетыкі* і *фанемікі* будзе зробленае толькі пры неабходнасці.

Фаналогія мае важнае навукова-практычнае значэнне: без яе немажлівае грунтоўнае вывучэнне іншых ярусаў мовы і галінаў мовазнаўства (лексікалогії, граматыкі і г.д.). Без усведамлення гукавых законаў нельга выявіць паходжання слова, роднасць моваў, дакладна вызначыць марфемны склад слова (параўн. *жасць* – *жніво* – *зажынкі*, *каваць* – *кузня*), весці эти-малагічныя даследаванні. Без ведання фаналогіі немажліва паспяхова выкладаць родную і няродную мовы, ствараць рацыянальную сістэму пісьма для беспісьмовых моваў і ўдасканальваць пісьмо, выяўляць дэфекты маўлення, а ў апошні час арганізоўваць дыялог чалавека з машынай, навучыць яе распознаваць інфармацыю, якую перадаюць чалавечым голасам, і адказваць чалавеку на яго пытанні ды інш.

§ 10. Транскрыпцыя і яе віды

Пры вывучэнні гукавога ладу мовы, фанетычным аналізе тэксту выкарыстоўваецца адмысловы навуковы від пісьма – **транскрыпцыя** (лац. transcriptio – ‘перапісанне’): яна дае мажлівасць устанавіць дакладную адпаведнасць паміж гукамі і літа-

рамі, ці фанемамі і літарамі. У сучасным звычайным (арфаграфічным) пісьме такої адпаведнасці часта не існуе. Напрыклад, у беларускім пісьме (правапісе) дзейнічаюць два прынцыпы правапісу: фанетычны (параўн.: *свет і свецкі* (<*свет+ски*>)) і марфалагічны (*горад і гара^дскі*, чытаем: [горо^дат] і [гарав^дкі]), а фанемны склад: <*город, городскі*>. У беларускім мовазнайстве ў транскрыпцыі выкарыстоўваюцца свае графемы (грэц. grapho – ‘пішу’) – літары беларускага алфавіта. Апроч іх ужываюцца дадатковыя графемы: лац. g – для абазначэння выбухнога гука [ɛ]: *ганак* [ганак]; часам — у дакладнай транскрыпцыі z (лац. z – для гука, які на пісьме абазначаецца літарамі д + з: *дзеци* [z’эц’i]; ž – (польск.) – для абазначэння гука, які перадаецца на пісьме літарамі д + ж: *хаджсу* [хаžу]; j (ёт) – абазначае «й»: *май* [мај], *іхні* [jjихн’i]. На месцы ёставаных літараў e, ё, ю, я («палатальныхных») пішуцца неёставаная галосныя з значком «’» (апостраф) перад імі, апостраф паказвае на мяккасць папярэдняга зычнага гука (мяккі знак не выкарыстоўваецца): *песня* [п’эс’н’а], *ледзь* – [л’ец’], замест ётавых e, ё, ю, я пішуцца дзве літары: jэ(е), jo(ё), ju(ю), ja(я); напрыклад: *яе* – [jaјэ], *ёю* [jojo]; графема ј пішацца і перад літарай «і», калі яна абазначае два гукі (у становішчы пад націскам: з i^mi [з’jіm’i], іней [jіn’эj]]; дадатковы прыгук абазначаецца маленькой літарай пасля асноўнай: [св^uой], руск. [в’и^зсна] (весна).

Затранскрыбаваны тэкст (слова ці яго частка, спалучэнне слоў...) бярэцца ў квадратныя дужкі; у шматскладовых словах ставіцца націск: [нашыја]; вялікія (загалоўныя) літары не выкарыстоўваюцца. Доўгі гук абазначаецца гарызантальнай рысکай над літарай: *сёння* [с’о н’а].

Для абазначэння суцэльнага вымаўлення праклітыкі (разам з ненаціскнымі словамі) ў складзе фанетычнага слова выкарыстоўваецца значок ^ або – напрыклад: над намі [*над ^ нáмі*] ці [*над-нáмі*], меў бы [*м’э ў ^ бы*] ці [*м’э ў-бы*]. Для абазначэння працяглай паўзы выкарыстоўваюцца дзве вертыкальныя рыскі: //, а непрацяглай паўзы – адна: /.

Фанематычная (фанемная) транскрыпцыя выкарыстоўваецца ў навуковай мове, калі трэба перадаць фанемны склад слова, гзн. тыповыя гукі ў моцнай пазіцыі (фанемы): галосныя — пад націскам, зычныя — у становішчы перад галоснымі ці санорнымі зычнымі. Напрыклад: *свецкі* — <*с’в’этск’i*>, *сям’я* —

<с’эмја>. Затранскрыбаваны тэкст тут бярэцца ў ламаныя дужкі. Не выкарыстоўваюцца таксама літары *e*, *ё*, *ю*, *я*, *мяккі знак* (*ь*) і *апостраф* (‘).

Адрозненні арфаграфічнага пісьма і транскрыпцыі відаць з наступнай табліцы (№ 2)

Звычайнае (арфаграф.) пісьмо	Фанетычная транскрыпцыя	Фанематычная Транскрыпцыя
<i>гарадскога</i>	[гарацкоба]	<городскобо>
<i>малацьба</i>	[малаз’бá]	<молоц’бá>
<i>горад</i>	[гóрат]	<город>

§ 11. Гукі мовы (маўлення) і аспекты іх вывучэння

Гукі мовы – гэта сам спосаб існавання мовы, яе матэрыялізацыя, матэрыяльныя сродкі, з якіх будуюцца моўныя адзінкі. **Гукі мовы** (маўлення) – найдрабнейшая адзінка мовы, якая ўтвараецца органамі маўленчага апарата чалавека і служыць матэрыяльнай асновай для ўтворэння марфемаў і слоў.

Гукі мовы (маўлення) вывучаюцца з трох бакоў (аспектаў): 1) акустычнага (фізічнага, слыхавога), 2) артыкуляцыйнага (фізіялагічнага – з боку ўдзелу органаў маўлення), 3) функцыйнага (лінгвістычнага – ролі (функцыі) гукаў у мове для пабудовы адзінак больш высокага яруса і адрознення іх). Улічваючы гэта, часам вылучаюць сярод фаналогіі **фанетыку акустычную**, а таксама **артыкуляцыйную**, і функцыйную фаналогію – **фанеміку**.

Акустыка гукаў маўлення. Тут разглядаюцца гукі як вынік вагання галасавых звязак (побач з работай іншых органаў маўленчага апарату). Галасавыя звязкі могуць вагацца рытмічна і нерытмічна; у выніку рытмічных ваганняў узнікае голас (галосныя гукі), нерытмічных — шум (глухія зычныя). Шум і голас могуць абыядноўвацца, тады узімаюць санорныя гукі (голос пераважае) ці звонкія шумныя (пераважае шум).

Гукі адрозніваюцца між сабою вышынёю, сілай, працягласцю і тэмбрам.

Вышыння гуку залежыць ад частаты (часціні) ваганняў у секунду: больш ваганняў – вышэйшы гук, менш ваганняў – ніжэйшы гук. Часціня ваганняў вызначаецца даўжынёю і на-

пружаннем галасавых звязак. Калі галасавыя звязкі карацейшыя (як у жанчыны і дзіцяці), то напружанаць іх і часціня іх ваганняў большая, таму і гук вышэйшы. Вышыня гукаў выміраецца ў герцах – адно ваганне ў секунду (Гц). Не ўсе гуки ўспрымае чалавек, а толькі тыя, што маюць часціню 16 – 20000 Гц. Ніжэйшыя за 16 Гц гукі (інфрагукі) і вышэйшыя за 20000 Гц (ультрагукі) чалавекам не ўспрымаюцца. (Кажаны, лісы, сабакі ўльтрагукі ўспрымаюць).

Сіла (інтэнсіўнасць) гуку вызначаецца размахам (амплітудай) ваганняў: пры большай амплітудзе – гук маднейшы, пры меншай – слабейшы. Сіла гуку выміраеца ў дэцыбелаах (дБ). Побач з сілай гуку разглядаюць і яго гучнасць, якая залежыць не толькі ад напружання хвалі, але і ад вышыні: гукі аднолькавай сілы, рознай вышыні ўспрымаюцца як гукі рознай гучнасці. Сіла гуку вельмі важная для выразнасці ў перадачы і ўспрэчніцці маўлення, пры вызначэнні тыпу націску.

Даўжыня (працягласць) гуку вызначаецца часам яго вымілення і выміраеца ў мілісекундах (тысячных долях секунды, мс). Так, па працягласці (даўжыні) націскнія галосныя больш доўгія за ненаціскнія ў беларускай, рускай, украінскай мове, а ў чэшскай – галосныя пад націскам могуць і не быць доўгімі (доўгія і кароткія галосныя тут адрозніваюць розныя слова).

Тэмбр гуку – адна з найбольш важных адметнасцяў гуку, асаблівая яго якасць, гукавая афарбоўка, яго індыўідуальны «званочак» (фр. timbre – ‘званочак’). Паводле тэмбуру адрозніваюцца галасы людзей, выміленне імі тых самых гукаў, гучанне розных інструментаў і г.д. А ствараюць тэмбр суадносіны асноўнага і пабочнага тонаў. Асноўны тон узнікае ў выніку ваганняў галасавых звязак, пабочныя тоны – у поласці рота, носа і глоткі. Пабочныя тоны называюць *абертонамі* (ням. Oberton – ‘верхні тон’), яны больш высокія за тон, бо маюць больш высокую часціню ваганняў. Накладанне на асноўны тон абертонаў стварае складаны гук з яго індыўідуальнай афарбоўкай. Тэмбр гуку залежыць ад рэзанансавай характарыстыкі – пабочных тонаў, якія ствараюцца ў рэзанатары (поласці рота, носа, глоткі). Аб’ём і форма рэзанатара змяняеца пры руху языка, мяккага паднябення, губ, адсюль і змены ў пабочных тонах, якія надаюць адмысловую характарыстыку гуку.

§ 12. Маўленчы апарат і функцыі яго частак. Фізіялагічная харкторыстыка гукаў. Артыкуляцыя

Падчас гістарычнага развіцця чалавека фізіялагічныя органы (дыяфрагма, лёгкія, бронхі, трахея, гартань, глотка, поласць носа, надгарцаннік, язычок, паднябенне, зубы, губы, сківіцы – ніжня і верхняя) прыстасаваліся да «вытворчасці» гукаў і сталі маўленчым апаратам. Да маўленчага апарату ў шырокім сэнсе слова залічваюць і цэнтральную нервовую сістэму, органы слыху і зроку, бо яны дазваляюць атрыманыя пэўныя імпульсы для ўзнікнення гукаў, іх усپрыяцця і ўсведамлення.

У вытворчасці гуку, такім чынам, удзельнічаюць: 1) галаўны мозг, які пасылае пэўныя імпульсы ў органы, што кіруюць адпаведнай дзеянасцю; 2) дыхальны апарат (лёгкія, бронхі, трахея), а таксама дыяфрагма і ўся грудная клетка; 3) вымаўленчыя органы (галасавыя звязкі, язык, губы, зубы, паднябенне, язычок, сценкі глоткі, сківіцы). Дыхальны апарат разам з вымаўленчымі органамі ў працэсе іх дзеянасці і ствараюць неабходную артыкуляцыю гука. Пры ўтварэнні гуку паветра праходзіць пры выдыханні з лёгкіх у бронхі, затым трахею, гартань, поласць глоткі, поласць рота ці поласць носа (пры ўтварэнні насавых гукаў) і выходзіць вонкі. Струмень выдыханага паветра, неабходны для стварэння гуку, утвараюць: дыяфрагма (яна напружваецца, вагаецца і перадае сваё дзеянне далей), лёгкія, бронхі, трахея. І ў гартані струмень паветра прыводзіць у рух галасавыя звязкі (струны), у выніку ваганняў якіх узникае голас, далей – у поласці рота або носа ўтвараюцца пабочныя рэзансавыя тоны, а таксама шумы.

Вымаўленчыя органы падзяляюць на 1) **актыўныя**, г.зн. рухомыя, якія выконваюць пэўнае дзеянне пры ўтварэнні гукаў (галасавыя звязкі, язык, губы, мяккае паднябенне, язычок, ніжня сківіца; 2) **пасіўныя**, г.зн. нерухомыя (зубы, альвеолы, цвёрдае паднябенне і верхняя сківіца); яны служаць пунктам апоры для актыўнага органа. Напрыклад, пры ўтварэнні гука [д] актыўны орган – язык і пасіўны – зубы (пярэдняя частка языка датыкаеца да верхніх зубоў).

Спынімся на харкторыстыцы найбольш важных актыўных органаў (галасавыя звязкі, язык, губы, язычок).

Галасавыя звязкі бываюць: 1) напружаныя і збліжаныя, 2) расслабленыя, ненапружаныя. У першым выпадку струмень паветра прыводзіць іх у ваганне — ўтвараеца тон (голос), у другім — паветра свабодна праходзіць у галасавую адтуліну і голос (тон) не ўтвараеца (свабоднае дыханне). Галосныя гукі, санорныя і звонкія зычныя ўтвараюцца пры ваганні галасавых звязак, глухія зычныя — пры расслабленых звязках, калі яны не вагаюцца. Канчатковое афармленне гука адбываеца ў поласці рота ці носа.

Мяккае паднябенне разам з язычком удзельнічаюць пры ўтварэнні насавых і ненасавых гукаў: ненасавыя (г.зв. «чыстыя») гукі ўтвараюцца пры іх паднятым становішчы, калі засланяеца праход паветра ў поласць носа; пры апушчаным становішчы струмень паветра праходзіць у поласць носа, дзе ўтвараюцца насавыя гукі, напрыклад [м] і [м'], [н] і [н'] у беларускай мове, насавыя галосныя ў польскай, французскай і іншых мовах.

Язык, як самы актыўны орган маўленчага апарату, удзельнічае і пры ўтварэнні зычных гукаў, збліжаючыся з зубамі, альвеоламі і паднябеннем, і пры ўтварэнні галосных, артыкулюючы па вертыкалі — уверх і ўніз, і па гарызанталі — уперад і назад. Пры ўтварэнні гукаў паверхня цела языка (спінка) можа артыкуляваць рознымі сваімі часткамі: пярэдній, сярэдній і задній, у сувязі з чым гукі падзяляюцца на пярэднеязычныя, сярэднеязычныя і заднеязычныя (гл. далей класіфікацыю зычных).

Губы таксама ўдзельнічаюць пры ўтварэнні галосных і зычных гукаў. Такія галосныя называюцца *агубленымі*, або *лабіялізаванымі* (лац. labialis — ‘губны’), напрыклад гукі беларускай мовы [у] і [о] і адпаведныя польскія і нямецкія галосныя. Зычныя, утвораныя з удзелам ніжній і верхній губы, называюцца *губнымі*, або *лабіальными*: б — б’, п — п’, ў, м — м’ і адпаведныя польскія і нямецкія гукі.

Канчатковое афармленне гук галосны і зычны набывае, як ужо згадвалася, у поласці глоткі, поласці рота і носа. Пры ўтварэнні гука ўдзельнічае не адзін, а некалькі органаў маўлення, якія разам, у камбінацыі, і ўтвараюць гук. Напрыклад,

пры ўтварэнні гука [м] удзельнічаюць губы (яны змыкаюцца) і мяккае паднябенне, якое апускаецца, даючы праход струменю паветра ў поласць носа.

Дзейнасць маўленчых органаў, неабходная для вымаўлення гукаў, называецца *артыкуляцыяй* (лац. articulatio – ‘выразнае вымаўленне’). Тэрмін «артыкуляцыя» выкарыстоўваецца таксама з значэннем ‘вымаўленне гукаў’.

Носьбіты кожнай мовы маюць сваю адметную *артыкуляцыйную базу* – уласцівую ім звычкі руху органаў маўленчага апарату, неабходная для вымаўлення. Гэтыя адметнасці роднай мовы выразна выяўляюцца ў гутарцы на няроднай мове, іх называюць *акцэнтам* (лац. accentus – ‘націск’). Так, беларускі акцэнт у рускім маўленні беларусаў досыць прыкметны пры вымаўленні слоў з мяккімі гукамі [р'], [ч'] ды інш.: *река, ручка, ручной...*

Артыкуляцыя кожнага асобнага гука мае трывалыя фазы: а) *пачатковая фаза*, або *экскурсія* (лац. excursio – ‘пачатак, выхад’) – падрыхтоўка маўленчых органаў да вымаўлення гука; б) *вытрымка* – захаванне органамі маўлення рабочага стану; в) *канцовая фаза*, або *рэкурсія* (лац. recursio – ‘рух назад, вяртанне’) – адыход органаў маўлення ў пачатковае, нейтральнае становішча.

Падчас маўлення адбываецца ўзаемадзеянне гукаў як вынік сумеснай артыкуляцыі, або *каартыкуляцыі* (лац. co(n) – ‘сумесна ’ і артыкуляцыя), таму асобныя моманты артыкуляцыі гукаў могуць сумяшчацца ці нават знікаць.

КЛАСІФІКАЦЫЯ ГУКАЎ МАЎЛЕННЯ І ЯЕ ПРЫНЦЫПЫ

§ 13. Галосныя і зычныя гукі

Ва ўсіх мовах свету ёсьць галосныя і зычныя гукі – адна з універсаліяў чалавечай мовы. Гэтыя два тыпы гукаў розняцца між сабою паводле артыкуляцыі, акустыкі і функцыі.

Артыкуляцыйнае адрозненне: 1) *галосныя* – гукі *свабоднага* ўтварэння: выдыханы струмень паветра пры ўтварэнні галосных не сустракае на сваім шляху пэўнай перашкоды (параўн. вымаўленне гука [э]); *зычныя* — гукі *несвабоднага* ўтварэння:

рэння: пры іх утварэнні паветраны струмень на сваім шляху пераадольвае пэўныя перашкоды ў адпаведным месцы маўленчага апарату (параўн. вымаўленне гукаў [д],[б]); 2) струмень паветра пры вымаўленні галосных слабы (яму не трэба пераадольваць перашкоды); зычных – моцны (каб пераадолець перашкоду). Нагадаем вымаўленне гукаў [э] і [д]. Асабліва выразнае адрозненне тут галосных гукаў і глухіх зычных гукаў, напрыклад [а] і [т]. Санорныя зычныя бліжэй стаяць да галосных; параўн.: [ў] і [у], [ў] і [и].

Акустычна галосныя – танальныя гукі: шуму яны не маюць; зычныя гукі складаюцца з шуму і голасу або толькі з шуму (глухія зычныя).

Функцыйна галосныя і зычныя гукі выконваюць розную ролю ў складаўтварэнні: галосныя – складаўтваральныя (складовыя), зычныя – звычайна не складовыя. Напрыклад, у слове *стрыжсань* пяць зычных, але два галосныя, якія і ўтвараюць два склады: *стры-жсань*.

Галосныя выступаюць як цэнтр, вяршыня складу, зычныя ж – далучаюцца да галосных, самастойна не ўтвараюць складу; недарэмна іх называюць **кансанантамі** (лац. *cōnsono* – ‘гучу разам, згодна’). Праўда, санорныя зычныя набліжаюцца да галосных: у некаторых мовах яны выступаюць як складаўтваральныя гукі. Да прыкладу ў чэшск.: *srp* – ‘серп’, *vlk* – ‘войк’.

§ 14. Галосныя гукі і прынцыпы іх класіфікацыі

Галосныя — гэта гукі (як мы ўжо ведаєм) танальныя, складаўтваральныя, свабоднага ўтварэння, якія вымаўляюцца пры слабым струмені паветра.

Пры класіфікацыі галосных гукаў бяруцца пад увагу як артыкуляцыйныя, так і акустычныя характеристыстыкі. Асноўныя прынцыпы класіфікацыі галосных: I — ступень раскрыцця рота, II — артыкуляцыя языка, III — губная артыкуляцыя, IV — назальнасць, V — працягласць гукаў, VI — цэласнасць вымаўлення гука.


I. Паводле **ступені раскрыцця рота** пры вымаўленні галосных бываюць: 1) **шырокія** – вымаўляюцца пры самым шырокім раскрыцці рота: [а], 2) **вузкія** – вымаўляюцца пры самым нязначным (вузкім) раскрыцці рота: [i], [ы], [у]; 3) **сярэднія** – вымаўляюцца пры сярэднім раскрыцці рота: [э], [о].

II. Удзелам языка пры вымаўленні галосных абумоўлены падзел іх на 1) гукі адпаведнага пад'ёму і 2) гукі адпаведнага раду.

Па *ступені пад'ёму* языка ў кірунку да паднябення (рух па вертыкалі: верх-уніз) галосныя падзяляюцца на гукі: а) **верхняга пад'ёму**: [i], [ы], [у], якія вымаўляюцца пры самым высокім падыманні языка; б) **сярэдняга пад'ёму**: [э], [о] – пры сярэднім становішчы языка; в) **ніжняга пад'ёму**: ([а]) – пры самым нізкім становішчы языка.

Ад ступені падымання языка залежыць і ступень раскрыцца рота: пры ніжнім пад'ёме – самае шырокое раскрыцце; пры верхнім – самае вузкае, пры сярэднім пад'ёме – сярэдняе раскрыцце рота. Таму галосныя верхняга пад'ёму – гэта гукі вузкія, ніжняга – шырокія, сярэдняга пад'ёму – сярэднія.

Паводле *руху языка па гарызанталі* (уперад і назад) адразніваюцца галосныя адпаведнага раду: а) **пярэднія**: [i], [э], яны вымаўляюцца пры прасоўванні языка ўперад; б) **заднія**: [у], [о] – пры рухе языка назад; в) **сярэднія**: [ы], [а] – прынейтральным, сярэднім становішчы языка. У некаторых мовах выразна адразніваюцца толькі пярэднія і заднія галосныя. Галосныя пярэдняга і галосныя задняга раду адразніваюцца між сабою па ступені прасоўвання языка ўперад і назад; з пярэдніх гук [э] і з задніх гук [о] набліжаюцца да сярэдніх, а самым пярэднім і самым заднім выступаюць (напрыклад, у беларускай мове) гукі [i] і [у]. Гэта выразна паказвае і трохкутнік галосных (паводле Л.У.Шчэрбы):



III. *Губы* таксама выконваюць важную ролю пры ўтварэнні некаторых галосных гукаў: 1) яны могуць выцягвацца ўперад і акругляцца, змяняючы форму рэзанатара; пры такой артыкуляцыі ўзнікаюць **лабіялізаваныя** галосныя: [о], [у]; 2) губы не прымываюць актыўнага ўдзелу ў вымаўленні (яны рас-

цягнутыя і ненапружаныя); такія галосныя – **нелабіялізаваныя**: [а], [i], [ы], [э]. Лабіялізаваныя галосныя – гэта галосныя задняга раду, яны ніжэйшыя тонам за нелабіялізаваныя.

Артыкуляцыйная класіфікацыя галосных адной мовы – больш спрошчаная, але схематычна яна больш выразная. Яе можна паказаць на прыкладзе беларускай мовы ў наступнай табліцы.

Удзел губ	Нелабіялізаваныя		Лабіялізаваныя
Рад	Пярэдні	Сярэдні	Задні
Пад’ём			
Верхні (вузкія)	[i]	[ы]	[у]
Сярэдні (сярэднія)	[э]		[о]
Ніжні (шырокія)		[а]	

IV. Паводле **назальнасці** (фр. nasal – ‘насавы’) галосныя ў розных мовах падзяляюцца на насавыя, або назальныя, і не-назальныя, або «чыстыя». **Назальныя** ўтвараюцца пры апушчаным мяккім паднябенні, калі струмень паветра праходзіць у поласць носа; такія гукі ўласцівія, напрыклад, польскай і французскай мовам; польскія насавыя [õ] і [œ] абазначаюцца на пісьме асобнымі літарамі *q*, *e*: *bledy* [бл ё ды] – ‘памылкі’; *dqb* [дбп] – ‘дуб’.

Неназальныя (‘чыстыя’) ўтвараюцца пры паднятым мяккім паднябенні, калі паветра праходзіць толькі ў поласць рота. У беларускай, украінскай, рускай і іншых мовах галосныя неназальныя (ненасавыя).

V. Паводле **працягласці** галосныя бываюць **доўгія** і **кароткія**; іх супрацьпастаўленне служыць для адрознення слоў, напрыклад у чэшскай *dráha* ‘дарога’ і *drahá* ‘дарагая’, *lože* – (тэатравая) ‘ложа’ і *lože* – ‘ложак’. Доўгія і кароткія галосныя ўласцівія таксама лацінскай, англійскай, нямецкай і іншым мовам.

VI. Паводле **цэласнасці, падзельнасці і непадзельнасці** вымаўлення галосныя падзяляюцца на манафтонгі, дыфтонгі і трывтонгі. **Манафтонгі** (грэц. *monos* – ‘адзін’ і *phtongos* – ‘голос, гук’) – гэта цэласныя паводле складу, аднагучныя гукі. Такія ўсе галосныя ў беларускай літаратурнай мове. **Дыфтонг** (грэц. *diphthongos* – ‘двухгалосы’) – складаны галосны, які мае два элементы, злітыя ў адзін склад непадзельнай артыкуляцыяй.

Адрозніваюць сапраўдныя і несапраўдныя дыфтонгі. У **сапраўдных** дыфтонгах абодва кампаненты раўнапраўныя ў межах склада. Сапраўдныя дыфтонгі – рэдкія ў мове, іх мае, напрыклад, латышская мова: *me īta* [mēīta] – ‘дачка’. У **несапраўдных** дыфтонгах (інакш – «слізкіх») адзін элемент ёсць вяршыня складу, а другі (г.зв. *гайд*, або *паўгалосны*) толькі спадарожнічае яму. Такія несапраўдныя дыфтонгі маюць англійскую, нямецкую, румынскую і іншыя мовы. З улікам месца вяршыні складу (галоснага элемента) сярод несапраўдных адрозніваюць дыфтонгі: 1) **спадальныя**, у якіх складаўтваральнym выступае першы элемент, напрыклад, у нямецкай мове [ae]: *mein* – ‘мой’, [ao]: *Haus* – ‘дом’, італ. *voi* – ‘вы’, іспан. *auto* – ‘машына’, чэшск. *soud* – ‘суд’; 2) **узыходныя** – у іх словаўтваральны элемент – другі, напрыклад іспанск.: *nuevo* – ‘новы’, *agua* – ‘вада’, *io* – ‘я’. Іх маюць і некаторыя гаворкі паўднёвой часткі Беларусі: *лі^ес, хлі^еў, ку^онь*.

Трыфтонг (грэц. *tríphthóngos* – ‘трохгалосны’) – складаны галосны, які мае ў сабе тры элементы, што ўтвараюць адзін склад. Фанетычная суцэльнасць трывтонга вынікае з таго, што ўсе тры галосныя зліваюцца ў адно цэлае – склад. Напрыклад, англ. *our* [ауз]. Трыфтонг, як і дыфтонг, – аднафанемная адзінка. Працягласць вымаўлення іх амаль аднолькавая. Трыфтонгі ўласцівыя тым мовам, што і дыфтонгі. Найбольш вывучаныя трывтонгі англійской мовы, хоць і тут няма аднастайнасці ў дачыненні да таго, марфалагічна падзяляюцца трывтонгі ці не. Напрыклад, не маюць такай марфалагічнай мяжы словаў англійской мовы *firing, ture*, але ў слове *lure* мяжа мажлівая.

§ 15. Зычныя гукі і прынцыпы іх класіфікацыі

Гэта гукі несвабоднага ўтварэння, з моцным струменем выдыханага паветра, звычайна нескладаўтваральныя. Пры іх класіфікацыі ўлічваюцца наступныя прынцыпы: I – палаталізацыя, II – танальнасць, III – месца ўтварэння, IV – спосаб ўтварэння, V – працягласць.

I. Паводле наяўнасці ці адсутнасці палаталізацыі зычныя бываюць мяккія і цвёрдыя. **Мяккія** зычныя – гукі, якія, акрамя сваёй асноўнай артыкуляцыі, маюць і дадатковую – палаталізацыю, калі сярэдняя частка спінкі языка паднятая да цвёрдага

паднябення (у выніку гэтага змяняеца форма ротавага рэзанатара і павышаеца тон і шум гука); гэтую дадатковую артыкуляцыю часам называюць *ёставай* артыкуляцыяй, або *«i»-падобнай* (падобнай да вымаўлення гукаў [j], [i]).

Гукі, якім уласцівая палatalізацыя, называюцца *палаталізаванымі*, або *мяккімі* (дакладней – *памякчанымі*). У беларускай мове непалаталізаваныя (толькі цвёрдыя) зычныя гукі [ж], [ž] (дж), [р], [ў], [ч], [ш]. А гук [j] – толькі мяккі (таму яго называюць *палатальным*), бо мяkkасць – гэта яго асноўная артыкуляцыя. У рускай мове палатальныя гукі: [ч'], [ш'], [j'].

Цвёрдыя зычныя – гукі, пры вымаўленні якіх, акрамя асноўнай, ёсць дадатковая артыкуляцыя – велярызыцыя: задняя частка спінкі языка падымаецца да мяkkага паднябення (у выніку тон і шум рэзка зніжаюцца). Зычныя, якім уласцівая велярызыцыя, называюцца *цвёрдымі*, або *велярызованымі*.

У беларускай мове гукі [г], [д] [к], [х] як асноўную маюць такую артыкуляцыю, калі задняя спінка языка падымаецца да мяkkага паднябення. Таму іх называюць *велярнымі* (адрозна ад тых, у якіх велярызыцыя – дадатковая артыкуляцыя).

Некаторыя мовы маюць толькі асноўную артыкуляцыю пры вымаўленні зычных і не маюць дадатковай (нямецкая, англійская ды інш.). Беларускай мове (як і рускай, польскай ды інш.) уласцівая як палatalізацыя, так і велярызыцыя. Цвёрдыя і мяkkія зычныя складаюць пары.

Гэтая адрознасць вельмі наглядна выяўляецца пры вымаўленні гука [l] у нямецкай, англійскай, чэшскай і іншых мовах. У сучаснай беларускай літаратурнай мове пазычаныя слоўы з гэтым гукам перадаюцца па-рознаму: *гальштук* і *клас*, *Фінляндыя* і *Грандандыя*.

II. Паводле *танальнасці* (ступені гучнасці) зычныя падзяляюцца на дзве групы: санорныя і шумныя. 1) *Санорныя* зычныя ўтвараюцца з перавагай голасу над шумам, акустычна яны больш блізкія да галосных. Гэтая блізкасць выяўляецца ў наступным: 1) санорныя не аглушаюцца на канцы слова і перад глухімі: *школа* і *школ*, *школка*, *скварка*, *сумка*; 2) глухія зычныя перад імі не азванчаюцца, а застаюцца нязменнымі, як і перад галоснымі: *параўн.*: [прын'бс вам] і [прын'ас у'], але [прын' о'з бы]. У рускай мове на гэта выразна паказвае спалучэнне фанемы-прыс-

таўкі, а таксама прыназоўніка «с», якія не змяняюцца ў гук [з] перад санорнымі [л], [л'], [м], [м'], [н], [н'], [р], [р'], [ж], [в], [в'], што перадаецца і на пісьме: *словить, смывать, снова, срубить, [сj]есть, сварить*; 3) санорныя не маюць сабе парных глухіх, напрыклад у беларускай мове. У рускай мове гуки [в] і [в'] аглушаюцца ў канцы слова і перад глухімі: [траф] і [трафка] – «трав» і «травка».

Санорныя (асабліва *л, р*) у некаторых мовах могуць выступаць як складаўтваральныя, напрыклад у чэшскай, славацкай, сербскай ды інш.: чэшск. *vlk* – «воўк», *srp* – «серп», чэшск. і слав. *Srb* – «серб», *srdce* – «сэрца».

Гуки [ў] і [й] належаць да **паўголосных**, што выяўляеца і ў іх назве: ў – «у нескладавае», й – «і нескладавае».

2) **Шумныя** зычныя – гэта: а) гуки, які складаюцца з шуму і голасу з перавагай шуму — звонкія: [з], [д], [б] і г.д.; б) гуки, якія не маюць у сваім складзе голасу, а толькі шум — глухія: [с], [с'], [п], [п'], [ц], [ц'], [ч] ды інш.

III. Паводле **месца** ўтварэння (інакш – артыкуляцыі актыўнага органа маўлення) зычныя падзяляюцца на: 1) губныя, 2) язычныя, 3) увулярныя, 4) фарынгальныя, 5) гартанныя.

Губныя ўтвараюцца: а) шляхам збліжэння ніжніх губы з верхнім [б], [б'], [м], [м'] ды інш.; яны называюцца **губна-губнымі**, або **білабіяльнымі** (лац. *bi(s)* – ‘двойчы’ і *labialis* – ‘губны’); б) пры збліжэнні ніжніх губы з верхнімі зубамі; яны называюцца **губна-зубнымі**, або **лабія-дэнталнымі** (лац. *labium* – ‘туба’ і *dentis* – ‘зуб’): [в], [в'], [ф], [ф'].

Язычныя ўтвараюцца пры актыўнай артыкуляцыі языка – яго адпаведнай часткі, у сувязі з чым іх падзяляюць на пярэднеязычныя, сярэднеязычныя і заднеязычныя.

Пярэднеязычныя ўтвараюцца збліжэннем або змыканнем пярэдняй часткі і кончыка языка з зубамі, зубамі і альвеоламі ці альвеоламі. Асабліва рухомы тут кончык языка, ён можа займаць рознае становішча ў адносінах да пасіўных органаў ротавай поласці – зубоў (верхніх і ніжніх), альвеолаў і паднясення. У звязку з гэтым пярэднеязычныя падзяляюцца на: а) **дарсалныя** (лац. *dorsum* – ‘спіна’), яны ўтвараюцца апушчэннем кончыка языка да ніжніх зубоў, пярэдняя частка спінкі языка збліжаецца з зубамі і альвеоламі. Гэта, да прыкладу, гуки [д], [т], [з], [с]

у беларускай і рускай мовах; б) *апікальныя* (лац. *areph* – ‘кончык’); яны ўтвараюцца, калі кончык языка падымаецца разам з спінкай і збліжаеца з верхнімі зубамі або альвеоламі; такія англійскія [d], [t]; в) *какумінальныя* (лац. *sacitmen* – ‘вяршок’); ўтвараюцца яны, калі кончык языка загнуты ўверх, а пярэдняя частка спінкі языка трохі апушчаная, нібы ўвагнутая ўсярэдзіну; так утвараеца дрыготкі [r] у беларускай і рускай мовах.

Пры менш дакладнай класіфікацыі пярэднеязычныя падзяляюцца на *зубныя* (язык датыкаеца ці набліжаеца да зубоў: [д], [т], [л] ды інш.) і *пярэднепаднябенныя* (язык артыкулюе з паднябеннем): [ж], [ш], [ч], [р] ды інш.

Сярэднеязычныя ўтвараюцца збліжэннем сярэдняй часткі языка з цвёрдым паднябеннем; такім у беларускай і рускай мовах ёсць гук [j]. Шмат сярэднеязычных у польскай мове; яны абазначаюцца літарамі s', z', c', dz', j : *środa* (серада), *znik* (знік), *życie* (жыць), *gdzie* (дзе), *jusz* (‘ужо’). З улікам пасіўнага маўленчага органа – паднябення (цвёрдага) іх называюць *сярэднепаднябеннымі*, або *палатальнymi* (лац. *palatum* – ‘паднябенне’).

Заднеязычныя вымаўляюцца пры збліжэнні або змыканні задняй часткі спінкі языка з мяккім паднябеннем; паводле пасіўнага органа іх называюць *заднепаднябеннымі*, або *велярнымі*; гэта гукі [г], [к], [х], [г] (гусі, кóмін, хустка, гáнак).

Увулярныя (лац. *uvula* – ‘язычок’) утвараюцца збліжэннем мяккага паднябення і язычка з задняй часткай языка; іх называюць яшчэ *язычковымі*, напрыклад нямецк. [х] (*Ach* – Laut) у словах *ach*, *Buch* ды інш. Да ўвулярных належыць і картавы французскі і нямецкі гук [р] (у транскрыпцыі абазначаеца [R]: *triste*, *Garten*. А скарочана (больш праста) *увулярнымі* называюць зычныя гукі, якія «характарызуюцца актыўнай артыкуляцыяй язычка – угулы» (Паводле «ЛЭС», 479).

Фарынгальныя (грэц. *pharynx*, *pharungos* – ‘глотка’) утвараюцца пры збліжэнні задняй сценкі глоткі з коранем языка. Сюды належыць гук [h] у нямецкай і ўкраінскай мовах: *Hand* [h]and, гук [h]ук. Фарынгальныя зычныя называюць яшчэ і *глотковымі* (ад слова «глотка»).

Гартанныя зычныя – гэта гукі, якія ўтвараюцца ў гартані пры змыканні ці збліжэнні галасавых звязак. Іх называюць яшчэ *ларынгальнымі* (грэц. *larynx* – ‘гартань’). Гэта – «выбухны пры-

гук», ён сустракаецца перад пачатковымі галоснымі ў нямецкай мове [‘a]rbeiten, [‘o]bst.

IV. Паводле спосабу ўтварэння зычныя бываюць: а) змычна-выбухныя, б) шчылінна-працяжныя, в) змычна-шчылінныя (злітая, афрыкаты); г) змычна-праходныя, д) вібранты.

Пры харектарыстыцы зычных паводле спосабу ўтварэння ўлічваецца як іх артыкуляцыйная адметнасць (змыканне органаў маўлення ці набліжэнне іх адзін да аднаго, утвараючы шчыліну), так і акустычная (слыхавое ўражанне).

Змычна-выбухныя ўтвараюцца пры поўным змыканні органаў маўлення і імгненным разрыве змычкі, у выніку чаго ўзнікае выбух. Гэта белар. [б], [б’], [д], [т] ды пад., польск. [b], [b’], [d], [t], [g], нямецк. і англ. [d], [t] ды інш. Гэтыя гукі называюцца *імгненнымі*, бо размыкаюцца органы маўлення імгненна, гук нельга працягнуць (узнікне некалькі гукаў, а не адзін).

Шчылінна-працяжныя гукі ўтвараюцца пры набліжэнні актыўнага органа маўлення да пасіўнага; праз утвораную імі шчыліну праходзіць паветра, трэцца аб яе сценкі; гэтыя гукі можна працяжна вымавіць, таму іх называюць *працяжнымі* (у адрозненне ад імгненных), а таксама *фрыкатыўнымі* (лац. fricare – ‘церці’). Гэта гукі [в], [в’], [ф], [ф’], [з], [з’], [ў], [ў’] ды інш.

Змычна-шчылінныя гукі (інакш: *афрыкаты* < лац. affricata – ‘прыцёртая’) утвараюцца складанай артыкуляцыяй: спачатку органы маўлення змыкаюцца, а затым плаўна размыкаюцца, утвараючы шчыліну, праз якую праходзіць выдыханае паветра, тручыся аб яе сценкі. Гэтыя складанай артыкуляцыі гукі маюць змычную пачатковую фазу (экскурсію) і шчылінную канцавую фазу (рэкурсію); яны складаюцца з двух гукаў, злітых у адзін, на што паказвае і літарнае абазначэнне некаторых з іх у беларускай, польскай і іншых мовах: белар. *дзень*, *хаджсу*, польск. *dzień*, ням. *Deutsch*.

Аднак гэтыя злітая гукі маюць артыкуляцыю аднаго гука, а не двух. Афрыкаты — гукі беларускай мовы [дз], [дз’], [дж], [ц], [ц’], [ч], рускай [ц] і [ч] і іх маўленчыя звонкія варыянты [дз], [дж], як у словах *отец был* (оте[дз]был), *дочь была* (до[дж’]была); польскай [dz], [dż], [c], [ć], [dż], [cz], нямецкай [ts], [t?].

Змычна-праходныя зычныя – гукі, пры ўтварэнні якіх адны органы маўлення змыкаюцца, а іншыя ўтвараюць праход для

струменю паветра; выдыханае паветра можа разрываць змыканыя органы і праходзіць у поласць носа, як пры вымаўленні гукаў [м], [м'], [н], [н'], або не разрываць іх, свабодна праходзячы па баках языка, як пры ўтварэнні гукаў [л], [л']. У адпаведнасці з артыкуляцыяй гэтыя гукі называюцца **насавымі**, або **назальнымі** (лац. nazalis – ‘насавы’) ці **бакавымі**, або **латэральнымі** (лац. lateralis – ‘бакавы’). Латэральная (бакавая) называюць таксама **ротавымі** (утвараюцца ў поласці рота, а не носа).

Вібранныы (лац. vibrans, vibrantis – ‘дрыготкі’) – зычныя гукі, якія ўзнікаюць як вынік вібрацыі артыкуляцыйнага органа (пярэднія часткі спінкі языка або увулы (язычка)). Да вібрантай належаць белар., руск. [р], нямецк. [г], а таксама увулярны франц. [R].

В. Зычныя гукі ў некаторых мовах падзяляюцца яшчэ на **доўгія** (падоўжаныя) і **кароткія** (непадоўжаныя). Падоўжанасць і непадоўжанасць гука выконвае тут сэнсаадрознівальную функцыю. Напрыклад, у фінскай мове: *palo* – ‘пажар’ і *pallo* *ra[l:]o* – ‘шар, мяч’, іспанскія: *fero* – ‘дзікі’ і *ferro* – *fe[r:]o* – ‘жалеза’. Балгарскай, польскай, чэшскай, нямецкай ды іншым мовам супрацьпастаўленне зычных па працягласці-непрацягласці неўласцівае. У беларускай мове паводле артыкуляцыі і акустычна амаль усе зычныя могуць быць непадоўжаныя і падоўжаныя; гэтая іх якасць можа служыць для адрознення слоў і іх формаў: [ж]аць і [ж̄]аць (жсаць і зжсаць), вара[н']ё і вара[н̄]ё (варанё і вараннё).

§ 16. Фанетычны падзел маўленчай плыні

Маўленне з фанетычнага боку – гэта гукавая плынь, ланцужок гучання, які распадаецца на асобныя звёны — часткі, што ідуць адна за адною. Фанетычнымі маўленчымі адзінкамі выступаюць: 1) інтанацыйная фраза, 2) маўленчы такт, 3) фанетычнае слова, 4) склад.

Фраза (франц. phrase, ад грэц. phrasos – ‘выраз, зварот мовы’) – найбольшая фанетычная адзінка, якая вымаўляецца з закончанай інтанацыяй і размяжоўваецца працяглымі паўзамі (на пісьме яны абазначаюцца дзвюма паралельнымі рыс-

камі (//). Фраза можа супадаць з сказам ці часткай яго або некалькімі сказамі: *Люблю наш край, старонку гэтую, дзе я радзілася, расла, дзе першы раз пазнала ішасце, слязу нядолі праліла* // К.Буйло). *Вечарэла.* // З балот пацягнула цёплай вільгаццю. (Я.Колас).

Маўленчы такт – частка фразы, вымаўленая без прыпінку, без закончанай інтанцыі і аддзеленая непрацяглай паўзай (на пісьме яна абазначаюцца адной рыскай (/)). Так, у згаданным сказе (з тэксту К.Буйло) будзем мець наступныя такты: *Люблю наш край / старонку гэтую / дзе я радзілася / расла / дзе першы раз пазнала ішасце / слязу нядолі праліла* //

Фанетычнае (акцэнтавае) слова – частка маўленчага такта з адным націкам; яно найчасцей супадае з асobным словам – лексічнай адзінкай. Аднак службовыя слова, не маючы свайго націску, прымыкаюць да самастойных, утвараючы адно акцэнтавае слова: *пад акном* [пад-акnum], *усё такi* [ус’у-так’i]. У межах акцэнтавага слова ненаціскныя слова – кампаненты (звычайна службовыя слова) называюць **клітыкамі**. Калі клітыка знаходзіцца перад націскным словам, яе называюць **праклітыкай** (грэц. *prokline* – ‘нахіляюся наперад’): *да-нас, у-яго, под-намi*, а калі пасля націскнога слова – **энклітыкай** (грэц. *enklino* – ‘схіляюся’): *прывес-бы, як-жса*. Клітыкамі могуць быць і паўназначныя слова: *тры-днi*, *дзé-ты*; руск. *из-лесу, на-гору, нó-лесу, нé-был*. З часам клітыкі могуць стаць часткай лексічнага слова, яго марфемай: *падчас, наранкi*; польск. *malowalbyt* (я маляваў бы).

Пытанне пра фанетычныя адзінкі маўлення і пра іх колькасць і існасць вырашаецца па-рознаму. Адны аўтары называюць фразу, маўленчы такт (ён атаясамліваецца з фанетычным словам), склад і гук (А.Рэфармацкі), іншыя харектарызуюць толькі склад, акцэнтавае слова і такт, які называюць **сінтагмай** (інтанцыйна непадзельная адзінка маўленчай плыні, у сярэдзіне сінтагмы няма паўзаў).

Склад – гэтая найменшая адзінка маўленчай плыні: вымаўляючы слова, мы падзяляем іх не на гукі, а на склады: *поўнач, да-мы, да-ра-гi*. Існуюць трох пашыраныя тэорыі вызнанчэння склада: санорная (лац. *sonorus* – ‘звонкі, гучны’), мускульная і танальнная. **Санорная** тэорыя ўлічвае ступень гучнасці

гукаў у складзе, дзе спалучаюцца больш гучныя элементы з менш гучнымі, хоць склад можа складацца і з аднаго гука найбольшай гучнасці (*a-rэ-na*). Паводле санорнай тэорыі склад вызначаецца як частка маўленчай плыні, якая мае адну вяршыню гучнасці (санорнасці); у слове столькі складоў, колькі вяршыняў гучнасці. Найбольш гучнымі выступаюць галосныя гукі, блізкія да іх па гучнасці санорныя зычныя, далей ідуць звонкія зычныя (у іх шум пераважае над голасам) і замыкаюць шкалу глухія зычныя — гэта самыя нягучныя з гукаў (у іх вымаўленні не прымае ўдзел голас).

Мускульная тэорыя (тэорыя мускульнага напружання) вызнае склад як гукавое спалучэнне, вымаўленае адным імпульсам мускульнага напружання маўленчага апарата. Пры гэтым зазначаецца, што разам з нарастаннем і спаданнем мускульнага напружання адбываецца ўзмацненне ці аслабленне гучнасці.

Як відаць, мускульная і санорная тэорыя змыкаюцца, да-паўняюць адна адну. Вяршыню складу звычайна ўтвараюць галосныя, але яны вымаўляюцца пры мінімальным артыкуляцыйным, мускульным напружанні, а гэта ўжо пярэчыць тэорыі мускульнага напружання.

Танальная тэорыя, прымаючы пад увагу набыткі санорнай тэорыі, улічвае перадусім ролю голасу (тону) у складаўтварэнні і вызначае склады як маналітныя адцінкі маўлення, абмежаваныя перапынкамі галасавога тону ці аслаблення яго актыўнасці.

Найчасцей склады маюць не адзін, а некалькі гукаў, розных сваёй гучнасцю. Найбольш гучны з іх выступае вяршынай складу і называецца **складовым**, ці **складаўтваральнym**, а гук, які прымыкае да яго, — **нескладовым**. Складовыя — гэта звычайна галосныя гукі (яны самыя гучныя). Але складовымі могуць быць і зычныя, найчасцей санорныя [р] і [л], як у чэшскай і сербскай мовах: чэшск. *prst* — ‘палец’, *sрp* — ‘серп’, сербск. *vrba* — ‘вярба’, *kрv* — ‘кроў’.

Галосныя таксама могуць быць нескладовыми. Так, у межах аднаго склада могуць апынушца два галосныя, утвараючы дыфтонг, напрыклад нямецк. *Faust*, іспанск. *pueblo* — ‘народ’. (Гл. пра гэта ў класіфікацыі гукаў).

Пры падзеле маўленчай плыні на склады – *складападзеле* – улічаецца, напрыклад у беларускай мове, **закон узрастання гучнасці**, дзе мяжа складоў праходзіць паміж гукамі, найбольш і найменш гучнымі: *ся-стра, су-ткі*. Санорныя гукі перад шумнымі належаць да папярэдняга склада (*сум-ка, вайско-вец, паў-за*), а перад галоснымі – да наступнага склада (*ка-нец, ка-мень, ва-яр [ва-яр]*).

Склады адразніваюцца сваёй будовай. Яны падзяляюцца на адкрытыя і закрытыя, прыкрытыя і непрыкрытыя. **Адкрыты** склад канчаецца складовым гукам (звычайна галосным): *да-ра-гі, мя-жса, ; закрыты* – нескладовым гукам (звычайна зычным): *кар-кас, сер-вант; прыкрыты* склад пачынаецца нескладовым (зычным) гукам: *мур, сце-жска; непрыкрыты* – складовым (галосным) гукам: *а-коп, э-ра*. Такім чынам, у слове *во-ка* ўсе склады адкрытыя і прыкрытыя, а ў слове *ар-куш* – першы склад закрыты і непрыкрыты, а другі – закрыты і прыкрыты.

У мовах з рэгулярнымі складовымі санорнымі зычнымі (сербская, славацкая, чэшская) гэты падзел будзе мець свае адметнасці. Так, у чэшск. і славацк. *vrba* абодва склады акрытыя: *vrba*, а белар. *вар-ба* мае першы склад закрыты.

§ 17. Узаемадзейнне гукаў у маляўнічай плыні (фанетычныя працэсы)

У маўленчай плыні гукі, асабліва суседнія і аднаго тыпу (зычныя), уздзейнічаюць адзін на аднаго. Гэта тлумачыцца тым, што пры вымаўленні папярэдняга гука органы маўлення не вяртаюцца цалкам у першапачатковое становішча, а прыста-соўваюцца да вымаўлення наступнага гука, таму адбываецца накладанне рэкурсіі (апошнія фазы) папярэдняга гука на экспкурсію (пачатковую fazu) наступнага гука, у выніку чаго папярэдні гук набывае пэўныя якасці наступнага гука. Так, у слове *касьба* пры вымаўленні глухога гука [с'] у корані слова [*кас’-*] маўленчы апарат не паспявае да канца вытрымаць ўсе фазы гэтага гука (экспкурсію, вытрымку і рэкурсію), а на апошніяй (рэкурсіі) ужо прыладжваецца да вымаўлення наступнага звон-

кага гука [б]: напружваюцца галасавыя звязкі, яны вагаюцца — і ўзнікае тон, а таму на месцы глухога [с'] узнікае яго парны гук [з'] і слова *касьба* гучыць, як [каз'ба]. Тут наступны звонкі ўздзейнічаў на папярэдні глухі і азванчыў яго. А калі папярэднім будзе звонкі, а наступным глухі, то адбудзецца яго аглушэнне, як у слове *нізкі* [н'іск'і]. Гукі могуць змяняцца і залежна ад іх пазіцыі ў слове. Так, звонкі зычны ў абсалютным канцы слова (г.зн. калі пасля слова ідзе паўза і на канцавы зычны гук не ўпłyвае пачатковы гук наступнага слова) аглушаецца; параўн. *грыбы* і *грыб* [грып]. Але: [*грыб быў малады*]. Складаўтваральныя галосныя [о], [э] змяняюць сваю якасць у ненацкім становішчы: *стол* і *сталы*, *шэсць* і *шасці*.

Вылучаюць два асноўныя віды гукавых зменаў: 1) камбінаторныя і 2) пазіцыйныя.

Камбінаторныя (лац. *combinare* – ‘злучаць, спалучаць’) змены ўзнікаюць у выніку ўзаемадзеяння (камбінаторыкі) звычайна сумежных (суседніх) зычных гукаў – узаемаўпłyву пачатку і канца артыкуляцыі суседніх гукаў, як у разгледжаных словах *касьба* [каз'ба] і *нізкі* [н'іск'і].

Пазіцыйныя змены абумоўленыя пазіцыяй гука ў слове: канцом ці пачаткам слова, націскной ці ненаціскной пазіцыяй складовага гука (галоснага). Да камбінаторных належаць акамадацыя, асіміляцыя, дысіміляцыя. Пазіцыйныя змены – гэта аглушэнне звонкіх зычных на канцы слова, рэдукцыя, з'яўленне прыстаўных і ўстаўных гукаў ды інш.

Рэдукцыя (лац. *reductio* – ‘памяншэнне, скарачэнне’) – паслабленне, змяненне гучання ненаціскных складоў (гукаў у слабой пазіцыі). Яна выклікана тым, што ў мовах з інтэнсіўным (моцным) дынамічным націскам асноўнае напружанне прыпадае на націскны склад, а ненаціскны склады маюць больш «вялую», ненапружаную артыкуляцыю. Рэдукцыя ўласцівая англійскай, нямецкай, рускай і іншым мовам, у французскай мове яе амаль няма. Слаба выражана яна ў польскай, чэскай і іншых мовах. Рэдукцыі найперш падлягаюць галосныя гукі (як вяршыні складу) у слабой пазіцыі – не пад націскам. Адрозніваюць рэдукцыю колькасную і якасную. При **колькаснай** рэдукцыі галосныя менш напружаныя і карацейшыя, але якасць іх, тэмбр захоўваюцца, як у беларускай мове каранёвы

гук [а] у словах *сад-садок-садавіна*. Пры **якаснай** рэдукцыі ненаціскія галосныя змяняюць свой тэмбр, якасць і супадаюць з іншым гукам. Так, у рускай мове – мове з яскрава выражанай рэдукцыяй галосных, галосныя няверхняга пад’ёму [Э], [о], [а] у другой слабой пазіцыі (у паслянаціскіх і пераднаціскіх складах, акрамя першага пераднаціскнога) змяняюцца ў невыразны гук, які абавзначаецца літарамі ь (ер) на месцы [Э] і Ѷ (ёр) на месцы [о], [а], як у словах: *седина* [с’ьд’іна], *родился* [ръд’илс’á], *магистараль* [мъг’істрал’].

Якасная рэдукцыя, падобная да рускай, уласцівай і беларускім гаворкам паўночна-ўсходняга дыялекту (н[ъ]га, гол[ъ]с), а таксама англійскай і нямецкай мовам.

Якаснай рэдукцыі падпадаюць у беларускай літаратурнай мове ненаціскія галосныя сярэдняга пад’ёму [о], [Э], якія вымаўляюцца як [а]: *воды* – *вадá* – *вадаспáд*, *шэсць* – *шасnáццаць*.

Акрамя колькаснай і якаснай, вылучаюць і **поўную** рэдукцыю, пры якой зусім знікае галосны гук; парыўн.: *жаваранак* і *жсаўранак*.

Рэдукцыяй абумоўлены апокапа і сінкопа. *Anókana* (грэц. ἀποκόρε – ‘адцінаю’) – адпаданне канцавога ненаціскнога галоснага гука ці канцавой часткі слова: *мо* ← *можа*, *трэ* ← *трэба*, руск. *мам* ← *мама*, *пан* ← *пана*; асабліва пашырана апокапа ў гутарковых формах імёнаў (як звароткаў): *Вась* ← *Вася*, *Міш* ← *Міша*, *Улад* ← *Уладзік*.

Сінкопа (грэц. συγκόρε – ‘сцісканне’) – выпаданне галоснага ці некалькіх гукаў не на канцы слова, напрыклад *нек* замест *нейк*, *здэцца* замест *здаецца*, руск. *Иваныч* на месцы *Иванович*.

Аглушэнне звонкіх зычных на канцы слова перад паўзай уласцівае беларускай і рускай мовам, напрыклад белар. *магу* – *мог* [*мох*], руск. *могу* – *мог* [*мок*], *грыбы* – *грыб* [*грып*]. Яго тлумачаць дачасным (яшчэ да канца вымаўлення слова) адлучэннем галасавых звязак, у выніку чаго вымаўляюцца не звонкія, а парныя ім глухія зычныя. Не для ўсіх моваў характэрны гэты фанетычны працэс. Так, украінскай і французскай мовам неўласцівае аглушэнне звонкіх зычных.

Акамадацыя (лац. *asscomodatio* – ‘прыстасаванне’) – узаемадзейнне суседніх разнатыпных гукаў — зычных і галосных,

частковае прыстасаванне артыкуляцыі зычных да галосных і наадварот.

Гэтае прыстасаванне ўзнікае ў выніку накладання рэкурсіі (канца артыкуляцыі) папярэдняга гука на экспурсію (пачатак артыкуляцыі) наступнага гука; гэтае ўздзеянне, аднак, адбываецца паміж разнатыпнымі гукамі, таму суседнія гукі змяняюцца толькі часткова і не становяцца іншымі гукамі (фанемамі). Найбольш часта пры акамадацыі вылучаюць: 1) уплыў галосных на вымаўленне зычных: пярэдня галосныя [i], [э] упłyваюць на зычныя – змяячаюць іх (палаталізуюць): *дом* [дом] – *домік* [дом'ік], *пры доме* [дбм'Э]; 2) уплыў мяккіх зычных на галосныя, у выніку чаго апошняя становяцца больш вузкімі і закрытымі, асабліва ў іх становішчы паміж двумя мяккімі зычными. Параўнайма вымаўленне гука [a] у словах *мата*, *мята* і *мяць*: у першым слове [мата] гук [a] вымаўляецца найбольш выразна (амаль так, як ізаляваны [a]), у другім [м'ата] менш выразна, як больш вузкі гук у пачатку яго вымаўлення (абазначаецца кропкай злева над літарай), а ў трэцім [м'äц'] – яшчэ больш вузка (абазначаецца дзвюма кропкамі – справа і злева над літарай), бо на яго вымаўленне ўздзейнічаюць і мяккі гук перад ім, і мяккі гук пасля яго. На вымаўленне негубных гукаў упłyваюць наступныя губныя гукі, у выніку чаго папярэдні гук набывае адценне агубленасці, як у слове *той* [*m^oй*], *свой* [*св^oй*], параўн. *там*, *сват*, дзе такой лабіялізацыі няма: [там], [сват].

Асіміляцыя (лац. *assimilatio* – ‘прыпадабненне’) – гэта адзін з найбольш пашираных відаў камбінаторных зменаў гукаў: артыкуляцыйнае і акустычнае прыпадабненне ў маўленні гукаў аднаго тыпу (галосных да галосных, зычных да зычных) у межах слова і словазлучэння. Напрыклад: *ка[с']иць* і *ка[з']ба* – прыпадабненне глухога [с'] да звонкага [б] і пераход у парны па звонкасці-глухасці [з']; *пад кблы* [пат-колы]. Асіміляцыя мае некалькі відаў паводле наступных адзнакаў: 1) выніку (ступені) прыпадабнення: поўная і няпоўная (частковая), 2) адлегласці гукаў: кантактавая (сумежная) і дыстактавая (несумежная), 3) кірунку: прагрэсіўная і рэгрэсіўная.

Пры **поўной асіміляцыі** адзін гук цалкам прыпадабняецца да другога, у выніку чаго звычайна з былых двух гукаў утвараецца адзін доўгі гук: з жыста [*ж*ы'та], кулямётчык [*кул'*ам'óč ық], купаешия [*купáјэс'я*], сцитак [*ш*ы'tак];

ням. *Zimmer* з старога *Zimber*. Пры **няпоўнай** асіміляцыі адзін гук прыпадабняеца да іншага толькі часткова, звычайна па адной прымесце: звонкасці або глухасці, цвёрдасці або мяккасці. Напрыклад, у слове *просьба* [*проз’ба*] глухі [с’] набываю перад звонкім [б] звонкасць і ператварыўся ў парны звонкі [з’]; у словаформах *казна* – *казне* цвёрды [з] (казна) стаў мяккім [з’] у выніку асіміляцыі па мяккасці [каз’н’Э].

Пры **кантактавай** (лац. *contactus* – ‘датыканне’) асіміляцыі прыпадабняюцца сумежныя гуки; такая асіміляцыя найбольш пашыраная (гл. папярэдняя прыклады); пры **дыстактавай** (лац. *dis* – ‘раз’ і *tactum* – ‘датыкацца’) прыпадабняюцца гуки несумежныя, г.зн. раздзеленыя іншымі гукамі; такая асіміляцыя рэдкая ў мове, сустракаеца да прастамоўі і народных гаворках: [л]аба[р]аторыя → [л]аба[л]аторыя, [к]а[т]лета → [к]а[к]лета, руск. [ш]е[с]тнадцать → [ш]а[ш]надцать.

Прагрэсіўная асіміляцыя (лац. *progressus* – ‘рух наперад’) – гэта прыпадабненне наступнага гука да папярэдняга; яна ўласцівая, напрыклад, польскай мове, дзе глухія зычныя [р], [т], [к] упłyваюць на наступны санорны гук [ж] (ён абазначаеца спалучэннем rz) і ператвараюць яго ў парны глухі [ш]: *trzeba* [*тшэба*] – ‘трэба’, *krzyk* [*кшык*] – ‘крык’, але *drzewo* [*джэво*]. Вынікам прагрэсіўнай асіміляцыі ёсьць падаўжэнне канцавога гука ў аснове зборных назоўнікаў, калі да асновы адзіночнага ліку далучаеца суфікс зборнасці [j]: *параўн.*: *звер* – *звяр’ё* [з’в’арjo] і *варона* – *вараннё* [*вара* Ѯ ’б]; *камень* – *каменне*, *прамень* – *праменне*. Або асіміляцыя суфікса ј пры прыстаўкава-суфіксавым утварэнні назоўнікаў з прасторавым значэннем; *параўн.*: *гара* → *узгор’е* [уз – гор – j - э] і мяжа → *узмежжа*, лес → *палессе*.

Рэгрэсіўная (лац. *regressio* – ‘рух назад’) – прыпадабненне папярэдняга гука да наступнага: наступны гук упłyвае на папярэдні і робіць яго падобным да сябе. Так, у слове *касьба* [*каз’ба*] звонкі гук [б] уздзейнічаеца на папярэдні глухі гук [с’] і ператварыў яго ў звонкі [з’]. Прагрэсіўная асіміляцыя ўласцівая беларускай, рускай, чэшскай, польскай, нямецкай і іншым мовам: руск. *просьба* [*проз’ба*], чэшск. *prosba* [*прозба*], польск. *prośba* [*проз’ба*].

Асіміляцыя можа адлюстроўвацца на пісьме: руск. *свадьба* (параўн. *сват*, ранейшае *святьба*), бел. *расклад* і рус. *расписание* (параўн. з той самай прыстаўкай *развод*), скончыць і змыць. Але часцей асіміляцыя не абазначаецца на пісьме: *просьба [проз'ба]*, польск. *trzeba, krzyk*, руск. *отбить* (пры вымаўленні о[дб']ітъ).

Асіміляцыя галосных гукаў уласцівая цюркскім мовам: так, галосныя суфіксай *-lar* або *-ler* (паказчыкаў множнага ліку) залежаць ад галосных кораня слова. Напрыклад, у турэцкай мове суфікс множнага ліку *-lar* мае слова *adamlar* – ‘людзі’, бо галосны [ا] ёсць у корані *adam*, а ў слове *desler* – ‘птушкі’ суфікс мае той самы галосны, што і ў корані *-des*. Гэтая дыстактавая прагрэсіўная асіміляцыя называецца **сінгарманізмам** (грэц. syn – ‘разам’ і harmonia – ‘сувязь, сугучнасць’). Сінгарманізмам (паводле Ю.Маслава) называюць і інерцыйнае (па інерцыі) прыпадабненне галосных няпершых складоў да галосных першага складу, што прыводзіць да аднароднасці фанетычнага складу слова, як у рускіх пазычаннях з цюркскіх моваў *барабан, бала-ган* ды інш.

Сустракаецца сінгарманізм ненаціскных галосных у беларускіх гаворках паўночна-ўсходняга дыялекту: *машаніст* (замест *машыніст*), *кучуравы* (на месцы *кучаравы*).

Дысіміляцыя (лац. *dissimilatio* – ‘распадабненне’) — фанетычны працэс, адваротны асіміляцыі, калі адбываецца распадабненне гукаў: замена ў слове аднаго з аднолькавых ці блізкіх гукаў іншым, менш падобным. Напрыклад, у прастамоўным *транвай* (літар. *трамвай*) на месцы двух губных гукаў [мв] узнік адзін негубны – пярэднеязычны [н]. Або ў дыялектным *піднаваць* (літар. *пільнаваць*) адбылося распадабненне двух сумежных змычна-праходных [л'] і [н]: замест першага з іх – гука [л'] з’явіўся змычны [д]. У літаратурнай мове ў выніку дысіміляцыі з даўнейшых спалучэнняў *тт* і *дт* узніклі *сц(ст)*: *мяту* і *месці*, *пляту* і *плесці*, *іду* і *ісці*: каранёвы гук [т] або [д] перад інфінітывным паказчыкам *-ти* распадабніўся: з змычна-выbuchнога [т] або [д] (ён перш аглушыўся ў [т]), узнік працяжна-шчылінны [с']. Сустракаецца дысіміляцыя і ў іншых мовах: іспанскае *marmol* узнікла з *marmor* ‘мармур’, дзе два

вібранты [р], адзін з іх у выніку прагрэсіўнай дыстактавай дысіміляцыі ператварыўся ў [l].

Дыярэза (грэц. diairesis – ‘разрыў, падзел’) – выпаданне сярэдняга выбухнога гука ў некаторых спалучэннях зычных, напрыклад руск. *гру[сн]ый*, *капустник* (*капу[с’-н]ик*). Дыярэзе падпадаюць зычныя [д], [т], [б], [п], [к], у беларускай мове яны не абазначаюцца і на пісьме: *выязны* (з *выяздны*), *посны* (з *постны*), *шапнуць* (з *шаптнуць*, *параўн. шаптаць*), *трэснуць* (з *трэскнуць*, *параўн. трэскаць*), *гнуць* (з *гбнуць*, *параўн. гібкі*), *заснуць* (з *заспнуць*, *параўн. стаць*), *бліснуць* (з *бліскнуць*, *параўн. бліскаць*). У рускай мове дыярэза на пісьме не абазначаецца (тут пішуцца г.зв. «непроизносимые согласные»: *сердце, счастливый, поздно*). Дыярэза ўласцівая і іншым славянскім мовам, напрыклад сербскай: *болес_ник* ‘хворы’ (ад *болест* ‘хвароба’).

Спрашчацца слова і за кошт выпадання аднаго з двух аднолькавых яго складоў, як руск. *зnamеносец* з ранейшага *зnamеноносец*. Гэты фанетычны працэс называецца **гаплагіяй** (грэц. gaplos – ‘просты’ і logos – ‘слова’). Гаплагія сустракаецца ў розных мовах, але нячаста, вось яе прыклады: *мінералогія* (з *мінералогія*), *трагікамедыя* (з *трагікакамедыя*), *стыпендыя* (з лац. *stipis* – ‘міласціна’ і *pendere* ‘плаціць’, г.зн. з *стыпендыя*), *марфаналогія* (з *марфафаналогія*). А вось у самім тэрміне *гаплагія* гэты працэс не адбыўся.

Дыярэзе і гаплагіі супрацьстаяць эпентэзу і пратэзу.

Эпентэза (грэц. epenthesis – ‘устаўка’) – устаўка гука ў сярэдзіну слова з мэтай палегчыць яго вымаўленне пры збегу зычных ці галосных. У беларускай мове эпентэза мае дзве рэалізацыі. 1) У канцавым (фінальным) складзе збег зычных (зсанорнымі ці двумя санорнымі) падзяляецца галосным гукам [э] ці [а]: *карабель, журавель, горан* (параўн. руск. *корабль, журавль, горн*); а ў жывой народнай мове і *літар, мэтар, цэнтар* ды інш. «Галосная» эпентэза ўласцівая як сістэмная з’ява балгарскай мове: *литър, мисъл* – ‘думка’, ‘мысль’, *косъм* – ‘волас’; сербск. *метар* ды інш. 2) Збег галосных *io, ia, iy, эа* ў іншамоўных словах падзяляецца ў беларускай мове зычнымі [j], [v] (радзей) з мэтай пазбыцца зеўрання (= руск. «зияние гласных»): *biologia* → *біялогія*, *oceap* → *акіян*, *dialog* → *дывалог*,

radio → *радыё*, *Larion* → *Ларыён*, *Leon* → *Лярон*. У рускай мове эпентэза гука [j] рэгулярная ў канцавых складах пазычанняў: *familia* → *фамилия*, *reductio* → *редукция*, *Estonia* → *Эстония*, *Jordania* → *Йордания*.

Пратэза (грэц. *prothesis* – ‘далучэнне, падстаноўка’) – уз-нікненне гука ў пачатку слова: *[a]ўторак* (параўн. руск. *вторник*, польск. *wtorek*). У беларускай мове пратэза мае два віды: 1) Вакалічная пратэза – уз-нікненне галоснага [i] або [a] перад збегам зычных з пачатковым санорным гукам: *[i]мгла*, *[i]льну*, *[i]ржса*, *[a]ржсаны*. 2) Кансанантавая пратэза – уз-нікненне зычнага [v] ці [g] перад пачатковымі галоснымі [o] ці [y], [э]: *[v]ока*, *[v]осем*, *[g]этны*, *[g]эй*.

Кансанантавая (ад лац. *consonantis* – ‘зычны’) **пратэза** ўласцівая балгарскай, польскай, украінскай і іншым мовам: балг. *[v]ъсы* – ‘вусы’, польск. *[w]qz* – ‘змяя’, укр. *[v]ухо*; у рускай мове сустракаецца рэдка: *[v]осемь* (параўн. *ранейшае осемь*), *вострый* (*острить*), *вотчина* (*отец*), *гусеница* (ад кораня *ус-, усы*), параўн. белар. *вусеніца*.

Вакалічная пратэза рэгулярная ў цюрцкіх і вугорскіх мовах у пазычаных словам: турэцк. *[i]standart* ‘стандарт’, *[ы]штаны* ‘штаны’, *[ы]стакан* (з руск. *стакан*), венг. *[a]sztal* ‘стол’, *[u]dvar* ‘двор’ (з славянскіх моваў), *[i]skola* ‘школа’.

Метатэза (грэц. *metathesis* – ‘перастаноўка’) – фанетычны працэс перастаноўкі гукаў або складоў у слове; звычайна ўласцівы пазычанням, калі ў іх нязвычныя спалучэнні гукаў замяняюцца больш блізкімі да роднай мовы. Напрыклад, у гаворках у слове *інстытут* нязвыклае пачатковое спалучэнне [ін] перайшло ў [ні]: *ністытут*; слова *шасе* ператварылася ў *саша*. Метатэза адбылася ў словам рускай мовы *тарелка* (< белар. *талерка* < польск. *talerz* < ням. *Teller*), *сыворотка* (< *сыроватка*), *мрамор* (< лац. *marmor*).

Сцяжэнне гукаў – фанетычны працэс зліцця (сцяжэння) двух аднолькавых ці блізкіх гукаў у адзін; пры сцяжэнні неаднолькавых гукаў перш адбываецца іх прыпадабненне, а затым яны, стаўшы аднолькавымі, зліваюцца ў адзін гук. Напрыклад, у слове *прыгостра*, якое ўтварылася ад прыметніка *прыгожы* з дапамогаю супінкса *-ств(a)*, апошні зычны ўтваральны асновы [ж] перад глухім [с] асіміляваўся ў парны глухі [ш], а паз-

ней спалучэнне [шс] у выніку прыпадбення альвеолавага [ш] да зубнога [с] дало [сс], якое сцягнулася ў [с]: [жс → шс → сс → с]: *прыгожства > прыгошства > прыгосства > прыгоства*. Сцягваюцца ў адзін гук спалучэнні:

[cc > c]: py[c + c]k + i > py[c]ki (параўн. напісанне ў рускай мове: русскій);

[шс > с]: хара[ш + с]тв - o > хара[с + с]тв - o > хара[с]тво;

[жс > с]: ры[ж+с]к + i > ры[ш + с]к + i > ры[с+с]к > ры[с]кі;

[тс > ц]: све[т+с]к-i > све[ц]кі

[дс > тс > ц]: гара[д + с]+k + i > гара [т + с]k -i > гара[ц]кі.

Сцягэнне зычных у беларускай мове можа і не перадаўца на пісьме. Не перадаецца яно ў назвах этнічнага і геаграфічнага паходжання: *чэшскі [чэск'i]*, *парыжскі [парыск'i]*, *каўказскі [каўкаск'i]*. Але: *баранавіцкі* (з *Баранавіч + скі*), *гададоўскі* (з *гададок + скі*).

§ 18. Прасадычныя з'явы

Да прасадычных (ад грэц. prosodia – ‘націск, прыпей’) з’яўу належаць націск і інтанацыя. Яны ўласцівія ўсім адзінкам маўленчай плыні. У межах складу вылучаецца г.зв. **складовы акцэнт**, у межах слова – **слоўны націск**, у адзінках звязнага маўлення – **фразавая інтанацыя**, куды ўваходзяць і розныя віды фразавага націску. Галіна мовазнаўства, якая вывучае слоўны націск і складовы акцэнт, называецца **акцэнталогіяй** (лац. accentus – ‘націск’ і logos – ‘слова, вучэнне’), фразавую інтанацыю – **інтаналогіяй**.

Націск – гэта вылучэнне ў вымаўленні той ці іншай адзінкі маўленчай плыні з дапамogaю фанетычных сродкаў.

Вылучаюць **фанетычныя і структурныя** тыпы слоўнага націску. **Фанетычныя** тыпы націскі залежаць ад дамінавання аднаго з трох кампанентаў: 1) інтэнсіўнасці, 2) вышыні тону, 3) працягласці складу.

Таму і вылучаюць тры фанетычныя тыпы націску: 1) **сілавы**, або **дывнамічны** (грэц. dynamis – ‘сіла’), калі націскны склад вымаўляецца з большай інтэнсіўнасцю, сілай гучання; 2) **музычны**, або **танічны**, калі націскны склад вылучаецца павышэннем ці паніжэннем тону; 3) **колькасны**, або **квантытатыўны** (лац. quantitas – ‘колькасць’), калі націскны склад вы-

лучаецца сваёй працягласцю вымаўлення. Найчасцей у мовах свету пералічаныя фанетычныя тыпы націску выступаюць не ізалявана, як «чыстыя» тыпы, а ў пэўных спалучэннях аднаго з іншым. Да прыкладу, у беларускай і рускай мовах націскны склад не толькі больш гучны, але і працяглы (параўнальна з ненаціскным), таму яго называюць **колькасна-сілавым (дывнамічна-кванттыматыўным)**. Менавіта працягласць галоснага ў слове і дазваляе правільна вызначыць, на які склад прыпадае націск; парыўн.: *садавіна́, дабрыня́, бальшыня́*.

Музична-сілавы націск уласцівы літоўскай, славенскай, нямецкай і іншым мовам.

Шматскладовыя слова (з двумя і больш каранямі) могуць мець не адзін, а два і больш націскі, але пры гэтым асноўны націск у іх адзін, астатні – пабочны; гэты асноўны націск і яднае усе кампаненты слова ў адзінае цэлае; парыўн.: руск. *скòроговóрка*, белар. *хўткавымаўля́нка* (*хуткавымаўляне*), *трактарабудаўні́чы* ды інш. Асноўны націск у беларускай, рускай, украінскай ды іншых славянскіх мовах прыпадае на другую частку складаных слоў, а ў нямецкай – на першую: *Bundestag* (бундэстаг), *Raumpflegerin* ('прыбіральшчыца').

Дынамічна-колькасны націск можа быць больш і менш моцны. Напрыклад, у рускай мове ён мацнейшы, чым у беларускай, таму ненаціскны галосныя тут падпадаюць значна большай рэдукцыі парыўнальна з беларускай. Парыўнаем вымаўленне тых самых слоў: руск. [въдЛ нос] і белар. [ваданόс].

Структурныя тыпы націску звязаныя: 1) з **складовой структурай** слова, у сувязі з чым вылучаюцца свабодны і звязаны (несвабодны) націск, і 2) з **марфалагічнай структурай** слова, паводле чаго вылучаюць рухомы і нерухомы націск.

Свабодным (разнамесцавым) лічыцца націск у тых мовах, у якіх ён можа стаяць на любых складах слова: пачатковых, канцавых ці сярэдніх, як у беларускай, рускай, украінскай, літоўскай, італьянскай, англійскай, нямецкай ды іншых. Праўда, трэба мець на ўвазе, што ў кожным слове ці яго граматычнай форме гэтых моваў націск стала замацаваны: ён прыпадае на адпаведны склад і нельга вымаўляць іх з іншым націскам. Напрыклад, *мáшины́на* (а не *машина*), *рукáмі* (а не *ру́камі*). З розным месцам націску тут можа быць звязана: 1) рознае

значэнне слоў, як у беларускай: *стáлы* (прыметнік) і *сталы́* (назоўнік мн.л.); 2) розная іх граматычна форма: *ру́кі* і *рукі́*.

Свабодны націск можа быць **рухомым і нерухомым**. **Ру́хомы** націск – такі, які мяняе сваё месца пры ўтварэнні формаў слова (пры скланенні і спражэнні): *галавá – галóвы, пíшу́ – пíшаш, спісáць – спíсваць, све́тлы – святле́ ўшы*. **Нерухо́мым** націскам лічыцца той, які не змяняе свайго месца ў розных словаформах: *но́ч – но́чы, но́ччу, но́чаў, но́чамі; чытáю – чытáеш – чытáем – чытáйма, печ – пе́чы, пе́ччу, пе́чаў, пе́чамі, пе́чам*, *пéч*.

Рухомасць і нерухомасць націску ў словаформе залежыць ад яе **марфемнага складу**. Так, у беларускай мове формы вышэйшай ступені прыметнікаў і прыслоўяў маюць заўсёды націск на суфіксе *-эйш(-ейши-, -эй (-ей)*: *све́тлы – святле́ ўшы, святле́ ў, далёкі – дале́ ўшы, дале́ ў; а ў прыставачна-суфік-савых дзеясловах незакончанага трывання – на складзе перад суфіксам *-ва-*: выпі́сваць, выко́пваць. Прыстаўка *вы-* перацяг-вае на сябе націск: *пiса́ць – вы́пiсаць, чыта́ць – вы́чытаць, капа́ць – вы́капаць*.*

Звязаным (стальным, фіксаваным) называецца слоўны націск у тых мовах, дзе ён замацаваны за адным пэўным складам у словах – за пачатковым, канцавым, перадканцавым і г.д. Так, на першым (пачатковым) складзе словаў маюць націск фінска-вугорскія мовы, а таксама славацкая, чэшская; на канцавым – армянская, таджыцкая, на перадапошнім – польская мова. На гэта паказваюць і пазычаныя з гэтых моваў уласныя назвы (і іншыя слова): чэшск. *Prága, Dvórzsak, Gášak, róbat*; эстонск. *Tálín, Tárptu*; латышск. *Ráйnīc, Rý́ga*, польск. *Póznanь, Krákaў, Lǘblin, Baršáva*.

Фіксаваны націск пры змене колькасці складоў аказваецца рухомым у слове – ён змяняе сваё ранейшае месца і пераходзіць на той склад, які вызначаны для ўсіх словаў гэтай мовы. Напрыклад, у польскай мове пры скланенні назоўнікаў: *Póznań i R.скл. Poznáni, Lúblin, Lublína*.

Акрамя свабоднага і звязанага націску, вылучаюць таксама **наўзвязаны** націск, яго мае лаціна, дзе націск можа прыпадаць на перадапошні склад, калі ён дуюгі: *natúra ‘прырода’, postscríptum ‘прыпісаная пазней’*, або на трэці з канца склад, калі перадапошні кароткі склад: *ratio ‘розум’*.

Акрамя моваў з свабодным і фіксаваным націкам, ёсць і такія мовы, якія зусім не маюць слоўнага націку, як у палеаазіяцкіх і тунгуска-маньчжурскіх мовах, напрыклад, у энскай.

Акрамя слоўнага націку, ёсць і гэтак званы *складовы акцэнт* (інакш *складовы тон*, або *інтанацыя складу*), калі ў межах асобнага складу адбываюцца розныя рэгулярныя змены вышыні асноўнага тона голасу або інтэнсіўнасці гучання: яны (змены), супрацьпастаўляючыся адна адной, могуць выконваць адрознівальную функцыю. Так, у кітайскай літаратурнай мове паўназначныя слова маюць чатыры складовыя тоны: 1) роўны, 2) узыходны, 3) спадальны і 4) спадальна-ўзыходны. У залежнасці ад харектару тона той самы склад мае розныя значэнні (склад у кітайскай мове – мінімальная значэнневая частка слова, ён абазначаецца асобным іерогліфам). Напрыклад, склад *mai* ў спадальнym тоне мае значэнне ‘прадаць’, а спадальна-ўзыходным – ‘купіць’.

Фразавы націск – гэта націск адзінкі, большай за слова, г.зн. такту (сінтагмы) і фразы. Часам іх разглядаюць асобна: тактавы націск і фразавы націск у вузкім разуменні. **Тактавы** націск звычайна падае на апошнія слова гэтай фанетычнай адзінкі маўленчай плыні, паказваючы на яе заканчэнне, а **фразавы** – на апошнія слова фразы: *Добра ў лузе / у час палудны / лёгка там дыхнуць // Хмаркі белыя марудна за лясы плынуць* (Я.Колас).

Асобнае месца ў фразе (сказе) належыць **лагічнаму** націску – вылучэнню найбольш значнага ў сэнсавых адносінах слова, якое можа займаць рознае месца ў тэксле, засяроджваючы на сабе асноўную ўвагу. Напрыклад, у сказе *Нашия вучні на эксперцii* можа быць лагічна вылучаным любое паўназначнае слова: *Нашия* (а не іншыя) *вучні на эксперцii*. *Нашия вучні* (а не настаўнікі) *на эксперцii*. *Нашия вучні на эксперцii* (а не на заняцках). Лагічны націск можа нават парушыць нормы слоўнага націску: *Лякарства прымаць да' яды (або пасля' яды)*.

Інтанацыя (сyr.-лац. intonatio, ад intono – ‘гучна вымаўляю’), або **фразавая інтанацыя** (паводле Ю.С.Маслава), – гэта рытмічна-меладычны малюнак вуснага маўлення, адзінства ўзаемазвязаных кампанентаў – мелодыкі, інтэнсіўнасці, працягласці, тэмпу маўлення і тэмбру вымаўлення, а таксама паўзаў і фразавага націску. Інтанацыя – важны сродак фармавання выказвання і выяўлення яго сэнсу.

Спышнімся на характарыстыцы асобных кампанентаў інтанаций.

Мелодыка – найважнейшы сродак інтанациі: рух асноўнага тона голасу, яго павышэнне або паніжэнне. Яна выконвае разнастайныя функцыі. Разрыў і пераломы тона паказваюць на падзел ці спалучэнне частак выказвання. Істотнае паніжэнне тона сведчыць пра завершанасць паведамлення (ці яго часткі), а павышэнне тона – пра незакончанасць думкі, яе працяг. Мелодыка служыць паказчыкам тыпу сказаў – апавядальнага, пытальнага, кліchnага.

Інтэнсіўнасць – узмацненне і аслабленне вымаўлення, яго выразнасць. Мелодыка разам з інтэнсіўнасцю выкарystоўваецца для падкрэслівання пэўных частак выказвання. Адсюль у інтанациі ўваходзіць фразавы націск як неабходны кампанент яе.

Тэмп – хуткасць маўлення (запаволенне ці больш хуткае вымаўленне). Тэмп маўлення дазваляе вылучыць больш і менш важныя часткі ў паведамленні: запаволеннем тэмпу – больш важныя слова ці эмацыйна падкрэсленыя адзінкі. Словы, якія выражаютуць станоўчу адзнаку, могуць «расцягвацца» ў вымаўленні («*Гэта чудо-оўная людзі!*»). Менш важныя часткі фразы вымаўляюцца больш хуткім тэмпам. Інтэнсіўнасць шчыльна звязаная з лагічным націскам.

Тэмбр – эмацыйна-экспрэсійная афарбоўка маўлення. Паводле мэтавай накіраванасці тэмбр можа быць «вясёлым» ці «сумным», «спалоханым», патаемным, інтывіным і інш.

Паўзы – перапынкі ў маўленні, адсутнасць гучання. Яны выкарystоўваюцца для аддзялення адной сінтаксічнай адзінкі ад іншай, дазваляюць унікнуць няпэўнасці ў выказванні. Ад паўзання (размеркавання – змены месца паўзы) можа змяняцца сэнс выказвання. Напрыклад, у сказе «*Больш трывожылі яе госці мужа*» (І.Шамякін) месца паўзы мяняе сэнс выказвання: 1) *Больш трывожылі яе // госці мужа;* 2) *Больш трывожылі яе госці // мужа.* У першым выпадку – трывожылася яна (з-за гасцей мужа), у другім – трывожыўся муж (з-за яе гасцей). Або: *Доўга хадзіць // ён не мог і Доўга // хадзіць ён не мог.*

Усе кампаненты інтанациі выкарystоўваюцца ў шчыльным адзінстве, дапаўняючы адзін аднаго. Інтанация мае як

універсальныя, так і нацыянальныя адзнакі. Напрыклад, чэшскае літаратурнае маўленне вылучаецца сваёй запаволенасцю, асабліва на фоне больш хуткага польскага маўлення. Кожная мова мае свой інтанацыйны малюнак, сваю інтанацыйную мадэль.

Адзінку інтанацыі называюць *інтанемай* (утварэнне з суфіксам *-ем-а* ад лац. *intono*). Інтанема – гэта інтанацыйная канструкцыя, спалучэнне інтанацыйных адзнакаў (параметраў), неабходных для дыферэнцыяцыі выказвання ці яго час-так. Так, маюць сваю інтанему пытальныя і сцвярджальныя сінтаксічныя адзінкі, адасабленне, тлумачэнне ды пад.

§ 19. Фанеміка (функцыйная характеристыстыка гукаў мовы)

Гукі мовы вывучаюцца не толькі з артыкуляцыйнага і акустичнага боку, што з'яўляецца аб'ектам фанетыкі, але і з боку іх функцыі ў мове як сродкаў распазнавання і адразнення марфемаў і слоў, што ёсьць аб'ектам асобнай галіны фаналогіі – фанемікі.

У фанеміцы гукі вывучаюцца з уласна-лінгвістычнага боку – іх ролі ў мове як матэрыяльных адзінак, з якіх складаюцца марфемы і слова і з дапамogaю якіх яны адразніваюцца. Так, каранёвыя марфемы (а ў нашым выпадку і слова) *дом*, *дым*, *дам*, *дум* маюць розныя галосныя: [о], [ы], [а], [у], яны і адразніваюць экспаненты (абалонкі) гэтих моўных адзінак.

Аднак не ўсе гукі, якія мы чуем у маўленні, выконваюць такую функцыю. Напрыклад, у сказе «*Зноў гры[n]*» апошнія слова мае канцавы гук [п], які няздатны тут адразніць розныя паняцці: ‘расліна’ і ‘хвароба’. Або ў словазлучэнні «*новая ка[c]ка*», дзе гук [с] таксама не адразнівае паняцці ‘галаўны ўбор’ і ‘літаратурны твор’. Як бачым, не ўсе гукі выконваюць сэнсаадразнівальнью ролю ў мове. Да таго ж у маўленні існуе вельмі шмат канкрэтных гукаў. Гэтае мноства індывідуальных гукаў узімае і ў варунках індывідуальнасці размоўцаў паводле іх полу (мужчына і жанчына), узросту (дзіця і сталы чалавек або састарэлы), настрою (вясёлы ці сумны), стану здароўя і г.д. З улікам

згаданага будзем мець, да прыкладу, не адзін гук [а], а шмат іх. Розныя маўленчыя экзэмпляры гэтага [а] будуць выступаць і залежна ад пазіцыі яго ў словах 1) ***на адносінах да суседніх зычных гукаў***: паміж цвёрдымі зычнымі [а] (дам), пасля мяккага зычнага [а] (сяду), перад мяккім [а'] (даме) і паміж мяккімі зычнымі [ä] (мяць); 2) ***на адносінах да націску ў слове***: пад націскам [а] (сад), не пад націскам [ъ] (як у рускамоўным маўленні) [дамъ]. Але ўсе згаданыя «а» аб’ядноўваюцца ў адзін гукатып <а>, які і адрознівае гукавыя абалонкі слоў, а праз іх і самі слова.

Фанема – гэта найменшая (мінімальная) гукавая сэнсаадрэзнявальная адзінка, якая не можа падзяляцца на больш дробныя адзінкі. Так, дыфтонгі, якія складаюцца з двух гукаў у межах аднаго склада (на пісьме гэта абазначаецца дзвюма літарамі), рэпрэзентуюць сабой адну фанему. Акрамя таго, нятоеснасць фанемы і гука выяўляеца і ў тым, што дзве фанемы могуць рэалізавацца ў адным гуку. Напрыклад, <д> і <с> у слове «гарадскі» гучыць як адзін гук [ц]: гарата[ц]кі; а фанема-прыстаўка <з> і каранёвая фанема <ж> у слове «зжаць» гучыць як адзін доўгі гук [ж]: [жац']. Фанема можа рэалізавацца і ў нулявым гуку, як у каранёвых марфемах словаў *сон – сну, пень – пня*.

Гэтыя тыповыя сэнсаадрэзнявальныя гукі называюцца ***фанемамі*** (грэц. phone'ма – ‘гук, голас’). Фанема – гукавая моўная адзінка, якая служыць для распазнавання і адрознення марфемаў (у склад якіх яна ўваходзіць), а праз іх і для распазнавання і адрознення слоў. Фанема сама па сабе значэння не мае і з сэнсаадрэзняваннем звязваецца толькі ўскосна. Яна выконвае дзве асноўныя функцыі: 1) ***перцепцыйную*** (лац. perceptio – ‘успрыняцце’) функцыю – функцыю распазнавання: успрыняцця слыхам, зрокам; 2) ***сігніфікацыйную*** (лац. significatio – ‘абазначэнне’) функцыю – функцыю адрознівання марфемаў і слоў.

Кожная фанема — гэта пучок (набор) пазіцыйна незалежных адзнакаў, інакш ***канстытуцыйных*** (лац. constitutio – ‘будова, устанаўленне’). Гэтымі адзнакамі адна фанема адрозніваецца ад іншых. Так, фанема <з> мае такія адзнакі: ***кансанантнасць*** (лац. consonans, consonantis – ‘зычны гук’), шумнасць, звонкасць, фрыкатыўнасць, цвёрдасць, пярэднеязычнасць.

Асобныя фанемы існуюць у мове толькі таму, што яны маюць свае адметныя адзнакі, якія адрозніваюць іх адна ад адной, г.зн. знаходзяцца паміж сабой у *апазіцыі* (супрацьпастаўленні). Напрыклад, <ж> і <ш> у апазіцыі «звонкасць / глухасць». Прыметы, якімі адрозніваюцца між сабою фанемы, называюцца *дыферэнцыйнымі* (лац. differentio – ‘адрозненне’). Як у згаданых <ж> і <ш> прымета «звонкасць – глухасць». Прыметы, супольныя для некалькіх фанемаў і няздатныя іх адрозніваць, называюцца *інтэгральнымі* (лац. integer – ‘цэлы, не-крануты’). Як у фанемах <ж> і <ш> супольныя прыметы: кансанантнасць, цвёрдасць, шумнасць, фрыкатыўнасць, альвеалярнасць. Менавіта дыферэнцыйныя прыметы дазваляюць фанемам выконваць сігніфікацыйную функцыю – адрозніваць гукавыя абалонкі слоў, а праз іх і самі слова. Напрыклад, кот – бот, козамі – ко_самі, Мінск – Пінск.

Фанемы ў маўлennі рэалізујуцца ў сваіх варыянтах і варыяціях у залежнасці ад пазіцыі ў слове. Адрозніваюць дзве пазіцыі: 1) **моцная** (незалежная) пазіцыя – такая, у якой гук вымаўляецца так ці амаль так, як ізаляваная гукавая адзінка; 2) **слабая** (залежная) пазіцыя – такая, у якой адбываецца прыстасаванне гука да іншых або замена яго іншым гукам. Для **галосных** моцная пазіцыя – націскное становішча, слабая – ненаціскное, для **зычных** (шумных) моцная пазіцыя — становішча перад галоснымі ці санорнымі зычнымі, слабая – становішча звонкіх у канцы слова перад паўзай і перад глухімі, для глухіх – становішча перад звонкімі. У моцнай пазіцыі фанемы выразна адрозніваюцца і здатныя адrozніваць гукавыя абалонкі марфемаў, а праз іх і слова. У слабой пазіцыі фанема губляе пэўную дыферэнцыйную адзнаку (гэтая адзнака нейтрапізуецца), у выніку чаго супадае з іншай фанемай, а таму становіцца няздатнай быць сэнсаадрознівальнай моўнай адзінкай. Напрыклад, у слове *коды* (гарадоў) фанема <д> знаходзіцца ў моцнай пазіцыі (перед галосным), а ў форме адзіночнага ліку – *код* яна апынулася ў канцы слова, дзе ў беларускай мове (як і рускай і іншых мовах) не можа быць звонкіх зычных, і звонкая фанема <д> рэалізавалася ў гуку [т]: [кот]. Узніклі амафоны двух слоў: *код* (горада) і *кот* (чорны). Значыць, фанема <д> у слабой пазіцыі страціла сваю сігніфікацыйную функцыю і ператварылася ў свой варыянт [т].

Варыянт фанемы – такое відазмяненне, пры якім фанема ў сваім гучанні супадае з іншай. **Варыяцыі** фанемы — гэта нязначныя відазмяненні, пры якіх фанема не губляе сваёй якасці, не супадае з іншай. Напрыклад, фанема «*a*» у каранёвой дзеяслоўнай марфеме *сад-* можа відазмняцца ў словах *саду*, *садзіць*, *садзець* у [‘a], [a'], [ä], але гэтыя відазмяненні не парушаюць фанемы «*a*», якая рэалізуецца тут у трох варыяцыях. Варыяцыі фанемы найчасцей узнікаюць у выніку акамадацыі галосных.

Гукавыя рэалізацыі фанемы называюцца *алафонамі* (грэц. *allo* – ‘іншы’ і *phōnē* – ‘гук’).

Самастойнымі фанемамі трэба лічыць тыя тыповыя гукі, якія, ужываючыся ў аднолькавай пазіцыі, змяняюць значэнне слова, а калі яны не прыводзяць да зменаў значэння, то лічыць іх самастойнымі фанемамі нельга. Напрыклад, у словах *кот*, *рот*, *год* першыя зычныя выступаюць фанемамі «*k*», «*r*», «*g*», бо яны адрозніваюць гукавыя абалонкі розных слоў. А вось рознае вымаўленне апошняга слова як [g]од і [g]од у рускай мове не вядзе да змены сэнсу. Значыць, выбухное і працяжнае вымаўленне першага гука складае толькі варыянты (стылістычныя) фанемы «*g*». Як і ў беларускай [g]анак і [g]анак.

Розныя варыянты мае фанема «*r*» у французскай, нямецкай ды іншых мовах.

Фанема ў межах пэўнай марфемы (частцей кораня) можа чаргавацца — як у словах *рука*, *ручка*, (*y*) *руцэ*; у такім разе апошняя зычная выступае ў розных сваіх відазмяненнях: *k/č*, *k/č’*. Гэты шэраг чаргавальных фанемаў у складзе адной марфемы абазначаюць тэрмінам *марфанема*. Значыць, у нашым выпадку выступаюць марфанемы «*k/č*» і «*k/č’*», або «*k/č/č’*».

Для абазначэння ненаціскай галоснай, якую нельга паславіць у моцную – націскную – пазіцыю, выкарыстоўваецца тэрмін *гіперфанема* (грэц. *hypér* – ‘над, звыш’), напрыклад, галосная гіперфанема «*o*» ў пачатковым складзе слоў рускай мовы *собака*, *баран*, *горох*. У транскрыпцыі будзем мець

«*c* $\frac{o}{a}$ *бака*», «*b* $\frac{o}{a}$ *ран*», «*g* $\frac{o}{a}$ *рох*».

Фаналагічная сістэма мовы складаецца з сістэмы галосных – інакш *вакалізму* (лац. *vocalis* – ‘галосны гук’) і сістэмы зычных – *кансанантызму* (лац. *consonans*, *consonantis* – ‘зычны гук’).

Кожная мова мае сваю фанемную (фаналагічную) сістэму, што абумоўлена адметнасцю гукавога ладу канкрэтнай мовы. Пры харктастыцы гукаў мовы адзначалася, што розныя мовы маюць свае адметнасці ў складзе гукаў, іх якасці, у зменах гукаў у маўленчай плыні. Усё гэта адлюстроўваецца і ў сістэме тыповых гукаў – фанемаў. Напрыклад у беларускай мове ёсць афрыкаты: <ц>, <Ц>, <Ч>, <ДЗ>, <ДЖ>, а ў рускай толькі дзве фанемы: <ц>, <Ч>, руская мова мае дзве фанемы – вібранны: <р> (рад) і <р’> (ряд), а беларуская – адну <р> (rády i rad (шэраг); фанема <ч> у беларускай мове толькі цвёрдая [чаго], а ў рускай – няпарная мяккая [ч’и во]. У беларускай мове няма рэдукаваных гукаў [ъ] і [ъ], а фанема <в> у слабой пазіцыі рэалізуеца ў варыянце [ў], а ў рускай – у [ф]: тра[в]а — тра[ў] і тра[в]а — тра[ф]. Усё гэта сведчыць, што беларуская мова мае сваю адмысловую сістэму фанемаў (і іх варыянтаў).

Фаналагічныя сістэмы моваў розняцца і тым, што ў розных мовах існуюць свае дыферэнцыйныя адзнакі фанемаў, іх нейтралізацыі і супрацьпастаўленасці. Напрыклад, у беларускай, рускай, іншых славянскіх мовах зычныя (балышыня іх) супрацьпастаўляюцца па цвёрдасці/мяккасці, утвараючы асобныя фанемы: белар. *стол* – *столь*, руск. *угол* – *уголь* і г.д., у той час як у нямецкай, англійскай ды інш. такой супрацьпастаўленасці няма. Таму беларускія розныя слова – *беларус* і *Беларусь* – там не адрозніваюцца: Belarus.

Беларуская, руская, украінская ды іншыя мовы не маюць супрацьпастаўленых галосных па працягласці, а ў нямецкай, чэшскай ды іншых мовах яны ёсць: нямецк. Beet [be:t] – ‘градка’ і Bett [b ε:t] – ‘ложак’, чэш. pas – ‘талія’, pas – ‘пашпарт’.

Фаналагічныя сістэмы адрозніваюцца між сабою і паводле колькасці фанемаў: у беларускай і рускай мовах галосных фанемаў 6, у нямецкай – 15, французскай – 18, у абхазской – 3, затое апошняя мае 68 зычных фанемаў (усяго – 71).

§ 20. Фанетычныя (гукавыя) законы

Змена гукаў паводле адпаведных правілаў называецца **гукавым законам**. Гукавы закон выяўляецца ў формуле гукавых пераходаў. Так, у беларускай мове галосныя [о], [э], апинуты ў ненаціскных складах, пераходзяць у гук [а]: *соль* – *саліць*, *шэсць* – *шасці*, *весны* – *вясна*. У рускай мове гук [о] у

ненаціскай пазіцыі таксама замяняеца на [а] (фанетычна [А] або [ъ]: *водовоз* [въд А вос]). Такім чынам, гукавым законам у галіне вакалізму беларускай мовы ёсьць аканне (і яканне). У галіне зычных такім рэгулярным гукавым законам выступае пераход звонкіх зычных у глухія ў абсалютным канцы слова ў беларускай, рускай, балгарскай, польскай ды іншых мовах, а таксама рэгрэсіўная асіміляцыя звонкіх і глухіх, калі звонкія зычныя, апинуўшыся перад глухімі, пераходзяць у глухія (ка[з]аць – ка[с]ка), а глухія перад звонкімі – у звонкія (ка[с]іць – ка[з’]ба).

Гэтыя жывыя фанетычныя законы называюць законамі функцыянавання мовы. Акрамя іх, існуюць законы гістарычнага развіцця мовы (гл. § 56).

§ 21. Арфаэпія

Вымаўленчыя нормы мовы вывучае *арфаэпія* (грэц. orthos – ‘правільны’ і ерос – ‘маўленне’). Арфаэпія абапіраецца на фанетычныя заканамернасці мовы і ўстанаўляе нормы, абавязковыя для ўсіх носьбітаў пэўнай мовы. Гэта, напрыклад, у беларускай і рускай мовах нормы вымаўлення галосных гукаў (аканне), зычных гукаў і іх спалучэнняў (напрыклад, выпаданне выбухных [д], [т] у сярэдзіне спалучэнняў зычных, захаванне аглушэння звонкіх зычных у канцы слова і перад глухімі і азванчэння глухіх перад звонкімі), межы выкарыстання асобных гукаў (напрыклад, у беларускай мове выбухнога гука [g] (у пазычаных словах *ганак*, *гонта*, *гузік* і ў спалучэнні зг (*мазгі*), а ў рускай мове – фрыкатыўнага [γ] у словах *господи!*, *бухгалтер*, *выклічніках ага, ого*).

У арфаэпіі разглядаецца і пастаноўка націску ў словах і іх формах, мажлівасць паралельных вымаўленчых варыянтаў: руск. *иначе* і *иначе*, *творог* і *творог*, белар. *пацуцце* і *пацуцё* і г.д.

У арфаэпічных даведніках падаюцца і г.зв. *правілы чытання*, калі напісанне і вымаўленне не адпавядаюць адно аднаму, як у рускай мове ў канчатку прыметнікаў –*ого* (на месцы літары *ч* чытаецца гук [в]), або роззначытанні літары *ч* у словах *что* і *нечто* (у першым выпадку гучыць [ш], а другім [ч']).

Засваенне арфаэпічных нормаў спрыяе аднастайному разуменню вуснага маўлення ўсімі носьбітамі мовы, павышае агульную культуру чалавека.

РАЗДЗЕЛ III. МАРФЕМІКА І СЛОВАЎТВАРЭННЕ

§ 22. Марфеміка. Марфемы і іх кваліфікацыя

З фанемаў складаюцца структурныя адзінкі больш высокага яруса – **марфемы**. Галіна мовазнаўства, якая вывучае марфемы як часткі слова, структуру і тыпы марфемаў, заканамернасці іх спалучэння і функцыяновання ў мове, называеца **марфемікай** (ад *марфем(a)* + *ік-a*). Марфемікай называюць таксама і марфемны лад мовы, спалучэнне вылучаных у слоўках марфемаў і іх тыпах.

Марфеміку нярэдка разглядаюць як частку граматыкі ў шырокім разуменні, падставай для гэтага ёсць тое, што г.зв. граматычныя марфемы (афіксы) служаць для перадачы граматычных значэнняў. Аднак марфема – структурная адзінка мовы, таму яна мае і сваю адпаведную галіну ведаў – марфеміку.

У марфеміцы разглядаюцца найперш віды марфемаў паводле іх месца ў слове, іх функцыі, віды афіксаў, тыпы значэнняў, якія выражаютца марфемамі, правілы вылучэння марфемаў у словамах і іх аб'яднанне ў слова ды іншае.

Марфемы як моўныя адзінкі рэалізуюцца ў **морфах**. Так, каранёвая марфема ў словамах *рука*, *ручны*, *на руцэ* рэалізуецца ў трох морфах: *рук-*, *руч-*, *руц-*. **Марфема** – гэта найменшая частка слова, якая мае пэўнае значэнне і гукавую форму. Напрыклад, у слове *студэнтка* трывалыя марфемы: каранёвая марфема (корань) *студэнт-* (перадае значэнне ‘навучэнец ВНУ’), суфікс -*к-* (абазначае асобу жаночага полу) канчатак -*а* (паказвае на граматычнае значэнне назоўнага склону, адзіночнага ліку, жаночага роду назоўніка). Дзве апошнія марфемы (-*к-*, -*а*) аднафанемныя, каранёвая марфема ў сваім складзе мае шэсць фанемаў, аднак яна не падзяляецца на больш дробныя значэнневыя часткі. Тому аснову слова нельга лічыць марфемай: яна можа мець у сваім складзе не адну, а дзве і больш значэнневых частак (як у нашым прыкладзе *студэнт-к-а*). Марфемы – гэта толькі часткі слова, таму самі па сабе могуць толькі вонкава супадаць з асобнымі словамі, як каранёвыя марфемы з словамі-злучнікамі, прыназоўнікамі, часціцамі: (*i*, *a*, *бо*, *да*, *за*, *не*) ці з займеннікамі прыслоўямі (як, *так*, *тут*, *там*). Нагадаем, што і асобныя фанемы могуць супадаць з пэўнымі словамі: (*i*,

a, у, з ды інш.), фанема ж – гэта будаўнічы матэрыял для слова, і толькі ў межах яго яна існуе. Вонкава паўназначныя слова таксама могуць быць роўныя кораню: *сон, дом*. Але раней яны мелі па дзве марфемы – каранёвую і канчатак (*со-нъ, дом-ъ*); і цяпер у такіх словах, акрамя кораня, ёсьць нулявы канчатак: *сон-ə, дом-ə*.

Паводле сваёй ролі ў мове, значэння марфемы падзяляюцца на два тыпы: 1) каранёвые марфемы (корані), 2) афіксы (службовыя марфемы).

Каранёвая марфема – гэта асноўная марфема слова (без кораня слова не існуе), яна выступае носьбітам агульнага лексічнага значэння аднакаранёвых (роднасных) слоў. Напрыклад, у роднасных словах *рука – ручка – ручны – рукаў – ручнік* корань *рук-*(*руч-*) выяўляе агульнае лексічнае значэнне ‘які звязаны з паняццем «рука»’.

Нельга сцвярджаць, што корань – нязменная частка слова, бо гэтая марфема можа змяніць сваё гучанне ў выніку розных чаргаванняў гукаў. Напрыклад, у слове *жасць* корань жас-, у іншых роднасных словах і словаформах ён мае іншае гукаовое ablічча: жн-ць – за-жын-кі. Або: кав-аць – ку-юць – ку-зня.

Карані могуць існаваць разам толькі з канчаткамі, г.зн. без спалучэння з суфіксамі ці прыстаўкамі: *хата, стол, новы*. Гэта **свабодныя карані**. Або яны існуюць у звязку з прыстаўкай ці суфіксам або з імі разам: *аб-у-ць, раз-у-ць, па-чын-а-ць, за-мык-а-ць*. Гэта **звязаныя карані**.

У мовах найбольш пашыраныя слова, якія маюць адзін корань; іх называюць **простымі**. Але ёсьць і слова з двумя і болей каранямі, іх называюць **складанымі**: *вадаспад, месяцаход, землятрус, дабрабыт, шматзначнасць*. Асабліва шмат складаных слоў у нямецкай мове: *der Ruhetag* – ‘вольны дзень, выхадны’ (*Ruhe* – ‘адпачынак’ і *Tag* ‘дзень’), *das Wörterbuch* – ‘слоўнік’ (*Wort* – ‘слова’ і *Buch* – ‘кніга’).

Афіксы (лац. *affixus* – ‘прымацаваны’) – службовыя марфемы, якія існуюць толькі ў межах слова, разам з коранем, і выражаюць словаўтаральныя, граматычныя, фармальна-структурныя і фармальна-класіфікацыйныя значэнні. Так, у слове *чытак* суфікс *-ак* мае словаўтаральнае, або **дэрывацыйнае** (лац. *derivatio* – ‘утварэнне’), значэнне, а ў словаформе *чытачы* кан-

чатак –ы – граматычнае, або *рэляцыйнае* (лац. *relatio* – ‘адносіны’), значэнне: паказвае на граматычную форму слова (множны лік, назоўны склон), яго адносіны да іншых слоў.

Фармальна-структурнае значэнне маюць інтэрфіксы – злучальныя кампаненты, якія звязваюць два карані ў складанае слова: *атам-а-ход*, *земл-я-роб*. **Фармальна-класіфікацыйнае** значэнне – гэта паказчык фармальнага разраду слова, напрыклад тыпу спражэння дзеяслова: -у- (у канчатку 3 ас. мн.л. цяп. часу: *чытај-у-(ць)*, *-а- ([кос'-а-ц'])* або *няс-е-и* і *кос-и-и*). З улікам значэння афіксы называюцца дэрывацыйнымі, рэляцыйнымі, фармальна-структурнымі, злучальнымі і фармальна-класіфікацыйнымі.

§ 23. Афіксы і іх тыпы

Афіксы могуць займаць рознае месца ў дачыненні да кораня: знаходзіцца перад коранем ці пасля яго, абымаецца яго з абодвух бакоў ці быць усярэдзіне кораня, у адпаведнасці з чым яны падзяляюцца на прэфіксы, постфіксы, трансфіксы, амбіфіксы, конфіксы, інфіксы.

Прэфікс (лац. *praeфиксum* – ‘прымацаванае спераду’) – марфема, якая знаходзіцца перад коранем; яна ў беларускай і рускай і іншых мовах прыстаўляецца да цэлага слова, не змяняючы яго як часціну мовы, таму яе называюць *прыстаўкай*: *адысці*, *на-адысці*, *падклас*, *найвышэйшы*; руск. *переделать*, *подписать*, польск. *przekwitnąć* ‘адцвісці’, *przelamać* ‘пераламаць’, чэшск. *odryti* – ‘адрыць’, *ozub* – ‘зубець’, *ozvuk* – ‘водгук, рэзананс’.

Прэфіксы найчасцей утвараюць новыя слова; найбольш пашыраныя яны пры ўтварэнні дзеясловаў, радзей – прыметнікаў, назоўнікаў, прыслоўяў. Акрамя закончанага трывання дзеясловаў (*напісаць*, *назбіраць*), прыстаўкі выкарыстоўваюцца і для ўтварэння формы найвышэйшай ступені параянння прыметнікаў і прыслоўяў у беларускай мове: *найлепшы*, *найпрыгажэйшы*, *найбольшы*, а ў балгарскай мове – і вышэйшай: *по-рано* – ‘раней’, *по-висок* – ‘вышэйшы’.

Постфікс (лац. *postfixum*, ад *post* – ‘пасля’ і *fixum* – ‘прымацаваны’) – марфема, якая знаходзіцца пасля кораня. Да постфіксаў належаць суфіксы і флекскії, а таксама асноваутваральныя элементы (белар. *неба* – *няб-ёс-ы*, руск. *слово* – *слов-ес-ный*).

Суфікс (лац. *suffixus* – ‘прымацаваны знізу’) – марфема, якая даўчачаецца да кораня ці вытворнай асновы і служыць для ўтварэння новых слоў: белар. хата – хатні, слухаць – слухаč, польск. papier – papiernia, pasažer – pasažerski, pasieka – pasiecznik, нямецк. Arbeiter – ‘рабочы’, англ. boldness – ‘смеласць’, татарск. bazarlar – ‘рынкі’, ‘базары’, башкірск. балыксылар – ‘рыбакі’ (ад балык – ‘рыба’).

Суфіксы могуць утвараць і формы слоў: а) форму прошлага часу дзеяслова: хадзі-л-а, чыта-ў; б) форму вышэйшай ступені парадунання прыметнікаў і прыслоўяў: вясёлы – весляйшы, прыгожса – прыгажэй.

Флексія (лац. *flexio* – ‘згінанне, пераход’) – службовая марфема, якая «завяршае» (канчае) афармленне словазменнай часціны мовы і паказвае на сінтаксічныя адносіны гэтага слова да іншых у словазлучэнні і сказе; звычайна флексіі знаходзяцца на канцы зменнага слова, таму і атрымалі назыву **канчаткі** (руск. окончание, польск. *koničówka*, чэшск. і славац. *koncovka*). Ёсьць **склонавыя** канчаткі (*кніг-а, кніг-і, кніз-е, кніг-у і г.д.*), **асабовыя** канчаткі (*піш-у, піш-аи, піш-а, піш-ам, піш-аце, піш-уць*), **родавыя** канчаткі (*пякл-а, пякл-о*). Звычайна канчатак мае некалькі значэнняў (полісемічны): *сцян-а* (жан.р., адз.л., наз.скл.), *ідз-еи* (2 ас., адз.л., цяп.час).

Рэляцыйныя значэнні слова могуць не мець свайго вонкавага матэрыйяльнага паказчыка, як у словах *дом, ручнік, нёс* (параўн.: *дам-ы, ручнік-а, нес-л-а*). У форме прошлага часу дзеяслова мужчынскага роду адзіночнага ліку *нёс* адсутнічаюць адразу два фармальныя паказчыкі граматычных значэнняў: суфікс прошлага часу *-л-* (параўн. у жаночым родзе *нес-л-а*), а таксама паказчык мужчынскага роду – канчатак (параўн. *несл-а*). Такія матэрыйяльна нівыражаныя афіксы называюць **нулявыми**. Нулявыя афіксы вылучаюцца ў словах шляхам парадунання з матэрыйяльна выражанымі ў іншых словаформах гэтага слова: *лесу – лесам — лес □; везлі – везла — вёзл□*.

Найчасцей з афіксаў нулявым бывае канчатак (флексія). Ён выяўляецца праз парадунанне з формамі іншых склонаў назоўніка, якія маюць матэрыйяльныя канчатак. У беларускай мове назоўнікі ў родным склоне множнага ліку побач з рэгулярнымі канчаткам *-аў(-яў)* могуць мець і нулявыя канчатак: *песняў і песень, вішняў і вішань*.

Нязменныя слова, напрыклад прыслоўі *тут, там, добра, весела*, не могуць мець нулявога канчатка, бо ім неўласцівая сістэма словаформай.

Тэрмін «постфікс» выкарыстоўваецца ў мовазнаўстве і з больш вузкім значэннем – як назва *пафлексійнага* суфікса (знаходзіцца пасля флексіі). Гэта: а) *суфікс зваротнасці* *-ся/-ча, -цица*, як у словах *сустракаюся, сустракаца, сустракаецца*; б) *суфіксы няпэўнасці* (у складзе няпэўных займеннікаў): *-небудзь: каму-небудзь, каго-небудзь; -сыці: камусыці, кагосыці*.

Амбіфікс – службовая марфема, якая можа знаходзіцца як перад коранем, так і пасля яго. Напрыклад, англійскі амбіфікс *out* у ролі прэфікса ў выпадках кшталту *outcome* ‘зыход’, але ў ролі постфікса ў *cote-out-* ‘зыход’ (ЛЭС, с. 59).

Конфікс (лац. *confixum* — ‘сумесна ўзятае’) – несуцэльная службовая марфема (камбінацыя з прэфікса і постфікса), якая абдымае корань з двух бакоў і надае слову новае значэнне. Тыповымі конфіксамі ліцацца афіксы нямецкай мовы *ge-...-et, ge-...-en*, якія выкарыстоўваюцца для ўтварэння дзеепрыметнікаў: *gekauft* – ‘куплены’ (ад кораня *kauf-* у слове *kaufen* ‘купляць’), *gelesen* – ‘прачытаны’ (ад кораня *les-*(*en*)). Конфікс, або *цыркумфікс* (лац. *cirkumfixus* – ‘прымацаванае вакол’), паводле Ю.С.Маслава, «гістарычна ёсьць спалучэнне прэфікса і постфікса, злітых у сэнсавым і функцыйным дачыненні ў адно цэлае, у адну марфему». Таму ўтварэнні, у якіх прэфікс і постфікс выступаюць з раздзельнымі значэннямі, не маюць конфікса, як у руск. *Приморье, Поволжье*, дзе постфікс *-j-* мае значэнне месца, а прэфікс *удакладняе* просторавую лакалізацыю (*прикаля, блізка*, *по-* ‘удоўж’).

У навучальнай літаратуры і даследаваннях у галіне слоўя ўтварэння тэрмін «конфікс» выкарыстоўваецца з значэннем ‘марфема, якая складаецца з прыстаўкі і суфікса, што адначасова ўжываюцца пры ўтварэнні слова’, як у прыкладах *узгорак* (ад *гара*), *пасынак* (ад *сын*), *міжлесак* (ад *лес*), *суразмоўнік* (ад *мова, мовіць*).

Інфікс (лац. *infixus* – ‘устаўлены’, *infixum* – ‘уваткнутае, прымацаванае ўсярэдзіне’) – марфема, якая ўстаўляецца («утыкаецца») усярэдзіну несуцэльнага кораня: напрыклад, інфікс *цяперашняга часу* *-n-* у лацінскай мове ў дзеясловах *findo* ‘рас-

колваю’ і *fidi* ‘я раскалоў’ (корань слова *fī...d-*), *vincō* ‘перамагаю’ і *vici* ‘перамог’ (корань *vī...c-*); англ. *sta-n-d* ‘стаяць’ і *stood* ‘стаяў’. Славянскім мовам інфіксы неўласцівія.

Трансфікс (лац. *trans* – ‘праз, цераз’ і *fixus* – ‘прымацаваны’) – несуцэльная марфема з галосных гукаў, якія ўстаўляюцца ў несуцэльны кансанантавы корань. Трансфіксы ўласцівія арабскай мове, дзе карані складаюцца з зычных гукаў, а трансфіксы – з галосных; галосныя ўстаўляюцца між зычных і выражаюць пэўнае значэнне. Так, у шэрагу арабскіх назоўнікаў значэнне множнага ліку выражаецца трансфіксам *-i...ū*, які падзяляе корань з зычных гукаў: *r-u-s-u-m* – ‘рысункі’ (корань *r...s...m*), *b - u - j - ī - t* – ‘дамы’ (корань *b...j...t*), а адзіночны лік *bajt* ‘дом’ (у корань устаўлены галосны *i* і нулявы гук); а трансфікс *-a-i-* ўтварае дзеепрыметнік незалежнага стану: *k-a-ti-b-u* – (ад кораня *k...t...b* – ‘пісаць’; *dars* – ‘урок’, *dūrūs* – ‘урокі’ (Паводле Ю.С.Маслава).

Інтэрфікс (лац. *inter* – ‘паміж’ і *fixus* – ‘прымацаваны’) – службовая марфема, якая служыць для сувязі каранёў (асноваў) у складаным слове. Інтэрфіксамі выступаюць злучальныя фанемы *⟨o⟩*, *⟨e⟩* ў славянскіх мовах: руск. *лесоруб, бурелом*, польск. *listonosz*, белар. *часоніс, землекарыстанне*; у нямецкай *–e(s)*, *–e(n)*, *–e-*, *–er-*: *Tagebuch, Arbeitstag, Klassenheft*, іспанск. *–i-*: *pel-i-rojo*. Да інтэрфіксаў часам залічваюцца і г.зв. пракладкі паміж коранем і ўтваральнім суфіксам: руск. *шоссе – шоссе-й-ныи, там – там-ои-ныи* (ЛЭС, 59); белар. *шліфава-(ль)-ичык, гарком-(аў)-ск-(и)* (пры збор-ичык, завад-скі) (БМЭ, 517)..

Афіксы адрозніваюцца таксама паводле асаблівасцяў іх выкарыстання ў пэўны перыяд развіцця мовы: адны з іх актыўна выкарыстоўваюцца пры ўтварэнні слоў і іх формаў, іншыя – рэдка, а некаторыя зусім не ўжываюцца. З улікам гэтага іх падзяляюць на прадукцыйныя, малапрадукцыйныя і не-прадукцыйныя. **Прадукцыйныя** – гэта афіксы, з дапамogaю якіх актыўна ўтвараюцца новыя слова ці формы слоў; такімі ёсць у наш час суфіксы назоўнікаў *–осць* (пры ўтварэнні назоўнікаў ад асновы прыметнікаў: *рэнтабельнасць, эфектыўнасць, унітарнасць*), *-ник* (*патэнтнік, атамнік*), *-ец/ -овец* (*бінесовец, спартовец*), *-нн-е* (*крэдытаванне*). **Малапрадукцыйныя** афіксы рэдка выкарыстоўваюцца для ўтварэння новых слоў (*-ин(-ын), -ир...*). **Непрадукцыйныя** афіксы – тыя, якія не выкарыс-

тоўваюцца ў сучасным словаўтварэнні ці формаўтварэнні (-ла-, -тва-, -ба-).

Афіксы бываюць рэгулярныя і нерэгулярныя. **Рэгулярныя** афіксы – тыя, што выкарыстаны ў многіх словах (канчаткі на зоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў, прыстаўкі за-, пера-), **нерэгулярныя** – сустракаюцца ў адзінковых словамах: канчаткі –ыма (вачыма, трyma), -м (дам, ем), -ума (двумa), руск. –х (женых), -овъ (любовъ)..

СЛОВАЎТВАРЭННЕ

§ 24. Асноўныя адзінкі словаўтварэння

З марфемаў як мінімальных значэневых структурных адзінак складаюцца больш высокія адзінкі мовы – слова. Бальшыня слоў у мове – вытворныя, г.зн. утвораныя ад вядомых у мове слоў (асноваў) з дапамогаю пэўных словаўтваральных сродкаў. Словаўтварэнне – найважнейшы і самы эфектыўны і пашираны спосаб папаўнення слоўнікавага складу мовы. Гэтым тэрмінам называюць і пэўную галіну мовазнаўства.

Словаўтварэнне, або **дэрываталогія** (лац. derivat – ‘вытворнае слова’ і logos – ‘вучэнне’), – галіна мовазнаўства, якая вывучае спосабы і сродкі ўтварэння слоў, сэнсавыя і структурныя дачыненні паміж роднаснымі аднакаранёвымі словамі, а таксама працэсы, што адбываюцца пры іх утварэнні. Для абазначэння самога працэсу ўтварэння слоў у навуковай літаратуре выкарыстоўваецца тэрмін **дэрывация** (лац. derivatio – ‘утварэнне’). Такім чынам, двухзначнае слова «словаўтварэнне» мае ў лінгвістыцы і свае адназначныя абазначэнні: 1) **дэрыватыя** – словаўтварэнне як працэс і 2) **дэрываталогія** – галіна мовазнаўства, якая вывучае ўтварэнне слоў.

Словаўтварэнне бывае сінхранічнае і дыяхранічнае, г.зн. да структуры вытворнага слова можа быць падыход сінхранічны і дыяхранічны. **Сінхранічнае** словаўтварэнне разглядае структуру слова (адносіны паміж аднакаранёвымі словамі) на пэўным этапе развіцця мовы (найчасцей – сучасным); **дыяхранічнае** – гістарычную паслядоўнасць утварэння слоў і змены ў іх структуры ў працэсе развіцця мовы. Гістарычную структуру слова высвятляе **этымалагічны** аналіз, а сучасную – **словаўтваральны** аналіз: ён вызначае, якім словам матыву-

еца вытворнае слова і з дапамогаю якіх сродкаў і якім спосабам утварылася новае слова.

З боку словаўтварэння слова падзяляюцца на вытворныя і невытворныя. **Вытворныя** – гэта слова, якія фармальна і сэнсава выводзяцца з іншых аднакаранёвых слоў. Напрыклад, *брыгада* і *брыгадзір* ‘кіраунік брыгады’; гэтыя слова маюць супольную частку ў сваёй аснове (*брыгад(дз)-*); вытворнае слова *брыгадзір* і ўзнікла ад слова *брыгада* шляхам далучэння да асновы яго суфікса *-ip*: *брыгад-ip* → *брыгадзір* (перед пярэднім галосным [i] цвёрды зычны [d] перайшоў у парны мяккі [dз']). **Невытворныя** слова не маюць гэтага. Значэнне вытворнага слова вызначаецца спасылкай на іншае аднакаранёвае слова, як у нашым прыкладзе – *брыгадзір* ← *брыгада*. Значэнне невытворнага слова нематываванае, гэта чыста ўмоўнае (з сінхранічнага боку) абазначэнне рэчаіснасці (напрыклад, *брыгада*).

У сінхранічным словаўтварэнні цэнтральным выступае паняцце **словаўтваральнай вытворнасці**, або **матываванасці**, г.зн. вызначэнне ў пары аднакаранёвых слоў **матывавальнага** (інакш *утваральнага*) і **матываванага (вытворнага)** слова. Вытворнае слова ўзнікае на падставе ўтваральнага шляхам далучэння да яго ці яго асновы пэўнага словаўтваральнага сродку (фарманта). Утваральнай базай для вытворнага слова найчасцей выступае асонае слова, але ёю можа быць і словазлучэнне. Так, гутарковае слова «*залікоўка*» ўзнікла на базе аналітычнай (двуслоўнай) назвы «*заліковая кніжка*»: да асновы першага кампанента гэтай назвы *зalіков-(ая)* далучаны суфікс *-к-* (і канчатак *-а*): *зalіков-к-а* → *зalікоўка*.

Аснова, да якой далучаецца словаўтваральны сродак, называецца **утваральнай**, або **словаўтваральнай**. Словаўтваральны сродак, які прымае ўдзел у словаўтварэнні, называецца **фармантам** (лац. *formans*, *formantis* – ‘утваральны’).

Вытворнае слова заўсёды мае сваю словаўтваральную базу. **Словаўтваральная база** (СБ) – гэта паўназначнае слова (адно або разам з службовым) ці словаспалучэнне паўназначных слоў, на аснове якога з дапамогаю фарманта ўзнікае новае слова. Калі такой СБ няма, то слова лічыцца невытворным (*písacь*, *читаць*). У пары слоў, аб'яднаных адносінамі вытворнасці, вытворным лічыцца слова, аснова якога мае больш-

шую колькасць марфемаў і больш багатую семантычную структуру. Так, вытворнае слова *грабняк* у аснове мае дзве марфемы (*граб-няк*), а ўтваральнае *граб* – адну, і семантычна *грабняк* больш складанае: яно мае трэй сены (найменшыя семантычныя адзінкі): 1) ‘назва дрэва’ (*граб*) і 2) ‘мноства такіх прадметаў’ (*грабы*); 3) ‘прастора, дзе растуць гэтыя дрэвы’. Калі абодва слова маюць у асновах аднолькавую колькасць марфемаў, то вытворным лічыцца слова з большым абсягам значэння, з семантыкі якога выводзіцца першае – ўтваральнае слова. Напрыклад, слова *ніз-к-i* і *ніз-ін-a* ў аснове маюць па дзве марфемы, але другое – вытворнае слова (дэрыват) абазначае не толькі прымету, супольную з першым, але і мае дадатковае значэнне ‘месца’: *нізіна* – ‘нізкае месца’.

У парах слоў з аднолькавым сэнсам, як *сіні – сінъ, чырвоны – чырвань*, вытворным лічыцца слова з дадатковым марфалагічным (часцінамоўным) значэннем. Так, *чырвань* – гэта ‘чырвонае’ плюс ‘прадметнасць’, бо гэта адпрыметнікавы назоўнік. На гэта паказваюць і слова ўтваральнія варыянты з матэрыяльным суфіксам, які робіць вытворную аснову больш складанай у марфемных адносінах. Параўн.: *зялён-ы* → *зелень* і *зелян-ін-a*, *сіні* → *сін-ь* і *сінечка, выс-ок(i)* → *выши-ын(я)* і *выс-ач-ын(я)*.

Вытворнае слова ў сваю чаргу можа быць ўтваральным для наступнага слова, а наступнае – для новага, як у прыкладах *пісаць – с-пісаць – спіс-ва-(ць) – па-спісваць*. Такі шэраг аднакаранёвых слоў, што знаходзяцца ў дачыненнях паслядоўнай вытворнасці, называецца **словаўтваральным ланцужком**. Вытворнае слова матэрыяльна адрозніваецца ад ўтваральнага тым, што яно мае ў сваім складзе (структуры) не толькі аснову апошняга, але і словаўтваральны фармант, г.зн. вытворнае слова з боку словаўтваральнай структуры распадаецца на дзве часткі: 1) ўтваральную аснову і 2) фармант. **Утваральная аснова** – гэта частка вытворнага слова, супольная з асновай ўтваральнага слова: *ферм-(a)* → *ферм-ер, размов-(a)* → *размоў-ц(a)*. Яна можа супадаць з часткай вытворнага слова без фарманта (*цукар – цукар-ніц(a)*). Не супадае яна тады, калі пры ўтварэнні новага слова ў аснове ўтваральнага слова адбываецца адцінанне яе канцавой часткі (фіналі): *хадзі-(ць)* → *хадзь-ба, бялі-(ць)* → *бял-енн-e* або нароччванне гэтай асновы: руск. *жи-ть* → *жил-ец*, *ли-ТЬ* → *лив-енъ*.

Дэрываты адной часціны мовы, якія маюць той самы фармант і дэрывацыйнае значэнне, складаюць адзін **словаўтаральны тып**. Так, назоўнікі *абаронца, выканануца, вынаходца, вытворца, дарадца, прамоўца* складаюць адзін словаўтаральны тып, бо ўсе яны ўтвораныя ад дзеяслоўнай асновы з выкарыстаннем таго самага фарманта *-ца* і маюць тое самае словаўтаральнае значэнне ‘асоба – выканануца дзеяння’. Узор утварэння слоў адпаведнага дэрывацыйнага тыпу называецца **словаўтаральнай мадэллю**. Згаданыя слова названага тыпу маюць мадэль «аснова дзеяслова + суфікс *-ц(а)*» з значэннем суб’екта дзеяння.

Словаўтаральныя тыпы бываюць прадукцыйныя і непрадукцыйныя.

Прадукцыйнасць словаўтаральнага тыпу (СТ) – гэта здатнасць яго служыць мадэллю для ўтварэння новых лексічных адзінак. **Непрадукцыйныя СТ** – такія, паводле мадэлі якіх новыя слова не ўзнікаюць. Розныя мовы могуць мець неаднолькавую ступень прадукцыйнасці тых ці іншых дэрывацыйных тыпаў. Так, у рускай мове СТ аддзеяслоўных назоўнікаў з фармантам *-тель* высокапрадукцыйны ў розных сферах мовы («Русская грамматика» 1970, 1980 гг.), а ў беларускай мове дэрываты з *-цель* складаюць непрадукцыйны тып; гэта звычайна пазычанні ці калькі з рускай мовы, побач з якімі бытуюць свае беларускія ўтварэнні з іншымі суфіксамі. Параўн.: *дубільнік* і *дубіцель*, *збаўчыца* і *збавіцель*, *натхняльнік* і *натхніцель*, *выхавальнік* і *выхавацель*, *гасільнік* і *гасіцель* ды іншыя. (Гл.: П.У.Сцяцко. Проблемы нормы, культуры мовы . Гродна, 1998, с. 20 –22).

Дэрываты таго самага словаўтаральнага тыпу маюць аднолькавае словаўтаральнае (дэрывацыйнае) значэнне. **Словаўтаральнае значэнне** – гэта семантычныя адносіны вытворнага слова да ўтваральнага, якія маюць фармальнае выяўленне ў межах слова. Найчасцей яны выяўляюцца з дапамогаю фарманта. Так, у слове *мясілка* фармант *-лка* абазначае прыладу, з дапамогаю якой месяць: *мясі(ць) – лка → мясілка*.

Усе вытворныя слова (дэрываты), якія маюць той самы корань, складаюць **словаўтаральнае гняздо**; узначальвае яго (ёсьць яго пачаткам) невытворнае слова, ад якога паралельна ці паслядоўна ўтварыліся ўсе астатнія аднакаранёвыя слова.

	<i>білец-ік</i>
билет →	<i>білец-ёр</i> → <i>білецёр-к-а</i> → <i>біліцёрчын</i>
	<i>без-білет-н-ы</i> → <i>безбілетн-ік</i> → <i>безбілетн-іц-а</i>
	<i>а-білец-і-ць</i> → <i>абілеч-ва-ць</i> → <i>па-абілечваць</i>

У шматмарфемавым слове трэба адрозніваць непасрэдную словаўтваральнью структуру слова ад яе паслядоўнай дэрывацыйнай структуры. Так, слова *пераэкзаменоўка* мае непасрэдную словаўтваральнью структуру *пераэкзаменоў-к-а* (ад *пераэкзаменоўваць*); утваральнае слова *пераэкзаменоўваць* — ад *пераэкзаменаваць*, якое ад экзаменаваць, а яно — ад *экзамен*. Такім чынам, дэрыват *пераэкзаменоўка* ўзнік на чацвёртым словаўтваральным этапе як канцавы вынік словаўтваральнага ланцужка: *экзамен* — *экзамен-ава-ць* (I этап) — *пера-экзаменаваць* (II этап) — *пераэкзаменоў-ваць* (III этап) — *пераэкзаменоў-ка* (IV этап).

Непасрэдная словаўтваральная структура слова заўсёды **бінарная**, г.з.н. мае дзве часткі: матывавальнае (утваральнае) слова і фармант.

§ 25. Спосабы ўтварэння новых слоў

Новыя слова ў мовах утвараюцца рознымі спосабамі, але найчасцей шляхам афіксацыі, канверсіі і кампазіцыі (складання).

Афіксацыя — гэта далучэнне да ўтваральнай асновы ці цэлага слова тых ці іншых словаўтваральных афіксаў. У адпаведнасці з відам афікса вылучаюцца разнавіднасці афіксацыі: 1) **суфіксацыя** — далучэнне да ўтваральнай асновы суфікса (іначай **суфіксы** спосаб); 2) **прэфіксацыя** — далучэнне да цэлага слова адпаведнага прэфікса (прыстаўкі) (інакш **прыставачны**, або **прэфіксы**, спосаб); 3) **канфіксацыя** — далучэнне да ўтваральнай асновы конфікса (інакш **конфіксы**, або **прыставачна-суфіксы**, спосаб); 4) **нульсуфіксацыя** — выкарыстанне нулявога суфікса, які далучаецца да цэлай або скарочанай утваральнай асновы (інакш **бязафіксы**, дакладней — **бяссуфіксы** спосаб).

Афіксацыя ўласцівая індаеўрапейским мовам. **Суфіксы** дэрываты складаюць прадукцыйныя тыпы ў беларускай мове з фармантамі: **-нік, -льнік** і інш.: **адпраўнік, паглыбнік, заяунік, адборнік, разменнік, сумяшчальнік, выхавальнік, маразільнік, паскаральнік**; руск. з-**тель, -чик/-ицк**: **движитель, уловитель**,

освежитель, аппаратчик, передатчик, зимовщик, утварэнні з суфіксавым фармантам уласцівя і іншым мовам: англійскія дэрываты з суфіксам *-er-*: *writ-er* ‘пісьменнік’ (ад *to write* – ‘пісаць’), *teach-er* ‘настаўнік’ (ад *to teach* ‘вучыць, выкладаць’); нямецкія ўтварэнні з суфіксам *-ung*: *die Handl-ung* ‘дзеянне’ (ад *handlen* – ‘дзеяць, дзейнічаць’), *die Heiz-ung* ‘ацяпленне’ (ад *heizen* – ‘ацяпляць’). Суфіксациій найчасцей утвараюцца назоўнікі і прыметнікі.

Прэфіксавых дэрыватаў найбольш сярод дзеясловаў, ёсць яны і ў класе прыметнікаў і назоўнікаў: белар. *над'-ехаць, па-збіраць*, руск. *у-ехать, от-бросить*, польск. *od-czepiać, od-czytać, od-dziękować, prze-jeździć, u-szkodzić*, чэшск. *od-lomiti, od-nesti*; ням. *be-schreiben, auf-schreiben...*

Конфіксавыя дэрываты: белар. *за-зім-ак, па-сын-ак, су-размоў-ча*, руск. *со-бесед-ник, под-окон-ник*, польск. *pod-lesny, pod-lod-nik*, чэшск. *po-walec-n-y* ‘паваенны’, *pri-pit-ek* ‘тост’, ням. *unter-ird-isch*) ‘падземны’. Канфіксациі – малапрадукцыйны спосаб утварэння слоў.

Нульсуфіксавы спосаб выкарыстоўваецца пры ўтварэнні: 1) назоўнікаў ад якасных прыметнікаў, прычым фінальны зычны ў дэрыватах памякчаецца: *белы – бель, чырвоны – чырвань, зялёны – зелень*; руск. *черный – чернь, бездарный – бездарь*; 2) назоўнікаў ад прыставачных дзеясловаў шляхам скарачэння ўтваральнаі асновы: *пераходзіць – пераход, вылятаць – вылет, надаіць – надой, выставіць – выставка, напіцца – напой*. Нульсуфіксавыя дэрываты ўласцівыя многім мовам: руск. *озимые – озимь, мелкий – мель*, польск. *zakipowac – zakup, zakwasic – zakwas*.

Канверсія (лац. *conversio* – ‘змяненне’) – спосаб утварэння новых слоў, калі ўтваральнае слова становіцца дэрыватам без змены яго вонкавай формы; дэрыват толькі набывае новыя марфалагічныя і сінтаксічныя ўласцівасці: парадыгму (сістэму формаў) іншай часціны мовы і новую сінтаксічную функцыю. Напрыклад, прыметнік *новае* (у словазлучэнні *новае адзенне*), стаўшы назоўнікам (як у сказе «*Новае пераможса старое*»), губляе значэнне прыметы і здольнасць змяняцца ў родзе і набывае новае значэнне – прадметнасці і тыповую сінтаксічную функцыю назоўніка ў ролі дзейніка ці дапаўнен-

ня (на месцы ранейшай – азначэння). З улікам таго, што пры такім словаўтварэнні змяняюцца і марфалагічныя адзнакі (кантэгорыі і формы), і сінтаксічная функцыя, гэты спосаб называюць таксама **марфалагічна-сінтаксічным**. Найчасцей шляхам канверсіі пераходзяць: 1) прыметнікі ў граматычны клас назоўнікаў; гэту разнавіднасць канверсіі называюць **субстантывацыяй** (лац. *substantivum* ‘назоўнік’): *рабочы чалавек* → *рабочы, выхадны дзень* → *выхадны*); 2) дзеепрыметнікі – у прыметнікі (*колаты цукар*); гэта **ад’ектывацыя** (лац. *adjectivum* – ‘прыметнік’); 3) назоўнікі – у прыслоўі; гэта **адвербіялізацыя** (лац. *adverbium* – ‘прыслоўе’): *летам, зімою*.

Канверсію называюць таксама **транспазіцыяй** (лац. *transpositio* – ‘перастаноўка’).

Канверсія ўласцівая не толькі славянскім, але і германскім мовам: руск. *мороженое, заливное, учительская, трудящиеся*; ням. *lesen* ‘чытаць’ і *das Lesen* ‘чытанне’, *leben* ‘жыць’ і *das Leben* ‘жыццё’. Асабліва шмат утварылася дзеясловаву ад назоўнікаў і прыметнікаў у англійскай мове, у якой афіксцыя непашыраная: *a telephone* ‘тэлефон’ і *to telephone* ‘тэлефанаваць’, *a can* ‘кансервавая бляшанка’ і *to can* ‘кансерваваць’; *wet* ‘мокры’ і *to wet* ‘замачыць’.

Складанне, або (рэдка) **кампазіцыя** (лац. *compositio* – ‘складанне’), – гэта ўтварэнне новых слоў шляхам спалучэння каранёвых марфемаў. Складанне мае дзве асноўныя разнавіднасці: 1) складанне з цэлых каранёў (*атамаход, першародны*); 2) складанне, у якім адна частка – скарочаная (*маскультура, патмузыка* ‘папулярная музыка’).

Спосабы злучэння частак у складанае слова разнастайныя: з інтэрфіксам (*часапіc і часоніc*) і без яго (руск. *Новгород*).

Асобны тып дэрывататаў – **складанаскарочаныя слова**, або **абрэвіятуры** (італ. *Abbreviatura* – ‘скарачэнне’, ад лац. *brevis* – ‘кароткі’). Звычайна абрэвіятурамі лічацца слова, складзеныя з частак поўных слоў, што ўваходзяць у адпаведныя словазлучэнні – аналітычныя тэрміны, якія называюць пэўныя ўстановы і пасады: *БелЭн* – Беларуская энцыклапедыя, *ЭлімБел* – Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі, *БНР* – Беларуская Народная Рэспубліка, *НАН РБ* – Нацыянальная акадэмія науک Рэспублікі Беларусь, *ГрДУ* – Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт.

Складанне – досыць пашыраны спосаб утварэння новых слоў у многіх мовах. Асабліва багатая на складаныя слова нямецкая мова: Studendeplan – ‘расклад урокаў’, Kindergarten – ‘дзіцячы садок’, treisprechen – ‘апраўдаць’, kennenlernen – ‘пазнаёміцца’.

У дыяхранічным словаўтварэнні вылучаюць г.зв. **семантычную дэрывацыю**, калі цягам часу слова мяняе сваю семантыку, набывае новае значэнне. Так, у рускай мове слова **вокзал** (*воксал*) у часы Пушкіна мела значэнне грамадскага будынку для танцаў і канцэртаў, а сучаснае значэнне ‘будынак для пасажыраў на чыгуначных станцыях’ замацавалася ў другой палове XIX ст.; ням. *frech* – першапачаткова ‘адважны, смелы’, а цяпер ‘нахабны’.

Да семантычнай дэрывацыі адносяць і ўзбагачэнне слова за кошт яго новых значэнняў, г.зн. **семантычных варыянтаў** слова (СВС). Але звычайна пад семантычнай дэрывацыяй разумеюць распад былога шматзначнага слова на слова-амонімы (*каса* → 1) ‘сельскагаспадарчая прылада для касьбы’; 2) ‘заплеценая валасы’; 3) ‘пясчаная палоса ля ракі, мора’. У апошнім разуменні семантычная дэрывацыя – непрадукцыйны спосаб словаўтварэння.

Часам асобна вылучаюць г.зв. **лексічна-сінтаксічны спосаб** словаўтварэння – зрашчэнне кампанентаў словазлучэння ў адно цэлае – новую лексічную адзінку (*сего дня* → *сегодня*). Аднак такое сцяжэнне словазлучэння ў адно слова – гэта разнавіднасць складання ў яго дыяхраніі.

Пры аналізе слова з боку словаўтваральнай структуры трэба мець на ўвазе адрозненне словаўтваральнага аналізу ад марфемнага. При **марфемным** аналізе вылучаюцца ўсе марфемы, якія мае адпаведнае слова, калі вызначаюцца спачатку канчатак і аснова, а затым усе марфемы – складнікі асновы. При **словаўтваральнym** аналізе структура дэрывата заўсёды **бінарная** (двойковая), г.зн. вытворнае слова падзяляецца толькі на дзве часткі: 1) утваральную аснову (основу матывавальнага слова) і 2) фармант. Напрыклад, слова *пераклейванне* мае наступную словаўтваральную структуру: *пераклейва(ць) + нне*, а з марфемнага боку яно распадаецца на наступныя часткі: *пера-* (прыстаўка) – *клей-* (корань) – *-ва-* (суфікс незак. трывання) –

нн- (суфікс аддзеяслойнага назоўніка) -е (канчатак назоўніка ніяк.р. адз.л.), або карацей: *пера-клей-ва-нн-е*.

Слова *пераклейванне* прайшло наступныя словаўтваральныя крокі паслядоўнага ўтварэння: *клей* → *клейць (клей-іць)* → *пера-клейць* → *пераклей-ва(ць)* → *пераклейва-нне*. Яно – вынік ланцужковага словаўтварэння на чацвёртым дэрывацыйным кроку, чацвёртай словаўтваральнай ступені.

РАЗДЗЕЛ IV. ЛЕКСІКАЛОГІЯ

§ 27. Лексікалогія як наука і яе віды

Лексікалогія (грэц. *lexikos* – ‘слова’ і *logos* – ‘вучэнне’) – галіна мовазнаўства, якая вывучае слоўнікавы склад, лексіку мовы. У склад лексічных адзінак мовы ўваходзяць не толькі асобныя слова, але і **ўстойлівыя тэрміналагічныя слова-спалучэнні** (аналітычныя найменні), аднак асноўная лексічная адзінка – слова. У лексікалогіі вывучаюцца наступныя пытанні: 1) слова як асноўная адзінка мовы і яе адметнасці, тыпы лексічных адзінак, 2) структура слоўнікавага складу, 3) функцыянаванне лексічных адзінак, 4) шляхі пападання і развіцця слоўніка мовы; 5) семантычныя тыпы слоў (полісемія, антанімія і пад.) ды інш.

Адрозніваюць агульную, прыватную, гістарычную, паранальнью і практычную (дастасоўную) лексікалогію. **Агульная** лексікалогія ўстанаўляе агульныя заканамернасці будовы, функцыянавання і развіцця лексікі. **Прыватная** лексікалогія даследуе лексіку адной мовы (напрыклад, лексікалогія беларускай мовы). **Гістарычная** лексікалогія даследуе гісторыю слоў у адпаведнасці з абазначанымі імі прадметамі і паняццямі. **Паранальная (супастаўляльная)** лексікалогія вывучае лексіку ў плане выяўлення генетычнай роднасці моваў, структурна-семантычнага падабенства і адрознення паміж імі (незалежна ад іх роднасці) ды інш. **Дастасоўную** лексікалогію складаюць лінгвапедагогіка і культура маўлення.

У лексікалогіі вывучаюцца розныя тыпы слоў і розныя аспекты слова, а таксама аналітычныя найменні, таму лексікалогія мае такія адгалінаванні, як: 1) **анамасіялогія** (грэц. *опота* – ‘імя’ і *logos* – ‘паняцце, вучэнне’) – наука аб называнні словам

пэўных з'яваў і прадметаў; 2) **семасіялогія** (грэц. semasia – ‘значэнне’ і logos – ‘вучэнне’) – наука пра значэнні лексічных адзінак; 3) **анамастыка** (грэц. onomastike (techne) – ‘мастацтва даваць імёны’) – раздзел лексікалогіі, які даследуе ўласныя імёны; 4) **тэрмінаўства**, 5) **фразеалогія**, 6) **лексікаграфія**, 7) **этымалогія** ды інш. (Гл. далей).

§ 28. Слова як аб'ект лексікалогіі

Слова – цэнтральная адзінка мовы, якая мае сувязі з усімі астаттінімі моўнымі адзінкамі: з фанемамі – адзінкамі матэрыяльнай абалонкі слова; з марфемамі – значэнневымі адзінкамі, з якіх складаецца слова; з словазлучэннем і сказам, у якіх слова высступае як абавязковы іх кампанент. Таму і разглядаецца слова ў розных галінах мовазнаўства: у фаналогіі, марфеміцы і словаўтварэнні, марфалогіі і сінтаксісе. Аднак у лексікалогіі слова – галоўны аб'ект даследавання, дзе высвятляецца адрозненне слова ад іншых моўных адзінак; вывучаюцца сістэмныя адносіны ў слоўнікавым складзе мовы; гістарычныя пласты лексікі; паходжанне слоў; шляхі папаўнення слоўнікавага складу мовы ды інш.

Нягледзячы на відавочную рэальнасць слова (слово падаюцца ў слоўніках, мы іх вылучаем у тэксле), даць бездакорнае вызначэнне слову вельмі складана. Гэта тлумачыцца тым, што нават у адной мове існуюць розныя тыпы слоў (паўназначныя, службовыя, выклічнікавыя, гукапераймальныя, агульныя і ўласныя). У вызначэнні слова як адмысловай моўнай адзінкі найперш ўлічваюцца адрозненні слова ад марфемы, словазлучэння і сказа.

Слова – гэта найменшая сэнсавая адзінка мовы, якая ўзнаўляеца ў мове і службыць для пабудовы выказвання. Ад марфемы слова адрозніваецца тым, што марфема – непадзельная моўная адзінка, а слова могуць быць як непадзельныя (аднамарфемавыя: злучнікі *i*, *a*, *бо*, прыназоўнікі *да*, *на*, *пры...*), так і падзельныя (шматмарфемавыя: *пера-крыж-ава-нне*, *вакон-ц-а*, *сцян-а*). Слова адрозніваецца ад марфемы і тым, што яно свабодна мяняе месца ў сказе, а марфема, як частка слова, мае сталае месца і не можа перастаўляцца (параўн.: *стол-ік*, але не «*ік-стол*»). Слова выконвае ролю члена сказа або само можа стаць сказам, а марфема гэтай уласцівасці не мае.

Ад словазлучэння слова адрозніваецца сваёй непранікальнасцю, г.зн. усярэдзіну яго нельга ўставіць іншую адзінку мовы, а ў словазлучэнне можна; парабын.: 1) *вясновы* і 2) *вясновы дзень*; дзе ў сярэдзіну словазлучэння можна ўставіць іншыя слова: *вясновы ўёллы дзень, вясновы радасны дзень, вясновы сонечны дзень* і г.д.

Слова заўсёды належыць да пэўнай часціны мовы, а марфема, словазлучэнне і сказ не маюць такой ўласцівасці. У адрозненне ад словазлучэння і сказа (іх лексічнай напоўненасці) слова не ствараюцца кожны раз, а ўзнаўляюцца як гатовая моўная адзінка.

Ад сказа слова адрозніваюцца галоўным чынам функцыйна: слова – гэта *намінацыйная* адзінка, яна служыць для *намінацый* (называння) рэаліяў і паняццяў: *весень, студэнт, сесія, экзамен, стыпендыя, універсітэт, дэкан*, а сказ – гэта *прэдыкацыйная* адзінка – асноўная адзінка выказвання: *Мой родны кут, як ты мне милы, забыць цябя не могу сілы* (Якуб Колас). Словы выступаюць як будаўнічы матэрыял для словазлучэння і сказа.

Слова – *двуҳаковая* адзінка мовы. Яно мае сваю *форму* (гучанне ці напісанне) і *змест* (значэнне, семантыку), толькі разам яны – форма і змест – складаюць адзінае цэлае: без формы няма слова, як і форма (гучанне ці напісанне) без сэнсу (значэння) не ёсць слова (парабын. *стол і лотс*). Словы называюцца як канкрэтны прадмет (у шырокім разуменні), так і цэлы клас аднародных прадметаў, г.зн. мае абагуленае значэнне (перадае пэўнае паняцце). Канкрэтна-прадметнае значэнне слова набывае ў маўленні, гэтаму спрыяе адпаведная сітуацыя, маўленчы кантэкст. Парабын. у прыказцы: *Жывуць як кот з сабакам*. І ў такім кантэксьце: *Гэты кот не байца таго сабакі*. Толькі *канкрэтнае* значэнне маюць *уласныя імёны*. Напрыклад: *Гродна – адзін з цэнтраў навукі і культуры заходу Беларусі*.

Як ужо згадвалася, уласныя імёны вывучаюцца ў *анамастыцы*, якая мае свае адгалінаванні: 1) *антрапаніміку* (грэц. antropos – ‘чалавек’, опума — ‘імя’) – навуку пра антрапонімы — *асабовыя* уласныя імёны (*Іван, Пятрусь, Купала, Мележ*); 2) *тапаніміку* (грэц. topos – ‘месца’ і опума – ‘імя’) – навуку пра тапонімы — назвы геаграфічных аб’ектаў – гарадоў, вёсак, уз-

вышшаў і г.д. (*Гомель, Слонім, Ліда, Ваўкаўыск, Віцебск*); 3) **этнаніміку** (грэц. etnos – ‘народ’) – навуку пра этнонімы — назвы народаў, нацыяў, народнасцяў і г.д. (*ліцвін, латыш, палляк, немец*); 4) **гідраніміку** (грэцк. hýdōr – ‘вада’) – навуку пра гідронімы — назвы водных аб’ектаў – мораў, азёраў, рэчак і г.д. (*Чорнае мора, Нёман, Свіслач, Буг, Дняпро*).

Тапаніміка мае і свае адгалінаванні: **мікратапаніміка** (грэц. mikros – ‘малы’) – вучэнне пра мікратапонімы — назвы невялікіх геаграфічных аб’ектаў (узлескаў, гаёў, палянак), **ай-каніміка** (грэц. oikos – ‘жыллэ’ і onuma – ‘імя, назва’) – вывучае **айконімы** – уласныя назвы паселішчаў (гарадоў, мястэчкаў, сёлаў, вёсак, хутароў); **урбаніміка** (лац. urbanus – ‘гарадскі’ і onuma – ‘імя, назва’) – вывучае урбонімы — назвы ўнутрыгарадскіх аб’ектаў (плошчаў, вуліц, праспектаў, паркаў, тэатраў, музеяў, гатэляў, помнікаў і г.д.).

Сярод онімаў (уласных імёнаў) вылучаюць таксама **астронімы і касмонімы** — назвы зонаў касмічнай прасторы, галактыкаў, сузор’яў, імёны нябесавых аб’ектаў (Мілавіца, Вялікая Мядзведзіца, Казларог, Месяц), **тэонімы** — імёны багоў, міфалагічных істотаў (*Пярун, Зеўс, Лясун*), **хранонімы** — уласныя імёны прамежкаў часу (*Новы год, Сёмуха, Вялікдзень, Пакрова, Радуніца*), **занімы** — уласныя імёны (клічкі) свойскіх жывёлінаў (сабака *Мурза*, кот *Мурлыка*), **дрымонімы** — назвы лесу, пушчаў, алешніку, дуброваў (*Казібар, Налібоцкая пушча, Белавежская пушча*).

Слова, як і ўсе іншыя моўныя адзінкі, выступае ў сістэме мовы як абстрактная адзінка – **інварыянт** і разам з тым, як правіла, у выглядзе набору сваіх варыянтаў. У маўленні (маўленчым акце і ў тэксле) слова рэалізуецца ў выглядзе канкрэтнага экзэмпляра – «маўленчага слова». Інварыянт слова называюць **лексемай**, а асобныя яго варыянты – **лексамі**. Устойлівия словаспалучэнні, якія выкарыстоўваюцца ў слоўнай функцыі, называюць **аналітычнай лексемай**, напрыклад руск. *железная дорога* (параўн. белар. чыгунка).

Варыянты слова могуць быць **фанетычныя** (белар. *фартух і хвартук, востры і гостры*), **акцэнтавыя** (руск. *иначе* і *иначе*), **марфемныя** (белар. *вышины і высачыны, высь і вышины*), **семантычныя** (семантычныя варыянты шматзначнага

слова, напрыклад *група* ‘гурт дзяцей’ і *група* ‘памяшканне ў дзіцячым садку’). Асобны від варыятаў слова – граматычныя формы слова, або **словаформы** (*чытаю*, *чытаеш*, *чытае* і г.д.); у іх ліку і аналітычныя словаформы (*буду чытаць*, *чытаў бы*, *хай чытае*).

§ 29. Лексічнае значэнне слова

Пад **лексічным значэннем** слова разумеюць змест слова, уласцівы пэўнаму слову ў адрозненне ад іншых (напрыклад, *дом* і *трактар*). Гэта гістарычна ўсталяваная сувязь паміж гучаннем слова і адлюстрраваннем прадмета ў нашай свядомасці, абазначанага адпаведным словам. Ядро значэння слова складаюць два кампаненты: дэнататыўны і сігніфікатыўны. **Дэнататыўны** (лац. *denotatum* — ‘адзначанае, абазначанае’), або **прадметны**, кампанент суадносіць слова з з’яваю рэчаіснасці: прадметамі, якасцямі, уласцівасцямі, адносінамі, дзеяннямі і г.д. (у шырокім разуменні – прадметам). Абазначаны словам прадмет называецца **дэнататам**, або **рэферэнтам** (англ. *to refer* – ‘адсылаць, мець дачыненні’, г.зн. ‘тое, з чым суадносіцца, на што паказвае слова’).

Сігніфікатыўны (лац. *significatum* – ‘абазначанае’) кампанент значэння суадносіць слова з абазначаным ім паняццем. **Сігніфікат** – гэта паняцце, увасоблене ў слоўную форму, інакш – паняццевы змест моўнага знака. **Паняцце** – думка, якая ў абагульненай форме адлюстроўвае прадметы і з’явы шляхам фіксацыі іх уласцівасцяў, адзнакаў, дачыненняў. Паняццевае мысленне здзяйсняецца з дапамогай асобных разумовых аперацыяў: аналізу, сінтэзу, атасамлення і адрознення, абстрагавання, абагульнення, якія атрымліваюць у мове слоўную форму (*чырвань*, *вучэнне*, *гульня*, *экзамен*).

Акрамя дэнататыўнага і сігніфікатыўнага кампанентаў (інакш прадметна-паняццевага зместу) як асновы (ядра), у значэнне слова ўваходзіць і г.зв. **канататыўны** (лац. *con* – ‘разам з’ і *notatio* – ‘абазначэнне’) кампанент, інакш **сузначэнні** – эмалічныя, экспрэсійныя, стылістычныя дадаткі да асноўнага значэння, якія надаюць словаму адпаведную афарбоўку.

Параўн. *танцы* – ‘танцавальны вечар’ і *танцулькі* – з адценнем іроніі; *вочы* і *вачаняты* – з памяншальна-ласкальным адценнем.

Паводле спосабу адлюстравання лексічныя значэнні падзяляюць на *першасныя* (руск. *прямые*) і *пераносныя, свабодныя і звязаныя* ды інш. (Гл. далей у тэме «Полісемія»).

Тыпы слоў. Паводле функцыі ў мове словаы неаднолькавыя. Сярод іх вылучаюць тры асноўныя тыпы: 1) паўназначныя, 2) непаўназначныя, 3) сітуацыйныя (замяшчальныя).

Паўназначныя, або *самастойныя*, словаы служаць для абазначэння прадметаў (у шырокім разуменні: рэаліяў ці ўжывных прадметаў, іх якасцяў, дзеянняў і г.д.) і для выяўлення адпаведных паняццяў (*клён, русалка, тонкі, ляцець, хутка*), маюць сінтаксічную самастойнасць, выступаючы ў сказе ў ролі яго членаў ці пры пэўных варунках — і асобнага сказа: *Любы сэрцу горад мой. Цеплыня!*

Непаўназначныя словаы не выступаюць назвамі рэаліяў, яны не маюць здатнасці да самастойнага выкарыстання і выканання ролі членаў сказа, некаторыя з іх ужываюцца толькі разам з самастойнымі словамі і перадаюць адпаведныя значэнні, блізкія ці аналагічныя граматычным; парыўн. ням. *der Winter* і белар. *зіма*. Да непаўназначных належаць *службовыя словаы* (прыназоўнікі, злучнікі, часціцы, артыклі), *мадальныя словаы* (мабыць, відаць, магчыма), выклічнікавыя і гукапераймальныя словаы (*ох! Гэй! ку-ку, бабах-х!*).

Паўназначныя словаы падзяляюцца на імёны ўласныя і агульныя.

Агульныя імёны называюць рэаліі і паняцці пра іх (*зіма, ціхі, пісаць*). У слоўніках даецца апісанне адпаведных прадметаў і паняццяў, абазначаных агульнымі імёнамі. У маўленні аба-гульненае значэнне словаў рэалізуецца ў яго канкрэтным значэнні. Напрыклад, *студэнт* мае аба-гульненае значэнне «навучэнец ВНУ», а ў маўленні *студэнт* абазначае канкрэтнага чалавека, асобу, як у сказе «*Гэты студэнт уважліва слухае лекцыю*».

Уласныя імёны маюць толькі канкрэтнае значэнне, напрыклад: *Янка Купала, Буг, Міхась, Мінск*. Ім неўласцівае аба-гульненае значэнне – значэнне класу аднародных прадметаў, бо гэта пярэчыла б самой існасці ўласнага імені – служыць індывідуалізацыйнай прадметаў, асобаў.

Асобнае месца ў мовах займаюць г.зв. *замяшчальныя словаы*, да якіх належаць займеннікі і займеннікавыя прыслоўі: *я, ты,*

мы, вы, ён, яна, яно, яны мой, твой, туды, там, гэтулькі і г.д. Гэтыя слова самі па сабе не называюць рэаліяў і паняццяў, а толькі замяшчаюць тыя паўназначныя слова, што перадаюць іх. Значэнне замяшчальных слоў залежыць ад сітуацыі, моўнага кантэксту, дзе такія слова набываюць адпаведную семантыку, а часам могуць мець і супрацьлеглыя значэнні. Параўн.: *Узышло сонца. Яно* асвяяліла бары і палеткі, заглянула ў гушчары, *якія* асвяжыліся пунсовым бліскам.

Тут слова *яно* замяшчае *сонца*, *якія* – *гушчары*. Або ў дыялозе: «*Гэта – мая книга? – спытаўся Янка. – Не, гэта мая, — адказаў Алеся*». Тут у першым выпадку займеннік *мая* мае значэнне (кніга) *Янкі*, а ў другім – (кніга) *Алеся*. Значэнне такіх слоў абумоўліваецца сітуацыяй, таму замяшчальныя слова называюць *сітуацыйнымі*.

Замяшчальныя слова супрацьстаяць імёнам уласным і агульным, як словам з намінацыйнай (называльнай) функцыяй, бо сітуацыйным словам называльная функцыя неўласцівая.

Агульныя і уласныя імёны могуць пераходзіць з аднаго разраду ў другі: імёны уласныя – у агульныя і наадварот. Переходзячы ў імёны агульныя, яны набываюць лексічнае значэнне і абазначаюць адпаведныя паняцці. Звычайна гэта наўковыя тэрміны. Імі сталі прозвішчы вучоных – першаадкрывальнікаў, вынаходнікаў (*джоуль, ом, ампер*), назвы гарадоў (*джэрсі, балоння, цынандалі*) ды інш.

Агульныя імёны могуць выкарыстоўвацца з чыста намінацыйным значэннем – як сродак індывидуалізацыі асобы ці прадмета, губляючы сваё прадметна-паняццевае значэнне. Параўн. беларускія прозвішчы *Мароз, Зіма, Кароткі, Сухі, Верабей, Лось, Ластаўка, Дрозд, Ліс, Бязмен*. Усе імёны уласныя ўзніклі з агульных, адасобіўшыся ад іх паводле семантыкі. Выкарыстанне агульных імёнаў у ролі уласных неабмежаванае; уласныя ж імёны выкарыстоўваюцца з значэннем агульных значна радзей.

Для лексікалогіі галоўны аб'ект вывучэння – паўназначныя слова, агульныя імёны, бо менавіта яны ўтвараюць лексічную сістэму, толькі ім уласцівія полісемія, сінанімія, антанімія, чаго не маюць уласныя імёны. Ад уласных імёнаў не ўтвараюцца дзеясловы і прыслоўі, а прыметнікі хоць і ўтвараюцца, але яны досыць спецыфічныя і граматычна, і семантычна.

§ 30. Узаемадачыненні слова і паняцця

Моўнай формай выяўлення і замацавання паняцця выступае слова. Шчыльная сувязь паняцця і слова не значыць іх тоеснасці. Слова як адзінка мовы і паняцце як катэгорыя логікі, філасофіі маюць істотныя адрозненні. Так, 1) тое саме слова (лексема) можа перадаваць некалькі паняццяў у адпаведнасці з колькасцю сваіх семантычных варыянтаў. Напрыклад, слова «зямля» абазначае: а) краіну, б) планету, в) сушу, г) глебу ды інш. 2) Адно паняцце можа быць перададзенае рознымі словамі (сінонімамі, дублетамі): *лінгвістыка і мовазнаўства, арфаграфія і правапіс*. 3) Паняцце можа перадавацца некалькімі словамі: *педагагічны універсітэт, акадэмія мастацтваў*. 4) У розных мовах тыя самыя паняцці перадаюцца рознымі словамі: белар. *назоўнік* – руск. (имя) *существительное*, белар. *дзеяслоў* – польск. *czasownik*.

Слова больш шырокае сваім зместам, бо яно, апроч паняцця, абазначае і канкрэтны предмет. Нярэдка мае і канатцынныя значэнні эмацыйнасці, ацэнкі, стылёвай адзначанасці, як згаданыя ўжо слова *танцулькі, вачаняты*. Але з другога боку – і паняцце больш шырокае: для выяўлення яго нярэдка патрэбна не адно слова і словазлучэнне, але і сказ, і не адзін. Да таго ж не ўсе слова непасрэдна перадаюць паняцці. Выклічнікі, напрыклад, толькі сігналізуюць пра стан, пачуцці размоўцы (*ах! ой!*). Уласныя імёны толькі ўскосна звязваюцца з паняццямі. Напрыклад, *Нёман* – праз слова «рака» або «кінатэатр». Некаторыя даследчыкі трymаюцца думкі, што ўсе слова перадаюць паняцці. Аднак у такім разе становіцца няпэўным сам тэрмін «паняцце».

Напоўненасць слова лексічным значэннем залежыць у кожнай мове і ад лексічнай сістэмы канкрэтнай мовы. Напрыклад, слова «салада» ў беларускай мове і «салада» ў рускай неадэкватныя сваім значэннем. Беларуская мова мае шэраг адмысловых слоў для абазначэння розных відаў тлушчу, абазначанага ў рускай мове словам «салада». Так, «Русско-белорусский словарь» 1993 г. (Т. 3. С. 279) фіксуе: *Салада I* сп. (жир) *тлушч* м.; (свиное) *салада*, сп. (нутряное свиное) *здор*, м.; (баранье, говяжье) *лой*, м.; (гусиное) *шталец*, м.; (жидкое, топлёное) *тук*, м. *Салада II* сп (на воде) *шараша*, род. *шарашу́*, с. Або: *Сарай* м. 1

(для скота) *хлеў*, м.; (для сена) *пўня*, ж.; *адрына*, ж.; (для дров) *павéць*, *паветка*, ж., (для повозок) *вазоўня*, ж. 2. перен. *хлеў*, родн. *хлявá*, м.; *пуня*, -ні ж. (с. 293).

Як відаць, лексічнае значэнне слова вызначаецца не толькі яго прадметнай і паняццевай суадноснасцю, але і наяўнасцю ў мове іншых лексемаў, здатных дыферэнцаваць агульнае, больш шырокое сваім абсягам паняцце. У такім разе побач з тэрмінам «лексічнае значэнне слова» вылучаюць і г.зв. «значнасць слова» (=руск. «значимость»). У *значнасці* слова бачаць наяўнасць семантычных адрознівальных адзнакаў, выяўленых пры параўнанні аднаго з другім слоў, што належаць да той самай семантычнай групы ў розных мовах. Так, у названых рускіх словах «сало» і «сарай» асобныя семантычныя адзнакі – *семы* (грэц. *sēma* – ‘знак’) гэтых слоў маюць у беларускай мове асобныя слоўныя абазначэнні: *сарай* (для скота) – *хлеў*, (для сена) *пуня* ці *адрына* і г.д. Такім чынам, *сема* – гэта адзін з семантычных множнікаў, якія складаюць змест слова. У розных мовах семантычны абсяг слоў можа быць розны.

Значэнні слоў існуюць не ізалявана ў мове, а ў пэўных стасунках, дачыненнях з значэнням іншых слоў, якія ўтвараюць г.зв. «семантычнае поле». Пад лінгвістычным тэрмінам «семантычнае поле» разумеюць большае ці меншае мноства слоў, ці дакладней – значэнняў, якія звязваюцца з tym самым фрагментам рэчаіннасці. Словы, значэнні якіх належаць да гэтага поля, утвараюць «тэматычную групу» большага ці меншага абсягу. Напрыклад, слова з значэннем *роднасці і сваяцтва*: *бацька*, *маці*, *сын*, *дачка*, *брат*, *сястра*, *унук*, *унучка*, *дзед*, *баба*, *прадзед* і г.д. Або тэматычная група слоў – *колераабазначэння*: *белы*, *чорны*, *чырвоны*, *сіні*, *жоўты*, *зялёны* і г.д. Словы адной тэматычнай групы паводле сваіх унутраных сэнсавых сувязяў складаюць своеасаблівую лексічную мікраструктуру. У такіх мікраструктурах існуе пэўная іх *іерархічная* (грэц. *hieros* – ‘святы’ і *arche* – ‘улада’) – сувязь па лініі *род – від*, дзе адно слова абазначае больш шырокое – родавое – паняцце (яно абазначаецца тэрмінам *гіперонім* (грэц. *hyper* – ‘большы’ і *onuma* – ‘імя’), а іншае – больш вузкае – відавое, яно мае назыву *гіпонім* (грэц. *nуро* – ‘меншы’ і *onuma* – ‘імя’)). Так, гіпероніму *дрэва* падпадаючыя гіпонімы *бяроза*, *клён*, *дуб*, *граб*, *елка*,

хвоя і інш., які складаюць разам «лексічную парадыгму».

Разнавіднасцямі лексічных мікрасістэмаў ёсьць і антанімічныя пары (*ноч – дзень*) і сінанімічныя шэрагі (*гаварыць, казаць, мовіць, размаўляць, гутарыць*), а таксама спалучэнні слоў, аб’яднаных адносінамі «цэлае – частка» (*суткі – гадзіна – хвіліна – секунда*).

Родава-відавыя адносіны маюць супольныя рысы з мікрапроструктурай «цэлае – частка», дзе таксама бачыцца герархія: адно падначаленае другому. Але гэта розныя лексічныя мікраструктуры, бо ў першым выпадку магчымая замена гіпонімія гіперонімам: *дуб – гэта дрэва, ясень – дрэва* і г.д., у дачыненнях «частка і цэлае» такая просталінейная замена немажлівая; паразін. *«гадзіна – гэта хвіліна»*. Тут рэальна існуе: *гадзіна – гэта не хвіліна, а 60 хвілінай*.

§ 31. Шматзначнасць слова, або полісемія

Падчас узнікнення слова заўсёды мае адно значэнне. Але ў працэсе гісторычнага развіцця мовы слова набываюць па некалькі значэнняў як вынік пераносу назвы з аднаго прадмета на іншы. Напрыклад: «Чáры: 1) ‘магічныя прыёмы, пры дапамозе якіх нібы можна ўздзейнічаць на людзей і прыроду; чараўніцтва, вядзьмарства’: Гíну я праз людскія чары (Калюга); 2) ‘чароўная сіла, прывабнасць, якая захапляе’: І ўсё тут поўна мяккіх чараў: *Iроўнядзь ціхая палёу, I постаць стромкіх тапалёў* (Я. Колас) (ТСБМ. Т. 5. Кн. 2. С. 303).

Уласцівасць слова мець некалькі значэнняў называецца *шматзначнасцю*, або *полісеміяй* (грэц. poli – ‘шмат’ і sēma – ‘знак’), а адно значэнне – *монасеміяй* (грэц. monos – ‘адзін’ і sēma – ‘знак’), або *адназначнасцю*, а самі слова – адпаведна *шматзначнымі (полісемічнымі)* і *адназначнымі (монасемічнымі)*. Монасемія свядома падтрымліваецца ў тэрміналогіі (паразін. у мовазнаўстве: *фанема, марфема, сказ*). Але пераважная частка слоў у мове мае не адно, а некалькі значэнняў. Патэнцыйна ж кожнае ці амаль кожнае слова здатнае атрымашць новыя значэнні, калі ўзнікае патрэба ў гэтым. Так, зусім нядаўна слова «чарніла» ‘водны раствор якога-небудзь каліровага рэчыва, што ўжываецца для пісання’ набыло ў гутарковай мове новае значэнне – ‘няякаснае віно’: У старэйшых

класах мы ўжсо добра ведалі, што **чарніла** – гэта паганае таннае віно: «Пладова-яблычнае», «Лучыстае»... (У.Арлоў). [Ткачук] – *А белай няма? Цярпець не магу гэтага чарніла.* (Быкаў). (ТСБМ. Т. 5. Кн. 2. С. 300). Асобныя значэнні шматзначнага слова ўтвараюць **семантычныя варыянты** гэтай лексемы. Варыянты ў шматзначным слове нераўназначныя: адны з іх сустракаюцца часцей і найперш узнайляюцца ў памяці пры ізаляваным успомненні слова, іншыя ж – з'яўляюцца радзей, толькі ў пэўных сітуацыях ці ў адмысловых спалучэннях. Таму адрозніваюць свабодныя значэнні і значэнні звязаныя. **Свабоднае** значэнне (асноўнае, першаснае, намінацыйнае) – такое, якое непасрэдна называе рэалію (прадмет, з'яву і г.д.), зразумелае і без кантэксту. Так, колеравае значэнне прыметніка «зялёны» – свабоднае, яно бытую ў розных спалучэннях: *зялёны лес, зялёны луг, зялёная руња, зялёныя грыбы (зялёнкі)* і г.д. Разам з тым прыметнік «зялёны» мае і звязаныя значэнні: а) ‘недаспелы, няспелы’, яно рэалізуецца ў назвах садавіны і агародніны; на ім, напрыклад, пабудаваны наступны каламбур: «*Якія гэта парэчки?*» – «*Чырвоныя*». – «*А чаму яны эсцоўтыя?*» – «*Таму, што зялёныя*»; б) ‘неспрактыкаваны, недарослы’; яно рэалізуецца ў спалучэннях *зялёны хлопец, зялёная змена, зялёны спецыяліст* і некаторых іншых: *Гэта быў ужсо не той зялёны хлопец, які вадзіў касою з гонарам* (Мележ).

Асобныя значэнні шматзначнага слова сэнсава звязаныя між сабою, і гэтым тлумачыцца, чаму розныя прадметы, якасці і г.д. атрымалі ту ю самую назуву. У нашым выпадку няспелы плод звычайна мае зялёны колер (як у чырвоных парэчак) і неспрактыкаваны хлопец нечым нагадвае недаспелы плод. Адно з значэнняў шматзначнага слова – **асноўнае**, яно дае падставу для ўзнікнення іншых – звязаных. Гэтае асноўнае значэнне называюць **першасным** (руск. *прямое*), а астатнія – пераноснымі: яны ўзніклі ў выніку пераносу назвы з аднаго прадмета, з'явы, уласцівасці на іншыя, як у нашым выпадку – з колеру расліны на недаспелы плод і неспрактыкаванага хлопца.

Пераноснае значэнне абазначае прадмет (якасць, дзеянне) не непасрэдна, а праз іншае, першаснае значэнне; яно – другаснае, вытворнае, абумоўленае кантэкстам, як у прыкладах *залатая восень, залаты чалавек*. Набываючы пераноснае

значэнне, слова звычайна пераходзіць у іншае семантычнае поле, нярэдка таксама ў іншы сінанімічны шэраг і іншую антанімічную пару. Так, «зялёны» як назва колеру сонечнага спектру (сярэдні між жоўтым і блакітным) належыць да аднаго семантычнага поля («колеравая лексіка»), а з пераносным значэннем мае свае сінанімы *няспелы, недаспелы* і антонімы *спелы, даспелы*, а зялёны з трэцім (другім пераносным) значэннем мае сінанімы *нястальны, зусім юны* і антонімы *сталы, дарослы, дасведчаны*. Як відаць, кожнае значэнне шматзначнага слова набывае свае адмысловыя сувязі з іншымі лексічнымі адзінкамі.

Ад пераносных значэнняў як фактаў мовы, засведчаных слоўнікамі, трэба адрозніваць *маўленчыя* пераносныя значэнні – *троны*, уласцівыя толькі для пэўнай сітуацыі, пэўнага твора ці асобнага пісьменніка, яны не агульнавядомыя, а індывидуальныя, як у Янкі Брыля: *сцюдзёная прауда, паласатая маладосць*. Пераносныя маўленчыя значэнні слоўнікамі не фіксуюцца, хоць з часам некаторыя з іх могуць стаць фактам мовы і будуць занатаваныя і ў лексікаграфічных даведніках.

Існуе некалькі тыпаў *пераносу* назваў. Асноўныя з іх два: метафара і метанімія.

Метафара (грэц. *metaphora* – ‘перанясенне’) – гэта перанос назвы з аднаго прадмета на іншы на падставе *падабенства* ў іх тых ці іншых адзнакаў – формы, колеру, якасці, функцыі, прычым гэтае падабенства можа быць не толькі вонкавым, але і ўнутраным (адчуванне, уражанне, ацэнка): *ручка чайніка, зялёныя (‘нясмачныя’) парэчки, крыло самалёта, цёплая сустрэча, гарачыя пацалункі, халоднае вітанне*.

Метанімія (грэц. *metonymia* – ‘перайменаванне, пераназва’) – перанос назвы з аднаго прадмета на другі на падставе іх *сумежнасці* ў прасторы ці часе або на падставе прычынна-выніковых сувязяў: зямля з рознымі значэннямі – ‘глеба’, ‘суша’, ‘краіна’, ‘планета’, пераносы назваў з памяшканняў на гурты людзей: *клас слухае, аўдыторыя рэагуе, школа пайшла на спектакль*, перанос назвы з матэрыялу на прадмет, зроблены з яго, або з назвы працэсу на яго вынік (прадукт): *заваяваць золата і серабро на алімпіядзе; пераход абсталяваны, пад'езд упрыгожсаны; перанос назвы посуду на яго змесціва: з'есці талеркі дзве, выпіць не адну шклянку*.

Да метаніміі належыць і перанос назвы з цэлага на яго частку або наадварот: *ідзе рабочы клас* замест проста *рабочы, машина* замест *аўтамабіль, немец напаў* замест *немцы напалі*. Гэтую разнавіднасць метаніміі называюць **сіnekдахай** (грэц. *synekdochē* – ‘суаднесенасць’).

Метафарычны і метанімічны пераносы ўласцівымі многім мовам. Асабліва часта гэта назіраецца пры найменні розных поўгавых прадметаў, калі іх часткі атрымліваюць назвы частак цела чалавека (*галоўка, ножка, шыйка, вочка, ручка, носік*): *галоўка шпількі, ножка крэсла, шыйка (рыльца) бутэлькі, вочка іголкі, ручка дзярэй, носік чаравіка, ням.* *die Schlange* – ‘змяя’, і ‘чарга’, ‘шланг’, *der Kopf* – ‘галаўа’ і ‘галоўка шпількі’, ‘шапачка цвіка’, *das Bein* – ‘нага’ і ‘ножка крэсла’; англ. *the arm* — ‘рука’ і ‘ручка крэсла’, ‘галінка’, ‘сук’, ‘плячо’, ‘рычаг’; *hand* — ‘рука’ і ‘працаўнік’; польск. *szyjka* – ‘шийка’ і ‘рыльца бутэлькі’, *główka* – ‘галоўка’ і ‘шапачка цвіка’, *uszko* – ‘вушка’ і ‘вушка іголкі’.

Аднак у мовах, апроч супольнага, ёсць і свае адметнасці; парап.: белар. *рыльца* (бутэлькі) і руск. *горлышико*, польск. *szyjka*; белар. *шапачка* (цвіка, грыба) і руск. *шляпка* (гвоздя, гриба), белар., укр., конік, конік і руск. *кузнецік*. Або нямецк. *Fuchs* – ‘ліса’, ‘ліс’ абазначае таксама і ‘футра’ (з ліса), і хітруна, і рыжага каня, і чалавека з рыжымі валасамі, і залатую манету, і студэнта-першакурсніка. Пераносныя значэнні могуць з часам становіцца асноўнымі, калі губляюцца іх пераносна-вобразныя канатацыі: *ручка* (дзярэй), *крыло* (самалёта), *ножка* (стала) і г.д.

Шматзначныя слова могуць звужаць абсяг сваіх значэнняў і становіцца нават адназначнымі. Напрыклад, слова «піва» раней мела значэнне больш шырокое, абазначала ўсякі напой; ням. *fahren* раней абазначала ‘рухацца’, а цяпер – ‘ехаць’, англ. *room* – раней ‘прастора’, а цяпер ‘пакой’.

Назіраецца і адваротны працэс. Напрыклад, слова *чай* паширыла сваю семантыку і цяпер абазначае не толькі напой з лісця чайнага дрэва, але і з іншага, таму ўзніклі найменні *фруктовы чай, ліпавы чай, сунічны чай*.

Шматзначнасць слова рэалізуецца у канкрэтным семантычным варыянце ў маўленні, таму полісемія не перашкаджае моўным контактам, камунікацыі.

§ 32. Аманімія слоў. Амонімы і іх тыпы, шляхі ўзнікнення

Аманімія (грэц. homonimia – ‘аднайменнасць’) – гукавое супадзенне розных моўных адзінак, значэнні якіх не звязаныя адно з адным. Аманімія супрацьстаіць полісеміі, бо пры апошній існуе адно слова з яго семантычнымі варыянтамі (напрыклад, зямля), а пры аманіміі – два і больш слоў з тоесным (аднолькавым) гучаннем: *ласка*¹ ‘звярок’ і *ласка*² ‘пяшчота’. Гэтыя розныя слова з аднолькавым гучаннем называюцца **амонімамі** (грэц. homos ‘той самы, аднолькавы, роўны’ і onyma – ‘імя’): *бар*¹ – ‘невялікі рэстаран (або частка яго)’; *бар*² – ‘адзінка вымярэння ціску’, *бар*³ – ‘падводная пясчаная мель’; *бар*⁴ – ‘галоўная рабочая частка горнага камбайна’. У лексікалогіі разглядаюцца **лексічныя** амонімы – слова з аднолькавым гучаннем, якія не маюць супольнай семантыкі (агульных семаў). Гэта зусім розныя слова, якія выпадкова супалі сваім гучаннем. Лексічныя амонімы ўласцівія розным мовам: белар. *брак*¹ ‘браўская, з недахопамі рэч’ і *брак*² ‘не хапае’, руск. *брак*¹ ‘няяканская рэч і *брак*² ‘шлюб’, польск. *buczek*¹ ‘гудок’ і *buczek*² ‘малады бук’, *celować*¹ ‘цэліцца’, *celować*² ‘адрознівацца, пэрважаць’, ням. der Strauss¹ ‘букет’ і der Strauss² ‘страўс’, der Strauss³ ‘паядышак’, англ. *spring*¹ ‘вясна’ і *spring*² ‘спружына’, *spring*³ ‘крыніца’.

Амонімы падзяляюцца на **поўныя**, якія супадаюць цалкам усімі сваімі словаформамі: *каса*¹ ‘прылада’ і *каса*² ‘заплеценыя валасы’, і **няпоўныя**, або **частковыя**, у якіх няма поўнага супадзення ў словаформах: *бор*¹ ‘хвойнік’ і *бор*² ‘хімічны элемент’ (другое слова, як рэчыўны назоўнік, не мае формы множнага ліку). **Частковыя** амонімы называюць **амаформамі** (грэц. homos – ‘аднолькавы’ і лац. *forma* – ‘форма’), або **граматычными** амонімамі; звычайна гэта слова розных часцін мовы, хоць сустракаюцца і адначасцінамоўныя, якія супадаюць у асобных формах: *вусны*¹ (назоўнік) і *вусны*² (прыметнік); руск. *жать*¹ (але *жму*) і *жать*² (*жну*), *течь*¹ (назоўнік) і *течь*² (дзеяслоў).

Асобным тыпам амонімаў ёсьць **амафоны** (грэц. homos – ‘аднолькавы’ і *phone* – ‘гук’), якія толькі гучаць аднолькава, але пішуцца па-рознаму: *род* і *ром*, *код* і *кот*, руск. *компания* і *кампания*, ням. *Lied* [li:t] ‘песня’ і *Lid* [li:t] ‘павека’, англ. *see* [si:]

‘бачыць’ і *sea* [si:] ‘мора’. Гэтыя амонімы ў слоўніках не фіксуюцца, бо яны неамаграфічныя (трапляюць у даведнікі толькі амаграфічныя — з аднолькавым напісаннем). У некаторых дапаможніках вылучаюць і яшчэ адзін тып амонімаў — г.зв. **амографы** (грэц. *homos* — ‘аднолькавы’ і *graphō* ‘пішу’), але яны пярэчаць самай існасці амонімаў як слоў з аднолькавым гучаннем, бо гучаць яны неаднолькава (адрозніваюцца націскам): *ста́лы і сталы́*, *мúка і мукá*, руск. *замок і замóк*, англ. *row* [rou] ‘рад’ і *row* [rau] ‘скандал’. Гэтыя пары слоў называюць **графічнымі амонімамі** (яны супадаюць графічным абліччам).

Паводле паходжання амонімы падзяляюць на 2 гурты: 1) амонімы — розныя слова і 2) амонімы — былые семантычныя варыянты шматзначнага слова. Амонімы першай групы ўзніклі ў выніку выпадковага супадзення былых розных і ў напісанні слоў: руск. *лук¹* (цыбуля) і *лук²* (зброя), англ. *sun* [s?n] ‘сонца’ (старое *sunne*) і *son* [sʌn] ‘сын’ (старое *sunu*).

Узнікаюць амонімы і як вынік слова- і формаўтарэння: *дажджавік¹* (плашч) і *дажджавік²* (грыб порхайка), *тыры* (лічэбнік) і *тыры* (дзеяслоў).

У англійскай мове шмат амонімаў, якія ўзніклі пры сутыкненні сваіх і пазычаных словаў, бо яна адчула моцны ўплыв на сабе французскай мовы (XII – ХУ стст.): *ball* (фр.) ‘баль’, *ball* ‘мяч’, *match* — ‘матч’ (англ.) і *match* ‘запалка’ (франц.).

Амонімы — былые варыянты шматзначнага слова (*kasa¹* ‘прылада’ і *kasa²* ‘прычоска’) утварыліся паступова, калі былые асобныя значэнні шматзначнага слова далёка разышліся ў сваёй семантыцы. Але не ўсе даследчыкі лічаць такія слоў амонімамі. Выклікае спрэчкі і зацічэнне да амонімаў слоў розных часцін мовы, якія маюць сэнсавыя сувязі: *днём* (назоўнік) і *днём* (прыслоўе), *бег* (назоўнік) і *бег* (дзеяслоў).

Вялікую цяжкасць адчуваюць складальнікі слоўнікаў пры размежаванні амонімаў і семантычных варыянтаў шматзначнага слова. Нярэдка ў розных слоўніках гэтае пытанне вырашаецца па-разнаму.

§ 33. Сінонімы, іх тыпы і крыніцы

У мове існуюць не толькі **сугучныя** слова, якія маюць зусім рознае значэнне (amonімы), але і слова **разнагучныя** з тым

самым ці амаль тым самым значэннем. Апошня атрымалі назыву сіонімаў. **Сіонімы** (грэц. *synonymos* – ‘аднайменны’) – слова той самай часціны мовы, якія поўнасцю ці часткова спадаюць сваім значэннем, але адразніваюцца адценнямі значэння, сферай выкарыстання, канатацыямі, спалучальнасцю з іншымі словамі: *знаўца – спецыяліст – прафесіянал – майстрап; бацькаў (дом) – бацькоўскі, прыстаўка – прэфікс, ісці – клыгачь, вядомы – славуты*. Сінанімічныя слова, абазначаючы тое саме паняцце, утвараюць групу слоў, дзе адно з іх выступае як асноўнае – семантычна найбольш простае, стылістычна нейтральнае і найбольш свабоднае ў выкарыстанні і спалучальнасці, яно ўзначальвае гэтую групу і называецца **да-мінантай** (лац. *dominantis* – ‘панавальны, пераважальны’). У слоўніках яно пачынае сінанімічную группу: *рэха – водгук, водгуль, водгалас, розгалас, пошчак, рэзананс*.

Сіонімы падзяляюць на асобныя тыпы паводле: 1) *ступені сінанімічнасці*, 2) *функцыі ў мове*, 3) *структуры*. Па ступені сінанімічнасці (г.зн. тоеснасці, блізкасці значэнняў і здатнасці замяніць адно аднаго) сіонімы бываюць поўныя і частковыя. **Поўныя**, або **абсолютныя**, сіонімы — цалкам тоесныя паводле семантыкі словаў, яны сустракаюцца ў тэрміналагічнай лексіцы: *арфаграфія – правапіс, лінгвістыка – мовазнаўства*, франц. *tul – aicin* (прыметнікі), ням. *Radio – Rundfunk*.

Частковыя, або **адносныя**, — сіонімы, дзе супадаюць толькі асобныя іх значэнні: белар. *ліня – рыса*, руск. *линия – черта*, ням. *schwer – kompliziert*, англ. *big – large*.

Паводле функцыі, якую выконваюць сіонімы ў мове, яны падзяляюцца на: 1) семантычныя, 2) стылістычныя, 3) семантычна-стылістычныя. **Семантычныя**, або *ідэаграфічныя* (грэц. *idea* – ‘паняцце’ і *grapho* – ‘пішу’), сіонімы адлюстроўваюць розныя бакі абазначанага аб’екта, ступень выяўлення прыметы: *страх – жах, разумны – мудры*; руск. *корткий – незлобивый – покорный – смирный*, англ. *mistake – blunder*, франц. *petit – minime*. **Стылістычныя** сіонімы даюць розную ацэнкавую характеристыку абазначанага аб’екта: *незвычайны – экзатичны (кніжн.), насыт – бруствер (спец.), баравік – добрык (дыял.)*, ням. *Gesicht – Antlitz* (паэт.), франц.

visage – museau (фамільярнае). **Семантычна-стылістичныя** сіонімы спалучаюць у сабе семантычную і стылістичную функцыі: белар. *смияцца – рагатаць – выскаляцца – хіхікаць – іржасць*; руск. *спать – почивать – дрыхнуть*; франц. *mort – trépas – décès*.

Паводле **структур** сіонімы бываюць: а) **рознакаранёвые**: знакаміты – слынны – славуты, мяцеліца – завея, абрус – настольніца, руск. молодой – юный, битва – сражение, жаловаться – сетовать; англ. *slice – piece – morsel*; б) **аднакаранёвые**, якія адрозніваюцца між сабою пэўнымі словаўтваральнymi афіксамі: белар. *водгалас – адгалоссе – разгалас – адгалосак*; руск. *заглавие – заголовок, болезнь – заболевание, основа – основание; ням. Arbeitsmann – Arbeiter, fehlerlos – fehlerfrei*.

Сіонімамі могуць быць таксама **слова і словазлучэнне, фразеалагізм**: *памерці – пайсці на той свет, блізка – падаць рукой; руск. победить – взять верх, плохо – спустя рукава, ударить – нанести удар.*

Шматзначныя слова могуць утвараць некалькі сінанімічных шэрагаў – у адпаведнасці з колькасцю яго семантычных варыянтаў. Напрыклад, слова «свежы» мае наступныя шэрагі: 1) свежы – халаднаваты (ранак), 2) свежая – новая (газета), 3) свежая – чыстая (бялізна), 4) свежая – арыгінальная (думка), 5) свежая – жывая (рыба), 6) свежая – незарубцаваная (рана); руск. 1) высокий – рослый (пра чалавека), 2) высокий – возвышенный – торжественный – патетический (пра мову, стыль), 3) высокий – тонкий – пискливый (пра гук, голас).

Крыніцы, шляхі і спосабы ўзнікнення сіонімаў разнастайныя: 1) выкарыстанне новых слоў (побач з вядомымі) з мэтай абнавіць лексіку мовы паводле розных варункаў: адysці ад штучнай структуры нематываваных лексічных адзінак ці неабгрунтаваных пазычанняў, арыентацыя на адмысловыя словаўтваральныя мадэлі нацыянальнай мовы ды інш.: *пераследнік – праследавацель, спашукальнік – суйскальнік – спаборнік, сумнеўны – сумніцельны, святар – свячэннік, вернік – веруючы, прадукцыйны – прадуктыўны* (афікс), *асіміляцыйнае – асимілятыўнае* (аканне), *грэцкі – грэчаскі, дабрыня – дабратама, бальшиня – большасць, кіравальны – кіруючы* (апарат, орган кіравання), *войсковец – ваеннаслужачы, службовец – слу-*

*жасчы, размоўца – гаворачы; суразмоўца – субяседнік, профільны – прафілюючы (экзамен), канверсаваная – канверсуемая (валюта); 2) ужыванне з стылёвай накіраванасцю свайго і пазычанага слоў: *канчатак – флексія, пасольства – амбасада* (польск.), *сціллы – скромны* (руск.), *акружээнне – атачэнне* (укр.); 3) выкарыстанне агульнаўжывальных (літаратурных) і дыялектных лексічных адзінак: *баравік – грыб – добрык – праудзівік – праудзівец, пажаніца – пабраца, даўжыня – дэўжар.**

Спалучэнне сіонімаў мовы называецца *сінанімікай*, а тып сінанімічных адносінаў моўных адзінак, які рэалізуеца ў поўным ці частковым супадзенні іх значэнняў, – *сінаніміяй* (грэц. *sinonimia* – ‘аднайменнасць’). Працэс набліжэння семантыкі словаў называецца *сінанімізацыяй*.

Разгалінаваная сінаніміка сведчыць пра багацце і высокую ступень развіцця мовы, здатнасць яе перадаваць самыя тонкія адценні (нюансы) думкі..

Сінанімічнымі могуць быць не толькі слова, але і марфемы, і словазлучэнні (сінтаксічныя канструкцыі): *рыначны* і *рынкавы, ісці дарогаю і ісці па дарозе..*

§ 34. Антанімія. Антонімы і іх тыпы

Антанімія – семантычная супрацьпастаўленасць, супрацьлегласць лексічных адзінак мовы, наяўнасць у мове *антонімаў* (грэц. *anti* – ‘супраць’ і *onuma* – ‘імя’, даслоўна ‘супрацьлеглае імя’). Антанімія – адна з моўных універсаліяў, уласцівых усім мовам.

Антонімы – гэта слова адной часціны мовы, якія маюць супрацьлеглае значэнне: *дзень – ночь, белы – чорны, высокі – нізкі*. Антонімы аб’ядноўваюцца ў *антанімічныя пары*, у якіх слова называюць суадносныя паняцці. Антанімічныя пары найчасцей складаюць слова з семантыкай якасці, уласцівасці (прыметнікі і суадносныя з імі назоўнікі і прыслоўі): *добра – кепскі, ўсё – светлы, халодны – гарачы, гарачыня – холад, ўсёна – светла, далёка – блізка, ранак – вечар.*

Словы з прадметным значэннем не ўтвараюць антанімічных пар (стол, дом, сцяна, вока, рука). Антонімы бываюць,

як і сіонімы, рознакаранёвыя (*война – мір*) і аднакаранёвыя (*прауда – няпрауда*), падзяляюцца на поўныя і частковыя. **Поўныя** антонімы – гэта слова, якія абазначаюць палярную лімітавую семантычную супрацьлегласць; звычайна поўнымі антонімамі выступаюць рознакаранёвыя слова: *жывы – мёртвы, чорны – белы, высокі – нізкі*.

Няпоўныя антонімы не маюць такой уласцівасці, яны як бы займаюць сярэдняе месца ў антанімічнай парадыгме – паміж крайнімі яе элементамі, напрыклад *лёгкі – нецяжскі – цяжскі, свой – ня свой – чужы*; *кепскі – някепскі – добры, малады – немалады – стары*. Няпоўныя антонімы звычайна – аднакаранёвыя. Аднак і аднакаранёвыя дзеясловы і прыметнікі, якія абазначаюць супрацьлеглу накіраванасць дзеянняў, прыметаў і ўласцівасцяў, заснаваных на лагічна супрацьлеглых паняццях, належаць да поўных антонімаў: *увайсці – выйсці, прыехаць – ад'ехаць, маральны – амаральны, народны – антынародны*.

У адным слове могуць развіцца супрацьлеглыя значэнні, іх семантычныя варыянты: белар. *напэўна* – 1) ‘беспамылкова, без рызыкі’; 2) ‘мабыць, хутчэй за ўсё’; руск. *наверно* – 1) ‘может бытъ’ и 2) ‘несомненno, точно’.

Гэтая з’ява атрымала назыву **энантыйсемія** (грэц. enantios – ‘супрацьлеглы’ і sēma – ‘знак’).

Як і сіонімы, антонімы бываюць **моўныя** (слоўнікавыя) і **маўленчыя** (кантэкстывыя). Антонімы **кантекстывыя** слоўнікамі не фіксуюцца, яны сустракаюцца ў творах асобных аўтараў. Напрыклад, у М.Танка: «*I радасць – ніякая радасць, а горыч, I песня – ніякая песня, а скарга. I страства – ніякага страства, а камень, I брага – ніякая брага, а слёзы, і сонца – ніякае сонца, а крыга,* — Калі ты на свецце ўсім гэтым Не маеш з кім падзяліцца»; у А.Пушкіна: «... волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой» (пра Анегіна і Ленскага).

Адзінкай антанімічных супрацьпастаўленняў выступае семантычны варыянт слова, таму тое самае шматзначнае слова можа ўваходзіць у розныя шэрагі антонімаў, як і сіонімаў таксама. Напрыклад, слова «свежы» ўтварае наступную антанімію сінанімічных гуртоў і сінанімію антанімічных супрацьпастаўленняў:

<i>Слова</i>	<i>Сінонім</i>	<i>Антонім</i>
свежы хлеб	цёплы	чэрсты
свежы гурок	толькі з градкі (несалёны)	салёны, маласольны
свежы вецер	халаднаваты	цёплы, душны
свежая думка	новая, арыгінальная	шаблонная

Антанімічныя пары ўласцівяя многім мовам: польск. *dobrze* – *zle, duzo – mało*, англ. *work* ‘праца’ – *rest* ‘адпачынак’, *old* ‘стары’ – *young* ‘малады’, ням.: *reich* ‘багаты’ – *arm* ‘бедны’, франц. *blanc* ‘белы’ – *noir* ‘чорны’.

Некаторыя даследчыкі лічаць антонімамі толькі слова з якаснай семантыкай і толькі рознакаранёвыя слова з супрацьлеглым значэннем. Аднак пры такім вузкім разуменні антонімаў не ўлічваюцца ў поўнай меры магчымасці выяўлення супрацьлегласці ў мове. Значэнне супрацьлегласці перадаецца ў мове з дапамогаю афіксай: падводны – надводны, памылковы – беспамылковы, прыяцель – непрыяцель, ветрык – вятырска.

§ 35. Матываванасць слова. Этымалогія

Падчас узнікнення амаль кожнае слова як назва рэаліі мае матываванасць, унутраную форму – той вобраз, які лёг у аснову назвы. Так, унутранай формай назвы раствору для пісьма – *чарніла* – стаў яго колер (чорны), а назвы сподняга нацельнага адзення *бялізны* – белы колер; і грыба *рыжык* таксама колер (рыжы).

Як узнякае назва прадмета, рэаліі, чаму яны названыя так, а не іншай – гэтыя пытанні вывучае, як ужо зазначалася раней, адмысловы раздзел лексікалогіі – **анамасіялогія**. Назва прадмету даецца на падставе выразнай адзнакі гэтага прадмета, той прыметы, якая кідаецца ў очы чалавеку. Вобраз гэтай адзнакі кладзецца ў аснову назвы прадмета, як таго ж *чарніла*, той жа *бялізны* ці таго ж *рыжыка*. Першыя вясновыя лясныя кветкі людзі назвалі «падснежнікамі». У аснове гэтай назвы – вобраз, калі з-пад снегу відаць раннія кветкі – *падснежнікі*.

Прадмет, названы словам, мае не адну адзнаку, а некалькі выразных прыметаў, таму ў розных народаў той самы прадмет атрымлівае розныя назвы (паводле розных адзнакаў). На прыклад, насякомае, якое скача і стракоча крыламі, беларусы

назвалі *конікам* (падабенства да каня), а расійцы – *кузнеціком* (паводле падабенства яго стракатання да стуку «кузнеца»). Найвышэйшай якасці грыб у беларусаў называецца *баравік*: унутраная форма, матывацыя – «расце ў бары», а ў расійцаў *белыі гриб* – паводле колеру кораня (ножкі) грыба. Нават у адной мове ў розных яе дыялектах той самы прадмет можа мець розную назуву, што адлюстроўвае розныя прыметы гэтага прадмета. Напрыклад «красліна сямейства складанакветковых з малочным сокам, жоўтымі кветкамі і пушыстым насеннем, якое разносіцца» (Тлумачальны слоўнік беларускай мовы) у розных беларускіх гаворках называецца па-рознаму: *адуванчык* (на ўсходзе Беларусі, як і ў рускай мове) – *дзъмухавец – малачай*. У першых двух выпадках назвы матывуюцца дзеясловам *дзъмухаць* (руск. *одувать*), бо паспелае насенне вецер здзъмухвае з кветкі; назва «*малачай*» матывуюцца белым – малочнага колеру – сокам гэтай расліны.

Калі слова замацавалася ў мове, стала пашыраным у выкарыстанні, матываванасць яго семантыкі становіцца лішнیй, нават непатрэбнай, таму яна забываецца. Так, усе невытворныя (каранёвые) шырокайжывальныя слова не паддаюцца сёння матываванию. Напрыклад, *стол, дом, вока, рука, нога, неба, зямля, поле* і г.д. Аднак пры вывучэнні гісторыі слова забытая ўнутраная форма слова можа быць выяўленая. Такая выяўленая ўнутраная форма называецца *этымонам* (грэц. *etumon* – ‘сапраўднасць’), а галіна мовазнаўства, якая займаецца праблемамі этимонаў, – *этымалогіяй* (грэц. *etymologia*, ад *etumon* – ‘сапраўднасць’ і *logos* – ‘слова, вучэнне’). Задача этималогіі – знайсці і растлумачыць старажытныя, першасныя значэнні і формы слова. Для гэтага выкарыстоўваюцца звесткі пра гукавыя законы, якія дзейнічалі ў гістарычным мінулым, роднасныя мовы, гісторыю народа і яго мовы, законы семантычных пераходаў. Тэрмін «*этымалогія*» мае, апроч таго, яшчэ і наступныя значэнні: 1) ‘меркаванне (гіпотэза) пра паходжанне слова і яго першасную матывацыю’; 2) ‘само паходжанне слова, яго матываванасць’. Параўн. у сказах: 1) *Якія этималогіі мае слова «стол»?* 2) *Этымалогію слова яичэ не высветлілі.*

Этымалагіі высветлілі, што слова «*студэнт*» мае першаснае значэнне ‘той, хто стараецца, старанны’ (лац. *studens*, Р.скл.

studentis – ‘старанны’, якое ад *studio* – ‘стараюся, ахвотна займаюся, вывучаю’).

Матываванасць захоўваюць (не страчваюць) вытворныя слова, значэнне якіх матывуеца ўтваральным словам. Напрыклад, першы працоўны дзень пасля нядзелі – *пандзелак*, г.зн. ‘той, які ідзе (наступае) пасля (*на*) нядзелі (*на-нядзел-ак*)’. Дый амаль усе назвы дзён тыдня матываваныя. Параўн. руск. *вторник* – ‘второй день’, *четверг* – ‘четвертый’, *пятница* – ‘пятый’, *среда* – ‘средний’. Толькі *субота* не мае жывой матывації. У беларускай мове ўсе назвы месяцаў – матываваныя прыроднымі і працоўнымі адзнакамі, прыметамі: *студзень* – «студзёны», *люты* – «злы, люты», *сакавік* – «сóкавы месяц» (цячэ бярозавы, клёnavы сок), *красавік* – «красуюць (цвітуць) кветкі», *травенік* – «траўны месяц», *чэрвенік* – «закладваецца ў вуллях чарва ‘лічынкі пчол’», *ліпень* – «цвіце ліпа», *жнівень* – «жніўны час» (ідзе жніво), *верасень* – «цвіце верас», *кастрычнік* – «месяц каstryцы (адыходаў пры апрацоўцы лёну)», *лістапад* – «месяц ападання лісця», *снежань* – «месяц снежны» (снег, пачатак зімы). У рускай мове замацаваліся пазычаныя назвы месяцаў, якія не маюць жывой матывації.

Захоўваюць матываванасць пераносныя значэнні словаў (яны матывуюцца першаснымі): *залатая восень*, *залаты чалавек*; складаныя слова: *землятрус*, *вадаспад*, *крыгаход*.

Матываванасць слова – сведчанне адметнасці, адмысловасці мовы. Так, у беларускай мове майстра шыць адзенне называюць *кравец* – ад *кроіць*, як і ў іншых заходнеўрапейскіх мовах: ням. *Schneider* (ад *schnieiden* ‘кроіць, рэзаць’), фр. *tailleur* (ад *tailler* – ‘кроіць, рэзаць’), польск. *krawiec*, чэшск. *krejčí*, славацк. *krajčír*, укр. *кравéць*, а ў рускай мове *портной* (ад *порт* ‘палатно’).

Словы страчваюць унутраную форму (матываванасць) у наступных варунках: 1) Калі страчваеца першасная адзнака той ці іншай рэаліі. Так, слова «горад» раней матывавалася дзеясловам *гарадзіць* (горад меў агароджу, быў абароджаным). Напрыклад, горад *Гродна* меў ранейшыя назвы *Гóрадня*, *Гáродня* і *Гóрадзень*, яго найстарэйшы цэнтр *Стары Замак* быў абароджаны муром. Сучасныя гарады ўжо не маюць такой адзнакі – (‘абгародкі’), таму і матываванасць назвы «го-

рад» страцілася. 2) Калі адыходзіць у нябыт, знікае з мовы былое ўтваральнае слова. Напрыклад, сучасная беларуская мова не мае слова «ізба», а таму слова «прызба» – нематываванае. Параўн. дэфініцыю гэтага слова ў тлумачальных слоўніках: «Прызба, ж. Земляны невысокі насып уздоўж знадворных сценаў хаты». А вось яго рускі эквівалент *завалинка* мае ўнутраную форму: яно матывуеца словам *заваліць* (зямлёю ніжнюю частку зруба звонку). 3) Калі змяняеца фанетычнае ablічча вытворнага слова, параванальная з утваральным, у выніку чаго слова гэтай пары не ўсведамляюцца як роднасныя. Напрыклад, белар. *зрэб’е* – ‘грубая каstryцавая кудзеля, што аддзяляеца пры трапанні лёну, пянькі, а таксама палатно з такой кудзелі і адзенне з такога палатна’ (ТСБМ) паходзіць ад *згрэбці* (*зграбаць*), адсюль першасным было *згрэб’е*, а потым гукавы комплекс [згр], спрасціўся (выпаў гук [Г]) і стала *зрэб’е*. Або ў рускай мове *область* з былога *объвластъ* → *обвластъ* → *область*, дзе фанетычнае форма *область* ужо не звязваеца з словам «власть»: бо ў слове «область» няма гука [в].

У выніку страты ўнутранай формы (матываванасці) былыя роднасныя слова становяцца далёкімі (паводле гучання і значэння); страчваюцца семантычныя сувязі былой супольнасці іх семантыкі. Гэты працэс называеца *дээтымалагізацый*, г.зн. разрывам этымалагічных стасункаў. Страчаныя стасункі роднасных слоў, іх першасныя форма і значэнне устанаўляюцца этымалогій.

Ад этымалогіі навуковай трэба адрозніваць г.зв. *народную этымалогію* – пераасэнсаванне ў народнай мове слова ўтваральнай і сэнсавай структуры іншамоўных слоў (незразумелых, нязвычных, рэдкаўжывальных) шляхам набліжэння іх да звычных, зразумелых — шукаеца матываванасць незразумелага слова на падставе гукавога падабенства яго з вядомым словам. Напрыклад, іншамоўнае слова *бульвар* пераасэнсоўваеца як *гульвар* (утварэнне ад *гуляць*), *саліст* – як утварэнне ад *саліць* і мае значэнне ‘спецыяліст у галіне пасолу агародніны’, *тратуар* ператвараеца ў *плітуар* (выкладзены плітамі з каменя).

Часам несапраўдная форма слова, што ўзнікла ў выніку народнай этымалогіі, замацоўваеца ў літаратурнай мове,

выціскаючы этымалагічна правільную, як у рускай мове *свидетель* замест натуральнага *сведетель* – ад *vedati*, парабаён. белар. *сведка*, укр. *свідок*, польск. *świadek*, чэшск. *svědek*, славацк. *svedok*. Або ў рускай мове *одинарный* ‘не падвойны, з адной часткі’ – вынік народнай этымалогіі пазычання *ординарный* ‘звычайны, прости’ (пры гэтым адбылося звужэнне семантыкі слова).

Пры забыцці ўнутранай формы слова ўзнікае гэтак званая *катахрэза* (грэц. katachrēsis – ‘злоўжыванне’) – ужыванне слова не ў адпаведнасці з яго этымалагічным значэннем (інакш – няправільнае паводле этымалагічнага значэння). Напрыклад, *чырвонае* (зялёнае, сіняе) *чарніла*, *фіялетавая бялізна*, *пластмасавая шклянка*, руск. *чёрная краска* (*краска* – ад *красный*).

§ 36. Устойлівые словазлучэнні і фразеалагізмы. Фразеалогія

У мове побач з словамі для называння (намінацыі) тых ці іншых прадметаў і паніццяў выкарыстоўваюцца і ўстойлівые словазлучэнні, якія сваім значэннем адпавядайць асобным словам, напрыклад: руск. *железная дорога*, парабаён., чэшск. •*eleznice*, славацк. *železnica*, укр. *залізниця*, белар. *чыгунка*, польск. *kolej*. Або: даць нырца – ‘нырнуць’, бібікі біць — ‘гультаюваць’. Такія аналітычныя найменні як адэкваты слова называюць «аналітычнымі лексемамі». Сярод устойлівых словазлучэнняў найболей фразеалагізмаў. Навука, якая вывучае фразеалагізмы, называецца *фразеалогіяй* (грэц. phrasis – ‘способ выяўлення, зварот мовы’). Гэтым тэрмінам называюць таксама спалучэнне фразеалагізмаў ці наогул запас устойлівых зваротаў мовы.

Фразеалагізмы (фраземы) складаюцца з двух ці болей слоў, але яны не ствараюцца кожны раз падчас маўлення, як свабодныя (пераменныя) словазлучэнні, а бяруцца з памяці як гатовыя адзінкі мовы, г.зн. *узнаўляюцца*, як і слова. Апроч таго, у пераменным словазлучэнні кожны кампанент (слова) захоўвае сваё значэнне, а значэнне ўсяго словазлучэння – гэта сума значэнняў асобных слоў, у фразеалагізме значэнне фраземы непадзельнае, яно не вынікае з значэнняў асобных слоў. Па-

раўн.: пераменныя словазлучэнні падаць мячык рукой (падаць нагой ці галавой) і фразеалагізм падаць рукой ‘блізка’ у сказе: Пры такой хуткасці паветраных лайнераў ад Мінска да Гродна – **рукай падаць** («Наша слова»). У фраземе нельга замяніць ніводнага кампанента, іначай яна разбурыцца. Як відаць, **фразема** – гэта ўстойлівае словазлучэнне, якое ўзнаўляеца як гатовая моўная адзінка з цэласнай будовай і значэннем.

Фразеалагізмы звычайна выступаюць у ролі аднаго члена сказа, а ў пераменным словазлучэнні кожны кампанент з’яўляеца асобным членам сказа. Да таго ж фразеалагізмы не толькі называюць пэўныя рэаліі, але звычайна і даюць ім ацэнку, выражают пэўныя пачуцці: гнуць спіну — ‘працаўаць на кагосці’ (з адценнем непашаны), сядзець на карку (непахвальна), дзяўбці носам — ‘драмаць’ (экспрэсіўна). Фразеалагізмы як непадзельныя адзінкі не перакладаюцца па кампанентах на іншыя мовы, а пры перакладзе тэксту падбіраюцца адпаведныя сэнсам, адэкатныя ім фразеалагізмы іншай мовы.. Параўн. белар. абое рабое і руск. два сапога пара; відаць пана па халівах – видно птицу по полёту; ні да бока ні да вока – ни к селу ни к городу.

Узнікаюць фразеалагізмы ў выніку пэўных зрухаў значэння аднаго або ўсіх кампанентаў словазлучэння ці ў выніку пераноснага выкарыстання адпаведнага словазлучэння: халодная зброя, халодная вайна, дзе першыя кампаненты – прыметнікі маюць зрушаную семантыку: ‘неагнястрэльная’ (зброя), ‘без узброенай барацьбы’ (вайна), белар. зубы з’есці (руск. собаку съесть) – пераноснае выкарыстанне словазлучэння, якое набыло значэнне ‘быць надта спрактыкованым у чым-небудзь’.

Крыніцы фразеалагізмаў: 1) жывая народная мова: *даць рады, няма рады, як скінуць вокам, сядзець на карку;* 2) прафесійнае маўленне: *мераць на свой капыл, даць (задаць) пытлю, пад адну калодку, быць на кані і пад канём, акунёў вудзіць, аршын з шапкаю, трапіць у нерат, скроіць порткі* (=руск. прописать ижисицу); 3) мастацкая літаратура: *людзьмі звацца* (Я.Купала), *асадзі назад* (Я.Колас), 4) цытаты з Бібліі: *блудны сын, капаць другому яму ды інш.*

Тыпы фразеалагізмаў. Вылучаюцца розныя іх тыпы. Найбольш пашыраная семантычная (дакладней – структурна-се-

мантычна) класіфікацыя, якая ўлічвае ступень злітасці кампнентаў устойлівага словазлучэння. Але і тут бачым розныя падыходы. Адны лінгвісты вылучаюць два, іншыя – трох тыпы фразеалагізмаў, а часам і чатыры. Больш апраўданае вылучэнне двух асноўных тыпаў: 1) ідыёмы, 2) фразеалагічныя адзінствы. **Ідыёмы** (грэц. *idioma* – ‘адмысловы выраз’) – гэта цэласныя, непадзельныя фразеалагічныя звароты, значэнне якіх не вынікае з семантыкі асобных кампанентаў; да таго ж у складзе ідыёмаў нярэдка выкарыстоўваюцца застарэлыя або і зусім зніклыя слова, нязвыклыя граматычныя формы слова: *з’ехаць з глузду, збіцца з панталыку, бібікі біць*; руск. *тянуть канитель, попастъ впросак, турусы на колёсах*.

Фразеалагічныя адзінствы – устойлівия словазлучэнні, у якіх сэнс матывуеца пераносным іх выкарыстаннем; парапен.: трymаць камень за пазухай – пераменнае словазлучэнне і адпаведнае устойлівае з значэннем ‘мець злосць на каго-небудзь’, давесці да торбы, даць жсаху, прыкусіць язык, сесці на карак, зубы на паліцу класці, сабак ганяць.

Фразеалагічныя злучэнні – устойлівия звароты, у якіх адзін кампанент мае незвычайную, зрушаную семантыку: *халодная зброя, халодная вайна, браць уздел* (уздельнічаць), *iграць ролю інші*.

Вылучаюць таксама **фразеалагічныя выразы**, куды адносіцца словазлучэнні з свабоднаўжываных слоў, але як устойлівия выразы: *атэстам сталасці, педагогічны ўніверсітэт, акадэмія кіравання, чытальная зала, педагогічны каледж, універсітэт сучасных ведаў*.

Кожная нацыянальная мова мае сваю адметную фразеалогію, што выразна выяўляеца пры парапенанні беларускай і рускай моваў. Падаем прыклады з кнігі: З.Санько. Малы руска-беларускі слоўнік прыказак, прымавак і фразем (Мн., 1991)

Беларуская мова	Русская мова
Лынды (бібікі) біць	баклуши быть
Хай будзе, што будзе, Бог бацька	была не была
Было не было	
Дагары нагамі, дагары дном	вверх тормашками
Навылёт бачыць	видеть насквозь
Сырыцу выкручваць	вить верёвки

<i>Конская ежса напала</i>	<i>волчий аппетит напал</i>
<i>У ласку ўбіца</i>	<i>втереться в доверие</i>
<i>Акуляры настаўляць</i>	<i>втирать очки</i>
<i>Марны лямант</i>	<i>глас вотиоющега в пустыне</i>
<i>Голы як бізун, голы як стой</i>	<i>гол как сокол</i>
<i>Гора чубатае</i>	<i>горе луковое</i>
<i>Абое рабое</i>	<i>два сапога пара</i>
<i>Да абуха дабіць</i>	<i>довести до ручки</i>
<i>Духоўны пажытак</i>	<i>духовная пища</i>
<i>У вырай збіраца</i>	<i>дышать на ладан</i>
<i>Жыць як пан (як кароль)</i>	<i>жить на широкую ногу</i>
<i>Свой разум мець</i>	<i>жить своим умом</i>
<i>Зубы замаўляць</i>	<i>заговаривать зубы</i>
<i>Словы не пазычае</i>	<i>за словом в карман не лезет</i>
<i>За бліzkім светам, За светам</i>	<i>за тридевять земель</i>
<i>Дзень пры дні, Дзень у дзень</i>	<i>изо дня в день</i>
<i>Вуха на вуха</i>	<i>из уст в уста</i>
<i>Няма дурных</i>	<i>ищи дурака</i>
<i>Як той казаў, Так бы мовіць</i>	<i>как говорится</i>

§ 37. Тэрміны і тэрміналогія. Тэрмінаўства

У слоўнікам складзе мовы, акрамя звычайных агульнаўжывальных лексічных адзінак з уласцівай ім шматзначнасцю, сінанімічнасцю, антанімічнасцю, эмацыянальнасцю, экспрэсіўнасцю, ёсць і немалая колькасць адмысловых адзінак (без гэтых адзнакаў), замацаваных за пэўнай галіной ведаў і дзейнасці. Гэта — тэрміналагічныя адзінкі, або тэрміны. *Тэрмін* (лац. *terminus* — ‘мяжа, абмежаванне’) — слова або словазлучэнне, якое абазначае паняцце спецыяльнай галіны ведаў або дзейнасці. Тэрмін уваходзіць у агульную лексічную сістэму мовы, але толькі праз пасярэдніцтва канкрэтнай тэрміналагічнай сістэмы. Спалучэнне тэрмінаў пэўнай галіны ведаў складае яе *тэрміналогію* (лац. *terminus* — ‘мяжа’ і *logos* — ‘слова, вучэнне’). Тэрміналогія пэўнай галіны ведаў сістэматызуецца і падаецца ў спецыяльных слоўніках. Напрыклад: О.С.Ахманова. Словарь лингвистических терминов. М., 1966; Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990; П.У.Сцяц-

ко, М.Ф.Гуліцкі, Л.А.Антанюк. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў. Мн., 1990.

Тэрміны як адмысловыя адзінкі мовы вывучаюцца ў спецыяльнай лінгвістычнай дысцыпліне — **тэрміназнаўстве**. Тэрміназнаўства вывучае тэрміны як лексічныя адзінкі, якія маюць свае адметнасці: 1) *сістэмнасць*, 2) *наяўнасць дэфініцыі* (апісання зместу слова праз выяўленне яго адметных адзнакаў (лац. *definitio* — ‘азначэнне’); 3) *тэндэнцыі да монасемічнасці ў межах пэўнай тэрміналогіі*, 4) *адсутнасць экспрэсіі* (эмацыйна-ацэнковых значэнняў); 5) *стылістичная нейтральнасць*.

Тэрміналогія як спецыяльная лексіка спецыяльных галінаў ведаў папаўняецца рознымі шляхамі: 1) за кошт **тэрміналагізацыі** — пераходу агульнаўжывальных словаў у тэрміны, пры гэтым тэрмінаадзінкай выступае адзін з семантычных варыянтаў слова. Напрыклад, белар. *канчатак*, укр. *закінчення*, руск. *окончание*, польск. *końcówka*, чэшск. *i славацк. koncowka*. Памяншальна-ласкальныя формы назоўнікаў на падставе метафорычнага пераносу часта замацоўваюцца як тэрміны (страваючыя сваю канатацыю): *ручка, галоўка, носік, вочка, ножска, мушка, шыйка*; сталі тэрмінамі і звычайнія (неканатацыйныя) формы назоўнікаў як назвы частак цела чалавека і жывёліны: *каленя, лапа, палец, ічака, хобат, клык, язык, кулак* ды інш. Нямала тэрміналагічных адзінак пазычана з іншых моваў, асабліва з класічных (старажытнагрэцкай і лацінскай): *філагогія, лінгвістика, фанетыка, граматыка, лексіка, біялогія, семантыка*; шмат якія тэрміны створаныя з элементаў (каранёвых марфемаў) класічных моваў: *антонімы, сінонімы, амонімы* ды інш.

Апошнім часам тэрміны розных галінаў ведаў і дзеянасці пазычаюцца з англійскай мовы, асабліва з амерыканскага яе варыянту, або ствараецца паводле міжнародных тэрміналагічных мадэляў. Так, у лінгвістычнай тэрміналогіі для абазначэння адзінак мовы ў адрозненне ад маўленчых адзінак выкарыстоўваецца фармант — *ема*: *лексема, фанема, марфема, семема, графема, грамема, інтанема, сінсаксема* ды інш. У беларускай лінгвістычнай тэрміналогіі таксама нямала пазычанняў, хоць выкарыстоўваюцца ў ёй і свае ўтварэнні; паразун. назвы часцінаў мовы: *назоўнік* (ад *назоў* і суфікса *-нік*), *прыметнік, лічбнік* (ад *лічба*), *займеннік* (за ‘замест’ і *іменнік*,

дзеяслоў, прыслоўе, злучнік, прыназоўнік, выклічнік і г.д. Часам сваё і пазычанае слова бытуюць побач: прыстаўка і прэфікс, канчатак і флексія.

Тэрміны, як і звычайныя слова, падпарадкоўваюцца фанетычнаму і граматычнаму ладу мовы.

Тэрміны могуць пераходзіць з аднае галіны ведаў у іншую з поўным або частковым пераасэнсаваннем гатовага тэрміна; гэты пераход называецца *рэтэрміналагізацыяй*, напрыклад матэматычны тэрмін *дыферэнцыял* у лінгвістыцы. Такія адноўкавыя гучаннем тэрміны розных галінаў ведаў належаць да *міжгаліновых амонімаў: асіміляцыя (лінгв.) – асіміляцыя (сацыялаг.), аперацыя (мед.) – аперацыя (войск.)*.

Тэрмінамі нярэдка выступаюць не толькі асобныя слова, але і словазлучэнні (аналітычныя тэрміны): *пераноснае значэнне, намінацыйная адзінка, член сказа, даданы азначальны сказ (даданая азначальная частка), выказальнае слова, даўномінульты час, неазначаная форма дзеяслова, просты сказ, складаны сказ ды інш.*

§ 38. Храналагічныя пласты лексікі

Слоўнікавы склад мовы неаднародны: ён мае цэнтр (ядро) і перыферыю. Ядро складае лексіка, якая абазначае жыццёва неабходныя паняцці, базу актыўнага слоўніка ўсіх носьбітаў мовы, аснову для ўтварэння новых слоў. Яна змяняецца павольна і ўтварае *асноўны слоўнікавы фонд мовы*. Сюды належаць, да прыкладу, назоўнікі, якія называюць часткі цела чалавека: *вуха, галава, нага, нос, рука*; паняцці роднасці: *брат, дачка, маці, сын, сястра, найважнейшыя касмічныя з'явы: вада, дзень, зямля, месяц, неба, нач, сонца*; прыметнікі: *белы, добры, моцны, новы, хітры; лічбнікі: два, трох, чатыры, пяць, сто; займеннікі: гэты, той, ты, хто, што, я; дзеясловы: есці, казаць, ляжаць, скакаць, стаяць, хадзіць; службовыя слова: а, або, да, за, і, на, не...*

Перыферыя слоўніка, якая абслугувае сферу грамадскіх стасункаў, сферу культуры, быту, навукі і тэхнікі, змяняецца амаль што паўсядзённа. Менавіта дзяякуючы гэтым зменам мова і выступае паўнавартасным сродкам камунікацыі, сумоўя між людзьмі, прыладай выяўлення іх думак і пачуццяў.

Павольная і раўнамерная змена слоўнікавага складу мовы дае мажлівасць захаваць пераемнасць у зносінах людзей розных пакаленняў. рыферыйныя ж звёны лексічнай сістэмы ўвесь час абнаўляюцца: зменам у тэхніцы, побыце, грамадскім жыцці, ідэалогіі, культуры спадарожнічаюць змены ў слоўнікавым складзе мовы: з'яўляюцца новыя слова і значэнні ў старых словах, і наадварот, з адыходам у нябыт пэўных прыладаў працы, побытавых з'яўюцца, грамадскіх інстытутаў знікаюць з мовы іх найменні.

Храналагічна ў слоўнікавым складзе мовы можна вылучыць слова рознай ступені старажытнасці, даўнасці іх узнікнення: самыя старажытныя слова, адзінкі пазнейшага ўтворэння, больш новыя слова і самыя новыя лексемы, якія з'явіліся ў мове на нашых вачах. Да прыкладу, лексіка ўсходнеславянскіх моваў мае наступныя храналагічныя пласты. Самыя старажытныя пласт складаюць *індаеўрапеізмы* – слова, супольныя для індаеўрапейскай сям'і моваў (індыйскіх, германскіх, раманскіх ды іншых); гэта слова асноўнага лексічнага фонду: *маці, сын, брат, сястра, два, трыв, пяць, новы і іншыя*, якія бытуюць і ў сучасных еўрапейскіх мовах (нямецкай, англійскай, французскай ды інш.).

Другі, храналагічна пазнейшы пласт – ***праславянскія (агульнаславянскія)*** слова, якімі карысталіся ўсе славянскія плямёны ў III- II ст. да н.э. – VI ст. н.э. Напрыклад: *адзін, белы, браць, бук, вада, воўк, жыць, зіма, золата, камень, лён, ліпа, мора, муха*. У агульнаславянскі пласт як словаутваральная база ўвайшла, натуральна, і ранейшая – індаеўрапейская – лексіка.

Трэці храналагічны пласт складаюць *усходнеславянскія* слова; яны ўзніклі пазней – пасля адасаблення ўсходніх славянаў ад паўднёвых і заходніх (VI – XIII ст.): *грэбля, дзвевяноста, прысяга, рубель, служба, сорак, сям'я* ды шмат іншых.

Пры фармаванні асобных моваў узніклі свае, уласныя лексемы, уласцівія гэтым адметным мовам. Так, ***уласнабеларускімі*** можна лічыць слова, што пачалі ўзнікаць у XIУ ст. падчас фармавання беларускай народнасці, а затым беларускай нацыі, і тыя, што ўтвараюцца ў наш час, да прыкладу *араты, будаваць, водгулле, вымова, выраб, жаданне, захапляцца, патрэба, пяшчотны, радовішча, свідравіна, частаваць, суразмоўца, падліковец, вайсковец*.

Разам з вядомымі ў мове словамі ўзнікаюць і новыя лексічныя адзінкі. Сярод іх – і самыя новыя (часам – адноўленыя), якія з'явіліся ў незалежнай Беларусі падчас яе нацыянальна-культурнага адраджэння (канец 80-х – 90-я гады): аповед, бізнесовец, бягунка (спарт.), вернік, вучэльня, выведка, выстава, выступовец, вядоўца, гатэлевы, дароўца, дэшыфровец, заробная плата, імпрэза, каментар, камптар, легкавік, летнік, лецишча, маладзёвы, моўнік, мысляр, навучальня, напой, памежнік, прадукцыйны тып (афікс), пераслед (і пераследнік), пяхотнік, расповед, рынкавы, саманавучальнік, спартовец, спашукальнік, сумнеўны, сцэнар, тэлевізійнік, эмацыйны і шмат іншых.

Сярод найноўшых слоў ёсць і такія, што не сталі яшчэ наўбыткам мовы, хоць і актыўна выкарыстоўваюцца ў маўленчай практыцы. Такія лексічныя адзінкі, якія маюць адценне навізны і нязвыкласці, называюць неалагізмамі (грэц. *neos* – ‘новы’ і *logos* ‘слова’). Новыя слова вывучае галіна мовазнаўства неалогія (грэц. *neos* і *logos* – ‘вучэнне’).

Паняцце «неалагізм» – канкрэтна-гістарычнае, яно звязанае з пэўным (канкрэтным) часам узнікнення адпаведнага слова. Вyzначэнне неалагізма як слова, не зафіксованага слоўнікам, нельга лічыць апраўданым (ЛЭС, 331).

З'яўленне неалагізмаў – найважнейшая з'ява ў гістарычным змяненні слоўнікавага складу мовы: яна адлюстроўвае з'яўленне новага ў жыцці моўнага калектыву.

Неалагізмы ўзнікаюць рознымі шляхамі. Найгалоўнейшы з іх – словаўтварэнне паводле прадукцыйных словаўтваральных мадэляў з выкарыстаннем суфіксу або складання асноваў: бізнесовец (як і ўліковец, выступовец), бягунка (як і спартсменка), маладзёвы (як і фірмовы, вясновы), саманавучальнік. Вельмі пашираным у беларускай мове апошняга часу стаў нульсуфіксавы (бяссуфіксавы) спосаб аддзеяслоўнага ўтворэння назоўнікаў: аповед (ад апавядань), выстава (выставіць), напой, пераслед, расповед…

Важным сродкам папаўнення слоўніка беларускай мовы апошняга часу стала пазычанне лексічных адзінак з народных гаворак (нараджэнец, народзіны, пяхотнік, слухаўка), а таксама з іншых моваў: амбасада, амбасадар, атачэнне, узаёміны, вучэльня, анкетаваць, аэробіка, брокер, дыскета, дэзада-

рант, імідж, імпічмент, кансэнсус, маркетынг, менеджмент, менталітэт, рэйтынг, спонсар, тэлефакс, эколаг, экстрасэнс...

Разам з узнікненнем новых слоў адбываеца і адваротны працэс — выпаданне з слоўнікавага складу мовы застарэлых слоў. Адны з іх адыходзяць разам з рэаліямі (лац. *realia* — ‘рэчыўная’) — прадметамі матэрыяльнай і з’явамі духоўнай культуры народа (*саха, матыка, кальчуга, князь, ураднік, кулак* ‘заможны гаспадар’, *рабфак, машынна-трактарная станцыя (МТС), саўгас, камуна*). Такія слова называюцца **гістарызмамі**. Іншыя ранейшыя слова выштурхоўваюцца новымі назвамі тых самых прадметаў або з’яваў па розных моўных прычынах; напрыклад, ранейшае *чало* (параўн. *на чале*) новым *лоб, раць — войска, персі* — *грудзі, лятун і лётнік* — *лётчык, вакацыі* — *канікулы*; у рускай мове: *перст* — *палец, лик* — *лицо, вежды* — *веки, ланиты* — *щеки, сей* — *этот; нямецк. Mihme* — *Tante* ‘цётка’, *Barn* — *Kind* ‘дзіця’. Гэтыя застарэлія назвы называюць **архаізмамі**.

Застарэлія слова выкарыстоўваюцца ў мове з стылістычным прызначэннем: архаізмы — як сродак іроніі ці элементы высокага стылю; гістарызмы — у гістарычных тэкстах (падручніках, мастацкіх творах) дзеля стварэння гістарычнага фону, гістарычнай праўдзівасці.

Застарэлія слова могуць адрознівацца ад новых слоў толькі афіксамі: белар. *шматпаверхы* — *шматпавярховы, лётнік* — *лётчык*; руск. *рыбарь* — *рыбак, пастырь* — *пастух*.

Асобна вылучаеца і такі працэс, як **змяненне значэння** лексічных адзінак мовы: можа знікнуць старое значэнне слова ці з’яўіца новае; слова можа паширыцца сваю семантыку або звузіцца яе. Так, слова «жывот» у беларускай і рускай мовах раней мела значэнне ‘жыццё’ (яно захавалася ў іншых славянскіх мовах, да прыкладу ў славацкай і чэшскай *život*), слова пенсія ў 20-я гады XX ст. мела больш шырокое значэнне ў беларускай мове — адзін семантычны варыянт яго абазначаеца сёння словам «стыпендыя»; слова мещанін у рускай мове першасна мела значэнне ‘жыхар горада’, а пазней — ‘чалавек абмежаванага досведу’, якое захавалася і ў сучаснай мове; ням. *artig* ‘прыгожы’ — цяпер *artig* — ‘ветлівы’, англ. *board* ‘стол’ — *board* ‘дошка, борт’.

Слова «палец» перш мела значэнне ‘вялікі палец’, а пазней у польскай і ўсходнеславянскіх мовах стала абазначаць ‘усякі палец’.

Асобным працэсам у гісторыі развіцця слоўнікавага складу мовы ёсьць г.зв. **пераназва** (перанайменне) – замена слоўнага абазначэння прадмета без змены адпаведнага дэнатата (вобраза прадмета). У гістарычным мінулым пераназвы былі звязаныя з такой з’явай, як **табу** (палінезійскае tabu – ‘цалкам вылучаны’) – забаронай называць пэўныя прадметы сваім імем, каб не выклікаць бяды. Таму замест гэтага імя сталі выкарыстоўвацца іншыя назвы – больш «мяккія» – г.зв. **эўфемізмы** (грэц. euphemismos ‘памякчальны, упрыгожвальны выраз’). **Эўфемізацыя** – працэс замены патаемных, забароненых, нянетлівых слоў новымі, больш прыдатнымі ў пэўнай сітуацыі. З’явамі старажытнага табу тлумачаць, напрыклад, назвы змяі ў індаеўрапейскіх мовах; парап. лац. *serpens*, старагерм. *slango* (сучасн. ням. *Schlange*), англ. *snake* з значэннем ‘тое, што паўзе’, руск. змяя ад зямля (значыць ‘земная’), белар. смок ‘вужака, змяя’ (ад *смактаць*, *смокча*). Першасным лічыцца лац. *anguis* ‘змяя’ (паралельнае з *serpens*), літ. *angis* – ‘змяя’. У беларускай, рускай і іншых славянскіх мовах ёсьць слова вуж (уж) амаль з tym самым значэннем. Парап. белар. нячысцік замест *чорт*, *д’ябал*.

Першапачаткова табу звязана было з верай у нячыстую сілу, магію: калі часта паўтараецца пэўнае імя, то гэтым самым як бы адбіраецца часцінка гэтага прадмета і ён змяншаецца, а то і зусім можа знікнуць. Пазней табу – гэта забарона, звязаная з этикетам, патаемнасцю, тактам. Ёсьць **цэнзурнае табу** (*Неская вайсковая частка*), **дыпламатычнае табу** (адна дзяржава), **медыцынскае табу** (лятальны зыход, канцэр ‘рак’, тbc ‘туберкулёз’). У выніку табуізацыі ўзнікаюць новыя назвы: замест *стары*, *старэча* ўзнікла *даўгалетнік*, *у гадах, немалады*, руск. *почтенного возраста*. З ідэалагічных меркаванняў узніклі новыя назвы ранейшых паняццяў: *зарплата* на месцы былога *жалаванне, перыферыя – правіцыя, спадар – таварыш (пан)*.

Ёсьць і свядомыя, афіцыйна ўсталяваныя паводле ідэалагічных матываў замены ўласных імёнаў – назваў гарадоў, вуліцаў, плошчаў. Напрыклад, галоўны праспект у Мінску перш меў назыву «Праспект імя Сталіна», пасля «Ленінскі праспект», а цяпер «Праспект імя Францішка Скарыны». Або: «Плошча Незалежнасці» на месцы ранейшай «Плошчы Леніна» ў г. Мінску.

Абнаўленне слоўніка адбываеца і ў варунках эмацыйна-экспрэсійных, асабліва гэта выразна выяўляеца ў г.зв. маладзёўым слэнгу, як у рускай мове, дзе поруч з вядомымі словамі ўзнікаюць новыя: *наверняка – жалезно, трудиться – вкалывать, безразлично – до лампочки*.

Шмат дублетных назваў узнікла ў беларускай мове з мэтай пазбыцца былога ўсесаузнага стандарту, накіраванага на зліццё нацыяў, іх культуры і моваў падчас «пабудовы камунізму». Не маючы магчымасці і плошчы распавядадзь пра гэта, адсылаю чытача да маіх кніжак: 1) «Праблемы нормы, культуры мовы» (Гродна, 1998) і 2) «Праблемы лексічнага нармавання беларускай мовы» (Гродна, 1999).

§ 9. Пазычанні з іншых моваў. Віды пазычанняў

Як ужо зазначалася, пазычанне – адзін з важных шляхоў узбагачэння мовы, бо народы, нацыі не жывуць ізалявана. Больш пазычанняў маюць мовы суседніх народаў, між якімі працяглы час былі бытавыя, культурныя і іншыя контакты. У розныя перыяды розныя мовы ўзбагачаюць іншыя мовы сваімі словамі. Так, у сярэднявеччы найбольш узбагачаліся іншыя мовы за кошт лексікі антычных моваў – грэцкай і лацінскай, у ХУІІ – ХҮІІІ стст. – французскай, у XIX – XX ст. – нямецкай і англійскай.

Пазычанні бываюць в у с н ы я і п і с ь м о в ы я. Пры вусным пазычанні (пры непасрэдным контактаванні народаў) пазычаныя слова хутчэй і ў большай ступені засвойваюцца мовай–пазычальніцай. Пры пісьмовым пазычанні нярэдка форма пазычанага слова арыентуецца на графічную перадачу іншамоўнага слова, і засваенне яго праходзіць больш павольна і не так грунтоўна, захоўваеца пры гэтым «экзотыка» мовы–першакрыніцы (*буро, кофе, метро, дэпо*). А некаторыя з іх нават замяняюцца сваімі (*аэраплан – самалётам, гелікоптэр – верталётам*). Праз пісьмовае пазычанне трапляе найбольш тэрмінаў.

Пазычанне можа быць б е с п а с я р э д н і м і а п а с р о д к а в а н ы м. Пры беспасярэднім пазычанні іншамоўнае слова пераходзіць з аднае мовы ў іншую без удзелу трэцяй мовы –

мовы-пасярэдніцы. Напрыклад, у рускай мове *рейхстаг*, *бундестаг* непасрэдна з нямецкай, у беларускай *савет*, *саветнік* – з рускай. Апасродкаванае пазычанне – гэта «пазычанне пазычанага слова», г.зн. слова пазычаецца з аднае мовы ў іншую праз пасярэдніцтва трэцяй мовы. Тут мова-перадавальніца засвойвае іншамоўнае слова, прыстасоўвае яго да сваёй моўнай сістэмы і перадае іншай мове. Такую функцыю нярэдка выконвалі польская і беларуская мовы пры пазычанні нямецкіх, лацінскіх ды іншых слоў у рускую: ням. *Ring* → польск. *rynek* → старabel. *рынок* → руск. *рынок*. Праз польскую мову трапіла ў беларускую нямала германізмаў (ці слоў з іншых моваў), напрыклад з нямецкай — *ганак*, *цэгла*, *кашуля*.

Некаторыя слова прыйшлі доўгі шлях, пераходзячы з аднае мовы ў іншую праз пасярэдніцтва розных моваў. Так, слова *солдат* у рускай мове лічыцца пазычаннем з нямецкай, а ў ёй – з французскай, у якой яно з італьянскай *soldato* – ‘найміт’. Пазычанае іншамоўнае слова пры засваенні мовай-пазычальніцай падпарадкуецца яе фанетычным і марфалагічным заканамернасцям, нярэдка змяняе форму роду, замацоўваецца толькі з адным значэннем, хоць у мове-першакрыніцы яно мела некалькі значэнняў. Напрыклад, слова *дэпо* ў французскай мове (*dépôt*) мае восем значэнняў, а ў рускай і беларускай мовах толькі адно – ‘дэпо’ (у франц. мове гэтае значэнне шырэйшае – ‘сховішча, склад, дэпо’). Або нямецкае *Stab* мае значэнні: ‘палка’, ‘жэзл’, ‘стойка’, ‘збиранне, збераганне’, ‘штаб’, а ў беларускай і рускай – толькі адно значэнне ‘штаб’ (‘кіраўнічы орган’). Пазычаныя слова часта страчваюць у мове-пазычальніцы сваю матываванасць (калі пазычанне – ізаляванае слова).

Пазычацца могуць як карані слоў (найчасцей назоўнікаў, а таксама дзеясловаў), так і словаўтваральныя афіксы: прыстаўкі: *a-*, *анты-*; суфіксы: *-ар*, *-альн-*, *-изм*.

Звычайна слова пазычаецца цалкам – з яго гукавым абліччам і значэннем. Такое пазычанне называецца **натуральным**, або **ўласна пазычаннем**. Ад яго адрозніваецца другі від пазычання – «калькаванне», калі пазычаецца значэнне слова і ўзор структуры, а структурныя элементы пазычанага слова замяняюцца сваямоўным матэрыйлам, г.зн. адбываецца капія-

ванне іншамоўнай адзінкі з дапамогай свайго, непазычанага матэрыялу. Адсюль і назва **калькаванне** (фр. calquer – ‘здымаю копію’, calque – ‘копія’). Дарэчы, у беларускай і рускай ды іншых мовах існуе слова «калька» і з падобным значэннем — ‘празрыстая папера’ і ‘копія на такой паперы’. Так, беларускае слова *цемрашал* – копія руск. *мракобес*, дзе першая аснова *мрак-* заменена на *цемр-*, а другая –*бес* на *-шал*, руск. *пред-мет-ф* з лац. *ob-ject-im*.

Іншамоўнае слова можа калькавацца толькі часткова, г.зн. адна частка яго не калькуеца, а бярэцца цалкам як натуральны іншамоўны кампанент, а другая перакладаецца. Напрыклад: паўкалькі (1) і калькі (2):

беларускае рускае

1) *тэле-бачанне* <теле-видение <*tele* (грэц.) ‘далёка’і (лац.) *visio* ‘бачанне’

2) *света-погляд* <миро-воззрение <ням. *Weltanschauung*

Такое слова называецца **паўкалькай**. Паўкалькі пашыраліся ў мовах былых савецкіх рэспублік: да прыкладу, у руск. *колхоз* > белар. *калгас*, укр. *колгосп*.

Перакладацца могуць не толькі часткі слова, але і кампаненты ўстойлівых іншамоўных зваротаў: лац. *pro et contra* = руск. *за и против*; лац. *divide et impēra* = руск. *разделяй и властуй*, ням. *aufs Haupt schlagen* = руск. *разбить наголову*, ням. *Klassenkampf* → *классовая борьба* → белар. *класавая барацьба*, *Mehrwert* → *прибавочная стоимость* → бел. *прыба-вачная вартасць*.

Пераклад устойлівага словазлучэння называецца **фразеалагічнай калькай**, а памарфемны пераклад – **словаўтаральнай** калькай. Ёсьць і семантычныя калькі, калі калькуеца (пазычаецца) семантыка іншамоўнага слова, эквівалентнага (адпаведнага) свайму слову. Так, беларускія філасофскія тэрміны «прастора» і «час» – былія звычайнія беларускія агульнаўжывальныя слова (*прастора*, *час* – адпаведнікі рускіх *пространство* і *время*), набылі тэрміналагічнае значэнне пад уздзеяннем рускай мовы (у рускай мове – скалькованыя з французскай мовы). Прыкладамі семантычных калькаў ёсьць слова *левы* (руск. *левый*) з значэннем ‘рэвалюцыйны’ і *правы* (руск.

вый) ‘кансерватыўны, рэакцыйны, варожы’. Гэта калькі з адпаведных слоў французскай мовы.

Такім чынам, ёсьць **натуральнае** (лексічнае, матэрыяльнае) пазычанне і **калькаванне**, а сярод калькаваных адзінак — **поўныя калькі, паўкалькі, словаўтваральныя** (памарфемныя) і **фразеалагічныя** калькі.

Сярод пазычаных слоў ёсьць шмат г.зв. інтэрнацыяналізмаў (лац. *inter* – ‘паміж’ і *natio* – ‘народ’) – слоў ці словазлучэнняў, якія бытуюць у некалькіх (не менш як трох) мовах, што належаць да розных моўных гуртоў; яны маюць аднолькавае значэнне, аднолькавы або блізкі фанетычны склад: *рэспубліка* (польск. *republika*), *граматыка*, *акадэмія*, *дэмакратыя*, *космас*, *прафесар*, *канстытуцыя*, *робат*, *альтэрнатыва*. Найбольш інтэрнацыянальных слоў паходзіць ад каранёў аntyчных моваў. Вось некаторыя прыклады «будаўнічых элементаў» інтэрнацыянальнай лексікі: з грэцкай мовы: *тэле-* ‘далёка-’, *мікра-* ‘дробна-’, *макра-* ‘буйна-’, *дэма-* ‘народа-’, *бія-* ‘жыццё-’, *гідра-* ‘вода-’; *графія-* ‘апісанне, навука пра…’, *-логія* — ‘слоўе, навука пра…’; з лацінскай мовы: *інтэр-* ‘паміж’, *суб-* ‘пад’, *супер-* ‘над’, *ультра-* ‘звыш, надта’.

Крыніцай інтэрнацыянальнай лексікі выступаюць таксама **нацыянальныя** мовы: **італьянская** (банк, крэдыт, баланс, балкон, салон, сола, саната, батальён); **французская** (мода, дама, мэблія, паліто, булён, рэвалюцыя, канстытуцыя, пралетар, патрыятызм, ідэолаг); **англійская** (мітынг, клуб, лідар, імпарт, экспарт, дэмпінг, чэк, спорт, бокс, трэнер, камфоркт, сэрвіс, тост, флірт, джынсы, бар). З іншых моваў: **робат** (чэшск.), **мазурка** (польск.), **саўна** (финск.), **гарэм**, **алгебра**, **алкаголь** (арабск.), **чай** і **жэнэшэнь** (кітайск.), **соя** (япон.). Звычайна слова пазычаша разам з рэаліямі, паняццямі (камбайн, трактар, люстра, партфель, лазер, кібернетыка). Аднак слова могуць пазычаша і як дублетныя найменні. У гэтым выпадку іншамоўнае слова мае спецыяльнае значэнне і служыць для дыферэнцыяцыі семантычных варыянтаў свайго шматзначнага слова; парабон. *напад* – *агрэсія*, *прыстаўка* – *прэфікс*, *канчатак* – *флексія*. Акрамя таго пазычаная аднаслоўная назва службыць для замены апісальнага наймення: *лагер* для *аў-*

татурыстаў – кемпінг, увоз тавараў з-за мяжы – імпарт, вывоз тавараў за мяжу – экспарт.

§ 40. Пурызм і яго віды

Грамадская ацэнка пазычанняў можа быць неаднолька-ваю — у розных народаў у розны час і пры розных абставінах. Свядомае абмежаванне пазычанняў, імкненне ачысціць мову ад іншаземнасці мае назыву *пурызм* (лац. *purus* – ‘чысты’). Пурызм таксама можа быць розным. Вылучаючы прагрэсіўны (апраўданы), памяркоўны і крайні (рэакцыйны) пурызм.

Прагрэсіўным лічыцца пурызм народаў, якія змагаюцца за сваю палітычную і культурную самастойнасць, супраць гвалтоўнай асіміляцыі. Такі пурызм у свой час дапамог чэхам на чале з Янам Гусам у барацьбе з нямецкай асіміляцыяй, а таксама ісландскаму народу супраць брытанскай асіміляцыі.

«Пурызм перадавых рускіх людзей XIX века, якія змагаліся з французамініяй тагачасных вярхоў рускага грамадства, быў прагрэсіўным, бо ён адстойваў права рускай мовы, кла-паціўся пра яе вольнае развіццё» (Паводле Л.І.Бараннікавай, с. 151).

Рэакцыйны пурызм – гэта барацьба супраць усякага іншаземнага слова толькі таму, што яно іншамоўнае.

Памяркоўны пурызм – змаганне супраць злоўживання іншамоўнымі словамі, асабліва ў жанрах масавага карыстання (газетах, радыё, навукова-папулярных творах). Залішняе захапленне іншамоўнымі словамі, карыстанне імі без патрэбы перашкаджае свабоднаму развіццю роднай мовы, зневажае народ і яго мову, перашкаджае дакладнай перадачы інфармацыі (паведамлення). Выдатны рускі лінгвіст Ф.П.Філін пісаў: «Щеголяние модными терминами, нарочито заумный язык делают некоторые лингвистические работы (в том числе учебники) недоступными даже узкому кругу «посвящённых» («Вопросы языкоznания» 1981. № 6).

Французскі парламент у 1976 годзе прыняў закон «Аб падтрыманні чысціні французскай мовы». За засмечванне французскай мовы іншамоўнымі словамі (з англійскай мовы амерыканскага варыянту) у афіцыйных тэкстах накладваўся штраф ад 80 да 100 франкаў, а пры паўторных дзеяннях штраф

можа павышацца да 5 тысяч франкаў. Пазней гэты закон яшчэ раз быў пацверджаны парламентам. Народны паэт Беларусі, акадэмік М. Танк у 1977 годзе занатаваў: «Узяўся гартаць слоўнікі. Бясконцая і бяздумная запазычанасць чужых слоў, як у нас, не можа не пагражаць дэградацыяй самой мове» («Полымя». 1997. № 7. С. 161). Пазней, у 1993 годзе, падчас адраджэння нашай культуры і мовы ў суверэннай краіне Максім Танк запісаў: «Зараз наша мова, якая доўгі час была і ў загоне і ў прыгоне, патрабуе грунтоўнай рэстаўрацыі і ачышчэння ад розных непатрэбных запазычанасцяў» (Полымя. – 1997. № 12. С. 69).

§ 41. Стылістычныя пласты лексікі

Стылістычнае размежаванне лексікі звязваецца з выкарыстаннем слоў у пэўных стылях мовы. Паняцце стылю у сучаснай лінгвістыцы няпростае, неаднастайнае, таму і *стылістычнае* (грэц. *stylos* – ‘завостраная палачка для пісьма, манера пісьма’) размежаванне лексікі асвятляеца па-рознаму. Так, вылучаюць у сучасных развітых нацыянальных мовах тры найбольш буйныя *стылі мовы*: 1) *нейтральны*, 2) больш «высокі» — *кніжны*, 3) больш «нізкі» — *размоўны* (або гутарковы). З другога боку, стылістычныя пласты лексікі стасуюцца з паняццем «функцыйныя стылі», якія ўлічваюць сферу грамадска-маўленчай практыкі людзей, функцыі мовы, віды дзейнасці і свядомасці людзей. Таму тут вылучаюць свае стылі: *агульна-літаратурны*, *газетна-палітычны*, *вытворча-тэхнічны*, *афіцыйна-справовы* і *навуковы* функцыйныя стылі (Паводле ЛЭС, с. 494, 567). З улікам згаданага лексікон мовы найперш падзяляюць на два асноўныя пласты: а) агульнаўжывальная лексіка, або нейтральная, міжтылёвая, і б) стылістычна абмежаваная лексіка. *Агульнаўжывальная* лексіка – гэта слова асноўнага слоўнікавага фонду мовы ў іх першасным значэнні; яны выкарыстоўваюцца ва ўсіх сферах дзейнасці людзей, ва ўсіх стылях мовы, таму яе і называюць інакш *міжстылёваю* лексікай; яна не мае эмацыйна-экспрэсіўнай афарбоўкі, адсюль і яе іншая назва — *нейтральная*. Менавіта на фоне нейтральнай лексікі выразна выяўляюцца стылістычна абмежаваныя

пласты лексікі. Да агульнаўжывальнай лексікі належаць слова, зразумелыя і карыстанныя ўсімі размоўцамі, не зважаючы на род іх дзейнасці, прафесію, побыт, сацыяльны стан, сітуацыю маўлення: *агарод, галава, вока, гаварыць, добры, дом, жыццё, зіма, зялёны, ісці, казаць, кахаць, любіць, малады, нага, нос, просты, рука, сеяць, сто, сухі, там, тут, ціха, цяжка, чуваць, ішасце, я, яма, яны і інш.*

Стылістычна абмежаваная лексіка – гэта слова, выкарыстанне якіх абмежаванае формай маўлення (вуснай ці пісьмовай), сферай выкарыстання (прафесійнай або сацыяльнай) ці рэгіянальнай адметнасцю.

Вусна-гутарковая лексіка – гэта слова, уласцівия пераважна маўленню, звязанаму з побытам, сямейнымі адносінамі, яна вылучаецца сваёй нязмушанасцю, неафіцыйнасцю, ацэнкасцю, таму ў вусна-гутарковай лексіцы нямала словаў, якія ў пісьмова-кніжных стылях не выкарыстоўваюцца з прычыны сваіх эмацыйна-экспрэсійных адзнакаў: *абібок, адзежына, акраса* ('аздобра, упрыгожанне'), *бала-ган* ('бязладдзе'), *балака* ('гаварун, жартаўнік'), *баланда* ('поліўка'), *балаўнік* ('савольнік'), *балбатаць* ('казаць'), *балбатун, верхагляд, ганарліўка, мямяля, заяц* ('безбілетнік'), *лапа* ('рука'), *хеўра* і інш.

Сярод гутарковых слоў часам вылучаюць г.зв. **прастамоўныя** (=руск. просторечные) слова, якія маюць адценне грубасці: *абалванець, ачумець, валацуга, дурніца, пуза, хаміць, швэндацца* ды пад. Гэтыя слова набліжаюцца да лаянкавых, якія стаяць на мяжы ці выходзяць за межы літаратурнай мовы.

Да гутарковай мовы адносяць таксама жаргонную, аргатычную і дыялектную лексіку.

Жаргонная (фр. jargon – 'умоўная гаворка') лексіка – гэта слова, якія выкарыстоўваюцца пераважна ў вусным маўленні пэўнай сацыяльнай групай людзей, аб'яднаных паводле ўзросту (школьнікі, студэнты), прафесіі, стану ў грамадстве (дэклассаваныя элементы). Так, сярод студэнтаў і школьнікаў бытуюць слова *хвост* ('няздадзены экзамен, залік'), *бомба* ('шпаргалка'), *пара* ('двойка, «нездавальніча»), *трайк* ('адзнака «3»), *геаграфія* ('выкладчыца геаграфіі'); сярод зладзеяў і бандыстаў *акадэмія* — ('турма'), *вышка* ('смяротны вырак') ды інш.

Словы дэкласаваных элементаў называюць звычайна *аргатызмамі* (фр. *argot*). Аргатызмы – гэта пераважна патаэмныя слова (з змененай семантыкай з мэтай утойвання адпаведнай інфармацыі) (ЛЭС, 43).

Дыялекцная лексіка – слова абмежаванага выкарыстання, якія бытуюць у гаворках пэўнага рэгіёну. Напрыклад, у гаворках Гродзеншчыны ўжываюцца слова: *нігды* ‘ніколі’, *заўша* ‘заўсёды’, *злажыць* ‘апрануць’, *ганавіцы* ‘штаны’, *заўсюды* ‘заўсёды’ ды інш.

Пісьмова-кніжная лексіка – гэта слова, якія выкарыстоўваюцца пераважна ў пісьмовай мове, маюць адценні кніжнасці і якія недарэчна выкарыстоўваюць у гутарковай мове. Тут адрозніваюць лексіку *высокага* стылю — слова, якія маюць адценне ўзвышанасці: *айчына, вячысты, непахісны, непарушны, уганараваць, эліта* ды інш.

Афіцыйна-справовая лексіка — слова справавых папераў, афіцыйных дакументаў: *акт, дамова, дэкрэт, месцазнаходжсанне, запатрабаванасць, пражсываць* (нейтральнае – *жыцьць*), *жылплошча, акадэмічная запазычанасць, адлічыць* з ..., *надаць званне, вынесці вырак (прысуд)*.

Навуковая лексіка – слова розных галінаў ведаў: *асіміляцыя, дэмас ‘народ’, ідыялект, кантамінацыя, марфанема, неалогія, неалагізм, пастулат, пурым, слэнг, уяўляць з сябе, падраздзяляцца на, як правіла, неабходная і дастатковая ўмова і г.д.*

Газетна-публіцыстычная лексіка — слова і словазлучэнні з палітычнай накіраванасцю, грамадскай інфармацыйнасцю: *айчына, подзвіг, кансалідацыя, клика, паставіць пытанне, рэнегат, у цэнтры ўвагі, эмбарга, эліта* ды інш.

Паэтычная лексіка — слова мастацкіх твораў, звычайна паэтычных, з канатацыяй эмацыйнасці, вобразнасці: *абраннік, лілея, ветразь, віхура, вяльможны, вячысты, гмах, ліра, срэброзвонны, чало, ясноты...*

Словы стылістычна афарбованай лексікі з часам могуць стаць нейтральнымі, а нейтральныя – набыць адпаведную канатацыю. Выразнай мяжы паміж групамі стылістычна афарбованай лексікі няма, бо мова ўвеселі час развіваецца і сціраюцца межы між вусна-гутарковаю і пісьмова-кніжнаю моваю.

РАЗДЗЕЛ V. ЛЕКСІКАГРАФІЯ

§ 42. Лексікаграфія як наука

Лексікаграфія (грэц. *lexicon* – ‘слоўнік’ і *grapho* ‘пішу’) – галіна мовазнаўства, у якой вывучаецца тэорыя і практыка складання слоўнікаў: прынцыпы адбору слоў у слоўнікі розных тыпаў, вызначэнне будовы слоўнікаў, структуры іх слоўніковых артыкуулаў, сістэма паметаў, месца ілюстрацыйнага матэрыялу ды інш. Неабходнасць складання слоўнікаў абумоўлена як практычнымі, так і навуковымі задачамі: сабраць па магчымасці ўсю лексіку і апісаць значэнне кожнай лексічнай адзінкі, высветліць гісторыю слоў, іх словаўтваральную і марфемную структуру, ступень актыўнасці ў выкарыстанні, пазначыць нарматыўнасць гукавога і графічнага аблічча слова і г.д.

Тэрмін «лексікаграфія» выкарыстоўваецца і з значэннямі а) ‘усе наяўныя слоўнікі’. *Беларуская лексікаграфія папоўнілася новымі даведнікамі*; б) ‘сам працэс складання слоўнікаў’. *Займацца школьнай лексікаграфіяй*.

Слоўнік – гэта склад слоў пэўнай мовы ці яе адгалінаваннія (народных гаворак, мовы пісьменніка і г.д.), а таксама кніга з гэтымі словамі.

Усе слоўнікі найперш падзяляюцца на два асноўныя тыпы: 1) лінгвістычныя слоўнікі (лексіконы) і 2) нелінгвістычныя слоўнікі (энцыклапедычныя). У **лінгвістычных** слоўніках аб'ектам апісання выступае слова: яго значэнне, пахожданне, граматычныя адзнакі, утварэнне, правапіс і г.д. Таму іх называюць **лексіконамі**.

Нелінгвістычныя слоўнікі – гэта слоўнікі паняццяў, абазначаных словамі: у іх падаюцца звесткі пра тыя ці іншыя рэаліі і паняцці, гістарычныя падзеі, вучоных, дзеячоў культуры і г.д. Нелінгвістычныя слоўнікі – гэта пераважна **энцыклапедычныя** даведнікі (грэц. *encyklopaideia* – ‘кола ведаў’). Адрозненне лінгвістычных і энцыклапедычных слоўнікаў выразна выяўляеца пры параўнанні ў іх самых слоўніковых артыкуулаў, напрыклад: *Абклад*, -а, м. Аздоба пераплётут царкоўных кніг ці паверхні аброзоў у сярэдневяковым мастацтве (Глумачальны слоўнік беларускай мовы. Том. 1 А — В — Мн., 1977. С. 51).

Абклад, аздоба пераплёту евангелля, кніг ці паверхні аброзоў у сярэдневяковым мастацтве. Звычайна рабілася з золата або серабра, арнаментавалася чаканкай, філігранню, чарненнем па серабры, эмалямі, упрыгожвалася каштоўнымі камяннямі. Вядомы беларускі сярэбраны абклад Лаўрышаўскага евангелля 14 ст. У 17 ст. абклад рабілі беларускія майстры, якія працавалі ў Залатой і Сярэбранай палацах Маскоўскага Крамля (гл. Аружэйная палата), — Максім Сямёнаў (Куцень), Фёдар Мікулаў і інш. (Беларуская Савецкая Энцыклапедыя. Т. 1. А – Афіна. Мн., 1969. С. 24).

Да гэтага артыкула падаецца і здымак з надпісам: «*Абклад Лаўрышаўскага евангелля*».

Як бачым, у энцыклапедычным даведніку пры слове «абклад» няма ні граматычнай, ні іншых лінгвістычных паметаў, затое тут падаецца гісторыя і падрабязнае апісанне гэтай рэаліі, імёны людзей, якія рабілі гэту рэч; даецца здымак абклада. Пры іншых артыкулах у энцыклапедыях змяшчаюцца схемы, малюнкі, табліцы, карты, якія дапамагаюць даць поўнае ўявленне пра ту ю ці іншую рэалію.

У беларускай лексікаграфіі прыкладамі такіх даведнікаў ёсьць 12-томавая «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя» (1969–1975) і новая, 18-томавая «Беларуская Энцыклапедыя», якая выдаецца цяпер; у рускай і украінскай лексікаграфіі — 30-томавая «Большая Советская Энциклопедия» (М., 1970 — 1978, 3-е выд.), 17-томавая «Українська Радянська Енциклопедія» (К., 1959 – 1965). Акрамя агульных энцыклапедычных даведнікаў, выдаюцца і галіновыя, прысвечаныя асобным галінам ведаў — медыцыне, літаратуразнаўству, этнаграфіі, прыродзе і г.д. У 1990 г. у Маскве выйшаў з друку «Лингвистический энциклопедический словарь». У 1994 годзе ў Мінску апублікавана «Беларуская мова: Энцыклапедыя». Выйшлі з друку таксама 5-томавая «Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі» (Мн., 1984 – 1987), «Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік» (Мн., 1995) ды інш.

Акрамя лінгвістычных і нелінгвістычных слоўнікаў, ёсьць таксама прамежкавыя, пераходныя тыпы слоўнікаў. Да іх належаць слоўнікі тэрмінаў розных галінаў навукі і тэхнікі. Напрыклад, мовазнаўчы даведнік: П.У.Сцяцко, М.Ф.Гуліцкі,

Л.А.Антанюк. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў (Мн., 1990). Гэтыя слоўнікі могуць быць і дзвюхмоўнымі і шматмоўнымі. Напрыклад, шматмоўны «Словарь лингвистических терминов» В.С.Ахманавай (М., 1966).

Ёсць таксама ўніверсальныя слоўнікі, якія сумяшчаюць рысы і тлумачальных, і энцыклапедычных слоўнікаў. Напрыклад, слоўнікі Ляруса (імя выдаўца гэтых слоўнікаў) – Вялікі Лярус, Малы Лярус, англійскія слоўнікі Вебстэрса» (імя першага складальніка гэтых слоўнікаў). (Паводле Ю.С.Маслава).

З улікам абсягу слоўнікі бываюць **вялікія** (акадэмічныя) і **малыя** (аднатомавыя, двух- ці трохтомавыя).

§ 43. Віды лінгвістычных слоўнікаў

Лінгвістычныя слоўнікі, якія выкарыстоўваюць матэрыялы адной ці некалькіх (найчасцей дзвюх) моваў, падзяляюцца на аднамоўныя і дзвюхмоўныя (радзей – шматмоўныя).

У **аднамоўных слоўніках** для характеристыкі лексікі пэўнай мовы выкарыстоўваюцца слова той самай мовы, у **дзвюхмоўных** (шматмоўных) слоўніках — слова дзвюх (ці болей) моваў. У асноўным гэта **перакладныя** слоўнікі, дзе слова аднае мовы тлумачацца, апісваюцца шляхам перакладу на іншую мову (іншыя мовы). Напрыклад, «Русско-белорусский словарь» пад рэдакцыяй Я.Коласа, К.Крапівы, П.Глебкі (М., 1953), «Беларуска-рускі слоўнік» пад рэдакцыяй К.Крапівы (М., 1962) і двухтомавае яго перавыданне 1988 – 1989 гадоў, а таксама трохтомавае перавыданне «Русско-белорусского словаря» (1998 г.) ды іншыя.

Найбольш пашыраныя і разнастайныя аднамоўныя слоўнікі, якія паводле свайго лексічнага матэрыялу, спосабаў яго апісання і мэтанакіраванасці падзяляюцца на розныя віды: тлумачальныя, арфаграфічныя, арфаэпічныя, марфемныя, словаўтваральныя, гістарычныя, этымалагічныя, слоўнікі іншамоўных слоў, фразеалагічныя, слоўнікі сіонімаў, слоўнікі антонімаў, слоўнікі паронімаў, слоўнікі дыялектнай лексікі, адваротныя (інверсійныя) слоўнікі ды іншыя.

Кожны слоўнік мае троі абавязковыя элементы: рэестр слоўніка, загалоўковае слова і слоўнікавы артыкул. **Рэестр** (лац.

regestrum – ‘унесенае, запісанае’) – гэта спіс, пералік слоў, якія разглядаюцца ў слоўніку; ён бывае розны ў розных відах слоўніка, напрыклад, у арфаэпічным і арфаграфічным ці слоўніку сінонімаў і антонімаў. **Загалоўкавае слова** – гэта слова, якім пачынаецца слоўнікавы артыкул, яно ў лінгвістыцы называецца таксама **вакабула** (лац. vocabulum – ‘слова’). **Слоўнікавы артыкул** – гэта загалоўкавае слова разам з усімі звесткамі, якія падаюцца пра яго ў слоўніку. Ён займае асобны абзац ці некалькі абзацаў у слоўніках розных тыпаў. Самы кароткі слоўнікавы артыкул звычайна ў арфаграфічным і арфаэпічным слоўніках. Найбольш элементаў мае слоўнікавы артыкул у тлумачальным слоўніку (да сямі).

§ 44. Тлумачальны слоўнік і кампаненты яго слоўнікава артыкула

Тлумачальны слоўнік – гэта аднамоўны слоўнік, у якім даецца тлумачэнне значэнняў слоў (і ўстойлівых спалучэнняў) пэўнай мовы сродкамі той самай мовы, паказваюцца граматычныя, стылістичныя і іншыя адзнакі слова.

Разгледзім падрабязна гэтыя элементы, бо тлумачальны слоўнік – найлепшы дарадца студэнту і настаўніку, вучню і ўсім, хто цікавіцца словам, яго значэннем і выкарыстаннем у мове.

1) Загалоўкавае слова: першы і абавязковы элемент усякага віду слоўніка; Ён у слоўніку вылучаны тоўстым шрыфтам, мае націск (у двух- і шматскладовым слове) і падаецца з абзасця як пачатак слоўнікавага артыкула. Размяшчэнне загалоўкавых слоў звычайна ідзе паводле алфавіту слоў ці каранёў слова (**гнездавыя слоўнікі**). Найбольш пашыраны ў наш час **алфавітныя** слоўнікі. У **адваротных (інверсійных)** слоўніках улічваецца алфавітны парадак не пачатку, а канца слова.

2) **Граматычная характеристыстика** слова: называецца часціна мовы, акрамя назоўніка (тут паказваецца яго род: м. – мужчынскі, ж. – жаночы, н. – ніякі) і дзеяслова (падаюцца абавязнічні трывання: зак. — закончанае і незак.— незакончанае); паказваюцца граматычныя формы слоў: канчаткі назоўніка ў родным склоне адзіночнага ліку (а часам і іншых), родавыя кан-

чаткі прыметнікаў і дзеепрыметнікаў, парадковых лічбнікаў, некоторых займеннікаў, канчаткі дзеясловаў у 1-й, 2-й і 3-й асobe адз.л., а часам і множнага.

3) *Стылістичная характарыстыка* слова: падаюцца (скарочана) паметы, якія паказваюць на сферу стылістичнага выкарыстання слова (нейтральныя слова паметаў не маюць): **разм.** (размоўнае) – слова выкарыстоўваеца ў гутарковай мове (напр. *балбатаць*); **кніжн.** (кніжнае) – слова ўласціве кніжнаму стылю; **абл.** (абласное) – дыялектнае слова (якое выкарыстоўваеца ў мастацкай літаратуры); **высок.** (высокое) – слова з адценнем прыўзнятасці, урачыстасці; **спец.** (спецыяльнае) – слова пэўнай спецыяльнасці; **пазт.** (паэтычнае) – слова, уласціве паэтычнай мове; **заст.** (застарэлае; праўда, у нашых слоўніках чамусыці падаюць рускае скарочанае абазначэнне «уст.»); **груб.** (грубае), **пагард.** (пагардлівае); **зневажс.** (зневажальнае); **ласк.** (ласкальнае); **экспр.** (экспрэсійнае) ды іншыя.

4) *Сэнсавая характарыстыка* слова: паказваюцца ўсе значэнні слова (абазначаюцца арабскімі лічбамі – 1, 2, 3, 4 і г.д.) і яго семантычныя адценні (яны аддзеленыя знакам //) Амонімы падаюцца з рымскімі лічбамі (*Бор I*, *Бор II*). На першае месца выносіцца найбольш пашыранае значэнне, далей ідуць менш актыўныя ў выкарыстанні семантычныя варыянты.

5) *Ілюстрацыі* – тыповыя спалучэнні слоў або цытаты з твораў; яны выяўляюць тыповую спалучальнасць слоў, дапамагаюць больш поўна ўсвядоміць семантыку слова, яго нараматыўнасць (хто з аўтарытэтных майстроў слова карыстаецца гэтым словам).

6) *Тэрміналагічныя і фразеалагічныя спалучэнні*. Яны падаюцца асобным абзаем пасля знака ? і знака ромба (a). У канцы слоўнікавага артыкула пасля растлумачэння семантыкі рэестравага слова паказваеца значэнне гэтых спалучэнняў. Напрыклад:

Дошка...

O. Мемарыяльная дошка – дошка, якая служыць для ўвекавечання памяці пра якую-небудзь асобу або падзею.

◊ *Ад дошкі да дошкі* – ад пачатку да канца, усё, нічога не прапускаючы (прачытаць і пад.).

7) **Этымалагічна даведка** – паказ, з якой мовы прыйшло слова, яго значэнне і матываванасць. Напрыклад:

Бельведэр...

[Іт. Belvedere – прыгожы від].

Бенефіс...

[Ад фр. bénéfice – прыбытак, карысць]

Разгледзім падрабязна спосабы тлумачэння лексічнага значэння слова, яго сэнсавую характарыстыку. Найбольш пашыраныя з іх наступныя: а) апісанне зместу паняцца (прадмета) праз выяўленне яго адметных рысаў, інакш **дэфініцыя** (лац. *definitio* – ‘азначэнне’). Напрыклад: *судак* – ‘каштоўная прамысловая рыба сямейства акунёвых’; *суддзя* – ‘службовая асона ў органах суда, якая выносіць прысуд па судовай справе’; б) падбор сіонімаў, напрыклад: *суверэнны* – незалежны, самастойны; в) падбор антонімаў, напрыклад: *плыткі*... супрацьлегл. *глыбокі*; г) словаўтваральнае тлумачэнне – паказваецца суднесенасць вытворнага слова з тым, ад якога яно ўтварылася, напрыклад: *студэнтка* – ‘жаночая форма да *студэнт*'; *струганне* – ‘дзеянне паводле дзеяслова *стругаць*'; д) спасылка на іншае слова, якое ўжо тлумачылася, напрыклад: *флексія* – ‘тое, што і *канчатак*’.

Часта пры тлумачэнні значэння слова выкарыстоўваюцца адразу некалькі спосабаў, іх спалучэнне; гэта **камбінаванае тлумачэнне**. Напрыклад: *Суверэнны...* 2. Які валодае суверенітэтам, незалежны, самастойны.

Рэгулярнымі пры тлумачэнні семантыкі слова выступаюць дэфініцыя, падбор сіонімаў і словаўтваральнае тлумачэнне.

Тлумачальныя слоўнікі падзяляюцца на аднатомавыя і шматтомавыя (акадэмічныя). Напрыклад аднатомавы «Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы» (Мн., 1996) і 5-томавы (шасцінігавы) «Тлумачальны слоўнік беларускай мовы» (Мн., 1977 – 1984), 17-томавы «Словарь современного русского литературного языка» (1950 – 1965).

Ад нарматыўных тлумачальных слоўнікаў, дзе падаюцца слова літаратурнай мовы, адрозніваюцца **дыялектныя** слоўнікі (інакш **абласныя, краёвыя**), у якіх падаюцца рэгіянальныя слова, уласцівыя пэўнай гаворцы ці дыялекту. Нярэдка гэта

засведчана ў самой назве слоўніка. Напрыклад, «Краёвы слоўнік усходній Магілёўшчыны» Івана Бялькевіча (1970), «Дыялектны слоўнік (з гаворак Зэльвеншчыны)» Паўла Сцяцко (1970), «Слоўнік рэгіянальной лексікі Гродзеншчыны» (1999).

Акрамя тлумачальных (літаратурных і дыялектных) слоўнікаў, ёсць чыста дастасоўныя слоўнікі: **арфаграфічныя** – у іх падаюцца слова і словаформы, якія складаюць пэўную цяжкасць у правапісе; **арфаэпічныя** – слова і словаформы з магчымымі цяжкасцямі ў вымаўленні; **сінанімічныя** – сінанімічныя шэрагі слоў з іх адрозненнемі; **антанімічныя** – антанімічныя пары слоў; **фразеалагічныя** – тлумачацца значэнні фразеалагізмаў; **марфемныя** слоўнікі – паказваецца марфемная структура слоў; **словаўтваральныя** – падаюцца вытворныя слова, што ўваходзяць у словаўтваральнай гняздзе, і паказваюцца ўсе словаўтваральныя ступені (крокі) пры ўтварэнні гэтых слоў. Напрыклад: А.М. Тихонов. «Словообразовательный словарь русского языка», яго ж «Школьный словообразовательный словарь русского языка».

Або паказваюцца спосабы і сродкі ўтварэння кожнага асобнага слова, што падаюцца ў алфавітнай паслядоўнасці ў словаўтваральным даведніку. Прыкладам яго ёсць кніга: А.М. Бардовіч, М.М. Круталевіч, А.А. Лукашанец. Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы (2000).

Гістарычныя слоўнікі падаюць слова (і іх тлумачэнне) з пісьмовых помнікаў. **Этымалагічныя** слоўнікі высвятляюць паходжанне і першасную форму, матываванасць слоў. Напрыклад, «Этымалагічны слоўнік беларускай мовы», «Этимологический словарь русского языка» М. Фасмера ды інш.

Тапанімічныя слоўнікі сістэматызуюць і апісваюць уласныя геаграфічныя назвы. Прыкладам іх ёсць слоўнік назваў населеных пунктаў усіх вобласцяў Беларусі Я.Н. Рапановіча. Існуюць таксама слоўнікі паронімаў, паралексаў. Напрыклад, «Белорусско-русский паралексический словарь-справочник» (1985), слоўнікі пазычанай лексікі, напрыклад «Слоўнік іншамоўных слоў» А.М. Булыкі (1993) і яго 2-томавае выданне (1999).

РАЗДЗЕЛ VI. ГРАМАТЫКА

§ 45. Граматыка як навука, асноўныя аб'екты яе вывучэння

Граматыка (грэц. *grammatike*, ад *gramma* – ‘літара, напісанне’) – галіна мовазнаўства, якая вывучае граматычны лад мовы, марфалагічныя катэгорыі і формы, сінтаксічныя катэгoryі і канструкцыі як сістэму. Тэрмінам «граматыка» абазначаюць і сам граматычны лад мовы, які разам з фанетыкай і лексікай складае цэласную моўную сістэму. Выкарыстоўваецца слова «граматыка» і з пераносным значэннем ‘кніга, якая апісвае граматычны лад мовы’. *Акадэмічная граматыка*.

Граматыка як лінгвістычная навука. Яна мае свае разнавіднасці найперш у залежнасці ад таго, *што* выступае галоўным аб'ектам граматычнага апісання, — **фармальны** бок граматычнага ладу мовы ці **функцыі** граматычных формаў і катэгорыяў. У адпаведнасці з гэтым вылучаюць два віды граматыкі – фармальную і функцыйную.

Фармальная граматыка дае апісанне граматычнага ладу мовы, якое ідзе ад формы да значэння. Паводле гэтага прынцыпу пабудаваныя ўсе сучасныя граматыкі (акадэмічныя і школьныя). У іх падаюцца фармальнаяя сродкі словаўтварэння, марфалогіі і сінтаксісу і апісваюцца граматычныя значэнні, змешчаныя ў гэтих формавых сродках. Напрыклад, суфікс *-nік* можа мець граматычныя значэнні: вытворцы дзейння (*заяў-нік*), аб'екта дзейння (*множ-нік*), зборнасці (*хвой-нік*) ды інш. Самастойнае слова (часціна мовы) у форме назоўнага склону мае значэнне граматычнага суб'екта (дзейніка), а ў форме вінавальнага склону (без прыназоўніка) – значэнне аб'екта (дапаўнення). Або словаформы асабовых дзеясловаў адзіночнага ліку з канчаткамі *-у,-аш,-а* ці *-у, -іш,-іць* маюць значэнне першай асобы (*пішу, кашу*), другой (*пішаши, косіші*) ці трэцяй (*піша, косіць*).

Функцыйная (функциянальная) граматыка дае апісанне граматычнага ладу, якое ідзе ад значэння да формаў, што яго перадаюць. Напрыклад, значэнне зборнасці можа перадавацца рознымі суфіксамі: *-няк-* (*грабняк*), *-j-o* (*звяр'ё*), *-ств-a* (*сялянства*), *v-a* (*дзяцтва*) ды інш. Функцыйную граматыку інакш называюць **актыўнай граматыкай**, у аснове яе — згрупава-

ныя граматычныя значэнні. Найперш тут вылучаюць прызначэнні (функцыі) мовы ў самым агульным іх выглядзе (функцыі намінацыйная, камунікацыйная, кваліфікацыйная), а затым вызначаюць іх сэнсавыя групоўкі.

Як і іншыя галіны лінгвістыкі, граматыку падзяляюць на сінхранічную і дыяхранічную. **Сінхранічная** (апісальная) граматыка разглядае граматычны лад мовы на адным (звычайна сучасным) моўным зrete. **Дыяхранічная** (гістарычна) граматыка апісвае змены граматычнага ладу мовы ў яе гістарычным развіцці.

Традыцыйна граматыкі падзяляюць таксама на: 1) навуковыя і 2) практычныя, г.зн. апісальна-нарматыўныя (школьныя). **Навуковыя граматыкі** развіваюць пэўныя канцэпцыі (погляды) іх аўтараў. **Нарматыўныя граматыкі** маюць сваёю задачай — пэўныя рэкамендацыі наконт нарматыўнасці ці ненарматыўнасці формаў (забароны ненарматыўных формаў). Аднак такі падзел нельга лічыць апраўданым, бо і нарматыўныя (школьныя) граматыкі — навуковыя, (у аснове іх — пэўная навуковая лінгвістичная канцэпцыя).

Навуковая граматыка мае яшчэ два адгалінаванні: 1) парапітальная-гістарычна граматыка і 2) граматыка супастаўляльная. **Параўнальная-гістарычна граматыка** вывучае лад роднасных моваў у іх развіцці або на асобных мінульых ступенях гэтага развіцця. **Супастаўляльная граматыка** апісвае падабенства і адрозненні ў ладзе роднасных і няроднасных моваў у які-небудзь пэўны момант іх існавання. Пры апісанні такіх рысаў розных моваў граматыкі называюцца **кантрастыўнымі** (фр. *contraste*, ад лац. *contra* ‘супраць’).

Звычайнім граматыкам (абстрактна-моўным) супрацьстаяць граматыкі **маўленчыя, камунікацыйныя**. Прадметам іх ёсьць маўленне, маўленчая дзейнасць, сам маўленчы акт і яго адзінкі (гаварэнне і разуменне), тыпы маўленчых выказванняў. Шмат месца займае тут актуальны падзел самога выказвання, тэкст як адзінка апісання, аповеду, разважання.

Граматыка вызначае правілы пабудовы слоў і іх словафорамаў і правілы пабудовы выказванняў і іх частак (словазлучэнняў і сказаў). Без граматыкі, граматычнага афармлення слоў нельга дакладна выказаць думку, адпаведнае паведамленне.

Таму ведаць толькі лексіку і фанетыку і не ведаць граматыкі – гэта яшчэ не значыць ведаць мову. У гэтым добра пераконваюцца пры вывучэнні няроднай мовы. Ды і ў роднай мове пры разуменні сэнсу асобных слоў, але без іх граматычнай арганізацыі ў пэўны сказ цяжка зразумець, пра што канкрэтна будзе ісці гаворка. Возьмем, да прыкладу, тры слова з слоўніка ў алфавітнай паслядоўнасці *брат*, *кніга*, *прадаць* і паспрабуем згадацца пра сэнс выказвання з гэтымі лексічнымі адзінкамі. Сэнс тут можа быць розны, у залежнасці ад розных формаў слоў і парадку іх размяшчэння. Параўнайма:

- 1) *Прадаць кнігу братам.*
- 2) *Прадаць кнігу брату.*
- 3) *Кнігу брата – прадаць.*

Так, пры розных граматычных значэннях, розных склонавых формах (канчатках) выяўляецца розны сэнс, рознае выказванне: у першым выпадку — формай роднага склону (канчатак *-а*) перадаеца значэнне прыналежнасці (кніга належыць брату, гэта яго кніга), у другім — пры форме давальнага склону (канчатак *-у*) — значэнне адрасата (прызначаеца брату), у трэцім сказе пры змененым парадку слоў і актуальным падзеле сказа перадаеца іншая інфармацыя — загад аб продажы кнігі брата. Як бачым, граматычныя значэнні, арганізуячы выказванне (звязваючы паміж сабою слова), даюць мажлівасць адпаведна выявіць і перадаць думку.

Лексічнае і граматычнае значэнні цесна звязаныя між сабою, толькі іх адзінства складае слова. Што такое лексічнае значэнне, мы ўжо ведаем з лексікалогіі. Нагадаем: гэта — **змесц** слова, уласцівы гэтаму слову ў адрозненне ад іншых (а больш дакладна: гістарычна ўсталяваная сувязь паміж гучаннем слова і адлюстраваннем предмета ў нашай свядомасці, абазначанаага пэўным словам).

А што такое граматычнае значэнне? **Граматычнае значэнне** — гэта абагульненае, адцягненае моўнае значэнне, якое ўласцівае шэрагу слоў, словаформаў і сінтаксічных канструкцый і мае ў мове сваё рэгулярнае выяўленне. Так, граматычнае значэнне слова *кніга* — значэнне роду (жаночы), значэнне ліку (адзіночны) і значэнне склону (назоўны). Гэтыя значэнні выяўляюцца і перадаюцца праз канчатак *-а*: *кніг-а*. А

лексічнае значэнне – праз аснову слова. Акрамя таго, канчатак – *a* паказвае на граматычны клас слоў (назоўнік), да якога належыць гэтае слова. Граматычныя значэнні жаночага роду, адзіночнага ліку, назоўнага склону ўласцівія і іншым назоўнікам з канчаткам –*a*: *вада, нага, сцяна, краіна, арэна, маса, група....*

Граматычныя значэнні выяўляюцца ў супрацьпастаўленнях (апазіцыях). Так, множны лік супрацьпастаўляеца адзіночнаму ліку, і гэта знаходзіць сваё матэрыяльнае выяўленне (гукавое ў маўленні ці графічнае на пісьме) у канчатках: *кніг-a, кніг-i, піш-у – піш-am, чытал-a – чытал-i*. Фармальны паказчык граматычнага значэння называецца граматычнай формай. **Граматычная форма** – моўны знак, у якім граматычнае значэнне знаходзіць сваё рэгулярынае (стандартнае) выяўленне.

Розныя слова з той самай формай маюць аднолькавыя граматычныя значэнні, як згаданыя *вада, нага, сцяна...* Але лексічнае значэнне ў іх рознае, бо яны маюць розныя асновы (*вад-a, наг-a, рак-a*). Супрацьпастаўляюцца могуць граматычныя значэнні роду (мужчынскага, жаночага і ніякага), трывання (закончанага і незакончанага), ладу, склону і г.д. Гэтыя супрацьпастаўленыя граматычныя значэнні спалучаюцца ў граматычную катэгорыю – граматычную катэгорыю ліку, катэгорыю роду, трывання, ладу, склону і г.д. **Граматычную катэгорию** можна вызначыць як сістэму (склад) супрацьпастаўленах аднародных граматычных значэнняў, выражаных фармальными паказчыкамі.

Граматычныя катэгорыі досыць разнастайныя як паводле колькасці супрацьпастаўленах кампанентаў, так і спосабу іх фармальнага выяўлення, адметнасці значэнняў і іх адносінаў да рэчаіснасці. Асобныя значэнні ў межах граматычнай катэгорыі называюцца грамемамі (*грамема* – утварэнне з суфіксам абстрактнасці *-ем-a* ад скарочанай асновы слова *граматыка*).

Грамема – гэта кампанент граматычнай катэгорыі, відавое паняцце ў адносінах да значэння граматычнай катэгорыі як родавага паняцця. Такім выступаюць грамемы адзіночнага і множнога ліку, грамема закончанага і незакончанага трывання і г.д.

Паводле колькасці кампанентаў ёсьць катэгорыі **двухкампанентавыя**, як катэгорыя ліку ў сучаснай беларускай, рускай і іншых мовах (адзіночны – множны), **трохкампанентавыя**, як катэгорыя роду ў згаданых мовах (мужчынскі – жаночы –

ніякі), *шматкампанентавыя*, як катэгорыя склону ў беларускай, рускай, польскай і іншых мовах.

З улікам адметнасці значэнняў граматычныя катэгорыі падзяляюць на аб'ектыўныя і фармальныя. *Аб'ектыўныя* катэгорыі адлюстроўваюць факты аб'ектыўнай рэчаіснасці, напрыклад катэгорыя ліку (адзін прадмет – некалькі іх). *Фармальныя* катэгорыі не адлюстроўваюць адрозненняў у аб'ектыўнай рэчаіснасці, напрыклад граматычны род у неадушаўлённых назоўніках (*печ, стол, дом*)

Ад граматычных катэгорый трэба адрозніваць *граматычныя разрады* слоў. Гэтыя разрады бываюць семантычна-граматычныя і фармальныя. *Семантычна-граматычным* разрады – гэта часціны мовы, якія адрозніваюцца сваімі семантычнымі адметнасцямі пры граматычным функцыянаванні адпаведных слоў. Часціны мовы маюць свае больш дробныя разрады: назоўнік – разрады адушаўлённых і неадушаўлённых, канкрэтных і абстрактных, прыметнікі – разрады якасных і адносных і пад.

Граматычныя значэнні і сродкі іх выяўлення (граматычныя формы), граматычныя катэгорыі вывучаюцца ў граматыцы.

Традыцыйна граматычную навуку падзяляюць на два раздзелы – марфалогію і сінтаксіс.

Марфалогія (грэц. morphē – ‘форма’ і lógos – ‘слова’) – раздзел граматыкі, які вывучае сістэму формаў слова, інакш гэта навука пра формаслоўе. *Сінтаксіс* (грэц. syntaxis – ‘складанне, спалучэнне, парадак’) – раздзел граматыкі, які вывучае словазлучэнні і сказы, іх структуру і ўласцівасці ім граматычныя значэнні і катэгорыі.

Паміж гэтымі двумя раздзеламі граматыкі існуе шчыльная сувязь, бо канкрэтныя граматычныя значэнні і формы слова выяўляюцца толькі ў межах словазлучэння і сказа.

§46. Граматычная будова слова

Слова як асноўную адзінку мовы вывучаюць розныя галіны мовазнаўства. У лексікалогіі аб'ект апісання — лексічнае слова, інакш *лексема*, у граматыцы – граматычнае слова, або *словаформа* (форма слова). У адну лексему спалучаюцца ўсе

формы слова; *стол, стала, сталу, сталом,стале, стали, сталоў і г.д.* і ўсе семантычныя варыянты слова — пісьмовы *стол, абедны стол, дыетычны стол, пашартны стол*. Такім чынам, лексема — гэта спалучэнне фармальных і семантычных варыянтаў слова (гл. *стол*).

Словаформа — гэта граматычнае відазмяненне таго самага слова, яго граматычны варыянт, інакш адна з граматычных формаў лексемы. Словаформы маюць рознае граматычнае значэнне, але тое самае лексічнае значэнне. Напрыклад, у выслою *Крумкач крумкачу вока не выдзеўбе* дзве словаформы таго самага слова «крумкач» ('груган'): форма назоўнага склону — *крумкач*, якая мае значэнне суб'екта дзеяння (у сказе — дзеянік), і форма давальнага склону — *крумкачу* — значэнне адресата (у сказе — дапаўненне).

Кожнае слова мае сваю словаформу — адну або некалькі. Паводле колькасці словаформаў слова падзяляюцца на: 1) аднаформавыя і 2) шматформавыя. **Аднаформавыя** — слова толькі з адной формай, г.зн. нязменныя: *тут, учора, цяпер, часта*. **Шматформавыя** — зменныя слова, якія маюць некалькі словаформаў: *дом, школа, універсітэт*. Сістэму словаформаў, якія складаюць лексему, называюць **парадыгмай** (грэц. *paradeigma* — 'прыклад, узор'). Так, парадыгму слова *стол* складаюць 12 словаформаў (6 у адз.л. і 6 у мн.л.). Парадыгмай называюць і саму схему словазмянення або спалучэнне канчаткаў слова. Так, у падручніках па граматыцы нярэдка падаецца парадыгма склонавых канчаткаў замест пераліку ўсіх словаформаў слова.

Шматформавыя слова падзяляюцца на дзве часткі: 1) аснову, 2) фарматыў. **Аснова** слова — гэта сталая, нязменная частка словаформаў: *сцян-а, сцян-ы, сцян-е, сцен-ы, сцен-аў і г.д.* Пераменная частка словаформаў называецца **фарматывам**, г.зн. паказчыкам формы слова, як у нашым прыкладзе кожны з канчаткаў слова «сцяна»: *сцян-а, сцян-ы і г.д.* Спалучэнне фарматыву складае парадыгму зменнага слова — парадыгму скленення (напрыклад, слова *конь*) ці парадыгму спражэння (напрыклад, слова *пісаць*).

Аснова слова можа супадаць з коранем (*сцян-а*), а можа мець, акрамя кораня, адзін ці некалькі афіксаў (*на-сцен-и-ы*). Паводле складу марфемаў асновы бываюць **непадзельныя**, што

маюць толькі каранёвую марфему (*рук-a*) і **падзельныя**, у складзе якой, акрамя кораня, ёсць і афіксы (адзін ці болей): *пера-казва-(ць), служ-аўк-(а)*.

Непадзельная і падзельная асновы нярэдка атаясамліваюцца з невытворнаю і вытворнаю асновамі, бо невытворная аснова – гэта аснова невытворнага слова, якая звычайна мае толькі адну марфему – каранёвую, а вытворная аснова, акрамя кораня, мае службовую марфему – адну (прыстаўку ці суфікс) ці болей: *рук-a, руч-n-ы, на-руч-n-ы*. Аднак невытворная аснова (аснова невытворнага слова) можа мець у сваім складзе, акрамя кораня, яшчэ і службовую марфему, як у словах *чытаць, пісаць: чыт-a-(ць), піс-a-(ць)*. Вытворная ж аснова можа фармальна (паводле матэрыйальна выражанай формы) супадаць з коранем: чырвон-ы → чырвань, хадз-i-(ць) → хад-a. Гэтыя вытворныя слова – *чырвань, хада* – утвораныя нульсуфіксавым спосабам. Дакладная словаўтаральная структура іх асновы мае выгляд: чырван--Ø-и, хад--Ø-a.

Аснова слова бывае **простая** – мае адну каранёвую марфему (*зямл-я*) і **складаная** – мае дзве каранёвые марфемы ці болей (*вадасхоўня, шматмоўны, старажытнаверхненямецкі*).

Акрамя падзельных і непадзельных, вытворных і невытворных, простых і складаных асноваў, вылучаюць таксама асновы: 1) словазмянення і 2) формаўтарэння. **Аснова словазмянення** – гэта аснова слова, куды ўваходзяць, акрамя кораня, усе афіксы – словаўтаральныя і формаўтаральныя: пра-чытал-i, найпрыгажэйш-ы, занёманск-i. **Аснова формаўтарэння** – гэта аснова слова без формаўтаральнага афікса: прачыта-ў, прыгаж-эй.

Акрамя таго, аснова бывае **утваральная**, або **словаўтаральная** (гл. раздзел «Марфеміка і словаўтарэнне»).

Фарматывы, як паказчыкі формы слова, могуць быць **часткай** слова (канчаткі, асобныя суфіксы і прэфіксы), а могуць выступаць **асобным словам** (ці іншай моўнай адзінкай). Напрыклад, у слове *цікавей* фарматывам прыслоўя вышэйшай ступені выступае суфікс *-ей*, а ў аналітычнай форме вышэйшай ступені *больш цікава* такім фарматывам выступае асобнае слова «*больш*». Словаформа, утвораная з дапамогаю афікса (часткі самога слова), называецца **сінтэтычнай** (грэц. synthesis

– ‘злучэнне, складанне’), а словаформа, якая складаецца з паўназначнага і службовага слова - *аналітычнай* (грэц. *analytikos* – ‘падзелены’). Аналітычнымі бываюць словаформы будучага часу незакончанага трывання дзеясловаў (буду чакаць, будзем слухаць) і словаформы ступеняў параўнання прыметнікаў і прыслоўяў (больш здольны, найбольш (*найменш*) здатны, сама нізка (*ляцеў*), больш упэўнена (*адказваў*)) ды інш.

§47. Спосабы (сродкі) перадачы граматычных значэнняў

Граматычныя значэнні абавязкова перадаюцца з дапамогаю адпаведных моўных сродкаў. Параўнаем катэгорыю пэўнасці / няпэўнасці, якая перадаецца, напрыклад, у нямецкай мове з дапамогай артыкляў *der* і *ein* і г.д. і адсутнічае ў беларускай і іншых славянскіх мовах, акрамя балгарскай мовы, якая мае гэты паказчык пэўнасці – постпозіцыйны член –*ът*, *-та*, *-то*: параўн. *песен* – ‘песня’ і *песента* ‘гэтая песня’, човек – ‘чалавек’, *човекът* ‘гэты чалавек’.

У межах граматычнай формы сродкамі перадачы граматычных значэнняў выступаюць (у розных мовах): афіксы (у іх ліку і нулявыя), унутраная флексія (або фанемныя чаргаванні), націск, рэдуплікацыя, службовыя слова, парадак слоў, інтанацыя, а таксама суплетывізм. Яны падзяляюцца на 1) *марфалагічныя* (выражаюцца ў межах слова) і 2) *немарфалагічныя* (пазаслоўныя).

Афіксы вядомыя ўсім мовам. У бальшыні моваў – гэта галоўны сродак перадачы розных граматычных значэнняў. Найчасцей паказчыкам граматычных значэнняў выступаюць постфіксы, асабліва флексій, у тым ліку і нулявыя. Яны перадаюць значэнні адпаведных склонаў, роду і ліку ў назоўніках: *дом-ъ*, *дом-а*, *дом-у*, *дом-ам*, *дом-е*, *дам-ы*, *дам-оў*... *зім-а*, *зім-аў*, *пол-е*, *пал-i*...), асобы і ліку ў спрагальных формах дзеяслова: *піш-у*, *піш-аи*, *піш-а*, *піш-ам*, *піш-аце*, *піш-уць*. Прычым у адных мовах флексія перадае адразу некалькі значэнняў (як у згаданых прыкладах), у іншых мовах (г.зв. аглютынацыйных, гл. раздел «Марфалагічная класіфікацыя моваў») афікс – паказчык толькі аднаго значэння, як, напрыклад, у цюркскіх мовах: татарск. *bala* ‘дзіця’, *balalar* ‘дзеці’, *balada* ‘у дзіцяці’, *balalarda* ‘у дзяцей’.

Граматычныя значэнні могуць перадаваць суфіксы і прэфіксы, напрыклад, значэнне трывання: *скакаць* – *скок-ну-ць* – *нера-скокнуць*; *пісаць* – *с-пісаць* – *спіс-ва-ць* – *на-спісваць*. Граматычныя значэнні ступеняў параўнання таксама перадаюцца шляхам афіксацыі: *цёлкы* – *цяпл-еіш-ы* – *най-цяплейшы*. Часам гэтае значэнне перадаецца з дапамогаю конфікса: *новы* → *най-ноў-ш-ы*.

Унутраная флексія (або чаргаванне фанемаў у межах кораня) шырока выкарыстоўваецца ў нямецкай і англійскай мовах для перадачы значэння ліку: *ням.* *Bruder* ‘брат’ – *Brüder* ‘браты’, *Gast* ‘госць’ – *Gäste* ‘госці’, *англ.* *man* ‘чалавек’ – *men* ‘людзі’, *foot* ‘нага’ – *feet* ‘ногі’. Гэтую флексію называюць **інфлексіяй**, а таксама – **умляўтам**. Унутраная флексія выкарыстоўваецца ў гэтых мовах і пры ўтварэнні асноўных формаў моцных дзеясловаў: *ням.* *rufen* ‘клікаць’ – *rief* ‘клікаў’, *англ.* *write* ‘пісаць’ – *wrote* – *written*. Гэты від унутранай флексіі называюць **абляўтам**. У славянскіх мовах унутраная флексія — непашыраны спосаб перадачы граматычных значэнняў; ён сустракаецца пры ўтварэнні трыванняў дзеясловаў: *белар.* *забіраць* – *забраць*, *заснуць* – *засынаць*, *засылаць* – *заслаць*; *руск.* *послать* – *посылать*, *подойти* – *подойти*.

Націск таксама служыць для перадачы граматычных значэнняў, напрыклад, граматычнага значэння **трывання**: *белар.* *насыфаць* (зак.) – *насыпафыць* (незак.), *раскідафыць* (зак.) – *раскідаць* (незак.); *руск.* *рассыфаť* – *рассыпаť*; граматычнага значэння **ладу**: *руск.* *любіте* (абв. лад) – *любіſte* (заг. лад), *носіſte* (абв. лад) – *носіſte* (заг. лад); граматычных значэнняў склону і ліку: *белар.* *руfkі* (мн.л., Н.склон) – *рукіf* (адз.л., Р.склон), *струfны* – *струныf*; *руск.* *городаf* – *гоfрова*, *ноfги* – *ногиf*.

Рэдуплікацыя (лац. *reduplicatio* – ‘падваенне’) – частковае ці поўнае падваенне (паўтарэнне) кораня, асновы або цэлага слова, што служыць для абазначэння граматычнага значэння: а) множнага ліку, напрыклад, у інданезійскай мове: *orang* ‘чалавек’, *orang-orang* ‘людзі’, у японскай *kuni* ‘краіна’ – *kuni-guni* ‘краіны’; б) ступені адзнакі — праягласці, інтэнсіўнасці прыметы, дзеяння: кітайская: *хуту* ‘дурны, неразумны’ – *хухутуту* ‘вельмі дурны’, *руск.* *большой-большой* ‘вельмі вялікі’,

старый-старый ‘вельмі стары’; белар. *доўгі-доўгі* ‘надта доўгі’, *хадзіў-хадзіў, чакаў-чакаў*.

Службовыя слова (прыназоўнікі, паслялогі, злучнікі, часціцы, артыклі, звязкі і іншыя дапаможныя слова) – пашираны спосаб пазаслоўнай перадачы розных граматычных значэнняў. Функцыйна службовае слова тоеснае афіксу, таму гэты сродак перадачы граматычных значэнняў досьць пашираны ў мовах, дзе афіксацыя слаба развітая, хоць выкарыстоўваюцца яны і побач з афіксацыяй для ўдакладнення граматычнай семантыкі.

Прыназоўнікі перадаюць розныя падпарадковальныя адносіны паміж членамі сказа, удакладняюць склонавыя значэнні назоўнікаў: *пайшоў да сябра – пайшоў за сябра – пайшоў па сябра – пайшоў з сябрам*; яны выражают розныя граматычныя значэнні: прычынныя (*праз, з-за, дзякуючы*), мэтавыя (*для, дзеля*), часавыя (*да, перад, пасля, па*), просторавыя (*на, пры, за, над, у*) ды іншыя. Прыназоўнікі – неабходны сродак абазначэння граматычных значэнняў у мовах, дзе назоўнікі не маюць склонавых формаў, як у англійскай, балгарскай, французскай. Напрыклад, у балгарской мове: *пиша с молив* ‘пісаць алоўкам’, *книга на ученика* ‘кніга вучня’.

Паслялогі (калька лац. *postpositio* — ‘пасля слова’) – службовыя слова, функцыйна адэкватныя (адпаведныя) приназоўнікам, але стаяць пасля назоўніка. Параўн. руск. *смеха ради i ради смеха* (‘для смеху’). Паслялогі выкарыстоўваюцца многімі мовамі – цюрцкімі, фінска-вугорскімі, мангольскімі, іберыйскакаўказскімі ды інш. Асноўная функцыя паслялогаў – перадаць просторавыя і часавыя значэнні, а таксама прычыны, мэты, выніку, спосабу дзеяння і іншыя. Напрыклад, лац. *timoris causa* «страху па прычыне», гзн. ‘з-за страху’, турэцк. *senden baska* ‘апрача цябе’, узбецк. *мактаб учун* ‘для школы’, *мактаб оддіда* ‘каля школы’.

Злучнікі перадаюць злучальныя і падпарадковальныя адносіны, прычым апошняя звычайна ў складаным сказе, бо ў простым гэтую функцыю (ролю) выконваюць приназоўнікі і паслялогі. Напрыклад, злучальныя злучнікі (*i, a, але, ды і інш.*) паказваюць на раўнапраўнасць ці супрацьлегласць і інш., а падпарадковальныя – на прычынныя (*бо, таму што...*), мэ-

тавыя (для *таго, каб*), парадаўнальныя (*нібы, як...*) ды шмат якія іншыя адносіны.

Граматычныя значэнні перадаюцца таксама **злучнікамі словамі** (займеннікамі і прыслоўямі), якія, не губляючы ролі члена сказа, паказваюць на пэўныя граматычныя адносіны паміж даданай і галоўнай часткамі складанага сказа: *Як не любіць твой край, адкуль ты родам; Хто дбае, твой мае.*

Часціцы перадаюць разнастайныя мадальныя значэнні – дачыненні размоўцы да таго, што ён выказвае, і дачыненні зместу выказанага да рэчаінасці: сцверджанне (*так, я чытаў*), адмаўленне (*не, не чытаў*), пытанне (*ци знайшоў*), запрашэнне ці загад (*зайшоў бы, хай зойдзе*). Яны могуць мець значэнне абмежавальнасці (*толькі ён ведаў*), указальнасці (*вось тут стаялі*), прыблізінасці (*амаль што сотня*) і шэраг іншых.

Артыкл (фр. article, ад лац. *articulus* ‘сустаў, член’) – граматычны элемент (службовае слова або афікс), які служыць для абазначэння граматычных значэнняў пэўнасці / няпэўнасці, а ў некаторых мовах – значэння роду і ліку. Так, у нямецкай мове артыклі *die, der, das*, спалучаючыся з назоўнікамі, паказваюць на род назоўніка (адпаведна жан., муж. і ніякі) і на пэўны канкрэтны прадмет, а адпаведныя ім артыклі *eine, ein, ein* – на род і няпэўны прадмет (прадмет увогуле).

Напрыклад, ням. *das Buch* ‘кніга’ (наогул). На множны лік паказвае артыкл *die*, напрыклад: *der Arbeiter* ‘рабочы’ і *die Arbeiter* ‘рабочыя’. Праўда, на множны лік часцей паказвае змена формы слова (гл. пра унутраную флексію). Акрамя таго, артыкл можа паказваць на склон назоўніка, як у ням. *der Tisch* — *dem Tisch*.

Да артыкляў належаць і г.зв. **постпозіцыйныя члены** – афіксы, якія далучаюцца да назоўніка і выконваюць ролю пэўнага артыкля, уласцівага нямецкай, французскай і іншым мовам. Гэта, напрыклад, балгарскія артыклі – *-ът* (м.р.), *-та* (ж.р.) і *-то* (н.р.): *вълът* ‘вол’, *кравата* ‘карова’, *морето* ‘мора’. Значэнне няпэўнасці перадаецца тут ужываннем назоўнікаў без гэтых артыкляў-членаў (*вол, крава, море*).

Да службовых слоў належыць **дапаможны дзеяслouй быць**, які паказвае на час, асобу, лік у аналітычнай форме будучага часу (буду чытаць, будзе чытаць, будзе чытаць, будзем чытаць, будзеце чытаць, будуць чытаць), а ў аналітыч-

най форме прошлага часу – на мужчынскі, жаночы і ніякі род і на множны лік (*быў прыйшоў, была прыйшла, было прыйшло, былі прыйшли*).

Да службовых слоў належыць **дзеяслоў-звязка** як элемент аналітычнай формы іменнага выказніка. Гэтая звязка перадае значэнні часу, ладу і ліку: *Дзень дажджлівы. Дзень будзе дажджлівы. Дзень быў дажджлівы. Дні былі дажджлівымі*. У цяперашнім часе звязка апускаецца ў беларускай мове, а ў польскай выступае слова *jest ‘ёсць’*. *Co to jest?* (што гэта?). Да службовых слоў-звязак адносяць і слова гэта. *Бацькаўшчына – гэта твой родны край, край бацькоў і дзядоў* («Наша слова»).

Службовымі выступаюць слова 1) *больш, болей; мени, меней; 2) найбольш, найменш, самы і сама, якія паказваюць на меру (ступень) якасці ў якасных прыметніках і прыслоўях; яны адэкватныя афіксам – 1) суфіксу –*эйш-(-ейш-)* у сінтэтычных (простых) формах ступеня парадуннання: *больши (болей) светлы і мени (меней) светлы – святлейшы; 2) прыстаўцы *най-*: найбольш светлы ці самы светлы – найсвятлейшы.**

Парадак слоў (пэўнае размяшчэнне слоў у сказе або ў сінтаксічнай групе) у шэрагу моваў выступае важным сродкам перадачы граматычных значэнняў. Гэта ўласціва найперш мовам, дзе паўназначныя слова (яны выступаюць членамі сказа) самі па сабе не змяняюцца (не скланаюцца, не спрагаюцца) і граматычныя формы слоў нявыяўленыя. У гэтых мовах (англійскай, французскай, кітайскай і інш.) словапарадак у сказе мае вельмі важнае граматычнае значэнне. Тут кожны член сказа мае сваю фіксаваную пазіцыю. Так, у англійскай мове на першым месцы стаіць дзейнік, на другім – выказнік, на трэцім – дапаўненне, на чацвёртым – акалічнасць. Значыць, месца слова ў сказе, яго пазіцыя вызначае сінтаксічную функцыю гэтага слова. Напрыклад, англ. *The father loves the son* («Бацька любіць сына») і *The son loves the father* («Сын любіць бацьку»). У іншых мовах, дзе на сэнс і сінтаксічную функцыю слова ў сказе паказваюць формы слоў, такога фіксаванага парадку слоў звычайна няма. Напрыклад, у нямецкай мове *Der Vater liebt den Sohn* («Бацька любіць сына») суб'ект (дзейнік) і аб'ект (дапаўненне) адрозніваюцца склонавымі формамі артыкляў. У беларускай, рускай і іншых мовах парадак слоў мае вырашальнае

значэнне толькі пры вызначэнні дзейніка і дапаўнення, калі супадаюць формы назоўнікаў назоўнага і вінавальнага склонаў (граматычная аманімія), як у сказах: *Зелле глушицы лён* і руск. *Мать любит дочь*. Як і парадак слоў, слова, якое стаіць перад выказнікам, лічыцца дзейнікам, а пасля яго – выказнікам. Гэтага парадку трymаюцца і ў фармулёўцы філософскіх законаў (руск. «*Бытие определяет сознание*»).

Парадак слоў дазваляе адрозніваць тыпы сказаў, калі яны маюць аманімічныя словазлучэнні: сказ з назоўніка і прыметніка пасля яго ў функцыі выказніка – «двухастаўны» (двухскладны): *Дарога гладкая, слізкая, бліскучая* (М.Лужанін), а сказ з прыметнікам перад назоўнікам – «аднастатаўны» (аднаскладны): *Ключыя зоры. Паўночны спакой* (А.Вялюгін). Такім чынам, сінтаксічная роля прыметніка дыктуеца тут яго пазіцыяй у дачыненні да паяснёнага слова - назоўніка: у **постпазіцыі** (лац. post – ‘пасля’ і positio ‘становішча’) – выказнік, у **прэпазіцыі** (лац. prae ‘уперадзе’ і positio ‘становішча’) – азначэнне. Але акрамя пазіцыі прыметнікаў, сказы тут маюць і адметную інтанацыю.

Парадак слоў цесна звязаны з тыпамі сказаў паводле мэты выказвання. Так, парадак слоў адрозніваюцца апавядальныя і пытальныя сказы ў нямецкай, англійскай і іншых мовах: *Der Student geht in den Lesesaal* (‘Студэнт ідзе ў чытальну залу’) і *Geht der Student in den Lesesaal?*

Сінтаксічная пазіцыя слова можа вызначаць і адрозніваць часціны мовы, як у англійскай, кітайскай і іншых мовах. Напрыклад: англ. 1) *The round home* ‘круглы дом’ і 2) *The home round* ‘дамашнє кала’. У першым выпадку *round* – прыметнік, а *home* – назоўнік, у другім – *home* – прыметнік.

Парадак слоў у сказе можа мець сэнсавае і стылістычнае значэнне. Так, постпазіцыя лічэніка перадае адценне прыблізнасці: *Прыйшло чалавек сто* (= ‘каля ста’) і *Прыйшло сто чалавек*. Разам з інтанацыяй словапарадак выконвае важную ролю пры актуальным (камунікацыйным) падзеле сказа (гл. далей).

Інтанацыя таксама выконвае важную граматычную функцыю – служыць для адрознення тыпаў сказаў паводле мэты выказвання (з тым самым наборам слоў): 1) *Ты быў у бацькоў.*

2) *Ты быў у бацькоў?* 3) *Ты быў у бацькоў!* Яна выконвае і іншыя важныя граматычныя функцыі (гл. раней).

Суплетывізм (лац. *suppleo* – ‘папаўняю, дапаўняю’) – спосаб перадачы граматычных значэнняў шляхам спалучэння ў адну граматычную пару формаў ад розных каранёў ці асноваў, напрыклад: *чалавек* (адзіночны лік) - *людзі* (множны лік), *браць* (незакончанае трыванне) – *узяць* (зак. трыванне). Як бачым, тут граматычныя формы таго самага слова ўтвараюцца ад розных каранёў. Або: *малы – менины*, дзе розныя асновы (*мал-/мен-*).

Суплетывізм вядомы славянскім мовам, лацінскай, нямецкай, англійскай, французскай ды іншым індаеўрапейскім мовам. Найперш суплетыўныя формы ўласцівыя ступеням параўнання прыметнікаў і прыслоўяў з значэннем ‘добра’ і ‘кепскі’. Параўн. белар. *добра* – *лепіши*, *кепскі* (*дрэнны*) — горышы, руск. *хорошо* (*ий*) – лучше, *плохо* (*ый*) – хуже, польск. *dobry* – *lepszy, zły* (*marny, kiepski, lichi*) – *gorszy*, чэшск. і славацк. *dobry* – *lepší, zlý* – *horší*, лац. *bonus* – *melior*, ням. *gut* – *besser*, англ. *good – better*, фр. *bon – meilleur*.

Суплетыўныя формы займеннікаў выкарыстоўваюцца з суб'ектным і аб'ектным значэннямі ва ўсіх індаеўрапейскіх мовах (а гэта – сведчанне іх роднасці): белар. я – *мяне*, руск. я – *меня*, англ. *I – me*, ням. *ich – mich*, фр. *je – moi*, лац. *ego – te*.

Суплетывізм асноваў і каранёў сустракаецца найчасцей пры склененні асабовых займеннікаў; параўн.: я – *мяне* – *мне* – *мною*, ты – *цябе* – *табе*... ён, яна, яно – *яго* (*j-аго*) – *яе* (*j-ae*), яны – *іх* (*j-ix*) і г.д.

Зрэдку сустракаюцца суплетыўныя формы пры ўтварэнні словаформаў ліку і роду назоўніка: *чалавек* – *людзі*, *конь* – *кабыла*, дзеяслоўных формаў: *iđu – išuoj*, *браць* – *узяць*.

§48. Сінтэтычны і аналітычны лад мовы

Усе спосабы перадачы граматычных значэнняў можна падзяліць на 2 разрады: 1) спосабы, пры якіх лексічнае і граматычнае значэнні перадаюцца ў межах таго самага слова, як бы зліта, разам; 2) спосабы, пры якіх граматычнае значэнне перадаецца асобна, па-за межамі слова. Першыя з іх называюцца *сінтэтычнымі* (грэц. *synthetikos, synthesis* – ‘злучаны, складзены’), а другія – *аналітычнымі* (грэц. *analitikos* ‘падзелены’).

Да сінтэтычных належаць афіксацыя, унутраная флексія, рэдуплікацыя, націск, суплетывізм, да аналітычных — службовыя слова, парадак слоў, інтанация.

У мовах выкарystоўваюцца як сінтэтычныя, так і аналітычныя спосабы, але ў кожнай мове звычайна пераважаюць адны з іх, а іншыя выкарystоўваюцца менш або і зусім неўласцівымі. З улікам гэтага адрозніваюць мовы сінтэтычнага і мовы аналітычнага ладу.

У мовах *сінтэтычнага ладу* слова паўнавартаснае як лексічна, так і граматычна, яно мае свае граматычныя паказчыкі. Напрыклад: слова *зіма*, акрамя лексічнага значэння ‘пара года, халодны час’, мае і граматычныя паказчыкі: назоўнік жаночага роду, адзіночнага ліку, назоўнага склону. Граматычныя значэнні перадаюцца канчаткамі гэтага слова: *зім-а*.

У мовах аналітычнага ладу слова мае толькі лексічнае значэнне, а яго граматычныя характеристыкі залежаць ад пазіцыі ў сказе.

Так, у англійскай мове слова *cold* можа быць і назоўнікам ‘холад’ і прыметнікам ‘халодны’, што дыктуеца яго месцам у дачыненні да спалучэння з іншымі словамі. Як і разгледжаная раней *round* – ‘кола’ і *round* ‘круглы’ (Гл. раней — «Парадак слоў»). У сінтэтычных мовах граматычныя значэнні дублююцца - перадаюцца як у самім слове, так і ў залежных ад яго дапасаваных членах сказа. Напрыклад, у сказе *Кветкі раслі на гэтым участку* значэнне множнага ліку перадаецца канчаткам *-i* назоўніка *кветкі* і канчаткам *-i* дзеяслова прошлага часу *раслі*, а значэнне назоўніка меснага склону (*на участку*) тройчы: канчаткам назоўніка *-у* (*участк-у*), канчаткам *-ым* у дапасаваным прыметніку *гэтым*, а таксама прыназоўнікам *на*. Тоё самае бачым і ў рускай мове: *Большие столы стоят*, дзе значэнне множнага ліку перадаецца тройчы: *стол-ы, больши-е, сто-ят*. А вось у англійскай мове ў тым самым сказе – толькі адзін раз (*The great tables stand*) – у слове *table-s*.

Да сінтэтычных моваў належаць славянскія мовы (акрамя балгарскай), літоўская (летувіская), німецкая, старожытныя мовы лацінская, санскрыт, старожытнагрэцкая, гоцкая, да аналітычных — балгарская і раманская мовы (французская, італьянская, іспанская, румынская і інш.), англійская, дацкая, новагрэцкая, новаіндыjskія і інш.

ЧАСЦІНЫ МОВЫ І IX СІСТЭМА

§49. Часціны мовы і прынцыпы іх вылучэння

Слова – гэта адзінства лексічнага і граматычнага значэнняў. Лексічныя адметнасці слова і лексічна-семантычная класіфікацыя разглядаюцца ў лексікалогіі, граматычныя значэнні слоў, іх катэгорыі і класіфікацыя – у граматыцы. Граматычныя разрады слоў называюцца **часцінамі мовы**. Часціны мовы – адно з найважнейшых паняццяў граматыкі. Вывучае часціны мовы, іх сістэму адзін з асноўных раздзелаў граматыкі – марфалогія.

Часціны мовы ўласцівыя ўсім мовам, бо ўсе мовы свету маюць катэгорыі прадметнасці, дзеяння і якасці. Падзел слоў на часціны мовы вядзе свой пачатак з глыбокай старажытнасці. Яшчэ ў IV ст. да н.э. старажытныя індыйскія граматыкі вылучалі 4 класы слоў у санскрыце: імя, дзеяслово, прыназоўнік, злучнік. Александрыйская граматыка (II ст. да н.э.) у мове грэкаў вызначала 8 часцінай мовы – пяць самастойных (імя, займеннік, дзеяслово, прыслоўе, дзеепрыметнік) і тры службовыя (злучнік, прыназоўнік і член). Гэтая класіфікацыя блізкая да сучаснай (толькі замест аднаго класа «імя» маём тры часціны мовы: назоўнік, прыметнік, лічэннік). У далейшым Александрыйская сістэма часцінай мовы перайшла ў лацінскую граматыку, дзе «член» быў заменены «выклічнікам». Лацінская граматыка, як мова навукі ў сярэднявеччы, перадала класіфікацыю часцінай мовы іншым мовам. Праўда, сярэднявечныя граматыкі зрабілі некаторыя ўдакладненні: вылучылі як асобную часціну мовы «прыметнік», а «дзеепрыметнік» аднеслі да дзеяслова.

Сучасныя назвы часцінай мовы ў рускай граматыцы – гэта былыя даслоўныя стараславянскія пераклады з лацінскай мовы (паводле Ю.С.Маслава), паразн.: (імя) существительное і лац. (*nomen*) *substantivum* (ад *substantio* ‘сущность’), (імя) прилагательное і лац. (*nomen*) *adjectivum*, (імя) числительное і лац. (*nomen*) *numerale* (*numerus* – ‘число’), местоимение і лац. *pronomen* (*pro* ‘вместо’ + *nomen* ‘імя’), глагол і лац. *verbum*, наречие і *adverbium* ды інш. А пераход слоў іншых часцінай мовы ў названыя абазначаеца тымі ж тэрмінамі лацінскага паходжання – *субстантывацыя*, *ад'ектывацыя*, *адвербіялізацыя* ды інш.

Вучэнне пра часціны мовы як граматычныя класы слоў мае працяглую традыцыю, але і сёння праблема сутнасці часцінаў мовы і прынцыпаў іх вылучэння ў розных мовах свету – адна з найбольш дыскусійных праблемаў агульнага мовазнаўства. Адны даследчыкі схільныя бачыць толькі два вялікія граматычныя класы слоў – *імя* і *дзеяслой* (Ж.Вандрыес). Іншыя (А.А.Шахматай) вылучаюць 14 часцінаў мовы (у школьніх граматыках – 10 часцінаў мовы). Гэта разбежнасць вынікае не толькі з розных навуковых падыходаў да класіфікацыі часцінаў мовы, але тлумачыцца і неаднастайнасцю структуры саміх моваў.

У аснову класіфікацыі слоў па часцінах мовы найчасцей кладуць тры асноўныя прынцыпы: семантычны, марфалагічны і сінтаксічны. **Семантычны** прынцып улічвае асноўную граматычную семантыку. Такой агульной граматычнай семантыкай можа быць прадметнасць, дзеянне, прымета. З улікам семантычнага прынцыпу вылучаюцца часціны мовы: 1) **на-зоўнік** – клас слоў, якія маюць агульнае граматычнае значэнне **прадметнасці**: *стол, школа, навучанне, чырвань, град, бітва* і г.д. 2) **прыметнік** – клас слоў, якія абазначаюць **прымету** прадмета: *новы стол, сярэдняя школа, платнае навучанне, ранняя чырвань, буйны град, зацятая бітва*; 3) **дзеяслой** – клас слоў, якія маюць агульную граматычную семантыку **дзеяння**: *працаваць, вучыцца, хадзіць, думаць, спадзявацца, чырванець*. 4) **прислоёве** – клас слоў, якія абазначаюць **прымету дзеяння** (ці прымету якасці ды розныя акалічнасці дзеяння): *хутка ісці, добра вучыцца, старанна працаваць, рана ўставаць, капаць зверху, з'яўліца падвечар*.

Менавіта гэтае агульнае граматычнае значэнне слоў таго ці іншага граматычнага класу стала падставай для ўзнікнення назвы адпаведнай часціны мовы ў беларускай мове. Параўн.: ‘абазначэнне прыметы’ → **прыметнік**, ‘слова з значэннем дзеяння’ – **дзеясловы**, слова з значэннем ліку (лічбы) → **лічэбнікі**, слова, якія злучаюць (члены сказа і сказы) → **злучнікі**, слова, якія стаяць пры назоўніку (выкарыстоўваюцца з ім) → **прыназоўнікі**. Імя класу слоў з прадметным значэннем першапачатковым было **прадметнік** (параўн. тоесную назву ў польскай мове *rzecznownik*), потым заменена на **на-зоўнік** – клас слоў, якія **называюць** (прадметы), маюць назы-

вальную функцию (*назоўнік* ад *назоў* + *-нік* → назоўнік). Тэрміны «дзеепрыметнік» і «дзеепрыслоўе» досыць выразныя паводле сваёй структуры і матываванасці: дзеяслоўны прыметнік → **дзеепрыметнік** (мае і іншую матывацию: дзеяслоў і прыметнік адначасна), дзеяслоўнае прыслоўе → **дзеепрыслоўе** (дзеяслоў і прыслоўе адначасна). Тэрмін «прыслоўе», відаць, скалькаваны з польскага *przysłówek*, якое ад ранейшага *słowo* ‘дзеяслоў’ (цяпер *czasownik*).

Асноўнае граматычнае значэнне слоў адпаведнай часціны мовы выяўляеца ў іх марфалагічных катэгорыях і сінтаксічных уласцівасцях. Так, значэнне прадметнасці рэалізуеца ў катэгорыях склону, ліку і роду назоўнікаў і тыповай сінтаксічнай функциі – дзейніка і дапаўнення: *Шуміць і гамоніць беларускае Палессе* (Я.Колас). *Люблю наш край, старонку гэтую, дзе я радзілася, расла* (К.Буйло).

Для дзеяслова асноўныя марфалагічныя адзнакі – катэгорыі часу, трывання, ладу, асобы і сінтаксічнае функцыя выказніка.

Прыметніку ўласцівая граматычная катэгорыя ступеняў парападобнення, якая паказвае на выяўленне прыметы ў большай ці меншай ступені, а таксама дапасаваныя катэгорыі роду, ліку і склону, якія (пры скланенні) паказваюць на сінтаксічную залежнасць прыметніка ад назоўніка: *ранняя цветка, светлы пакой, познєе каханне*.

Прыслоўе вылучаеца сваёй нязменнасцю (адсутнасцю скланення і спражэння) і вытворнасцю будовы слоў, якая паказвае на дачыненні прыслоўя да назоўніка і прыметніка: *зранку, паціху, здалёк*. Акрамя сінтаксічнай функциі, кожная часціна мовы мае сваю адметную **спалучальнасць** з словамі іншых часцінаў мовы. Так, назоўнік падпарадкуе сабе дзеясловы і прыметнікі. Дзеяслоў кіруе назоўнікамі ўскосных склонаў (гл. пададзеная сказы). Прыслоўе прымыкае да дзеяслова: *ляцець высока, бачыць далёка, слухаець уваожліва, пісаць прыгожа*.

Вызначальнімі прынцыпамі пры класіфікацыі часцінаў мовы лічацца семантычны і сінтаксічны. Яны ўласцівыя многім мовам і выкарыстоўваюцца ў мовах розных сем'яў. Марфалагічны прынцып абмежаваны тымі мовамі, якім уласцівае выразнае марфалагічнае афармленне. У мовах, якія не маюць гэтага, вызначальным выступае сінтаксічны прынцып. Так, у

залежнасці ад сінтаксічнай ролі слова ў сказе і яго размяшчэння ў дачыненні да іншых слоў у сказе тое ці іншае слова можа належаць да розных часцін мовы, як у англійскай, кітайскай і іншых мовах. (Прыклады гл. «Парарадак слоў»). Дый у славянскіх мовах сінтаксічная функцыя слова дае мажлівасць размежаваць часціны мовы. Напрыклад: 1) *Гэтай ноччу, ціхай, цёплай, як не любавацца!* 2) *Страшны выбух адбыўся ноччу, напярэдадні свята.* У першым сказе слова «ноччу» – назоўнік: яно мае значэнне прадметнасці (адказвае на пытанне чым?) і з'яўляецца аб'ектам дзеяння, абазначанага дзеясловам «любавацца»; да яго дапасуюцца азначэнні *ціхай*, *цёплай*, *гэтай*. У другім сказе слова «ноччу» – прыслоўе, яно прымыкае да дзеяслова «адбыўся» і паказвае на час дзеяння.

Ідэнтычнасць (аднолькавасць, тоеснасць) сінтаксічнай функцыі дзеясловаў і прыметнікаў (роля выказніка) у кітайскай мове паяднала іх у адну часціну мовы – *предыкатыў* (утварэнне ад *предыкат* ‘выказнік’).

Марфалагічныя адзнакі (катэгорыі) у розных мовах выразна адрозніваюцца як сваёй колькасцю, так і абсягам значэнняў. Напрыклад, у балгарскай мове няма формаў склону, таму склонавыя значэнні перадаюцца з дапамогай прыназоўнікаў і пададку слоў. Затое ёсьць тут катэгорыя пэўнасці-непэўнасці, якая перадаецца постпозіцыйным членам. Таму кожны назоўнік жыве ў свядомасці балгарына ў дзвюх формах – няпэўнай і пэўнай: *жена* (‘жонка наогул, невядомая’) *жената* (‘пэўная жонка, свая, вядомая’). Катэгорыя множнага ліку мае два паказчыкі пэўнасці: член *-те* для жаночага і мужчынскага роду і *-та* для някага: *книгите, синовете, селата.* Мае балгарская мова і клічны склон у адушаўлённых назоўніках. Дзеяслову як часціне мовы ў балгарской мове ўласцівая восем формаў часу. А паказчыкам незакончанага трывання дзеясловаў выступае суфікс *-ва-* (як і ў беларускай мове): *изсуши – изсушиавам* ‘высушваць’. Балгарская мова мае тры спражэнні (у беларускай – два); будучы час утвараецца з выкарыстаннем часціцы *ще*: *ще пиша, еще пишишь, еще пишишь, еще пишишете, еще пишишат.* Часціца *се* у балгарской мове выступае як асобнае рухомае слова.

Ёсьць свае адметнасці ў марфалагічных катэгорыях і іншых моваў. Напрыклад, у англійскай, грузінскай і армянскай, вен-

герскай мовах няма катэгорыі роду. Армянская мова мае 8 тыпau скланення, прыметнік не дапасуецца да назоўніка. Грузінскай мове ўласцівае толькі адно скланенне, яна не мае інфінтыва.

Колькасць склонаў у мовах свету таксама розная: у беларускай, рускай і інш. – 6, нямецкай – 4, у англійскай – 2, у балгарскай – ніводнага, а ў венгерскай – 20.

Розная і катэгорыя часу дзеяслова, формы яе перадачы. Так, у англійскай мове выкарыстоўваецца 26 часавых формаў, якія перадаюць розныя адценні граматычнага значэння часу, кампенсуючы тым самым значэнне адсутнай у англійскай мове катэгорыі трывання.

§50. Сістэма часцінаў мовы

Паводле значэння і сінтаксічнай ролі часціны мовы падзяляюць на дзве асноўныя групы: паўназначныя (самастойныя) часціны мовы і непаўназначныя. **Паўназначныя** часціны мовы – гэта граматычныя класы слоў, якія маюць лексічныя і граматычныя значэнні, выконваюць намінацыйную (называльную) функцыю і ў сказе – ролю яго членаў. Уласна намінацыйную функцыю выконваюць назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы, прыслоўі, а таксама предыкатывы (гл. пра іх далей).

Лічэбнікі маюць адметную семантыку – абазначаюць лік, колькасць і меру прадметаў (*пяць, сем дзён, шмат будынкаў*). Парадкавыя лічэбнікі складаюць разнавіднасць прыметнікаў, паказваючы на прымету прадмета ў дачыненні да ліку (*трэці, як і драўляны* — дачыненне да іншага прадмета (*дрэва*)).

Займеннікі – указальныя слова, якія выступаюць як паралельныя слова да называльных часцінаў мовы: 1) **назоўнікаў** (я, ты, ён, яно, яны, сябе, хто, што, нехта, нешта, ніхто, нішто), 2) **прыметнікаў** (мой, наш, твой, свой, усякі, ніякі, нічый, ...), 3) **лічэбнікаў** (столькі, гэтулькі, колькі, ніколькі). Такую ж функцыю выконваюць указальна-замяшчальныя прыслоўі: *тут, там, туды, сюды, так, дзе, куды, кудысьці, нікуды, нідзе* і пад. Усе гэтыя слова, замяшчаючы адпаведныя называльныя часціны мовы, маюць і аналагічныя граматычныя значэнні і сінтаксічную функцыю. Вылучэнне іх у асобную часціну мовы звязана з адметнасцю іх значэння, а менавіта: надзвычайная абстрактнасць у сістэме мовы

(«я»— гэта любы суб’ект дзеяння, «свой»— ‘які належыць любой асобе’) і надзвычайная канкрэтнасць у маўлennі; парадун.: — Гэта мой аловак?—спытаў Mixась.—Не, гэта мой.— адказаў Алесь.

Прэдыкатыў (недзеяслоўны прэдыкатыў) – клас нязменных слоў, якія абазначаюць стан (асобы, асяроддзя) і выкарыстоўваюцца ў функцыі выказніка ў безасабовым сказе: *Вось улетку дык раздольна, цёпла ўсюды і прывольна.* (Я.Колас). Прэдыкатывы маюць аналітычныя формы часу і ладу, якія перадаюцца дзеясловамі-звязкамі *было, будзе* і словам *ёсць*, якое звычайна не выкарыстоўваецца (нулявая звязка, якая сведчыць пра цяперашні час, як у згаданым сказе): *Было ўжо цёмана. Будзе весела і ў нашай кампанії.*

У беларускай мове (як і рускай) найбольш прэдыкатываў (іх называюць таксама «словы катэгорыі стану», «безасабова-прэдыкатыўныя слоўы»), аманімічных прыслоўям (*сумна, весела, цесна, раздольна, холадна, горача, душна* і пад.), аманімічных назоўнікам (*пара, час, грэх*). Ёсць і слоўы, несуадносныя з іншымі часцінамі мовы (*трэба, можна, шкада*). У школьніх падручніках прэдыкатывы залячваюць да прыслоўяў, вылучаючы ў асобны разрад «прэдыкатыўныя прыслоўі» ці прасцей – «пришлоўі ў ролі выказніка». Але ў гэтым выпадку касуецца само паняцце прыслоўя як залежнай ад дзеяслова (зрэдку – ад прыметніка і назоўніка) часціны мовы.

Да паўназначных часцінаў мовы належыць назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, прэдыкатыў. Асобныя аўтары (напрыклад Ю.С.Маслаў), далучаюць да гэтых часцінаў мовы і **выклічнікі** – слоўы, якія служаць для перадачы эмоцыяў (*ай, ой, цьфу, ура, дудкі, руск. ба* і яго беларускі эквівалент *ага*) або волевыяўленняў (*эй, алё, цыц, ціха, стоп, псік* (*ancik*)). Выклічнікі вылучаюцца сваёй сінтаксічнай адасобленасцю, не маюць фармальнай сувязі з іншымі часткамі маўленчай плыні. Руская назва гэтай часціны мовы «междометие» (калька лац. *interjectio* ‘устаўка’) пацвярджае адметнасць слоў гэтай часціны мовы.

Аднак часцей выклічнік не адносяць ні да паўназначных, ні да службовых часцінаў мовы, а вылучаюць як асобны клас нязменных слоў. (Паводле ЛЭС).

Непаўназначныя слова супрацьпастаўляюцца паўназначным паводле ўсіх іх адзнакаў: яны не маюць намінацыйнай функцыі, ім не ўласцівая граматычныя катэгорыі, яны не выконваюць ролі членаў сказа. Да непаўназначных належаць **службовыя часціны мовы і неслужбовыя**. Службовыя часціны мовы: прыназоўнікі, злучнікі, часціцы, артыклі і члены, слова-звязкі; неслужбовыя часціны мовы: выклічнікі і мадальныя слова.

Службовыя часціны мовы можна падзяліць на «марфалагічныя» і «сінтаксічныя». **Марфалагічныя** службовыя слова выступаюць кампанентамі аналітычных формаў, перадаючы граматычныя значэнні роду, ліку і склону (напрыклад, артыклі *ў* нямецкай мове), катэгорыі ладу (часціца *бы* (б) – умоўны лад, *няхай* (*хай*) – загадны лад), прыназоўнікі і паслялогі (значэнні склонавых формаў), члены (значэнні пэўнасці-ніяпэўнасці), часціца *се* (балг.) і *się* (польск.). **Сінтаксічныя** службовыя слова выкарыстоўваюцца ў складзе словазлучэння і сказа (напрыклад, дзеяслоўныя звязкі, злучнікі).

Мадальныя слова (лац. *modus* – ‘способ’) – клас нязменных слоў, якія перадаюць ацэнку верагоднасці фактаў (*напэўна, магчыма, відаць, здаецца і г.д.*), ацэнку пажаданасці ці не-пажаданасці з гледзішча размоўцы (*на жаль, на шчасце і пад.*). Мадальныя слова займаюць прамежкавае месца між паўназначнымі і службовымі словамі. У сказе яны выступаюць у ролі пабочных кампанентаў сказа. З дапамogaю мадальных слоў узнікае своеасаблівы, ацэнкавы варыяント выказвання.

Часам як асобныя часціны мовы разглядаюць дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе. Але часцей іх лічаць формамі дзеяслова, якія сумяшчаюць рысы дзвюх часцінаў мовы, што выразна матывуеца самім назвамі гэтай катэгорыі слоў.

СІНТАКСІС

§51. Сінтаксіс як раздел граматыкі

Сінтаксіс (грэц. *syntaxis* ‘спалучэнне, пабудова, парадак’)

як лінгвістычны тэрмін выкарыстоўваецца з двумя значэннямі:

1) ‘сродкі і правілы стварэння маўленчых адзінак, характэр-

ных для канкрэтных моваў'; 2) 'раздел граматыкі, які вывучае працэсы спараджэння маўлення – камбінацыю лексічных адзінак, словазлучэнні і сказы, іх функцыю і структурныя тыпы, сродкі з'яднання кампанентаў у адно цэлае'.

У сінтаксісе вылучаюць тры разделы: 1) *сінтаксіс часцінаў мовы*, у якім вывучаюцца спалучальныя магчымасці слова, спосабы іх рэалізацыі (віды сінтаксічнай сувязі паміж словамі) і адносіны між кампанентамі. Інакш кажучы, гэта раздел «Словазлучэнне»; 2) *сінтаксіс сказа*, у якім апісваюцца структура сказа, яго асноўныя адзнакі, тыпы сказаў і г.д.; 3) *актуальны сінтаксіс*, сінтаксіс тэксту, дзе разглядаецца актуалізацыя сказа (актуальны падзел сказа і інш.).

У сінтаксічнай канструкцыі яе элементы з'ядноўваюцца з дапамогаю пэўных відаў сувязі.

§52. Сінтаксічныя сувязі і спосабы іх фармальнаї перадачы

Сінтаксічная сувязь – гэта ўсякая фармальная выражаная сэнсавая сувязь паміж лексічнымі адзінкамі ў маўленні, у акце камунікацыі. Яна мае два галоўныя тыпы – злучальная сувязь і падпарадковальная сувязь. **Злучальная** сувязь – сувязь паміж сінтаксічна раўнапраўнымі, раўназначнымі адзінкамі (словамі або часткамі складаных сказаў): *гімназіі і каледжы, студэнты і выкладчыкі; стомленыя, але задаволеныя; Вільготны змрок спаўзае на лугі, і гасне заходу журботная ўсмешка* (Я.Колас). Граматычныя сродкі злучальнай сувязі – злучальныя злучнікі і інтанация.

Падпарадковальная сувязь – сувязь граматычна нераўнапраўных адзінак (слоў, частак складаных сказаў), дзе адна адзінка выступае як галоўная (асноўная), а іншая – як залежная (падпарадкованая): *запісаць лекцыю, даклад незвычайны, адказваць паспяхова; Толькі душою і можна пачуць, колькі багацця даў табе край* (К.Кірэнка). Залежная адзінка харектарызуе галоўную ў розных адносінах, удакладняючы ці азначаючы галоўную адзінку. Падпарадковальная сувязь мае некалькі тыпаў, асноўныя з якіх дапасаванне, кіраванне і прымыканне.

Дапасаванне – такая сувязь, пры якой формы залежнага слова прыпадабняюцца да формаў галоўнага слова, г.зн. залежнае слова паўтарае формы галоўнага; напрыклад, форма роду, ліку і склону назоўніка паўтараецца ў дапасаваным прыметніку: *цікавы раман*, але *цікавая паэма* і *цікавае выданне*.

Кіраванне – такая сувязь, пры якой залежнае слова (назоўнік, займеннік) ставіцца ў пэўнай склонавай форме ў адпаведнасці з лексічна-граматычным значэннем галоўнага слова. Так, пераходны дзеяслой патрабуе, каб дапаўненне стаяла ў форме вінавальнага склону (*пішу паэму, чытаю газету*), іншыя дзеясловы кіруюць іншымі склонамі (як без прыназоўнікаў, так і з прыназоўнікамі): *дапамагаю бацькам* (Д.скл.), *пішу алоўкам* (Т.скл.), *удзельнічаць у канцэрце* (М.скл.). Патрабуюць пэўнага склону ад залежнага слова і іншыя часціны мовы: назоўнікі (*загадчык кафедры, выняткі з правілаў*), прыметнікі (*прыдатны для карыстання*), прыслоўі (*пароўну з сябрам*).

Прымыканне – такая сувязь, пры якой залежнае слова мае нязменную форму і падпарадкуеца галоўнаму толькі паводле сэнсу: *ахвота вучыцца, даўно знаёмыя, жылі па-сяброўску, ішлі не спяшаючыся*.

Словы могуць звязвацца **камбінаванай сувяззю** – спалучэннем дапасавання і кіравання. Такую сувязь маюць словазлучэнні «лічэнік + назоўнік» у беларускай, рускай і іншых мовах: *сем дзён і сямю днямі, троє сутак і трывма суткамі*; руск. *пять домов і пятым домами*.

Часам вылучаюць яшчэ такія віды сувязі, як каардынаванне, замыканне, ізафет, інкарпараванне.

Каардынаванне, або **каардынацыя** (лац. со(n) – ‘разам’ і ordinatio – ‘размяшчэнне ў парадку’), – сувязь галоўных членуў сказа, пры якой адбываецца ўзаемнае ўзгадненне, супад-парадкованне дзейніка і выказніка (тут пытанне можна паставіць як ад дзейніка да выказніка, так і наадварот). Напрыклад, у сказе *Данік быў сірата* (Я.Брыль). Тут можна спытаць: *Данік быў* (хто?) *сірата*, а таксама: *сірата быў* (хто?) *Данік*. Або: *Ён даражыў даверам* (В.Адамчык): *ён* (што рабіў?) *даражыў даверам*, а таксама: *даражыў даверам* (хто?) *ён*. Ка-

ардынаванне – гэта **предыкативная** (лац. *preadicatum* – ‘сказанае, выказнік’) **сувязь** — сувязь паміж дзейнікам і выказнікам як асноўны від сінтаксічнай сувязі, у выніку якой словазлучэнне ператвараецца ў сказ.

Замыканне – від падпарадкавальнай сувязі, калі залежнае слова ставіцца паміж часткамі аналітычнай формы слова, якія замыкаюць яго; звычайна такое залежнае слова ставіцца паміж прыназоўнікам і назоўнікам: *за далёкім лясамі, на высокай горы;* паміж артыклем і назоўнікам: англ. *the large room* ‘вялікі пакой’, ням. *eine breite Strasse* — ‘широкая вуліца’, а таксама паміж дапаможным і асноўным дзеясловам: ням. *habe ihn gesehen* ‘бачыў яго’.

Да замыкання належаць у славянскіх мовах (беларускай, рускай і інш.) і сінтаксічныя канструкцыі з колькаснымі лічэбнікамі, дзе прыметнікі-азначэнні замыкаюцца ўсярэдзіне колькасна-іменнага словазлучэння: *тры новыя песні, чатыры цікавыя кнігі, дзве стараннія вучаніцы, два новых дома.*

Ізафет – від падпарадкавальнай сувязі ў некаторых іранскіх і цюрцкіх мовах, калі галоўнае слова звязваецца з постпозіцыйным аззначэннем з дапамогаю энклітычнага паказчыка, які далучаецца да галоўнага слова і паходзіць з былога адноснага займенніка «які». Напрыклад, тадж. *-и:* *китоб-и хуб* ‘добрая кніга’, *китобҳо-и хоб* ‘добрая кнігі’.

Інкарпараванне, або **інкарпарацыя** (познелац. *incorporatio* – ‘улучэнне ў свой склад’, ад лац. *in* – ‘у’ і *sorpus* — ‘цела’, ‘адзінае цэлае’) – спосаб сінтаксічнай сувязі кампанентаў словазлучэння (частковае інкарпараванне) або ўсіх членаў сказа (поўнае інкарпараванне), пры якім кампаненты злучаюцца ў адно цэлае без фармальных паказчыкаў у кожнага з іх. Пры гэтым колькасць і парадак гэтых кампанентаў з адасобленымі лексічнымі значэннямі кожны раз залежаць ад зместу выказвання, а стасункі між імі адпавядаюць сінтаксічным адносінам. (Паводле ЛЭС). Напрыклад, у чукоцкай мове: *га-цэрэн-тор-мэлгар-ма* ‘з дзвюма новымі стрэльбамі’, або: *мыт-тур-куп-рэ-гынгрид-ыркын* ‘новыя сеткі ахоўваюць’. Інкарпараванне ўласцівае палеазіяцкім мовам (ніўхскай, чукоцкай і інш.) і некаторым мовам індзейцаў паўночнай Амерыкі.

§53. Словазлучэнне і яго віды

Словазлучэнне – сінтаксічна канструкцыя, якая ўтвараеца спалучэннем двух ці большай колькасці паўназначных слоў, звязаных паміж сабою фармальна выражанай сэнсавай сувяззю: *дні і ночы; малы, але дужы; таленавіты даследчык, пытannі з залы, адпачынак на лецічы.* Словазлучэнні з улікам сродкаў сувязі і адносінаў паміж кампанентамі падзяляюцца на злучальныя і падпарадковальныя.

Злучальныя словазлучэнні складаюцца з граматычна раўнапраўных кампанентаў, аб'яднаных злучальнай сувяззю; у іх кампанентамі выступаюць слова той самай часціны мовы: *слухаў і разважсаў, тройка і двойка, ранак і вечар; доўгі, але прости.*

Падпарадковальныя словазлучэнні – словазлучэнні, у якіх кампаненты граматычна нераўнапраўныя і звязваюцца падпарадковальнай сувяззю – дапасаваннем, кіраваннем, прымыканнем і інш. У такім словазлучэнні ёсьць **галоўны** (асноўны) кампанент і **залежны** (падпарадковальны): *думаць пра абавязкі, развіタルны вечар, слухаць уважліва, вывучаць дасканала, герайчны учынак.*

Паводле будовы словазлучэнні падзяляюцца на прости, складаныя і камбінаваныя. **Прости** словазлучэнні складаюцца з двух ці больш кампанентаў, звязаных адным тыпам сувязі; яны могуць быць двухкампанентавымі, трохкампанентавымі і г.д.: *читаць кнігу, перадаць кнігу суседу, новая кніга, перакласці кнігу з беларускай на англійскую.*

Складаныя словазлучэнні ўтвараюцца рознымі відамі сувязі галоўнага слова з залежным, напрыклад кіраваннем і прымыканнем: *хутка напісаць даклад, правільна перакласці тэкст;* дапасаваннем і прымыканнем: *новае заданне дадому, нечаканы напад спадцішка, моцны выбух знізу.*

Камбінаванае словазлучэнне – гэта спалучэнне словазлучэння, якія маюць свае галоўныя слова. Напрыклад: *уважліва слухаць цікавы даклад.* Тут тры прости словацазлучэнні: *уважліва слухаць, слухаць даклад, цікавы даклад.*

Паводле граматычных адносінаў паміж кампанентамі словазлучэнні падзяляюцца на атрыбутыўныя, аб'ектныя (або аб'ектыўныя) і рэліяцыйныя (акалічнасныя). **Атрыбутыўныя**

(лац. *attributum* – ‘дадаванне, далучэнне’) словазлучэнні – такія, у якіх залежнае слова паказвае на прымету, уласцівасць галоўнага слова: *наш корпус, мая настаўніца, раман Адамчыка, пеўчыя птушкі, ежавыя грыбы, падрыхтаваны даклад*.

Аб’ектныя (лац. *objectum* – ‘прадмет’) словазлучэнні – такія, у якіх залежнае слова абазначае аб’ект таго, што названа галоўным словам: *зарука перамогі, чытаць ліст, выкладаць мову, пісаць вершы*.

Рэляцыйныя (лац. *relatios* – ‘адносіны’) словазлучэнні маюць галоўным словам дзеяслоў (а гэта – працэсавая прымета прадмета), а залежным – прыслоўе (а гэта – прымета дзеяслова): *чытае гучна, пішуць акрутна, слухаюць уважліва*. Такія словазлучэнні ў практыцы выкладання мовы называюць **акалічнаснымі**: у іх выражаюцца акалічнасныя адносіны (а ў атрыбутыўных – азначальныя).

Часам вылучаюць толькі два тыпы словазлучэнняў – **азначальныя** (атрыбутыўныя) і **камплетыўныя**. Камплетыўныя словазлучэнні маюць залежным кампанентам дапаўненне ці акалічнасць: *малаціў зборжжа, чытаў выразна*.

Апошнім часам, акрамя атрыбутыўных і камплетыўных словазлучэнняў як непрэдыкатыўных, вылучаюць і **прэдыкатыўныя** словазлучэнні (лац. *praedicatum* – ‘выказнік’) – словазлучэнні з галоўных членаў сказа – дзейніка і выказніка: *Вечер гуляе на голым полі. Даждж ідзе дзень і нач*. Спалучэнне дзейніка і выказніка ў разгорнутых (развітых) сказах не мае інтанцыі завершанасці і таму сказам не можа быць.

З улікам таго, якой часцінай мовы выступае галоўнае слова, словазлучэнні падзяляюць на іменныя, дзеяслоўныя і прыслоўныя (адвербіяльныя).

Іменныя словазлучэнні маюць свае падтыпы з улікам таго, якая гэта іменная часціна мовы – назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік. Таму тут выступаюць словазлучэнні **сустантыўныя** (лац. *substantivum* – ‘назоўнік’): *город герояў, падарунак бацьку; ад’ектыўныя* (лац. *adjectivum* – ‘прыметнік’): *роўны з бацькам, большы за яго, дрыготкі ад ветру; нумерацыйныя* (лац. *numeratio* – ‘лічэнне’): *пяцёра з нас, адзін з выдатнікаў, сорак дзён; пранамінальныя* (лац.

pronomen – ‘займеннік’): хтосьці з хлопцаў, нехта з сябровак, нешта шкоднае.

Дзеяслоўныя словазлучэнні – словазлучэнні з галоўным словам - дзеясловам: *зычыць здароўя, хадзіць хутка, ехаць павольна, развівацца імкліва.*

Адвербіяльныя (лац. adverbium – ‘прыслоўе’) – словазлучэнні з галоўным словам - прыслоўем: *надта выразна, надзвычай рухавы, вельмі паспяхова.*

СКАЗ. ПАНЯЦЦЕ СКАЗА. ТЫПЫ СКАЗАЎ

§54. Сказ і яго асноўныя адзнакі. Аспекты вывучэння сказа. Віды сказаў.

Сказ – цэнтральнае паняцце сінтаксісу, сказ – гэта асноўная адзінка, з дапамогаю якой складаецца і выражаетца чалавечая думка, адбываецца сумоўе людзей, іх моўныя стасункі. Размоўцы перадаюць свае думкі, пачуцці, волевыяўленні праз сказ. У адрозненне ад словазлучэння, як намінацыйнай (называльнай) адзінкі, сказ – гэта камунікацыйная адзінка, гэта выказванне, якое суадносіцца з рэчаіснасцю, з пэўнай сітуацыяй і мае на мэце сцвердзіць ці адмовіць што-небудзь; задаць пытанне ці змусіць да пэўнага дзеяння.

Асноўнай адзнакай сказа, якая адрознівае яго ад слова і словазлучэння, лічыцца **предыкацыйнасць** (ад *предыкация* < лац. *praedicatio* – ‘выказванне’). Предыкацыйнасць (паводле ЛЭС) — гэта сінтаксічная катэгорыя, якая вызначае функцыйную спецыфіку сказа як асноўнай адзінкі сінтаксісу, гэта ключавая адзнака сказа, што адносіць інфармацыю да рэчаіснасці і тым самым фармуе адзінку, прызначаную для зносінай, камунікацыі. Выражаюты актуалізаваную аднесенасць да рэчаіснасці, предыкацыйнасць адрознівае сказ ад слова; параўн. сказ «Снег!» з адмысловай інтанацыяй (г.зн. «Снег ідзе») і слова «снег» як намінацыйную адзінку.

Предыкацыйнасць рэалізуецца ў катэгорыях мадальнасці і часу. **Мадальнасць** – сінтаксічная катэгорыя, якая паказвае на адносіны размоўцы да зместу выказвання, выражаныя катэгорыяй ладу дзеяслова. Змест выказвання можа ўсведамляц-

ца як рэальная існасць (*Лабановіч – настаўнік; Мы вучыліся і працавалі*) або як нерэальная, а толькі меркаваная, пажаданая і г.д. (*Відаць, хутка пацяплее; Хай бы трохі пацяплема;* *Ацяпляйце кватэрны!*). На рэальную існасць паказвае абвесны лад, на нерэальную – умоўны і загадны лады. Акрамя таго, тут выкарыстоўваюцца лексічныя сродкі – мадальныя слова і часціцы, выклічнікі (*мабыць, відаць, напэўна, можа, нельга, няхай (хай), маўляў, наўрад ці ды інш.)* і адпаведнае інтанацыйнае афармленне.

Час – катэгорыя, што служыць для часавай лакалізацыі з’явы ці стану, пра якія паведамляеца ў сказе: гэта абазначэнне адначасовасці іх з момантам гутаркі (*Мы слухаем музыку*) ці неадначасовасці, калі з’ява ці стан папярэднічалі моманту гутаркі (*Мы слыхалі музыку*) або адбудуцца пазней, пасля моманту гутаркі (*Мы послухаем (будзем слыхаць) музыку*). Суаднесенасць зместу сказа з пэўнымі значэннямі часу можа выражацца не толькі часавымі формамі дзеяслова, але і нулявой звязкай для перадачы цяперашняга часу (*Цёпла. Вясна.*) парадульна з звязкамі ў формах прошлага ці будучага часу (*Было цёпла. Была вясна. Будзе цёпла. Будзе вясна.*).

Лакалізацыя, якая даецца катэгорыяй часу, можа спалучацца з больш дэталёвым абазначэннем часу пры дапамозе лексічных і сінтаксічных сродкаў (акалічнасцяй часу, адпаведных злучнікай і злучніковых слоў і г.д.): *Ужо стала цёпла. Хутка будзе вясна.*

Акрамя прэдыкацыйнасці, важнай адзнакай сказа ёсьць **інтанацыя**. Яна ператварае сінтаксічную канструкцыю ці асобнае слова (яго словаформу) у сказ, які вымаўляеца з апавядальнай інтанацыяй (*Вясновы дзень. Восень. Пахаладнела.*) або пытальнай (*Вясновы дзень? Восень? Пахаладнела?*). Інтанацыя не толькі размяжкоўвае віды сказаў паводле мадальнасці, але паказвае на асобныя часткі сказа, на іх адносіны, на межы частак у складаным сказе ды інш.

Акрамя інтанацыі, у арганізацыі сказа бяруць удзел і іншыя граматычныя сродкі – парадак слоў, службовыя слоўы, афіксацыя. Такім чынам, сказ афармляеца інтанацыйна і граматычна.

Сказ вызначаецца як мінімальная граматычна і інтанацыйна аформленая адзінка мовы – сродак фармавання, выяўлення і паведамлення думкі, волевыяўлення і пачуцця чалавека. Сказу ўласцівая камунікацыйная самастойнасць, прэдыкацыйнасць і інтанацыйная завершанасць.

Сказу як камунікацыйны адзінцы ўласцівая і пэўная структура. Таму сказ як сінтаксічная адзінка вывучаецца з двух бакоў – камунікацыйнага і канструкцыйнага.

Канструкцыйны аспект — гэта вывучэнне сказа як сінтаксічнай канструкцыі і яе асноўных мадэляў і тыпаў, семантычнай структуры, парадку слоў і інтанацыі, членай сказа як кампанентаў структурнага ядра сказа ці яго разгортвання. У семантычную структуру сказа ўваходзіць харктарыстыка семантыкі структурных тыпаў сказа. Напрыклад, сказ *Мастак малюе* мае граматычную семантыку ‘суб’ект і яго актыўнае дзеянне’, *Дождж ідзе* – семантыку ‘суб’ект і яго наяўнасць, існасць’, *Вечарэе* – існасць бессуб’ектавага стану.

Камунікацыйны аспект – гэта вывучэнне **функцыйнага значэння**, размеркаванага паміж членамі сказа; гэтае значэнне перадаецца актуальным падзелам сказа і інтанацыяй. **Актуальны падзел** – падзел сказа ў кантэксле на дзве часткі: 1) тэму (вядомае) і 2) рэму (новае). **Тэма** – гэта вядомае з папярэдняга кантэксту, яно выступае толькі фонам (тэмай) для выказвання; **рэма** – гэта тое новае, на чым акцэнтуеецца ўвага, цэнтральная частка выказвання, актуальная для паведамлення.

Рэма вылучаецца лагічным націскам, абмежавальна-вылучальнymі часціцамі і адпаведнымі кантэкстамі; яна выступае як бы адказам на пытанне ці супрацьпастаўленне іншаму («а не»). Напрыклад, у сказе *Да нас прыйшли госці* любы з трох членай сказа можа быць рэмай: 1) (Да каго?) Да нас (а не да вас) *прыйшли госці*. 2) Да нас (што зрабілі?) *прыйшли* (а не прыхалі) *госці*. 3) Да нас прыйшли (хто?) госці (а не хто іншы). Або ў сказе Толькі змаганне *прыйносіць поспех!* Рэма мае свой паказчык – слова «толькі».

Тэрмін «сказ» больш прыдатны для абазначэння моўнай адзінкі (структурны аспект сказа), а канкрэтная напоў-

ненасць гэтай структуры ў маўленні, яе індывідуальна-канкрэтны змест як маўленчай адзінкі абазначаецца тэрмінам «выказанне». Так, тая самая структура сказа можа мець розны сэнс, быць розным выказаннем. Параўн. 1) *Мы практикуем* (суб'ект і яго дзеянне) і 2) *Мы адпачываем* (суб'ект і яго дзеянне).

§ 55. Члены сказа

Члены сказа – гэта структурна-семантычны кампаненты сказа: паўназначныя слова ці словазлучэнні з адпаведнай сінтаксічнай функцыяй. Яны звязваюцца паміж сабой сінтаксічнай сувяззю (каардынацыя, дапасаванне, кіраванне, прымыканне) і выражаютэ предыкатыўныя (паміж дзейнікам і выказнікам), атрыбутыўныя (азначальныя), акалічнасныя і аб'ектныя адносіны. Граматычна адрозніваюць галоўныя і даданыя члены сказа.

Галоўныя члены сказа складаюць граматычную (структурную) аснову сказа. Без галоўных членаў сказа (ці аднаго з іх) не можа быць сказа, таму яны і атрымалі назму «галоўныя члены сказа». **Даданыя члены сказа** не могуць утвараць граматычнай асновы сказа, яны толькі разгортваюць змест сказа, выражаны галоўнымі членамі, змяшчаюць дадатковы сэнс, таму і атрымалі назму «даданыя члены сказа».

Від члена сказа вызначаецца яго сінтаксічнай пазіцыяй. **Сінтаксічная пазіцыя** – гэта месца ў сказе, якое характерызуецца тымі ці іншымі сінтаксічнымі ўласцівасцямі.

Дзейнік – галоўны член сказа, які займае пазіцыю суб'екта (прадмета) думкі, **выказнік** – пазіцыю предыката (лац. *prædicatum* – ‘сказанае, выяўлене’), **азначэнне** – даданы член сказа з значэннем прыметы, які займае залежную сінтаксічную пазіцыю ў складзе субстантыўнага словазлучэння, **данаўненне** – член сказа (выражаны назоўнікам) у пазіцыі аб'екта дзеяння; **акалічнасць** – словаформа ў залежнай сінтаксічнай пазіцыі з значэннем прыметы дзеяння. *Беларус любіць здаўна задушэўныя песні*.

Паводле таго, якой формай – спецыялізаванай ці неспециялізаванай – перадаеца член сказа, вылучаюць марфалагі-

заваныя і немарфалагізаваныя члены сказа. **Марфалагізаваны** член сказа перадаецца тыповай, спецыялізаванай часцінай мовы: дзейнік – назоўнікам, выказнік – дзеясловам, азначэнне – прыметнікам, акалічнасць – прыслоўем, дапаўненне – ускоснымі склонамі назоўніка. **Немарфалагізаваны** член сказа перадаецца нетыповай, неспецыялізаванай формай. Напрыклад, азначэнне – ускосным склонам назоўніка (*ліст бацькі*, *параўн.* спецыялізаваную форму *бацькаў ліст*), прыслоўем (*читанне ўголос*). Неспецыялізаваныя формы, немарфалагізаваныя члены сказа могуць спалучаць розныя сінтаксічныя значэнні: прасторавыя і азначальныя (*хатка над балотцам*), азначальныя і прычынныя (*спазмы ад холаду*), аб'ектныя і акалічнасць (*ісці да нас*) ды інш.

Сказы падзяляюцца на простыя і складаныя. Гэты падзел заснаваны на тым, колькі прэдыкацыйных цэнтраў мае тая ці іншая сінтаксічна канструкцыя. **Просты** сказ мае адзін такі цэнтр, і яго нельга падзяліць на часткі, якія могуць стаць асобным выказваннем: *Ляціць жураулі.* **Складаны** сказ падзяляеца на часткі, кожная з якіх здатная стаць асобным выказваннем: *Стайць маўкліва сонны гай, і хмара сонца заступіла* (М.Чарот). Але ў складаным сказе яго часткі ў пэўнай ступені страчваюць сваю камунікацыйную асобнасць і структурную завершанасць. Таму простыя сказы, уваходзячы ў складаны, атрымліваюць абгрунтаваную назыву «частка сказа» (а не асобны сказ), а складаны сказ падзяляеца на дзве (ці болей) прэдыкацыйныя адзінкі (а не «сказы»).

Сказы, у якіх граматычная аснова (прэдыкацыйны цэнтр) разгорнутая даданымі членамі (аднымі ці некалькімі), называеца **развітым**, ці **разгорнутым** (=руск. *распространенным*) сказам. Акрамя таго, сказы падзяляюцца на розныя структурныя тыпы (вядомыя з школьнай граматыкі): простыя – на **пойные і няпоўные, аднастаўные і двухстаўные, непадзельные** сказы (=руск. нечленимые, нерасчленённые) і інш., складаныя – на складаназлучаныя і складаназалежныя, камбінаваныя і інш.

РАЗДЕЛ VII. ГІСТАРЫЧНЫЯ ЗМЕНЫ Ў ФАНЕТЫЧНАЙ І ГРАМАТЫЧНАЙ СТРУКТУРЫ МОВЫ

§ 56. Гістарычныя змены ў фанетычным ладзе мовы

Фанетычны лад мовы з часам змянення, хоць і надта павольна. Змяненням падлягаюць як фанемны склад слоў і словаформаў, так і націск, складападзел, а таксама сама сістэма фанемаў мовы, іх дыферэнцыйныя адзнакі. У старабеларускай мове сучасныя слова «дом», «пень» былі двухскладовыя, мелі па чатыры фанемы: *до-мъ, пе-нь*. Пасля страты рэдукаваных галосных (XI – XII стст.) 〈ёр〉 і 〈ер〉 яны сталі аднаскладовыі і трохфанемавыі: <дом>, <п'эн>.

Усходнеславянская мова мела спалучэнні *gy, ky, хы*, а пазней (XII – XIII стст.) на іх месцы ўзніклі *gi, ki, xi*: *ногы* → *nogi*, *руки* → *rukі*, *сохы* → *soxi*. Аднак украінская мова захавала ранейшыя спалучэнні заднеязычных з гукам [ы]; парайн.: *Kiіv* [кыїў] і белар.[к'їфэў].

Сучасныя заходнеславянскія мовы – польская, славацкая і чэшская маюць звязаны (фіксаваны, несвабодны) націск: у польскай – на прадапошнім складзе, славацкай і чэшской – на першым складзе словаў, а ў агульнаславянскі перыяд існаваў свабодны (нязвязаны) слоўны націск.

У праславянскай мове дзейнічаў закон адкрытага складу, таму спалучэнні галосных з насавымі зычнымі пераходзілі ў назальныя (насавыя) галосныя; парайн. лац. *sēmen* → ст.-слав. *съмъ* ‘семя’, літ. *ranka* > ст.-слав. *r@ка* ‘рука’.

Пазней гэты закон перастаў дзейнічаць (паспрыяла страста рэдукаваных галосных), і сёння славянскія мовы маюць і закрытыя склады (*стол, дом, пень, сон*).

Гукавыя змены ў гісторыі мовы падзяляюць на рэгулярныя і спарадычныя.

Спарадычныя (грэц. sporadikos – ‘рассеяны, асобны’) гукавыя змены – гэта адзінковыя, выпадковыя, якія сустракаюцца толькі ў асобных словах або словаформах і залежаць ад своеасаблівых варункаў іх функцыяновання. Да спарадычных зменаў належаць некаторыя выпадкі дысіміляцыі, як руск.

февраль <феврарь, і метатэзы: белар. нар. *вядзьмежы з мядзьведзь*, як і ўкр. *ведмідь з медвідом*.

Рэгулярныя (лац. *regularis*) фанетычныя змены раўнамерныя, падпрадкаваныя пэўнаму правілу, яны адбываюцца ва ўсіх ці амаль ва ўсіх выпадках у адпаведных фанетычных пазіцыях. Рэгулярныя змены называюцца *гукавымі (фанетычнымі) законамі*. Такім рэгулярнымі зменамі былі, да прыкладу: а) змены спалучэнняў *гы, кы, хы* ў *гі, кі, хі* (гл. вышэй); б) пераход ўсходнеславянскага націскнога [Э] у [о] пасля мяккага зычнага перад цвёрдым: *вель* [в’эл] > *вёл* [в’ол], несьль > *нёс* [н’ос], везти – *воз* [в’ос]; в) страта насавых галосных у славянскіх мовах (акрамя польскай мовы) ці, наадварот, з’яўленне насавых галосных у французскай мове; г) чаргаванне заднезычных з шыпячымі *к/ч, г/ж, х/ш*: *рака – рэчка, дарога – дарожны, саха – сошка*.

Пры змене фанетычнага ладу мовы адбываюцца фанетычныя працэсы канвергенцыі і дывергенцыі фанемаў. **Канвергенцыя** (лац. *convergere* — ‘набліжацца, супадаць, злівацца’) — гістарычнае зліццё спрадвечна розных фанемаў, якія страйлі свае артыкуляцыйна-акустычныя ці функцыйныя адрозненні. У выніку канвергенцыі колькасць фанемаў скарачаецца. Так, ва ўсходнеславянскіх мовах яшчэ ў дапісмовы перыяд насавыя галосныя [Э] і [о] зліліся з чыстымі галоснымі [а], [у]. Параўн. стараславянскія *дθбъ* і белар., руск. *дуб, рθка* і *рука, жθтъ* і *жасць, пθтъ* і *пяць*.

Пасля страты рэдукаваных [Ў] [Ў], якія ў слабой пазіцыі перасталі вымаўляцца, а ў моцнай супалі з гукамі [о], [Э] (параўн. *псънъ* → *сон*, *пънь* → *пень* [п’эн’], колькасць галосных фанемаў скарацилася яшчэ на дзве (<Ў>, <Ў>). Пазней фанема, што абазначалася літарай «*h*» (яць), злілася з фанемай <Э>: *дһдһ* > *дед* (дзед), *хлібъ* > *хлеб*. Вакалізм, такім чынам, зменшыўся на пяць галосных, і цяпер беларуская і руская мовы маюць па шэсць галосных фанемаў (з быльых адзінаццаі).

Дывергенцыя (лац. *divergere* — ‘разыходзіцца’) — расшчапленне адной фанемы на дзве самастойныя фанемы як вынік таго, што варыяцыі той самай фанемы сталі выконваць самастойныя адрознівальныя функцыі ў той самай фанетычнай па-

зіцыі. Так узніклі мяккія зычныя фанемы. У старажытнай мове, як сведчаць пісьмовыя помнікі, падзелу зычных на цвёрдыя і мяккія не было, бо апошнія ў мове не існавалі. Былі г.зв. *наўмяккія зычныя* ў пазіцыі перад пярэднімі галоснымі. Пасля страты рэдукаваных былыя паўмяккія варыяцыі ператварыліся ў парныя мяккія гукі, якія сталі адрозніваць розныя слова. Напрыклад, у словах *данъ* і *дань* да страты рэдукаваных канцавыя склады *нъ* і *нь* адрозніваліся найперш галоснымі [ъ] і [ь], а таксама зычным «н», які ў другім выпадку перад галосным пярэдняга раду [ъ] быў палаталізаваным. Пасля страты рэдукаваных для адрознення гукавых абалонак (экспанентаў) розных слоў былы палаталізаваны [н] ператварыўся ў парны мяккі гук [н'], і ранейшыя гукаспалучэнні сталі па-рознаму гучыць ([дан] і [дан']) і перадаваць розны сэнс: *дан* — ‘дадзены’ і *да[н']* — ‘даніна’. Так, былыя палаталізаваныя варыянты зычных фанемаў ператварыліся ў самастойныя фанемы, і кансантантызм папоўніўся парнымі мяккімі фанемамі.

Гукавыя змены, гукавыя законы ў адрозненне ад прыродных законаў не маюць універсальнай уласцівасці – «незалежнасці ад месца і часу». Наадварот, гукавыя законы звычайна дзейнічаюць у пэўны час, у пэўнай мове і на пэўнай тэрыторыі. Так, закон адкрытага складу быў дзейным у агульнаславянскі перыяд, а потым страціў сваю сілу: у стараславянскай мове ўжо з'яўляюцца закрытыя склады. Закон аглушэння звонкіх зычных у абсолютным канцы слова дзейнічае ў беларускай, рускай, польскай, нямецкай і іншых мовах, але яго няма ў украінскай, англійскай і французскай мовах. Закон акання дзейнічае ў беларускай літаратурнай мове, а ў гаворках паўднёвага заходу Беларусі (палескія гаворкі) яго няма. Або ў рускай дыялектнай мове поўначы краіны няма акання (а ёсьць оканні), а на поўдні Pacii – аканне, як і ў літаратурнай мове. Дый аканню ў рускай літаратурнай мове паддлягае толькі [о] у ненаціскных складах, а ў беларускай — [о] і [э].

Гукавыя законы, якія дзейнічаюць толькі ў пэўны гістарычны час, называюцца *гістарычнымі*.

Гукавыя законы могуць парушацца дзеяннем закону *аналогіі* (грэц. analogia – ‘адпаведнасць’) – уплывам больш пашыр

раных з'яваў, формаў на звязаныя з імі менш пашыраныя. Напрыклад руск. былых формы давальнага і меснага склону *руцін*, *нозін* пад упливам большасці формаў з асновамі на –«к», «г» набылі форму *руке, ноге*.

Дзеянне моўных законаў можа залежаць ад розных варункаў: ад кантактавання моваў, ад закону эканоміі моўных сродкаў ды іншых. Выяўленне гукавых законаў вельмі істотнае для этымалагічных даследаванняў, для параўнальна-гістарычнага вывучэння моваў і вытлумачэння жывых працэсаў у сучасных нацыянальных мовах.

§ 57. Гістарычныя змены ў граматычным ладзе мовы

Граматычны лад мовы таксама на працягу гісторыі змяніеца, каб больш дасканала перадаць складаныя ўзаемадачыненні паміж людзьмі ў іх грамадска-працоўнай дзеянасці.

У пачатковы перыяд развіцця мовы не было граматычных катэгорый; слова і сказ супадалі. Пра гэта ў пэўнай ступені можа сведчыць дзіцячае маўленне, у якім слова «мама» можа абазначаць розныя выказванні: ‘мама прыйшла’, ‘вазьмі мяне, мама, на рукі’, ‘я хачу есці (піць)’ ды іншае.

З асобных непадзельных слоў-сказаў пры іх спалучэнні ўзнікаюць сказы з асобнымі членамі сказа. Для падачы больш складаных стасункаў паміж членамі калектыву патрэбным стала і больш дакладнае афармленне думкі, таму цягам часу развіваецца марфалагічная структура слова, узнікаюць адпаведныя граматычныя катэгорыі і формы, склонавыя і асабовыя канчаткі (*кшталту рыба брата і рыба брату, іду і ідуць*).

Маўленне спачатку было арганічна звязанае з працэсам практичнай дзеянасці людзей. Кантэкст рэальнага жыцця вызначаў як канкрэтны сэнс, так і сінтаксічныя функцыі слова. Мяркуюць, што самым старажытным тыпам сказа быў аднасастаўны (аднаскладны) безасабовы сказ, які змушаў да працоўнага дзеяння. Потым двухчленны сказ стаў абазначаць назыву аб'екта працоўнага дзеяння плюс назыву гэтага дзеяння, нешта накшталт *рыб-лав(іць)*, г.зн. «рыбалоўства», ці *ален-бі(ць)*, г.зн. ‘аленезабойства’. А пазней – двухсастаўны сказ, у якім абазначаўся суб’ект дзеяння і сама непрацоўнае дзеянне,

нешта кшталтам «я сядз(ець), я хадз(іць)», г.зн. ‘я сядзенне’, ‘я хаджэнне’ ці ‘мая хада’.

Пры дасканаленні граматычнага ладу мовы з былых архаічных структурных тыпаў сказа вылучаюцца асобна эргатыўны лад сказа і намінатыўны тып дзеяслоўных сказаў. **Эргатыўны** тып сказа меў структуру: назва суб’екта дзеяння ў форме эргатыўнага (творнага) склону плюс назва пераходнага дзеяслова плюс назва аб’екта ў форме вінавальнага склону. Нешта кшталту *Чалавекам забівае аленъ*. Гэты тып сказа захаваўся ў іберыйска-каўказскіх, асобных індзейскіх, палеазіяцкіх і іншых мовах. Пазней назоўны склон замацаваўся як адзінае абазначэнне дзеяніка – цэнтра сказа. Так узік іншы тып сказа – **намінатыўны**, з галоўным членам – дзеянікам у форме намінатыва (назоўнага склону): *Чалавек ловіць рыбу. Аленъ есць траву*.

Побач з дзеяслоўнымі тыпамі сказаў развіваецца **іменны** сказ, які спачатку складаўся з двух імёнаў, суразмяшчэнне якіх з пэўнай інтанацыяй перадавала значэнне дзеяніка і выказніка (апошні займаў месца пасля першага імя), нешта кшталтам *снег бел → снег белы*. Іменны аднаслоўны выказнік пад уплывам дзеяслоўнага замяняецца аналітычнай формай з дзеяслоўнай звязкай. Нешта кшталтам *Трава стала жоўтая*.

З тыпаў сінтаксічнай сувязі найстараражытнейшым — прымыканне (без формаў слова), пасля ўзнікае дапасаванне і нарашце кіраванне – спачатку беспрыназоўнікае, а потым і прыназоўнікае.

Складаны сказ узік у выніку нанізвання простых сказаў; спачатку бяззлучнікаў, потым складаназлучаны і нарашце складаназалежны.

Развіццё розных тыпаў сказаў і марфалагічнай структуры слова прывяло да фармавання часцінаў мовы. Гістарычна яны ўзніклі з членай сказа шляхам іх марфалагізавання: дзеянік → назоўнік, выказнік → дзеяслоў, азначэнне → прыметнік...

Самая старажытная часціна мовы – **дзеяслоў і імя**. Яны адрозніваліся толькі сінтаксічнай функцыяй (імя – суб’ект, дзеяслоў – дзеянне), бо голыя карані (без канчаткаў) не маглі фармальна іх адрозніць (параўн.: *бег* – назоўнік і *бег* – дзеяслоў або руск. *знатъ* і *знатъ* ‘*знатъ знала*’). З нераскладальнага імя

найперш вылучыўся назоўнік як абазначэнне суб'екта дзеяння (дзейніка), потым – прыметнік як яго азначэнне. Ім стала імя, размешчанае перад іншым іменем (назоўнікам). Параўнайма не-раскладальныя імёны *жар-птушка* ‘агністая птушка’, *дзівак-чалавек* ‘дзіўны чалавек’, руск. *бой баба* ‘баявая баба’ ды інш. Спачатку прыметнік і назоўнік мелі тыя самыя словаформы (белъ – белъ). Канчаткова прыметнік як асобная часціна мовы склаўся пры ўзнікненні поўных прыметнікаў у выніку зліцця кароткіх прыметнікаў з указальнымі займеннікамі *и, е, я*: *белъ + и* → *белыи, бела + я* → *белая, бело + е* → *белое*.

Лічэбнікі вылучаліся з агульнай катэгорыі імёнаў як адмысловыя падліковыя назоўнікі. Так, лічэбнік «пяць» звязваюць з назоўнікам «пясць». А магчыма, ранейшыя *пять* і *пядь* былі тым самым словам (*пядь* → *пять* як вынік аглушэння канцавога [д]). У старажытнасці падлікі ішлі на пальцах. Так, у знакамітай «Арыфметыцы» Магніцкага лічэбнікі першай дзесяткі называліся «перстамі». У некаторых аўстралійскіх плямёнаў паняцце «пяць» адпавядае паняццю «рука», «дзесяць» – «дзве руکі», «дваццаць» – «чалавек».

Маладзейшай лічыцца часціна мовы «прыслоўе». Яна і ў наш час папаўняецца за кошт іменных формаў без прыназоўнікаў (*нізка, ранкам*) і з прыназоўнікамі (*знізу, уніз, зранку, удзень*). А самая маладая часціна мовы – «предыкатыў» (інакш «безасабова-предыкатыўныя слова», або «слова катэгоріі стану»), якая адасобілася ад аманімічных прыслоўяў, прыметнікаў і назоўнікаў сваімі сінтаксічнымі адметнасцямі – функцыяй выказніка ў безасабовым сказе і сінтаксічнай незалежнасцю ад іншых слоў у сказе: *Нам прыемна. На вуліцы холадна. На душы маркотна. Ім было шкада свайго скарбу.*

Службовыя слова ўзніклі з самастойных (паўназначных). Параўн. руск. *под-’ніз*: (*под печи*) і *под чердаком*. Прыйназоўнікі ўзніклі з прыслоўяў і склонавых формаў імёнаў: *акрамя, апрача, насустрач, каля <кол* ‘участак поля’ (параўн. у выслоўі: *Ні кала ні двара*). Злучнікі *хоць, хаця* – ад дзеяслова *хацець*, руск. *если ад есть + ли*. Часціца *бы* – ад дзеяслова *быць, -ся* – з займенніка *сябе*.

Працэс утварэння службовых часцінаў мовы бярэ пачатак з глыбокай даўніны, але ён актыўны і ў наш час, таму ў

граматыках службовыя слова паводле паходжання падзяляющца на першапачатковыя (найбольш старажытныя) і вытворныя (другасныя), што з'явіліся пазней і ўзнікаюць і ў наш час. Параўн.: *Ішоў да мэты не простым шляхам* (*шляхам* – назоўнік) і *Задача развязваецца шляхам паравання* (*шляхам* – прыназоўнік), яго можна замяніць прыназоўнікам «праз»).

Граматычныя катэгорыі з'яўліся пры афармленні часцінаў мовы. Так, граматычная катэгорыя роду, відаць, узікла, каб размежаваць прадметы паводле іх функцыі. У праіндаеўрапейскі перыяд усе імёны падзяляліся на два вялікія класы: 1) адушаўлённыя, якія абазначалі *суб'ект* актыўнага дзеяння, 2) неадушаўлённыя – *аб'ект* актыўнага дзеяння. Пазней «адушаўлённы клас» падзяліўся на мужчынскі (сацыяльна-актыўны) і жаночы (сацыяльна-пасіўны), а «неадушаўлённы» стаў усведамляцца як ніякі род. Сувязь граматычнай катэгорыі роду з біялагічным полам выяўляецца і ў самой назве класіфікацыі роду на «мужчынскі» і «жаночы». Неадушаўлённыя імёны, не маючы гэтай уласцівасці, атрымалі назуву «ніякі род».

Пазней некаторыя мовы страцілі катэгорыю роду (англійская, армянская і інш.), а некаторыя з трохродавых сталі двухродавымі (раманская мовы). Назіраецца і адваротны працэс – узікненне новых граматычных катэгорый і іх асобных грамемаў. Прыкладам можа служыць катэгорыя пэўнасці/няпэўнасці ў германскіх і раманскіх мовах (іх носьбіт – фарматыў-артыклъ). Узікненне асобнага значэння (грамемы) можна праілюстраваць на будучым часу. Так, былая форма цяперашняга часу закончанага трывання кшталту *кончу*, *намалюю* набыла значэнне будучага часу.

З ранейшых трох формаў *ліку* (адзіночнага, парнага і множнага) у беларускай мове засталіся дзве – формы адзіночнага і множнага, а парны лік знік, зліўшыся з множным. Так, у старажытны перыяд славянскія мовы мелі парны лік (ён абазначаў парныя прадметы – *уши, очи, ноги, руки*). У сучаснай беларускай, рускай і іншых мовах парнага ліку няма, але народныя гаворкі захавалі некаторыя іх формы: *дзве сцяне, дзве руцэ*, або форма *вачыма, дзвярыма* (на месцы новых *вачамі, дзвярамі*).

Граматычную катэгорыю трывання дзеясловаў лічаць больш старажытнай, чым час. Так, у праіндаеўрапейскі перы-

яд дзеяслоў не меў катэгорыі часу, але была багатая сістэма трывальных формаў.

Гістарычныя змены закранулі і марфалагічную структуру слова і яго формаў, дзе адбыліся розныя працэсы, у іх ліку зліцё і расшчапленне марфемаў, пераразмеркаванне кампанентаў паміж марфемамі ў складзе слова.

Спачатку слова былі чыста каранёвыя, не мелі афіксай, шматмарфемавыя слова ўзніклі з старажытных кампазітаў (складанняў), адзін з членаў якога стаў афіксам. Так, многія нашыя прэфіксы – гэта былыя прыназоўнікі, параўн. Да хаты даехаў, прысей пры сцяне. Або лацінскія: *ab urbe* ‘ад горада’ і *abducere* ‘адводзіць’, *in urben* ‘у горад’ і *inferre* ‘уносіць’.

Суфіксы паводле паходжання – гэта былыя кампаненты складаных слоў. Да прыкладу, нямецкі суфікс – *lich* раней быў самастойным словам з значэннем ‘цела, выгляд, вобраз’. Цяпер гэты суфікс утворае абстрактныя назоўнікі ад іменных і дзеяслоўных асноваў: *weiblich* –‘жаночы, жаноцкі’, *täglich* – ‘штодзённы’, *herzlich* – ‘сэрцавы’.

Канчаткі – гэта этымалагічна былыя самастойныя слова – займеннікі і прыслоўі. Да прыкладу, канчаткі поўных прыметнікаў – былыя ўказальныя займеннікі *и, е, я*, якія дадаваліся да кароткіх прыметнікаў: *бела+я* → *белая*, *сінь+и* → *синии*, давальны склон: *синю+ему* → *синему*. У беларускіх народных гаворках формы будучага часу дзеясловаў незакончанага трывання *рабіціму*, *рабіцімеш...* (зэльвенскія гаворкі) утварылася з двух слоў: *рабіць іму*, *рабіць імеш*, параўн. у украінскай мове *ти знатимеш < знати имеш*.

Адбываліся у гістарычным развіцці мовы і працэсы перараскладання і спрашчэння марфемнага складу слова. Іх упершыню апісаў знаны расійскі навуковец В.А.Багародзіцкі (1857 – 1941).

Перараскладанне – змена марфемнай будовы слова, калі мяжа паміж марфемамі праходзіць па-іншаму, чым раней, г.зн. адбываецца новае раскладанне слова на марфемы, зрушваецца марфемная мяжа. Напрыклад, у слове *ўнушиць* раней вылучалася прыстаўка *ун-*(*<вн <вън*) і корань *-уш-* (параўн. *увесці* *ў вуши* і *ўнушиць* як тоесныя сэнсам адзінкі). Пазней замест *вн-уш-и-ть* стала іншае раскладанне на марфемы гэтага слова:

у-нуши-ы-ць. Зрушвалася марфемная мяжа і на стыку асновы і канчаткаў назоўнікаў ды асабовых формаў дзеясловаў, калі галосны асновы назоўніка адышоў да канчатка: *нага-мі* → *наг-амі*, *дама-мі* → *дам-амі*. Былыя тэматычныя галосныя ў асабовых формах дзеяслова адышлі ад асновы і сталі часткай канчатка: *нес-е-ши* → *няс-еш*. Як бачым, адбылося скарачэнне асновы на карысць канчатка. У выніку перараскладання былыя дзве прыстаўкі (*не-* + *да-*) ператварыліся у адну: *недавыканаш* і *выканаш*, дзе ў першым слове прыстаўка *неда-* мае значэнне ‘не да канца’ (выканаш). Перараскладанне прывяло і да з’яднання двух суфіксаў у адзін: *вей-л(а)* + *к-а* → *вей-лк-а*.

Спрашчэнне (руск. оправдание) – гістарычны пераход вытворнай асновы ў невытворную, спрашчэнне колькасці марфемаў у аснове да адной: *жси-в-ом(ъ)* → *живот*, *да-ръ* → *дар*, *жси-т-(о)* → *жыт-a*, *з-дор* (параўн. *драць*) → *здор*, *при-изб(а)* > *прызб(а)*.

Спрашчэнню супрацьстаіць **ускладненне** – пераход раней невытворнай асновы ў вытворную (раскладальную). Напрыклад, нераскладальная польская слова *flaszka* перайшло ў рускую мову, набыўшы ў ёй форму *фляжка* (па аналогіі з *ноўка*, *дужка* (ад *дуга*), і аснова стала падзяляцца на дзве марфемы: *фляж-к-(а)*. На базе яго шляхам адваротнага ўтварэння узникла *фляга*.

Працэсы гістарычных зменаў у марфалагічнай структуры слова адбываюцца павольна, таму нямала тут пераходных з’явай, напрыклад **паўспрашчэнне**, калі структура слова дае мажлівасць дваякай кваліфікацыі яе марфемнага складу: *перамог-а* і *пера-мог-а* (параўн.: ён змог свайго супраціўніка і ён перамог яго), руск. *пет-ух* і *нетух*, *в-кус* і *вкус*, *по-дvig* і *подvig*.

РАЗДЗЕЛ VIII. ПІСЬМО

§ 58. ПІСЬМО І ЯГО РОЛЯ Ў МОВЕ

Пісьмо – гэта сістэма графічных знакаў для перадачы вуснай мовы на адлегласці і замацавання яе ў часе. Пісьмо дапамагае чалавецтву захаваць досвед, перадаць яго ад пакалення да пакалення, ад аднаго народу да іншага. Яно – другі паводле значнасці (пасля гукавой мовы) сродак сумоў я людзей. Узникла пісьмо прыкладна 3000 гадоў таму ў раннекласавым гра-

мадстве з мэтай фіксацыі пэўнай інфармацыі для захавання яе ў часе і перадачы на адлегласці.

Папярэднікам пісьма была прадметная перадача інфармацыі – г.зв. **прадметнае «пісьмо»** – пасланні, якія складаліся з набору прадметаў з сімвалічным значэннем. Так, на Суматры пасылка солі была знакам дружбы і міру, пасылка перцу – знакам варожасці і вайны. Такім было сімвалічнае пасланне скіфаў персідскаму цару Дарью, якое апісаў старажытнагрэцкі гісторык Герадот (V ст. да н.э.). Пасланне складалася з жабы, мышы, птушкі і пяці стрэлаў. Сэнс яго быў такі: «Калі вы, персы, не ўмееце скакаць у балоце, як жабы, хавацца ў зямлю, як мышы ў норы, і лятаць, як птушкі, то вы загінене ад нашых стрэлаў, як толькі ступіце на нашую зямлю».

Побач з сімвалічным прадметным «пісьмом» выкарыстоўваліся і г.зв. умоўныя сігналізацыі, калі прадметы выступалі ўмоўнымі знакамі. Напрыклад, перуанскае пісьмо *kípu* (палачка з завязанымі на ёй рознаколернымі шнуркамі і вузламі), іракезскае «пісьмо» *wámpum* (вяроўка з замацаванымі на ёй ракавінкамі рознага колеру і памераў). Каб ведаць сэнс гэтых шнуркоў і ракавінак, трэба было дамовіцца пасланнікам з іх атрымальнікам пра значэнне сімвалаў. Такія «прадметныя запіскі» маглі перадаць толькі элементарную інфармацыю – пэўныя папярэджанні, сігналы пра небяспеку і г.д. Больш дакладную інфармацыю стала перадаваць **знакавае пісьмо** – выкарыстанне разнастайных **знакаў** на тым ці іншым матэрыяле: каменных і гліняных табліцах, восковых дошчачках, папірусе, пергаменце, бяросце, а пазней – паперы (упершыню яна з'явілася ў кітайцаў каля 2 тысячячай гадоў таму). Такое пісьмо (з выкарыстаннем знакаў) называецца **графічным пісьмом**.

§ 59. Інвентар пісьма

Ім выступаюць графічныя знакі – літары, лічбы, знакі прыпінку і розныя іншыя фігуры і абазначэнні (схемы, матэматычныя і хімічныя сімвалы ды пад.). Пісьмовыя знакі называюцца **графемай** (грэц. grapho – ‘пішу’ + суфікс *-em-a*, як і ў словах *фанема*, *марфема* і інш.).

Асноўныя графемы сучаснага пісьма – літары. Яны могуць адрознівацца сваім малюнкам (A, O, K, Ж) ці асобнымі дэталямі (у – ў, е – ё, и – й). Графемы бываюць складанымі (дз, дж, ch, tsch, cz, sz). Яны могуць мець свае варыянты (алаграфемы): друкаваныя і рукапісныя, вялікія (загалоўныя) і малыя (радковыя), факультатыўныя (g — д, т — м).

З улікам таго, якога роду моўная адзінка абазначаецца пісьмовым знакам, вылучаюць два віды пісьма – **фанаграфію** («запіс гукаў») і **ідэграфію** («запіс ідэй») і ў адпаведнасці з гэтым два галоўныя тыпы графемаў – фанаграмы і ідэаграмы.

Фанаграмы – (грэц. phōnē — ‘гук’ і gramma ‘літара’) — пісьмовыя знакі, якія абазначаюць гукавыя адзінкі ці гукавыя асаблівасці мовы. Фанаграмы ў сваю чаргу падзяляюцца на: 1) **фганемаграмы**, якія адпавядаюць асобным фанемам (як усе літары ў слове *мука*), 2) **сілабаграмы** (грэц. syllabe – ‘склад’), якія абазначаюць склады (спалучэнне зычнага [j] і галоснага ў межах склада, як літары беларускага алфавіта *e, ё, ю, я* ў становішчы не пасля зычных: *яна* [jана], *яе* [ja-јэ]); 3) знакі для адрознення фанемаў, як лацінскае х [ks]; 4) знакі для адрознення дыферэнцыйных прыметаў фанемы, напрыклад «ъ» для абазначэння палаталізаванай фанемы: *столь*, *конъ*, або надрадковы знак (ø у польскім пісьме над зычнай літарай: dzień, а таксама надрадковы знак над галоснай літарай у чэшскай мове, які паказвае на працягласць галоснага: *pás* — ‘пояс’; 5) прасадэмы – знакі націску: *стáлы і стáлыø*.

Выкарыстоўваюцца і **змешаныя** (двузначныя) тыпы фанаграмаў, як ётаваныя літары *e, ё, ю, я* (пасля зычных яны абазначаюць галосныя фанемы <э>, <о>, <у>, <а> і палаталізаванасць зычнай: *зямля* <з’эмл’я>).

Ідэаграмы (грэц. idea – ‘ідэя’ і gramma — ‘літара, пісьмовы знак’) – пісьмовыя знакі, якія перадаюць значэнневыя адзінкі мовы – без перадачы гучання гэтых адзінак, а толькі зрокава. Ідэаграмы маюць рознае гучанне ў розных мовах, але тоесны сэнс. Гэта найперш лічбы, матэматычныя знакі: 3 (тры, trzy, drei), +, −, =, Ø, % і інш.

Ідэаграмы маюць два галоўныя падтыпы: 1) **лагаграмы** (грэц. logos – ‘слова’ і gramma ‘пісьмовы знак, літара’), або **лексемаграмы**.

мы, якія перадаюць цэлыя слова, як згаданыя вышэй лічбы і іншыя знакі ($3, +, -, =, \ddot{O}$), 2) **фразаграмы** (грэц. phrasis – ‘зварот, спосаб выяўлення’) – пісмовыя знакі, якія перадаюць цэлае выказванне, фразу. Гэта найперш дарожныя знакі: Р \square \leftarrow знакі забароны. Сюды належаць і «прадметныя» шыльды (да прыкладу, акуляры, якія перадаюць змест ‘крама оптыкі’) ды інш.

Розныя тыпы графемаў адлюстроўваюць розныя этапы (вехі) развіцця пісьма.

§ 60. Асноўныя этапы ў гісторычным развіцці пісьма

Пісьмо ў сваім развіцці прайшло трох асноўных этапаў. Гэта піктографія, ідэаграфія і фанаграфія. Самым старажытным і прымітыўным пісьмом было **піктаграфія** (лац. pictus – ‘нарысаны’ і грэц. grapho – ‘пішу’), або **рысункае пісьмо**. Знакі рисункаевага пісьма, інакш **піктаграмы**, — гэта схематычныя рисункі, якія перадаюць прадметы і з'явы навакольнага свету (птушка, жывёліна, рыба, чалавек, лодка, дрэва, буда, сонца і пад.).

Спалучаючы гэтыя рисункі, першабытныя людзі перадавалі разнастайныя паведамленні, звязаныя з нарысанымі знакамі. Шырокая выкарыстоўвалася рисункае пісьмо ў VIII – VI тысячагоддзях да н.э. Найлепш захавалася яно ў індзейцаў Амерыкі. Вось адзін з узоруў піктографічнага пісьма (гл. рисунак 1). Яго змест: правадыр па імені Алень здзейсніў сем паходаў (яны абазначаныя рыскамі з левага боку ўверсе) і дзевяць бітваў (дзевяць рысак справа ўверсе) і ў час паходу, што працягваўся два месяцы (нарысаны схемы двух маладзікоў), быў забіты сякіраю (рисунак гэтай прылады). На самым версе нарысаны сілуэт чалавека галавою ўніз і алень дагары нагамі, што абазначала ‘смерць’.




Рис. 1

Матэрыялам для пісьма былі камень, кара, косць, шкура. Піктаграмы перадаюць змест цэлай фразы, але яны не звязаныя з гукавым маўленнем. Элементы піктаграфіі – піктаграмы сустракаюцца і ў наш час: рысункі на шыльдах крамаў, майстэрняў, цырульняў (боты, чаравікі, акуляры, гарнітуры, малюнак паstryжанага чалавека ды інш.).

Аднак піктаграмы няздатныя дакладна перадаць інфармацыю, іх можна па-рознаму расшыфруваць. Да таго ж з іх дапамогай цяжка было перадаць абстрактныя ідэі. Таму піктаграфія паступова ператвараецца ў новы від пісьма — *ідэаграфію* (грэц. idea – ‘ідэя, паняцце’ і grapho – ‘пішу’), або *ідэаграфічнае пісьмо*. Адметнасць ідэаграфіі ў tym, што тут паведамленне падзяляеца **на часткі**, і кожная частка абазначае пэўнае паняцце, адпаведнае значэнню асобнага слова. Таму ідэаграмы іначай называюць *лагаграмамі* (грэц. logos — ‘слова’), а ідэаграфію — *лагаграфіяй*. Паступова піктаграмы набываюць пераносныя значэнні. Так, нарысаванае вока абазначае не толькі орган зроку, але і перадае значэнне ‘зоркасць, пільнасць’, нага – паняцце ‘хадзіць, стаяць’. Павялічваеца колькасць знакаў, змяняеца іх форма ў кірунку ўмоўнасці; становіцца абавязковай дакладная перадача формы знака. Ідэаграфічнае пісьмо было запатрабаванае ў перыяд утварэння старажытных дзяржаваў (Егіпет, Кітай, Шумер), развіцця гандлю, дыпламатыі, неабходнасцю стварэння законаў. Усё гэта вымагала мець спарадкаванае і дакладнае пісьмо.

Ідэаграма (лагаграма) перадае пэўнае значэнне, не звязанае з гучаннем, таму з дапамогаю тых самых ідэаграмаў могуць абменьвацца думкамі людзі, якія размаўляюць на розных мовах ці дыялектах. Да прыкладу, у Кітаі ідэаграму ‘чалавек’ пекінец вымаўляе *жэнъ*, катонец – *янъ*, а шанхаец – *нінг*, а на пісьме яно абазначаеца адным знакам (𠂇), і ўсе разумеюць гэтые знак-слова аднолькава — ‘чалавек’.

Тыповымі і найбольш старажытнымі сістэмамі ідэаграфічнага пісьма лічацца старажытнаегіпецкая герагліфічная (з канца IV тысячагоддзя да н.э.), шумерская (з пачатку III тысячагоддзя да н.э.) і старажытнакітайская (з II тысячагоддзя да н.э.).

Герагліфічнае (дакладней: герагліфічнае, ад грэц. hieros — ‘святы’ і gryphe – ‘выдаўлены відарыс’) **пісьмо** як самы пер-

шы, старажытны від ідэаграфічнага пісьма, меў яшчэ шмат агульнага ў форме знакаў з предметамі, але абазначаў не сам предмет, а адпаведнае паняцце на аснове асацыяцыі з ім. Паступова знакі змяняюць свае абрысы і становяцца непадобнымі на контуры былых предметаў. Гэта выклікана неабходнасцю зрабіць больш хуткім працэс пісьма. А каб не ствараць безлічы новых знакаў (для кожнай лексемы – новы знак), сталі ўскладняць ранейшыя знакі – іх паўтарэннем ці дадатковымі значкамі. Перанос знака на цэлыя шэрагі звязаных сэнсавымі асацыяцыямі слоў стваралі полісемію знакаў лагаграфічнага (ідэаграфічнага) пісьма. Напрыклад, «вока» → ‘бачыць’, ‘глядзець’, ‘увага’, ‘зоркасць’. Для размежавання розных значэнняў выкарыстоўваўся дадатковы значок, які паказваў на адмысловасць лагаграмы, абулюйленай адметнасцю яе гучання. А гэта дазваляла перадаваць паронаму і часткі слоў, якія мелі супольнае гучанне, — склады, марфемы. Гэта быў крок да пераходу ідэаграмы ў фанаграму, калі асобны іерогліф ці яго частка сталі абазначаць той гук, якім пачыналася слова, абазначанае асобным іерогліфам. Гэтым самым падрыхтоўваўся пераход да гукавога пісьма (літарна-гукавога).

Разнавіднасцю ідэаграфічнага пісьма быў *клінапіс*. Ён узнік з піктаграмаў у шумераў (3 тысячы гадоў да н.э.), знакі мелі клінападобную форму, іх было некалькі сотняў. Клінапісныя ідэаграмы, якія выкарыстоўваліся для перадачы адноўкавых слоў, потым пераносіліся і ў шматскладовыя слова для абазначэння гэтых складоў і граматычных формаў. Так пачынае ўзнякаць *складовае пісьмо*. Найбольш старажытнае складовае пісьмо – шумерскае.

Іерагліфічнае пісьмо захавалася да нашых дзён у Кітаі. У ім больш за 40 тысяч іерогліфаў. Для свободнага чытання трэба ведаць 6-7 тысяч знакаў, для адаптаванай літаратуры – больш за тысячу знакаў. Імкненне кітайцаў перайсці на алфавітна-гукавое пісьмо не мела поспеху, бо ў краіне больш за 50 дыялектаў (раней іх лічылі асобнымі мовамі), і гэта выклікае вялікія цяжкасці пры фанетызацыі пісьма. А так прадстаўнікі розных дыялектаў (моваў) лёгка контактуюць, выкарыстоўваючы супольныя іерогліфы. Да таго ж, гэта добра стасуецца з тыпам самой кітайскай мовы – каранёвой, дзе мала граматычных паказчыкаў, дзе слова – аднаскладовыя, а шматскладовыя (складаныя)

утвараюцца шляхам з'яднання іх у адно цэлае. Так, слова fuma «бацькі» складаецца з двух складоў-слоў: *fu* — ‘бацька’ + *ma* — ‘маці’, а *kanshu* — ‘чытаць’ — з *kan* — ‘глядзець’ + *shu* — ‘кніга’.

Ідэаграфічны тып пісьма ў большасці народаў быў заменены на **фанаграфічны** (грэц. *rhōnē* — ‘гук’ і *grapho* — ‘пішу’), што дыктавалася значнымі недахопамі ідэаграфіі: шматлікасцю знакаў, цяжкасцю перадаваць слова з абстрактным значэннем і розныя граматычныя формы слова, неадпаведнасцю кансерватаўнага пісьма развіццю мовы, яе бесперапынным зменам і ўдасканаленню.

Трэці этап у развіцці пісьма — **фанаграфія**, або **фанаграфічнае пісьмо**. Фанаграмы абазначаюць гукавыя элементы слова — склады і гукі. З улікам гэтага фанаграфія мае дзве разнавіднасці: складовае пісьмо і літарнае пісьмо.

Складовае, інакш **сілабічнае** (грэц. *syllabé* — ‘склад’), **пісьмо** — гэта пісьмо, у якім графічны знак абазначае склад у слове. Тыповым прыкладам можа служыць індыйскае пісьмо *дэванагары*. Тут асноўныя графемы абазначаюць склады, куды ўваходзяць зычны і галосны гук, напрыклад санскрыцкае *dama* — ‘дом’. Дасканалым складовым пісьмом лічыцца і сучаснае японскае пісьмо **кáна**, якое мае 45 асноўных знакаў. Складовае пісьмо бярэ свой пачатак у II тысячагоддзі да н.э. (шумерскае пісьмо). Знакі для складоў развіліся з ідэаграмаў, якія абазначалі аднаскладовыя слова. Напрыклад, ідэаграма слова *страла* (у шумерскай мове *tī*) стала абазначаць склад [tī].

Першымі чыста фанаграфічнымі сістэмамі прызнаюцца старажытныя заходнесеміцкія, у прыватнасці фінікійская. У гэтай сістэме пісьма абазначаліся толькі зычныя гукі (бо корань слова складаецца з зычных), а галосныя ўстаўляліся ў несуцэльны корань у функцыі трансфікса і не былі сталым элементам, выконваючы чыста граматычную функцыю. Такое пісьмо называецца **кансанантавым**. Кансанантавае пісьмо паступова пераастае ў **поўную фанемаграфію**, дзе абазначаюцца ўсе гукі (фанемы) — як зычныя, так і галосныя. Тыповы прыклад — грэцкае пісьмо (VIII ст. да н.э.). Яно створана на падставе фінікійскага. Для абазначэння галосных грэкі выкарысталі як фінікійскія літары, так і вынайшлі свае. У гэтым пісьме было 24 літары (17 зычных і 7 галосных). На аснове старажытнага грэц-

кага ўзнікла лацінскае пісьмо (VIII—VII ст. да н.э.), а таксама славянскае (кірыліца) і іншыя.

Лацінскае пісьмо вылучалася плаўнасцю і акругленнем абрысаў у літарах. На аснове грэцкага пісьма з улікам абрысаў лацінскіх літараў была створана *славянская сістэма пісьма* ў другой палове IX ст. Яна мела два варыянты — глалоліца і кірыліца. Стваральнікамі іх былі знакамітыя славянскія асветнікі браты Кірыла і Мяфодзь. Спачатку ўзнікла *глаголіца*. Але яна хутка выйшла з ужытку, відаць, таму, што літары яе былі складанай формы (мелі шмат кручкоў і кружочкоў) і стваралі пэўную цяжкасць для напісання. *Кірыліца* (назва ад імя стваральніка яе — Кірылы) мела літары больш простай формы і выразнасці і была больш прыдатнай для засваення. Літары кірыліцы, як мяркуюць даследчыкі, у большай частцы ўзнаўляюць абрысы літараў грэцкага «унцыяльнага» (устаўнага) пісьма, якое выкарыстоўвалася ў набажэнскай літаратуре і мела строгі і выразна перпендыкулярны абрыс літараў. Кірылаўскае пісьмо было прыстасаванае для перадачы фанемаў стараславянскай мовы, таму ў ім (параўнальна з грэцкім пісьмом) былі дадатковыя літары — Б, Ц, Ш, Ч, Ж, Ъўўўўўў, Ь, Ы, һ, Ю, ё, ө, ӫ, ӫы некаторыя іншыя.

Кірыліца	Грэцкае ўстаўное піс
Літары і іх назывы	
À – аз	À
Á – букі	Ã
Â – ведзі	Â
Ã – глаголь	Ã
Ä – дабро	Ä
Å – есць	Å
Æ -- жывеце	
½ -- зяло	Ç
Ζ -- зямля	Z
Ɩ – i	I
Ҥ -- іжэ	H
Ӭ -- кака	K
Ӭ – людзі	Ӭ

Кірыліца	Грэцкае ўстаўное піс
Літары і іх назвы	
І – мыслеце	І
і – наш	і
Ӯ – он	Ӯ
Ӯ – пакой	Ӯ
҆ – рцы	҆
Ҋ – слова	Ҋ
Ӯ – тверда	Ӯ
҂ -- ук	҂
Ӷ – ферт	Ӷ
ӷ – хер	ӷ
Ҏ – амега	Ҏ
Ӷ – цы	
Ҏ -- чэрв	
Ӱ – ша	
Ҍ -- шта	
Ӱ – ёр	
ҍ – еры	
Ӱ – ер	
Ҥ – яць	
ҏ – ю	
" – я	
Ӭ -- е	
Ӭ -- юс малы	
Ӭ -- юс вялікі	
Ӭ -- ёставаны	
Ӭ -- юс малы	
Ӭ -- ёставаны	

Кірыліца была двойчы рэфармаваная: 1) пры Пяту I (у 1708 – 1710 гг. быў уведзены створаны беларусам Іллём Капіевічам *грамадзянскі алфавіт* (руск. «гражданка»), які меў больш спрошчаны абрис літараў, у ім не было ранейшых 8 (непатрэбных для перадачы фанемнага ладу рускай мовы) літараў (юсоў, ферта, амегі, іжыцы ды інш.). Пазней рускі алфавіт папоўніўся літарамі *й*, *ё*; 2) у 1918 годзе былі выдалены з рускага алфавіта літары «*і* – дзесятковае», «*яць*», «*фіта*» і адменены «*цвёрды знак*» на канцы слова.

Паступова ўсе сістэмы пісьма перайшлі на абавязковы *словападзел* тэксту, ужыванне знакаў прыпынку і выкарыстанне ў патрэбных выпадках вялікай літары.

Беларускае пісьмо ўзнікла на аснове кірыліцы, якая выкарыстоўвалася да 17 ст. Побач з кірыліцай (з канца 17 ст.) ужывалася лацінская графіка ў польскім яе варыянце. У 16 ст. кнігі на беларускай мове пісаліся і арабскім пісьмом. Яны ствараліся татарамі, што пасяліліся на Беларусі ў 14-15 ст. і паступова забыліся татарскае мовы, але выкарыстоўвалі арабскае пісьмо.

Грамадзянскі шрыфт, створаны І. Капіевічам, паступова прыстасоўваўся для перадачы адметнасцяў беларускай мовы, яе фанетычнага ладу. У канцы XIX – пачатку XX стагоддзяў сталі ўжывацца літары *ձ*, *дж*, спалучэнні *иич* (на месцы *ү*), *ц* (на месцы [т']), *ё*, *і*, *ў*, раздзяляльны знак — апостраф ('), былі выдалены з беларускага пісьма літары *h*, *и*, *щ*, *ъ*.

ГРАФІКА І АРФАГРАФІЯ

§ 61. Графіка і арфаграфія

Графіка (грэц. *graphike*, ад *grapho* ‘пішу, рысую, малюю’) – гэта інвентар усіх сродкаў пісьма: літары, знакі прыпынку, ідэаграмы (у фізіцы, матэматыцы), піктаграмы (малюнкі на шыльдах крамаў, майстэрняў, клубаў), а таксама сістэма дачыненняў паміж графемамі і фанемамі ў літарна-гукавым (фанематычным) пісьме. У мовазнаўстве тэрмінам «графіка» называецца таксама галіна лінгвістыкі, якая даследуе стасункі (адносіны) паміж графемамі і фанемамі. Паняцце «графіка» дастасоўваецца звычайна да фанематычнага (літарнага) пісьма, якому ўласцівыя тры адметнасці: алфавіт, графіка і арфаграфія.

Алфавіт (грэц. *alphabetos* – з назваў першых дзвюх літараў грэцкага алфавіта – «альфы» і «бэты», у пазнейшым вымаўленні «віты») – гэта сістэма графічных знакаў фанематычнага пісьма – літараў, замацаваных у адпаведнай паслядоўнасці ў той ці іншай пісьмовай мове. Асноўныя патрабаванні да алфавіта – дакладная колькасць адпаведных літараў і тыповых гукаў (фанемаў), прастата абрываў графічных знакаў і их зручнасць для напісання, выразнае адрозненне адной літары ад іншых.

У сучасным свеце найбольшае пашырэнне маюць тры асноўныя алфавіты: **лацінскі** (яго нацыянальныя варыянты выкарыстоўваюцца народамі Амерыкі і Аўстраліі, большай часткі народаў Еўропы і некаторых краінаў Азіі і Афрыкі), **арабскі** (у народаў арабскіх краінаў, Ірана, Пакістана, Афганістана) і **славянска-кірылаўскі** (яго нацыянальныя варыянты ў Балгарыі, Сербіі, Македоніі, Беларусі, Украіне, неславянскіх народаў Расійскай Федэрацыі і інш.).

Свае адметныя сістэмы пісьма маюць Кітай (герагліфічнае пісьмо), Індыя (складавае пісьмо дэванагары), Японія (сполучэнне герагліфічнага і гукавога пісьма – кáна) ды іншыя краіны (Арменія, Грэцыя, Грузія, Ізраіль…).

Графіка і арфаграфія разам вызначаюць правілы функцыяновання графемаў (літараў) фанемаграфічнага пісьма. Графіка ўстанаўляе правілы адпаведнасці графемаў (літараў) гукавым адзінкам мовы (фанемам, складам, дыферэнцыйным адзнакам фанемаў, націску).

Ідэальнаю лічыцца графіка, у якой існуе дакладная адпаведнасць паміж графемамі і фанемамі: кожная графема перадае адну фанему, а кожная фанема перадаецца адной графемай. Аднак такой графікі не мае ніводнае натуральнае пісьмо, бо цягам часу пісьмо адстае ад жывой мовы, якая змяняецца больш хуткімі тэмпамі. У адных мовах разыходжанне паміж напісаннем і вымаўленнем меншае (беларуская, сербская мовы), у іншых – большае. Напрыклад, у англійскім пісьме напісанне і вымаўленне істотна адрозніваюцца: тут выкарыстоўваюцца складаныя графемы (літараспалучэнні) для абазначэння аднаго гука (яно мае 118 складаных графемаў): *ck* абазначае гук [к], *bought* [b :t]: оeu – гук [у], *augh* – гук [Э].

§ 62. Арфаграфія і яе прынцыпы

Каб ведаць правілы чытання і пісьма, трэба ведаць не толькі графіку, але і арфаграфію. *Арфаграфія* (грэц. orthos – ‘правільны’ і grapho – ‘пішу’= ‘правільнае пісьмо’) – сістэма агуль-напрынятых правілаў перадачы вуснай мовы на пісьме: напісання слоў і іх частак (марфемаў), пераносу частак слова на наступны радок, правілаў абазначэння на пісьме межаў паміж моўнымі адзінкамі (напісанні злітых, паўзлітых і асобных), правілаў ўжывання вялікай літары і пісьмовых скарачэнняў.

Правілы арфаграфіі будуюцца на падставе графікі. Там, дзе правілы графікі паказваюць на ту ю ці іншую адпаведнасць як адзіную ў пэўных фанетычных умовах, у арфаграфіі няма патрэбы. Напрыклад, у напісаннях *дом*, *там*, *худы* ўжыванне ўсіх літараў вызначаецца графікай. Арфаграфія з некалькіх варыянтаў, якія дапускае графіка, выбірае адзін, астатнія касуе. Напрыклад, назоўнік, утвораны з выкарыстаннем суфікса *-б-* і канчатка *-а* ад дзеяслова *касіць*, вымаўляеца *[каз'ба]*. Каранёвы канцавы гук *[з']* тут можна перадаць сродкамі графікі дваяка: *[кас']* і *[каз']*, і ад гэтага гучанне слова (яго каранёвай марфемы) не зменіцца: «*касьба*» і «*казьба*» будуць вымаўляцца аднолькава – *[каз'ба]*. Арфаграфія, кіруючыся адпаведным прынцыпам (падставай), выбірае адпаведную *арфаграму* (грэц. orthos – ‘правільны’ і *gramma* – ‘пісьмовы знак, літара’) – напісанне, выбранае з двух ці болей мажлівых. Так, вымаўленне *[гарацк']* можна перадаць на пісьме трymа паралельнымі варыянтамі: *гарацкі*, *гарадзкі*, *гарадскі*. Арфаграфія (правапіс) замацоўвае апошні варыант як нарматыўны, а першыя два касуе.

Выбар паміж паралельнымі магчымымі напісаннямі, якія даюцца графікай, вызначаецца на падставе таго ці іншага арфаграфічнага прынцыпу. Іх вылучаюць 4 альбо 5: 1) фанетычны, 2) марфалагічны, 3) дыферэнцыйны, 4) традыцыйны, 5) граматычны (грамематычны).

Пры **фанетычным** прынцыпе літары-арфаграмы перадаюцца на пісьме ў адпаведнасці з іх вымаўленнем. Напрыклад, у словах *дом* – *дамы*, *шэсць* – *шасці* каранёвыя *о*, *э*, апынуўшыся ў ненацісным становішчы, у адпаведнасці з вымаўленнем абазначаюцца літарай *а*: *дамы*, *шасці*. Гэтак пішуцца і прыстаўкі *з-/с-*, *без-/бес-*, *раз-/рас-*, *цераз-/церас-*, калі зычная фа-

нема <з> у слабой пазіцыі (перад глухім зычным) рэалізуеца ў сваім варыянце *с*; парабон.: *звіць і спісаць, бе~~з~~выніковы і бе~~з~~карысны, разменны і раскінуты, цераззерніца* (с.-г.) і *цера~~з~~апалосіца*.

Аднак не кожнае напісанне, адпаведнае вымаўленню, вызначаеца фанетычным прынцыпам. Так, першыя ў названных парах слова *дом, шэсць* перадаюцца на пісьме не паводле правілаў арфаграфіі (у іх няма арфаграмаў), а чыста графічна, бо на месцы літараў у гэтых словах няможна ўжыць іншыя графемы. Фанетычны ж прынцып патрабуе перадачы на пісьме жывых чаргаванняў гукаў, рэалізацыі фанемаў у іх варыянтах. У беларускай мове фанетычным прынцыпам кіруюцца, як правіла, пры выборы галосных. У сербскай мове, дзе фанетычныя напісанні таксама пашыраныя, гэты прынцып дзейнічае пры выборы зычных; парабон.: *Србин* ('серб') і *сриски* ('сербскі'), *подбити* і *потписати, сладак* ('салодкі') і *слатко* ('варэнне').

Пры **марфалагічным** прынцыпе захоўваецца аднастайнае, аднолькавае напісанне марфемаў (іх частак), не зважаючы на іх рознае вымаўленне ў розных фанетычных пазіцыях. Так, мы пішам *заводы* і *завод*, хоць у апошнім слове фанема <д> рэалізуеца ў гуку [т]: [завот]. Пры марфалагічным прынцыпе аднастайна перадаюцца на пісьме гукі ў моцнай пазіцыі, г.зн. фанемы. Таму гэты прынцып называюць *фанематычным* (фанемным), або *марфанематычным*, бо тут — «фанемнае» напісанне марфемаў (ці іх частак). Ён пашыраны ў рускай мове (*город, водолаз*), балгарскай, польскай, чэшскай, нямецкай ды іншых арфаграфіях. У беларускай мове паводле гэтага прынцыпу пішуцца зычныя літары: горад [*горат*], *снег* [*'н'эх*], *лётчык* [*л'о чык*].

Пры **дыферэнцыйным** прынцыпе размяжоўваюцца лексічныя амонімы — яны маюць рознае напісанне; парабон. руск.: *ожёг* (дзеясловоў) і *ожог* (назоўнік), *компания* 'група' і *кампания* 'мерапрыемства' (посевная кампания). Найчасцей дыферэнцыйны прынцып выкарыстоўваецца пры размежаванні ўласных і агульных назоўнікаў: *крапіва* і *Крапіва Кандрат*, *танк* і *Танк Максім*, *арол* і *Арол* (горад), у нямецкай мове ўсе назоўнікі пішуцца з вялікай літары дзеля адрознення іх ад аманімічных дзеясловаў, якія маюць малую (радковую) літару: *Leben* – 'жыццё' і *leben*

— ‘жыць’, *Lesen* — ‘чытанне’ і *lesen* — ‘чытаць’, у французскай арфаграфіі *la* (артыкл) і *lā* — ‘там, туды’ ды інш.

Традыцыйны (гістарычны) прынцып — гэта прынцып захавання напісання, якое ўсталявалася раней, у гістарычным мінультым і не адпавядзе ні рэальному вымаўленню, ні марфалагічным стасункам у сучаснай мове. Напрыклад, у рускай мове напісанне літары *г* у канчатках дапасаваных да назоўнікаў слоў на месцы гука [в]: *того* [тъво], *синего*, *лісьего*, *девятого*; напісанне літары *и* пасля *ж, ш*: *жить*, *шить* (раней гуکі [ж], [ш] былі мяккімі, а цяпер яны толькі цвёрдыя і слова вымаўляюцца [*жыт'*], [*шыт'*]). Традыцыйны прынцып пашыраны ў англійскай мове, дзе напісанне амаль без зменаў захоўваецца больш як 500 гадоў. Параўн. *write* [rait], *wheat* [wi:t]. Па традыцыі ў рускай мове пішуцца падвойныя зычныя ў іншамоўных словамах (*коллега*, *коллектив*, *аллея*, *оппозіція*), хоць вымаўляюцца яны без падаўжэння, як і ў іншых славянскіх мовах, дзе пішуцца з адной зычнай літарай: белар. *калега*, *алея*, *апазыція*, польск. *kolega*, *aleja*, *орозуся*, чэшск. *kolektiv*, *alej*, славацк. *kolektív*, *aleja* ...

Захаванне іншамоўнага ablічча (напісання) ў рускай арфаграфіі досыць частае і пры перадачы іншых літарных спалучэнняў: *майор*, *йод*, *міллион*, *медальон*.

У беларускай мове традыцыйныя напісанні з літарай *e* ў першым складзе перад націскам (замест нарматыўнага *я*) у новых «Правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» прапануеца скасаваць ў спрадвечна беларускіх словамах, і прапануеца пісаць тут літару *я* паводле агульнага правіла: *васямнаццаць*, *дзясятны*, *сямнаццаць* і ў вытворных ад іх. І ў іншамоўных словамах традыцыйныя напісанні, якія пярэчаць фанетычнаму прынцыпу (якannю), нярэдка змяняюцца, напрыклад: *каляндар*, *сяржант*, *дзяжурны*, *слясарны*, *ялейны*, *яном*, *ярмолка*, *яфрэйтар*, *яўрэй*, *яхідны*...

І традыцыйнае напісанне літары э ў ненаціскных складах іншамоўных слоў (асабліва ў канцавых складах — спалучэннях *-тар*, *-тал*) замяняеца на *a*: *майстар*, *лідар*, *ваўчар*, *шніцаль*, *прынтар*, *кампютар* і г.д.

Граматычны прынцып патрабуе аднолькава абазначаць на пісьме пэўную грамему — асобнае значэнне граматычнай катэгорыі: напрыклад, у рускай мове з дапамогаю мяккага зна-

ка (ь) абазначаеца грамема жаночага роду і пасля літараў *ж, ш, ч, ѿ*: *рожь*, *мыши*, *ночь*, *вець* (як і ў словах *артель*, *кость*, *плоть*), хоць напісанне літары *ь* тут лішнє пасля няпарных мяккіх (палатальных) [ч'] і [шч'] ці супярэчыць гучанню слова (пасля няпарных цвёрдых [ж] і [ш]). Мяккі знак у гэтым выпадку выконвае чыста граматычную функцыю – паказвае на жаночы род і тып скланення (3-е) парадын: *ночь* і *плач*, *рожь* і *ноож*. Гэтая грамемная роля літары *ь* вельмі выразна выяўляеца ў розных напісаннях назвы ракі (цячэ паўз Гомель) на рускай мове. У архіўных матэрыялах сустракаем напісанні: *Сожь* і *Сожс*. У першым выпадку – назоўнік жаночага роду (скланаеца *Сожь* – *Сожси*, *Сожью*...), у другім – мужчынскага (*Сожс*, *Сожса*, *Сожсем*).

Граматычны прынцып выяўляеца і ў напісанні літары *ъ* пасля *ж, ч, ѿ* і ў формах загаднага ладу дзеяслова: *режь*, *режьте*, *плач*, *плачть*, *ешь*, *ешьте* – аналагічна з *встань*, *встаньте*, *сядь*, *сядьте*, якія маюць мяккія [н'] і [д'].

У арфаграфіях розных моваў неаднолькавае пашырэнне маюць названыя прынцыпы: у рускай вызначальны прынцып – марфалагічны (марфематычны), у англійскай – традыцыйны (гістарычны), у беларускай мове два прынцыпы вызначаюць прывілы сучаснага пісьма: фанетычны (напісанне галосных) і марфалагічны (напісанне зычных). Фанетычныя напісанні ёсць і ў рускай мове (напісанне прыставак з канцавымі –з/-с, некаторых слоў (*лестница* (<лезу)). Але іх няшмат. Найбольш напісаняў, заснаваных на фанетычным прынцыпе, у сербскай і беларускай мовах.

§ 63. Практычная транскрыпцыя і транслітарацыя

Яны выкарыстоўваюцца, калі трэба перадаць у пісьмовым тэксце слова (звычайна ўласныя імёны ці тэрміны), урыўкі з тэксту іншай мовы з дапамогаю графічных сродкаў сваёй мовы. Словы з іншай мовы могуць перадавацца шляхам палітарнага перакладу з аднае графікі на іншую, напрыклад, замена лацінскіх літараў славянскімі ці наадварот: англ. *Newton* – руск. *Невтон*, *Klibern* – *Клиберн*; Янка Купала –польск. *Janka Kupala*, *Adam Mickiewicz* – *Адам Міцкевіч*. Такая перадача называецца **транслітарацыяй** (лац. *trans* – ‘цераз, праз’ і *littera* –

‘літара’), інакш дакладная замена літараў адной графікі на літary іншай, без уліку іх вымаўлення ў мове-крыніцы.

Другі спосаб перадачы іншамоўных адзінак на родную мову – **практычная транскрыпцыя**. Тут пры замене графе-маў адной графікі на іншую ўлічваецца вымаўленне гэтага слова ў мове-крыніцы. Так, прозвішча англійскага навукоўца *Newton* перадаецца на рускую мову паводле яго вымаўлення: *Ньютон* (а не паводле транслітарацыі – як яно выкарыстоўвалася ў Ламаносава: «может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютона российская земля рождать»).

З улікам транслітарацыі пішам *Лейпциг*, хоць у нямецкай мове вымаўляеца [л’айпц’іх], *Гётэ* [х’отэ]. Па-рознаму перадавалася ў расійскім друку прозвішча амерыканскага музыканта *Klibern*: то *Клиберн* (транслітарацыя), то *Клайберн* (транскрыпцыя).

Асноўнае адрозненне **практычнай** транскрыпцыі ад **факетычнай** транскрыпцыі ў тым, што ў першай іншамоўнае слова, яго вымаўленне, перадаецца графічнымі сродкамі роднай мовы. Да таго ж у практичнай транскрыпцыі імкнущца захаваць марфемную структуры перадаванага слова і яго графічныя адметнасці (напрыклад, падвойныя зычныя – як у рускай транскрыпцыі). У практичнай транскрыпцыі выкарыстоўваюцца толькі літары свайго алфавіта.

Выразнае адрозненне транскрыпцыі і транслітарацыі добра відаць пры перадачы рускага прозвішча — з кірыліцы, на польскую графіку. Напрыклад, *Петров* будзе мець выгляд: у транскрыпцыі *Pitrof* (адпаведна яго вымаўленню [п’ітроб]) і *Petrow* – у транслітарацыі.

У наш час пашыраеца транскрыпцыя (а не транслітарацыя) уласных назваў: *Вальдхайм* (а не *Вальдзэйм*, як *Лейпциг*), *Ваймар* (а не *Вэймар*).

Беларускія ўласныя імёны звычайна ў сваім напісанні адлюстроўваюць і іх вымаўленне, таму іх перадача, напрыклад на польскую мову лацінкай, не складае цяжкасцяў: В.Быкаў – *Bukau*, Колас – *Kolas*, Багушэвіч – *Bahuszewicz*, Чорны – *Czorny*. Няправільна транслітараваць беларускія ўласныя назвы на лацініцу не з беларускіх, а з расійскіх іх напісанняў, як напрыклад *Bykow*, *Browka* (замест натуральнага *Brouka*).

§ 64. Транскрыпцыя Міжнароднай Фанетычнай Асацыяци

Транскрыпцыя Міжнароднай Фанетычнай Асацыяци (МФА) – гэта транскрыпцыя міжнароднай арганізацыі, заснаванай у Парыжы ў 1886 г. з арганізацыйным цэнтрам у Лондане. Рабочыя мовы — французская і англійская. Задача МФА – удасканаленне фанетычнай транскрыпцыі, створанай Г. Суітам. Да 1977 г. МФА выдавала часопіс, у якім артыкулы па фанетыцы друкаваліся ў транскрыпцыі. Транскрыпцыя МФА выкарыстоўвае літары лацініцы. У ёй дакладна перадаюцца з дапамогаю лацінскіх графемаў усе адметнасці гукаў той ці іншай мовы. Напрыклад, вібрант [r] абазначаецца рознымі графемамі: *r* – зубны, альвеолавы, *R* – увулярны.

§ 65. Стэнаграфія

Стэнаграфія (грэц. *stenos* – ‘вузкі, шчыльны’ і *grapho* – ‘пішу’) – адмысловая прафесійная сістэма пісьма, якая служыць для больш хуткай пісьмовай фіксацыі жывога маўлення (ад 60 да 120 слоў за хвіліну). У стэнаграфіі выкарыстоўваюцца знакі, падобныя да літараў ці іх элементаў. Яны могуць перадаваць сэнс цэлых слоў ці іх спалучэнняў (як ідэаграмы) або асобныя склады, іх спалучэнні. Стэнаграфія мае пэўныя правілы, што вызначаюць аднастайнае абазначэнне слоў і іх значэневых частак. Акрамя ручнога стэнаграфавання, існуе запіс на стэнаграфічных машынах.

РАЗДЗЕЛ IX. КЛАСІФІКАЦІЯ МОВАЎ І ЯЕ ВІДЫ

§ 66. Тыпы класіфікацыяў моваў свету і іх падставы

Сучасная навука вызнае больш за 5000 моваў на планете Зямля (паводле БМЭ – «5600 жывых і мёртвых моў», а паводле ЛЭС – ад 2500 да 5000). Мовы народаў свету разнастайныя як паводле колькасці іх носьбітаў, размоўцаў, так і па сацыяльных функцыях, якія яны выконваюць. Да самых пашыраных моваў свету належаць сёння кітайская (больш за мільярд чалавек), англійская (420 млн.), хіндзі разам з блізкай да яе урду (320 млн.), іспанская (300 млн.), руская (250 млн.), бенгальская (170 млн.), інданезійская (170 млн.), арабская (170 млн.), партугальская (150 млн.), японская (120 млн.), німецкая (100 млн.), французская (100 млн.). А ўсяго на Зямлі 310 народаў,

колькасць якіх перавышае адзін мільён чалавек. Яны складаюць больш за 95,7% ад усяго чалавецтва.

Шэсць моваў з'яўляюцца сусветнымі — афіцыйнымі і рабочымі мовамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў (англійская, арабская, іспанская, кітайская, руская і французская). Ёсць мовы, якія выконваюць функцыі міжнацыянальных зносінаў (напрыклад, руская ў краінах былога СССР), і мовы, пашыраныя як афіцыйны сродак камунікацыі ў розных дзяржавах, да прыкладу англійская мова — у Вялікабрытаніі, ЗША, Канадзе, Аўстраліі, Новай Зеландыі, Індыі (побач з мовай хіндзі) ды іншых краінах.

Разам з тым ёсць мовы, якімі карыстаюцца невялікія калектывы людзей — некалькі тысячаў (напрыклад г.зв. аднааулавыя мовы Дагестана) або якія выкарыстоўваюцца ў абмежаванай сферы — побытавых зносінах (пры афіцыйных — на іншай мове). У некаторых краінах пры кампактным працыванні розных этнасаў (народаў) бытую некалькі дзяржаўных моваў, як у Швейцарыі, дзе на заходзе канфедэрациі выкарыстоўваецца французская мова, на поўдні — італьянская, а ў большасці кантонаў (акругаў) — нямецкая.

Сярод моваў свету ёсць блізкія ці надта блізкія, якія часам маюць адну літаратурную форму (як былая сербска-харвацкая, або харвацка-сербская літаратурная мова), а ёсць мовы, зусім непадобныя да іншых (як японская мова). Падабенства паміж мовамі дазваляе групаваць іх у г.зв. сем'і і тыпы.

§ 67. Тыпалагічнае класіфікацыя і яе віды

Падобнымі паміж сабою мовы могуць быць: 1) паводле іх матэрыйяльнай формы — гукавога ablічча слоў, супольнасці каранёў, афіксаў, 2) па структуры слова і способах перадачы граматычных значэнняў, па іншых лінгвістычных адметнасцях. У адпаведнасці з гэтым вылучаюць дзве асноўныя класіфікацыі моваў свету: 1) генеалагічную і 2) тыпалагічную.

Паводле падабенства і адрознення самой моўнай структуры вылучаюць фаналагічную, сінтаксічную і марфалагічную класіфікацыі, якія спалучаюцца ў адну — тыпалагічную класіфікацыю. Найбольш распрацаваная марфалагічная класіфікацыя — згрупаванне моваў свету паводле способаў перадачы у іх граматычных значэнняў, будовы слова.

МАРФАЛАГІЧНАЯ КЛАСІФІКАЦІЯ

§ 68. Марфалагічна класіфікацыя

Яна вылучае 4 класы моваў (паводле ЛЭС): 1) *ізоляцыйныя*, або *аморфныя* мовы, 2) *аглютинацыйныя*, 3) *флексійныя* (флектыўныя), 4) *полісінтэтычныя*, або *інкарпарацыйныя*.

Ізоляцыйныя мовы – гэта мовы, якія не маюць словазменення, канчаткаў, якія паказвалі б на сінтаксічныя адносіны паміж словамі. Словы ў гэтых мовах складаюцца з адных каранёў, яны фармальна ізаяльваныя ад іншых слоў у сказе (не маюць фармальна выражанай формы слова), адсюль і назвы *каранёвыя*, *ізоляцыйныя*, ці *аморфныя*, (грэц. *amorphos* – ‘бясформавы’) мовы. Граматычнае значэнне часцінаў мовы і іх сінтаксічнае функцыя залежыць галоўным чынам ад парадку слоў. Параўн.: у кітайскай мове: хава жэнь – ‘добра чалавек’ і жэнь хава во – ‘чалавек любіць мяне’ *сіо хава* – ‘рабіць дабро’, *дзія хава* – ‘старое сяброўства’.

Новыя слова ўтвараюцца тут толькі спосабам словаскладання (кампазіцыі): *хун* ‘работа’ + *жэнь* ‘чалавек’, а разам *хун-жэнь* ‘рабочы’; *шан* ‘гандаль’ + *жэнь* ‘чалавек’, *шанжэнь* – ‘гандляр’, *фу* ‘бацька’ + *му* ‘маці’ – *фуму* ‘бацькі’. Да ізоляцыйных, акрамя кітайскай, належаць бірманская, большасць моваў Паўднёва-Усходняй Азіі.

Аглютинацыйныя (лац. *agglutinatio* – ‘склейванне’) мовы – мовы, якім уласцівы адно скланенне і адно спражэнне, граматычнае адназначнасць афіксаў, выразныя межы паміж марфемамі, адсутнасць чаргаванняў як паказчыкаў пэўнага значэння. Тут да нязменнага кораня (основы) далучаюцца («прыклейваюцца», «прылепваюцца») стандартныя, граматычнае адназначныя афіксы (звычайна суфіксы), якія могуць мяняць сваё месца ў аснове вытворнага слова. Напрыклад, у татарскай мове: *bala* – ‘дзіця’, *balada* – ‘дзіцяці’, *balalar* – ‘дзеци’, *balalarda* ‘дзяцей’, где афікс *lar* паказвае зайсёды на множны лік, *da* – на родны склон.

Суфікс *lar* як паказчык множнага ліку далучаецца і да асноваў іншых часцінаў мовы (займеннікаў і дзеясловаў): *jaza* – ‘піша’ *jazalar* – ‘пішучы’. Да аглютинацыйных моваў належаць цюрцкія мовы, вугорска-фінскія, мангольскія і інш.

Флексійныя мовы (утварэнне ад *флексія* — ‘канчатак’) — мовы, у якіх граматычныя значэнні выражаюцца з дапамогаю флексіі (канчаткаў і ўнутранай флексіі — чаргавання галосных у межах корана, асновы). Яны супрацьстаяць аглютынацыйным мовам, бо афіксы ў флексійных мовах шматзначныя і нестандартныя, далучаюцца яны да каранёў, якія могуць мець свае варыянты, а некаторыя самастойна (без афіксаў) не існуюць (звязаныя карані); самі афіксы могуць быць варыянтнымі і сінанімічнымі. Параўн.: беларуская *дзяцей* і адэкватнае татарскае *balalarda*, дзе ў першым выпадку канчатак *-ей* перадае два граматычныя значэнні — множнага ліку і роднага склону, а ў другім — кожнае з гэтых значэнняў перадаецца асобным афіксам: *лар-* мн.л., *да* — Р.скл. Значэнні роднага склону множнага ліку могуць перадавацца ў мове рознымі канчаткамі ў залежнасці ад тыпу скланення назоўнікаў. Параўн. руск. *дом-ов*, *степ-ей* і *рек-∅*. Карапёвая марфема можа змяніць сваё гукавое ablічча ў выніку чаргавання зычных: *дарога* — *дарозе* — *дарожны*, *хада* — *хадзіць* — *хаджсу*, руск. *ходить* — *хожу* — *хождение*. Або выкарыстанне ўнутранай флексіі: ням. *Bruder* ‘брат’ — *Bruder* ‘братаў’, *Dorf* ‘вёска’ — (мн.л.) *Dorfer* ‘вёскі’, руск. *собирать* — *собрать* — *сбор*, белар. *забіраць* — *забраць*.

Афіксы могуць накладвацца на аснову, зліваючыся на марфемным стыку: белар. *расада* (<*рассада*) *свецкі* (<*светски*), *сячи* (<*секчы*), руск. *расти* (<*раст-ти*) — *растут*, *прийти* (<*при-идти*), *идти* — *войти*. З улікам цеснага зліцця афіксаў з асновамі (каранямі) слова флексійныя мовы называюць яшчэ **фузійнымі** (лац. *fusio* — ‘зліццё’).

Да флексійных моваў належаць індаеўрапейскія мовы (за выняткам англійскай, французскай, часткова балгарскай), афразійскія (большасць іх) ды іншыя.

Полісінтэтычныя (грэц. *polys* — ‘шматлікі’; *synthesis* — ‘сполучэнне, складанне’) **мовы** — мовы, у якіх у адзін гукавы комплекс уваходзяць некалькі каранёў, што перадаюць значэнне суб’екта, азначэння, акаличнасці, выказніка. Гэты слова-сказ пачынаеца дзейнікам (суб’ектам) і канчаеца выказнікам, а ў сярэдзіне комплексу — дапаўненне (аб’ект), азначэнне і акаличнасць. Такі зліты сінтаксічны комплекс мае закончанае значэнне і агульны націск. Напрыклад, мексіканская *ninakakwa* (‘я мяса ем’) складаеца з суб’екта *ni*-‘я’, аб’екта *naka* — ‘мяса’ і *kwa* ‘ем’.

Полісінтэтычныя мовы называюць яшчэ *інкарпарацыйнымі* (лац. *incorporatio* – ‘улучэнне ў свой склад’, *in-* ‘у’ і *corpus* ‘цела’, ‘адзінае цэлае’). Да іх належаць індзейскія мовы Паўночнай Амерыкі, а таксама камчацкая, чукоцкая і інш., палеаазіяцкія мовы.

Паводле паходжання (генетычна) самы старажытны лад мовы – ізаляваны, з яго развіўся аглютинацыйны, а флексійны – з аглютинацыйнага. Аднак у працэсе развіцця флексійная мова можа стаць аглютинацыйнай (як армянская), а аглютинацыйная – ізаляванай (тыбецкая мова).

Ізаляваныя мовы належыць да аналітычнага ладу, флексійныя – да сінтэтычнага, аглютинацыйныя маюць адзнакі сінтэтычнага і часткова аналітычнага. У «чыстым» выглядзе няма мовы пэўнага тыпу, тып мовы вызнаецца паводле дамінавання тых ці іншых паказчыкаў. Так, беларуская мова — флексійнага тыпу, але ў ёй ёсьць і элементы аглютинацыі (калі да асновы далучаюцца адназначныя афіксы), напрыклад *-це* як паказчык множнага ліку ў фоме дзеяслова другой асобы загаднага ладу: *нясі – нясі-це, устань – устань-це*. Беларуская мова як сінтэтычная выкарыстоўвае і аналітычныя формы, напрыклад формы будучага часу незакончанага трывання: будзем *pісаць* (параўн. *напішаць*), аналітычныя формы ступеняў парасткі: *былыць* і *былыцца* (параўн. *быць*), аглютинацыйныя формы (прыметнікі і прыслоўнікі, *больш* *блізкі*, *найбольш* *цікава*), імена-прынаўнікавыя формы (*паклаць* *на* *стол*).

§ 69. Фаналагічная тыпалогія

Фаналагічная класіфікацыя (тыпалогія) улічвае перадусім адметнасць асноўнай фаналагічнай адзінкі мовы. Калі ёю выступае фанема, то гэта мова «фанемнага ладу». Да гэтага ладу належыць большасць моваў свету. Калі асноўнай фаналагічнай адзінкай выступае склад, мовы належыць да «складовага ладу» (кітайская мова).

У фаналагічнай класіфікацыі (тыпалогіі) улічваецца і адметнасць націску, таму тут супрацьпастаўляюцца мовы з фіксаванным націскам – мовам з нефіксаваным націскам, а таксама суадносіны галосных і зычных фанемаў. Мовы з большай колькасцю зычных лічыцаў **кансанантавымі** (арабская, беларуская, русская, польская мовы), а з перавагай галосных – **вакалічнымі**.

§ 70. Сінтаксічна тыпалогія

Сінтаксічна тыпалогія заснована на адметнасцях афармлення асноўных сінтаксічных сувязяў: адносінаў паміж дзеяннем, дзейнай асобай і аб'ектам дзеяння. З улікам гэтага вылучаюць два асноўныя тыпы пабудовы сказа: намінатыўны і эргатыўны. Найбольш пашыраны ў мовах свету **намінатыўны лад** сказа: тут дзейнік заўсёды мае аднолькавае афармленне – форму намінатыва (назоўнага складу) незалежна ад значэння і формы дзеяслова і ад таго, з'яўляецца ён семантычным (рэальным) суб'ектам ці аб'ектам дзеяння: *Студэнты пішуць дыпломныя працы* ці *Дыпломныя працы пішуцца студэнтамі* (граматычны аб'ект мае форму ўскоснага склону).

Эргатыўны (грэц. *ergates* – ‘дзейная асoba’) **лад** (**эргатыўная тыпалогія**) арыентаваны на семантычнае супрацьпастаўленне г.зв. **агентыва** (утваральніка дзеяння) і **фактыва** (носьбіта дзеяння). Дзейная асoba (агентыў) перадаецца эргатыўным склонам (ускосным), які выступае дзейнікам пры переходных дзеясловах. Гэты лад сказа ўласцівы большасці каўказскіх моваў, індзейскім і іншым мовам.

У сінтаксічнай тыпалогіі ўлічваюцца і іншыя паказчыкі: парадак слоў, прэпазіцыя і постпазіцыя прыметнікаў і інш. У сувязі з гэтым мовы з свабодным парадкам слоў супрацьпастаўляюцца «пазіцыйным мовам» (мовам з фіксаванай пазіцыяй слоў, як у англійскай і іншых мовах), мовы з перавагай прэпазіцыі прыметнікаў – мовам з постпазіцыяй іх (польская мова).

Многія структурна-тыпалагічныя адзнакі ўзаемазвязаныя паміж сабою. Напрыклад, пры шырокім выкарыстанні ў мове форма ўтваральніх афіксаў парадак слоў у сказе больш свабодны (як у беларускай і іншых славянскіх мовах), а пры адсутнасці ці слабой афіксацыі – ён пазіцыйна замацаваны (кітайская, англійская мовы).

ГЕНЕАЛАГІЧНАЯ КЛАСІФІКАЦІЯ

§ 71. Генеалагічная класіфікацыя моваў і яе адзінкі

Генеалагічная (грэц. *genealogia* – ‘радаслоўная’, ад *genos* – ‘род, паходжанне’) **класіфікацыя** – гэта вывучэнне і группаванне моваў свету на падставе вызначэння роднасных (сва-

яцкіх) сувязяў паміж імі, г.зн. на аснове супольнага іх паходжання з аднае мовы-асновы (першамовы).

Генеалагічная класіфікацыя бярэ пад увагу супольнасць моўнага матэрыялу – словаў, каранёў, афіксаў і заканамерных гукавых адпаведнасцяў, інакш *матэрыяльнае падабенства*, якое сведчыць, што матэрыяльна падобныя мовы паходзяць з аднае краініцы, яны – мовы-сваякі, якія некалі мелі сваю мацімову, інакш *першамову* (руск. *праязык*).

Параўнайма сучасныя славянскія мовы, якія паходзяць з праславянскай мовы-асновы

белар.	руск.	чэшск.	польск.	балг.	серб.
маці, матка	мать	matka	matka	майка	мајка
лета	лето	leto	lato	лято	лето
карова	корова	krava	krowa	крава	крава
адзін	один	jeden	jeden	един	један
нясеш	несёшь	neses	niesiesz	несеш	несеш

Генеалагічная класіфікацыя падзяляе мовы свету на моўныя сем'і, а сем'і на *группы* (галіны) і *подгруппы*. Кожная сям'я паходзіць з асобных дыялектаў адной мовы (першамовы гэтай сям'і). Напрыклад, усе раманская (іспанская, італьянская, партугальская, румынская, французская і інш.) паходзяць з дыялектаў народнай лаціны, на якіх размаўляла бальшыня насельніцтва Рымскай імперыі перад яе распадам.

Генеалагічная класіфікацыя – вынік каля дзвюхсотгадовых даследаванняў з выкарыстаннем параўнальнага-гістарычнага метада.

§ 72. Параўнальная-гістарычны метад

Параўнальная-гістарычны метад – гэта сістэма навукова-даследчых прыёмаў вывучэння мовы, якая дае можлівасць выявіць паходжанне, заканамернасці і шляхі развіцця роднавых моваў у мінулым, пачынаючи ад мовы-асновы (першамовы). Гэты метад выкарыстоўваецца пры даследаванні роднавых (сваяцкіх) моваў. Якія аперацыі тут праводзяцца? 1) параўноўваючыца моўныя адзінкі – карані, афіксы, слова, фанемы, 2) абгрунтоўваеца іх тоеснасць па паходжанні, 3) узнаўляеца спрадвечны, першасны склад марфемы, формы слова, фанемы, 4) паказваеца, якая форма той ці іншай моўнай

адзінкі больш ранняя, а якая пазнейшая. Генетычнае тоеснасць моўных адзінак (а значыць і роднаснасць моваў) устанаўляецца шляхам параўнання: а) даўнейшых, старажытных вядомых слоў, якія абазначаюць асноўныя, жыщёва неабходныя прадметы і з’явы (назвы жывёлы, роднасныя паняцці (маці, дачка, сын), назвы частак арганізма і інш.); б) граматычнага афармлення слоў (склонавыя і асабовыя формы змянельных слоў); в) устанаўлення заканамерных гукавых адпаведнасцяў у розных мовах (*лес – las*, *лета – lato*, *малако – mleko*, *мяко* і *г.д.*); г) семантыкі (семантычныя пераходы). Гэтакім чынам устанаўленая тоеснасць адзінак не азначае поўнага супадання іх у гучанні і значэнні, бо тут дзейнічаюць адметныя законы роднасных моваў. На падставе фанетычных адпаведнасцяў і семантычных пераходаў абрэгнтоўваецца роднаснасць: напрыклад, ням. *Berg* ‘гара, узвыша-насць на правым беразе ракі’, затым — ‘бераг’ і славянскіх *berag*, *бряг* (балг.), *brzeg* (польск.), *breh* (чэшск.). З дапамогаю па-раўнальна-гістарычнага метада ўзнаўляецца першасная форма і значэнне слова. Напрыклад, слова *рука*, польск. *ręka*, літ. *ranka* < *rentki* ‘збіраць’, гзн. этымалагічна *рука* — ‘збіральня’, ‘зграбальня’. Самая старажытная форма слова, устанаўленая па-раўнальна-гістарычным метадам, называецца *архетыпам* (грэц. *archaios* — ‘старажытны’), або *першаформай* (праформай). Так, для слова *город* архетып **городъ* (ён абазначаецца зорачкай), па-раўн. ням. *Garten* — ‘сад’, гістарычна ‘город’.

Розная ступень блізкасці сваяцкіх (роднасных) моваў выяўляецца ў самой класіфікацыі моваў на сем’і, групы і падгрупы. Самая буйная адзінка класіфікацыі — *сям’я* — падзяляецца на групы (галіны); роднаснасць паміж мовамі ў самой групе большая, чым паміж мовамі розных груп. Групы могуць падзяляцца на падгрупы, дзе роднаснасць паміж асобнымі мовамі самая блізкая. Такім чынам, ступень роднаснасці можа быць далёкая (як у беларускай мовы з англійскаю) і блізкая (як у беларускай мовы з славацкай) або самая блізкая (як паміж беларускаю і ўкраінскаю, рускаю мовамі, якія складаюць усходнеславянскую падгруппу славянской групы (галіны) індаеўрапейской сям’і моваў).

Сучасная лінгвістыка вылучае больш за 20 моўных сем’яў. Найбольш вывучаная — індаеўрапейская моўная сям’я, у якую ўваходзяць 153 мовы (каля двух мільярдаў носьбітаў мовы,

46,5% насельніцтва свету). Гэта мовы народаў, расселеных на тэрыторыі, пачынаючы ад Індыі і канчаючы Еўропай (у нямецкай лінгвістыцы – індагерманская сям’я).

§ 73. Індаеўрапейская сям’я

Індаеўрапейская сям’я моваў узнікла ў выніку распаду агульнаіндаеўрапейской мовы-асновы (праіндаеўрапейской мовы) у 3-м тысячагоддзі да н.э. і далейшага самастойнага развіцця яе адасобленых дыялектаў, якія паступова ператварыліся ў асобныя, але роднасныя мовы. Яна мае 7 групай; акрамя таго адасоблена стаяць **армянская** мова (6 млн. чалавек), **албанская** (2,86 млн.), **грэцкая** і мёртвыя **тхахарская і хецкая** мовы.

1. **Славянская група** (290 млн. чалавек). Мовы гэтай групы вядуць свой пачатак ад праславянской мовы, якая вылучылася з праіндаеўрапейской у 3-2 тысячагоддзі да н.э. і існавала да 6-7 ст. н.э. У 7-9 ст. пачынаюць складвацца мовы славянскіх народнасцяў: старожытнабалгарская, старожытнасербская, старожытнапольская, старожытначэшская і старожытнаусходнеславянская. Славянская група мае тры падгрупы: усходнеславянскую, заходнеславянскую і паўднёваславянскую. Да **усходнеславянскай падгрупы** належаць мовы: беларуская, руская, украінская.

Беларуская мова (каля 10 млн. моўнікаў) — дзяржаўная мова Рэспублікі Беларусь, пашыраная і ў сумежных вобласцях Расіі, Украіны, Літвы, Латвіі, а таксама ў Казахстане, Эстоніі, Польшчы, Канадзе, ЗША, Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Чэхіі, Аргенціне. (Паводле ЛЭС, с. 71—72).

Руская мова (250 млн. моўнікаў) — дзяржаўная мова Расійской Федэрациі, сродак міжнацыянальнага сумоўя ў былых рэспубліках СССР, адна з шасці афіцыйных і рабочых мовай ААН.

Украінская мова (45 млн. моўнікаў) — дзяржаўная мова Украіны. Пашыраная ў сумежных вобласцях Беларусі, Расіі, на Кубані, Д. Усходзе, а таксама ў Польшчы, Чэхіі, Югаславіі, у Канадзе, ЗША, Аргенціне, Аўстраліі.

Да **заходнеславянскай падгрупы** належаць польская мова (42,7 млн.), чэшская (10,6 млн.), славацкая (5 млн.), сербалужыцкая (5 млн.), верхне- і ніжнялужыцкая мовы (100 тыс.), палабская мёртвая мова (знікла ў канцы 17- пач. 18 ст.).

Да *паўднёваславянскай падгрупы* належаць мовы: балгарская (9 млн. чал.), македонская (каля 2 млн. чал.), былая сербскахарвацкая (16,5 млн. чал.), славенская (2,1 млн. чал.), мёртвая стараславянская мова – самая старажытная літаратурная мова славянаў.

2. *Балтыйская група* мае ў сваім складзе мовы: літоўскую (3,2 млн. чал.), латышскую (1,5 млн. чал.), латгалскую (не ўсе вызнаюць як асобную мову), акрамя таго мёртвыя мовы: прусскую, яцвяжскую, куршскую. Балтыйскія мовы маюць шмат супольных рысаў з славянскімі мовамі, на падставе чаго часам сцвярджаюць пра існаванне балтыйска-славянскай групы ці балтыйска-славянскай моўнай супольнасці (саюзу).

3. *Германская група* (550 млн. чал.) мае ў сваім складзе тры падгрупы: 1) *захо́днегерманскую* – мовы: англійская, нямецкая, нідэрландская, люксембургская, фрызская, афрыканс (у ПАР), ідыш (новаяўрэйская мова), 2) *паўночна-германскую* (скандынаўскую): дацкая, шведская, нарвежская, ісландская, фарэрская, 3) *усходнюю*: мёртвые мовы – гоцкая, бургундская, вандальская, гепідская, герульская.

4. *Раманская група* (576 млн. чал.) мае ў сваім складзе мовы: іспанскую, французскую, партугальскую, італьянскую, румынскую, малдаўскую і інш., а таксама мёртвую лацінскую.

5. *Індыйская (індаарыйская) група* (770 млн. чал.): хіндзі, урду, бенгальская, панджабі, маратхі, сіндхі, сінгальская, мальдывская, цыганская мовы, мёртвые — санскрыт, пракрыт.

6. *Іранская група* (81 млн.) мае мовы: таджыцкую, курдскую, асесінскую, афганскую (пушту), новаперсідскую (фарсі) і іншыя.

7. *Кельцкая група*: ірландская, гэльская, валійская, брэтонская, мёртвия – гальская, мэнская і інш. мовы.

§ 74. Іншыя сем'і моваў свету

Акрамя індаеўрапейскай, вылучаюць яшчэ да 20 моўных сем'яў, нярэдка назывы іх розныя ў розных аўтараў. Спынімся на некаторых з іх.

Вугорска-финская сям'я, або *финска-вугорская (уральская)*. Сюды належаць мовы венгерская (мадзьярская), фінская (суомі), эстонская, карэльская, марыйская, удмуртская, комі-зыранская і комі-пярмяцкая і інш.

Цюрцкая (алтайская) сям'я мае ў сваім складзе мовы азербайджанскую, башкірскую, турэцкую, туркменскую, узбецкую, кіргізскую, казахскую, татарскую, чувашскую, тувінскую, якуцкую, каракалпацкую і інш.

Афразійская (семіцка-хаміцкая) **сям'я** мае мовы: арабскую, іўрыт (адноўленая старажытная ўрэйская мова, дзяржаўная мова Ізраіля), ахмарскую, самалі, кабільскую і інш.

Кітайска-тыбецкая сям'я: кітайская мова, бірманская, тыбецкая і інш.

Каўказская (іберыйска-каўказская) сям'я: грузінская мова, абхазская, адигейская, кабардзінская, лезгінская, чачэнская, аварская.

Мангольская сям'я: мангольская мова, бурацкая, калмыцкая, дагурская і інш.

Па-за межамі моўных сем'яў стаяць мовы: японская, карэйская і інш.

Акрамя тыпалагічнай і генеалагічнай, існуюць арэальная і функцыйная класіфікацыі моваў.

§ 75. Арэальная і функцыйная класіфікацыя моваў

Арэальная (лац. *agea* – ‘плошча, прастора’), або **геаграфічная, класіфікацыя** разглядае моўную карту свету, харектарызуе мовы пэўных кантынентаў і асобных краінаў, паказвае пашырэнне тых ці іншых моваў на планеце Зямля. На падставе яе складзеныя: лінгвістычная карта свету, лінгвістычная карта СССР. Так, на прасторах былога СССР пашыраныя мовы розных сем'яў – індаеўрапейскай, цюрцкай, фінска-вугорской, каўказскай, мангольскай ды інш.

Нярэдка арэальная класіфікацыя спалучаецца з генеалагічнай пры харектарыстыцы межаў пашырэння асобных моваў ці іх сем'яў.

Функцыйная класіфікацыя моваў прымое пад увагу функцыі, якія выконвае тая ці іншая мова ў грамадстве. Зважаючы на гэта, вылучаюць мовы **шматфункцыйныя (поліфункцыйныя)** і мовы **абмежаванага функцыянавання**. Так, літаратурная нацыянальная мова – **поліфункцыйная**, яна аблугу́вае ўсе сферы дзейнасці грамадства: камунікацыю, справодства, адукцыю, навуку, мастацтва і г.д. Мовы аб-

межаванага функцыянавання абслугоўваюць толькі асобныя сферы дзейнасці: напрыклад, культавыя мовы набажэнства – царкоўнаславянская ці царкоўналацінская. Або ў шматнацыянальнай краіне з адной дзяржаўнай мовай мовы нацыянальных меншасцяў абмежаваныя ў сваім выкарыстанні, звычайна яны абслугоўваюць толькі бытавую сферу, мастацкую літаратуру. У шматнацыянальнай краіне пры адной дзяржаўнай мове апошняя выконвае функцыю сродку міжнацыянальных зносінаў. Акрамя таго, ёсць сусветныя мовы – афіцыйныя і рабочыя мовы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый (англійская, французская, кітайская, арабская, руская, іспанская). Абмежаваную сферу выкарыстання маюць і штучныя мовы (валіпюк, іда, інтэрлінгва, эсперанта), сімвалічныя мовы навукі і інш.

РАЗДЗЕЛ X. ПАХОДЖАННЕ МОВЫ І ГІСТАРЫЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ МОВАЎ

§ 76. Проблемы паходжання мовы

Мова як найважнейшы сродак людскіх зносінаў узнякла на досвітку чалавецтва. Пытанне пра паходжанне мовы шчыльна звязанае з проблемай паходжання самога чалавека і грамадства. Першабытная мова нідзе і нікім не зафіксаваная: гэта быў дагістарычны (дапісъмовы) перыяд. Таму пра ўзнікненне мовы выказываюцца толькі меркаванні. Можна высвятляць тыя варункі, у якіх можа ўзнікнуць мова, казаць пра агульныя рысы першабытнай мовы. Сучасная навука лічыць, што мова ўзнікла каля паўмільёна гадоў таму. Пытанне пра паходжанне мовы цікавіла людзей з старажытнага часу. Так, у старажытнай Грэцыі высвятляліся пытанні, звязаныя з паходжаннем мовы: пра сувязь паміж прадметамі і іх назвамі. Адны філосафы (Геракліт, 5-6 ст. да н.э.) лічылі, што назвы прадметаў вызначаюцца іх прыродай, таму нельга адвольна называць прадмет любым словам або мяняць назву прадметаў. Іншыя філосафы (Дэмакрыт, 5-4 ст. да н.э.) выказваліся за тое, што назва вызначаецца не прыродай прадмета, а дзецца яму па дамоўленасці людзей, таму тыя самыя прадметы ў розных мовах маюць розныя назвы.

§ 77. Далей пытанне пра паходжанне мовы знайшло свае адлюстраванне ў тэорыях гукапераймання і выклічнікаў.

Тэорыя гукапераймання (пашыраная ў 17-19 ст.) паходжанне мовы тлумачыла тым, што чалавек, чуючы гукі прыроды (спеў птушак, крыкі жывёлы, шум ветру, вады і г.д.), імкнуўся іх пераймаць з дапамогаю маўленчага апарату. Так узнякалі слоўы: *мяў-мяў — мяўкаць, кап-кап — катаць*. Гукаперайманье паходжанне мовы адстойвалі стойкі (3 ст. да н.э.). Працягвала-ся яе развіццё ў працах Г.Лейбніца, І.Гердэра і інш. Даследаванні 50-80-х гг. 20 ст. даюць важкія доказы на карысць таго, што гукаперайманне, побач з мігамі (жэстамі) ігралі важную ролю пры ўзнікненні мовы. (ЛЭС, 166).

Тэорыя выклічнікаў. Паводле яе мова ўзнікла як рэакцыя чалавека на боль ці радасць, страх ці голад і г.д. Інакш сказаць, выгукі, якія суправаджалі эмоцыі чалавека, былі яго першымі словамі. Гэты эмацыйна-гукавы сігнал стаў першым словам далёкіх продкаў чалавека. Такім чынам, індывідуальны душэўны стан чалавека стаў першапрычынаю ўзнікнення мовы. Гэтая тэорыя называецца *яшчэ рэфлекснаю* тэорыяй. Прыхільнікамі яе былі Штэйнталль (1823—1899), Дарвін, Патабня. У гэтай тэорыі паходжанне мовы разглядаецца толькі ў плане паходжання маўлення, тым самым ігнарецца сацыяльны фактар мовы (яна ж узнякла ў калектыве людзей падчас працоўнай дзеянасці, дзе людзі, каб палепшыць сваю працу, павінны былі дамовіцца пра гэта).

Працоўная тэорыя паходжання мовы была распрацаваная Л.Нуарэ, нямецкім навукоўцам (70-я гг. 19 ст.). Паводле яе мова ўзнікла ў працэсе сумеснай дзеянасці першабытных людзей як адзін з сродкаў аптымізацыі і ўзгаднення гэтай дзеянасці. Працоўная тэорыя развівалася таксама К.Бюхерам, які бачыў вытокі мовы ў «працоўных выкрыках», што суправаджалі акты калектывнай працы. Гэтую тэорию інакш называюць *тэорыяй працоўных выгукаў (выкрыкаў)*.

Тэорыя Энгельса пра паходжанне мовы выкладзеная ім у творы «Роля працы ў ператварэнні малпы ў чалавека» (у кн. «Паходжанне сям’і, прыватнай уласнасці і дзяржавы»). Узнік-

ненне мовы было падрыхтаванае біялагічнымі і сацыяльнымі фактарамі: ***біялагічныя*** – падзел функцыяў пярэдніх і задніх канцавінаў, вызваленне першых дзеля працы, ператварэнне іх у рукі; вертыкальнае хаджэнне, якое спрыяла развіццю органаў маўлення (лёгкіх, галасавых звязкаў, поласці рота). ***Сацыяльныя*** – калектыўная праца, развіццё свядомасці разам з працай. Развіццё працы спрыяла больш шчыльной супольнасці людзей, і ў іх узнікла патрэба штосьці сказаць адзін аднаму. Гэта патрэба стварыла свой орган – маўленчы аппарат (прыстасаванне фізіялагічнага арганізма да маўленчай дзейнасці).

Мова ўзнікла толькі з патрэбы, з пільнай неабходнасці моўных контактаў паміж людзьмі. В.Гумбалт пісаў: «Стварэнне мовы абумоўлена ўнутранай патрэбай чалавецтва. Яна не толькі вонкавы сродак камунікацыі людзей у грамадстве, але закладзены ў прыродзе саміх людзей і неабходны для развіцця іх духовых сіл і фармавання светапогляд».

Мова ўзнікла ў працэсе калектыўнай працоўнай дзейнасці, калі «членападзельныя» гукі, якія суправаджалі працоўнае дзеянне, неаднаразова паўтораныя ў аднолькавых сітуацыях, сталі сігналам пэўнага прадмета, рэчы ці з'явы не толькі для пэўнага індывіда, але і для іншых.

Пашыраная таксама ***тэорыя жэстаў (migaў)***, якая тлумачыць, што першамоваю была ***кінетычная мова*** — мова мігаў і пантамімы. Гэта пацвярджаецца наяўнасцю такой мовы ў многіх плямёнаў. Напрыклад, у аўстралійскага племя аранда выкарыстоўваецца каля 450 разнастайных мігаў, яны не толькі паказваюць на пэўныя прадметы, але і абазначаюць пэўныя ўяўленні. Індэйцы Амерыкі кінетычную (ручную) мову выкарыстоўваюць пры міжплямёнавай камунікацыі. В.Вунт (1832—1920) лічыў, што першапачатковая існавалі дзве мовы: ***мова мігаў*** (рух рук і твару) і ***мова гукаў*** (рух языка і губ). Гэтыя дзве мовы дапаўнялі адна адну: пры дапамозе гукаў перадавалі пачуцці, а з дапамogaю мігаў — уяўленні аб прадметах.

Гукавая мова цягам эвалюцыі чалавека ўсё больш удасканальваеца, а кінетычная мова ўсё больш ператвараецца ў дапаможны сродак (яе нельга выкарыстаць у цёмным памяшканні, ноччу і пры іншых абставінах).

Першапачатковая мова чалавека была бедная і прымітывая, непадзельная. Старажытнае слова магло абазначаць розныя прадметы ў розных сітуацыях. Словы спачатку мелі толькі канкрэтнае значэнне, былі чыстымі (голымі) каранямі. Гукавая мова фармавалася вельмі павольна, цягам мільёнаў гадоў, як і сам чалавек. Грамадская праца, мова і свядомасць вылучылі чалавека з жывёльнага свету. Галоўным фактам у фармаванні чалавека была праца. Яна стварыла чалавека. Мова нарадзілася разам з чалавекам, таму не можа быць бязмоўнага чалавека: мова – першая прымета чалавека.

Гіпотэзы пра паходжанне мовы трэба адрозніваць ад тэорыі ўзнікнення асобных моваў, што засведчаны на рэальных гістарычных фактах.

§ 78. Развіццё моваў і дыялектаў у розныя гістарычныя эпохі

Мова развіваецца ў шчыльныя сувязі з развіццём грамадства, узнікла яна ў першабытным грамадстве. Першапачатковую формай супольнасці людзей быў род, ён узнік на падставе кроўнай, сваяцкай роднасці яго супольнікаў. Роды гуртаваліся ў плямёны, асабліва пры забароне шлюбах у межах роду. Кожная родава-плямёнавая супольнасць мела сваю мову. Нізкая прадукцыйнасць працы прымушала людзей пераходзіць з аднае тэрыторыі на іншую, займаць вялікую прастору, каб забяспечыць сваё выжыванне. Адбываўся падзел племені ў прасторы, што спрыяла ўзнікненню адрозненняў у мове, узнікненню новых плямёнаў і моваў. Перыйд першабытнага родава-плямёнавага ладу вылучаецца наяўнасцю мноства моваў як выніку адасоблення асобных дыялектаў і ператварэння іх у асобныя мовы. З аднае мовы развіваюцца розныя мовы, хоць і роднасныя.

§ 79. Працэсы канвергенцыі і дывергенцыі моваў

У развіцці моваў адбываюцца два супрацьлеглыя працэсы: 1) працэс **дывергенцыі** – распаду адзінай мовы на дзве ці некалькі адрозных між сабою, хоць і роднасных моваў, 2) працэс **канвергенцыі** – збліжэння розных моваў ці нават замены

дзвюх ці некалькіх моваў адной. Пры дывергенцыі адзіная мова звычайна распадаецца на асобныя дыялекты, якія потым ператвараюцца ў самастойныя мовы. Пры канвергенцыі ўтварэнне агульнай мовы адбываецца на падставе перамешвання роднасных дыялектаў і ўтварэння адзінай мовы – *кайнэ* (грэц. *koine dialektos* – ‘агульная мова’). Адзіная мова можа ўзнікаць і ў выніку ператварэння адной з контактавальных моваў у г.зв. **лінгва-франка** – сродак міжэтнічных зносінаў, які не выціскае з выкарыстання іншых моваў, а сусінуе з імі на адной тэрыторыі і падпадае іх уздзеянню. Спрадвечна розныя мовы пры канвергенцыі могуць паглынуць адна адну. Працэсы дывергенцыі і канвергенцыі ў рэальнай гісторыі моваў спалучаюцца і пераплітаюцца адзін з адным.

Пры ўзнікненні рабаўладальніцкага ладу з яго прыватнай уласнасцю прадукцыйнасць працы вырастает, а разам з ёю і ўстойлівасць насельніцтва, замацаваная за пэўнаю тэрыторый (рэгіёнам). На месцы плямёновых дыялектаў узнякаюць тэрытарыяльныя (рэгіянальныя). Гэта знаходзіць свой адбітак і ў замене найменняў саміх жыхароў: напрыклад, на месцы «паляне» ўзнікае «кіяне» (ад Кіеў), замест «славяне» – «наўгародцы».

Мова плямёновых супольнасцяў стала асноваю для ўзнікнення мовы народнасці, якая прыходзіць на змену плямёном – пры з'яўленні класаў і прыватнай уласнасці.

З узікненнем і паширэннем пісьма пачынаецца фармаванне **пісьмовых моваў**. Свая пісьмовая мова выпрацоўваецца не ва ўсіх народнасцяў, таму функцыі мовы літаратуры і справавой перапіскі можа выконваць пэўны час чужая мова. Гэта можа быць мова заваёўнікаў ці мова аўтарытэтнай чужой культуры, рэлігіі, што атрымала міжнароднае распаўсюджанне. Так, «сярэдневяковая лаціна» стала мовай навукі, рэлігіі і ў значнай ступені мовай справавой перапіскі і літаратуры ў бальшыні краінаў сярэднявечнай Еўропы. На Блізкім Усходзе такую функцыю выконвала арабская мова. Аднак цягам часу скроў узікае пісьменства на роднай мове, каб забяспечыць агульназразумеласць дакументаў улады ці зразумеласць рэлігійных казанняў. Так, побач з лацінскімі рукапісамі ўзікаюць рукапісы на еўрапейскіх мовах – старожытнаанглійскай, ста-

ражытнапольской, старажытнаверхненемецкой і іншых. На Русі стараславянская мова выконвала функцыі мовы царквы і царкоўнай літаратуры. Пад уплывам народнай мовы ўзнікалі варыянты гэтай мовы – царкоўнаславянская мова з элементамі рускай ці з элементамі беларускай моваў. Так складваеца дзвюхмоўе ў сферах пісьмовай мовы.

На змену народнасці прыходзіць нацыя – новая ўстойлівая супольнасць людзей, якая складваеца з развіццём капіталізму і ліквідацыі феадальнай раздробленасці. Мовы народнасця пераастаюць у **нацыянальныя мовы**. Аднак не ва ўсіх выпадках мова народнасці становіцца нацыянальнаю мовай. Яна можа стаць толькі дыялектам той ці іншай нацыянальнай мовы. У іншых выпадках з мовы адной народнасці фармуеца дзве-тры розныя, хоць і блізкія нацыянальныя мовы.

Нацыянальныя мовы істотна адрозніваюцца ад моваў народнасця: 1) нацыянальныя мовы – гэта мовы агульнаўжывальныя, яны выцясняюць мясцовыя гаворкі (мовы ж народнасці не былі такімі, бо мясцовыя гаворкі былі надта моцнымі); 2) нацыянальныя мовы звычайна маюць літаратурна-пісьмовую форму, якая ўзнікла на народнай аснове (мовы ж народнасці мелі ў якасці пісьмовай мовы нярэдка чужую: у Чэхіі і Прыбалтыцы – немецкая мова); 3) нацыянальная пісьмовая літаратурная мова – шматфункцийная (а мова народнасці – вузкага выкарыстання).

У гэтую эпоху паўстае пытанне пра адзіную **норму** літаратурнай мовы. У аснову яе кладзеца адзін з дыялектаў, звычайна дыялект палітычнага цэнтра і навакольных рэгіёнаў. Так, у аснову нормаў французскай літаратурнай мовы лёг дыялект вобласці Іль-дэ-Франс — Парыжа і яго ваколіцаў; у аснову англійскай мовы – дыялект Лондана і прылеглай тэрыторыі. Аднак у некаторых народаў не было такога цэнтра (у немцаў, італьянцаў). Многія народнасці развіваліся ў нацыі, не маючы сваёй дзяржаўнасці, ва ўмовах нацыянальнага прыгнечання, таму фармаванне нацыянальнай мовы замаруджвалася. Яскравым прыкладам можа служыць фармаванне беларускай нацыі і яе нацыянальнай мовы. Беларуская нацыянальная мова сфармавалася ў канцы 19 і пачатку 20 стагоддзяў. Асноваю яе літаратурных нормаў сталі сярэднебеларускія гаворкі.

§ 80. Моўныя контакты і іх вынікі. Адстрат, субстрат і суперстрат

У перыяд каланіяльных заходаў узнікаюць мяшаныя практычныя мовы – піджыны і крэольскія мовы. *Піджын* – гэта дапаможная «гандлёвая» мова, якую выкарыстоўвалі каланізатары ў зносінах з туземцамі (а затым рознамоўныя туземцы паміж сабой). Гэтая мова мела бедны слоўнік і спрошчаную граматыку – сумесь еўрапейскай мовы з туземнаю лексікай (назвамі мясцовых тавараў ды іншымі лексемамі). *Крэольская мова* – гэта родная мова той ці іншай этнічнай групы ў каланіяльнай ці залежнай краіне, якая была асіміляваная мовай метраполіі, пакінуўшы свае сляды ў каланіяльнай мове.

У сучасным свеце з распадам каланіяльных імперый ўзнікла шмат новых нацыяў з сваімі нацыянальнымі мовамі. Мовамі афіцыйных зносінаў у маладых дзяржавах часам выступаюць мовы былых каланізатараў (англійская, французская, партугальская) або нават дзве дзяржаўныя мовы – родная і былая афіцыйная мова калоніі (як у Індый – хіндзі і англійская мова).

§ 81. Піджыны і крэольскія мовы

Пры шчыльных контактах народаў адбываецца і контакцаванне моваў, узнікае актыўнае дзвюхмоўе (білінгвізм) ці шматмоўе (полілінгвізм). Пры суіснаванні моваў на адной тэрыторыі адна мова ўпłyвае на іншую, пакідаючы сляды ў ёй, яны называюцца *адстратам* (лац. *adstratum* – ‘пракладка, напластаванне’). Калі адна з моваў перамагае іншую (г.зв. «скрыжаванне моваў»), то апошняя растае ў мове-пераможцы, але пакідае пэўны след у ёй. Гэты след у лінгвістыцы называюць субстратам. *Субстрат* (лац. *substratum*, ад *sub* – ‘пад’ і *stratum* – ‘пласт, слой’) – захаванне ў мове народу, які змяніў сваю мову, слядоў упłyву колішняй мовы ў лексіцы, фанетыцы, граматыцы, інакш — сляды мясцовай мовы ў перамоглай мове прыходняй. Напрыклад, кельцкі субстрат у французскай мове. Субстрат узнікае ў выніку этнічнага змешвання і моўнай асіміляцыі мясцовага насельніцтва праз стадью дзвюхмоўя. Тэрмін «субстрат» выкарыстоўваецца і з больш вузкім значэннем – ‘сляды мясцовай гаворкі ў маўленні на літаратурнай мове.’

Побач з тэрмінам «субстрат» выкарыстоўваеца і тэрмін *superstrat* (лац. *super* – ‘над’ і *stratum* – ‘слой, пласт’) – сляды растварэння ў пэўнай мове мовы прышлых этнічных групаў, асімільянных спрадвечным насельніцтвам. Гэты тэрмін выступае як антонім да «субстрата»: мясцоваяе насельніцтва страціла сваю мову і засвоіла чужую, а пры «суперстраце» яно захавала сваю мову, растварыўшы ў ёй мову прышлага народу.

Тэрміны «адстрат» і «суперстрат» выкарыстоўваюцца ў мовазнаўстве больш рэдка, чым «субстрат».

§ 82. Рэгіянальныя, міжнацыянальныя і міжнародныя мовы

Пры масавых контактах паміж народамі ўзнікаюць штучныя мовы міжнароднага прызначэння: *валяпук* (1880 г.), *эсперанта* (1887), *інтэрлінгва* (1903 г.), *iда* (1907).

Сярод дапаможных сродкаў міжнародных зносінаў асаблівае пашырэнне набыла мова эсперанта, створаная польскім урачом Л.Заменгофам (псеўданім Esperanto – ‘той, хто спадзяеца’). У аснове гэтай мовы – лексіка найбольш пашыраных еўрапейскіх моваў, графіка — лацінская, арфаграфія заснаваная на фанетычным прынцыпе.

Эсперанта атрымала пашырэнне ў Заходній Еўропе, Японіі і іншых краінах. На гэтай мове існуюць газеты, часопісы, пераклады мастацкіх твораў і навуковых працаў. Аднак эсперанта, як і ўсякая іншая штучная мова, не можа стаць сусветнаю мовай, бо яна функцыйна абмежаваная (не з'яўляеца афіцыйнаю мовай), не мае натуральнага развіцця.

Для міжнародных зносінаў бяруцца натуральныя, прыродныя мовы – англійская, французская, іспанская, кітайская, арабская, руская. Гэтыя шэсць моваў выступаюць афіцыйнымі і рабочымі мовамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.

У наш час асабліва пашыраеца на ўсе мовы свету рост супольных элементаў – інтэрнацыяналізмаў як вынік шчыльных контактаў паміж народамі свету.

ЛІТАРАТУРА

I

1. Беларуская мова: Энцыклапедыя. – Мн., 1994.
2. Рагаўцоў В.І. Практыкум па ўводзінах у мовазнаўства. – Мн., 1989.
3. Рагаўцоў В.І. Уводзіны ў мовазнаўства. Заданні для самастойнай работы. – Мн., 1992.
4. Рагаўцоў В.І., Юрэвіч А.Л. Уводзіны ў мовазнаўства. – Мн., 1987.
5. Сцяцко П.У. Пачатковы курс мовазнаўства. – Гродна, 1993.
6. Сцяцко П.У., Гуліцкі М.Ф. Антанюк Л.А. Слоўнік лінгвістычных тэрмінаў. – Мн., 1990.
7. Русско-белорусский словарь лингвистических терминов / Ред. Н.В.Бирилло и П.В.Стецко. – Мн., 1988.

II

1. Будагов Р.А. Введение в науку о языке. – М. , 1965.
2. Головин Б.Н. Введение в языкознание. – М., 1983.
3. Кодухов В.И. Введение в языкознание. – М., 1987.
4. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М., 1998.
5. Реформатский А.А. Введение в языкознание. – М., 1996.
6. Сцяцко П.У. Беларускае народнае словаўтварэнне. Мн., 1977.
7. Сцяцко П.У. Проблемы нормы, культуры языка. Гродна, 1998

III

1. Ахманова О.Е. Словарь лингвистических терминов. – М., 1966.
2. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.
3. Энциклопедический словарь юного филолога (языкоznание). – М., 1984.

Адзінкі словаўтварэння
Адназначныя слова
Аднакаранёвыя антонімы
Аднакаранёвыя сіонімы
Аднакаранёвыя слова
Аднамоўны слоўнік
Аднаскладны сказ, гл. аднасастаўны сказ
Аднаформавыя слова
Адстрат
Адчынены (адкрыты) склад
Азбука
Азначальнае
Азначанае
Айканіміка
Айканімія
Айконімы
Акалічнасныя адносіны
Акалічнасныя словазлучэнні
Акалічнасць
Акамадацыя
Аканне
Акт маўлення (гаварэння)
Акт разумення
Актуальны падзел сказа
Актыўная граматыка
Актыўная канструкцыя
Актыўная лексіка
Актыўны слоўнік
Актыўныя маўленчыя органы
Акумуляцыйная функцыя мовы
Акустыка гукаў
Акустычная фанетыка
Акцэнт I (націск)
Акцэнт II (асаблівасці вымаўлення)
Акцэнтавае слова
Акцэнтаванне
Акцэнтавыя варыянты слова
Акцэнтуацыя

Алалекса
Аламорф
Алафанема
Алафон
Александрыйская граматыка
Алтайская (цюрцкая) моўная сям'я
Алфавіт
Алфавітнае пісьмо
Алфавітны слоўнік
Алфавіты свету
Альвеолавыя (альвеалярныя) зычныя
Альтэрнацыя
Аманіміка
Аманімія
Амафоны
Амаформы
Амбіфікс
Амографы
Амонімы
Аморфныя мовы
Амплітуда гука
Аналіз
Аналітызм
Аналітычная лексема
Аналітычная форма слова
Аналітычны лад мовы
Аналітычныя мовы
Аналогія
Анамасіялогія
Анамастыка
Антаніміка
Антанімічная пара
Антанімічны слоўнік
Антанімія
Аntonімы
Антралінгвістыка
Антраланіміка
Антраланімія

Антронімы
Антэза
Апазіцыя
Апасродкаванае пазычанне
Апелятыў
Апелятыўная лексіка
Апелятыўная функцыя мовы
Апікальныя зычныя
Апісальна-нарматыўная граматыка
Апокапа
Арабскае пісьмо
Аргатызмы
Арго
Артыклі
Артыкуляцыйная база
Артыкуляцыйная фанетыка
Артыкуляцыя
Арфаграма
Арфаграфічны слоўнік
Арфаграфія
Арфаэпічны слоўнік
Арфаэпія
Архаізмы
Архетып
Архіфанема, гл. гіперфанема
Арэал
Арэальная (геаграфічная) класіфікацыя моваў
Арэальная тыпалоя
Асіміляцыя
Аснова слова
Аснова словазмянення
Аснова словаўтварэння, гл. словаўтваральнай аснова
Аснова формаўтварэння
Асноўны слоўнікавы фонд мовы
Аспіраты
Атлас дыялекталагічны
Атлас моваў свету
Атрыбут

Атрыбытуюная функцыя
Атрыбытуюная словазлучэнні
Афікс
Афіксавы (афіксальны) спосаб словаўтварэння
Афіксацыя
Афіцыйна-справовы стыль
Афразійская (семіцка-хаміцкая) моўная сям’я
Афрыкаты

Б

База словаўтварэння
Бакавыя зычныя
Балканская моўная супольнасць (саюз)
Балтыйская моўная група
Беларускае пісьмо
Беспасярэднія пазычанні
Беспісмовыя мовы
Білабіяльныя зычныя
Білінгвізм
Бінарная структура слова
Бязафіксавы (бязафіксны) спосаб словаўтварэння
Бяззлучнікавая сувязь
Бяззлучнікавы сказ

В

Вакабула
Вакалізм
Вакалічная пратэза
Вакалічныя мовы
Валентнасць
Варварызмы
Варыянтнасць
Варыяントы графемы
Варыяントы літаратурнай мовы
Варыяントы марфемаў
Варыяントы мовы
Варыяントы слова
Варыяントы фанемы
Варыяціі фанемы
Велярныя зычныя

Велярызаваныя зычныя
Велярызацыя
Вербалізацыя
Вербоіды
Вібранты
Вобраз слова
Вугорска-фінская (уральская) моўная сям'я
Вульгарызмы
Вусна-гутарковая лексіка
Вусна-гутарковы стыль мовы
Вусныя пазычанні
Выбухныя зычныя
Выказванне
Выклічнікавая тэорыя паходжання мовы
Вылічальная лінгвістыка
Вытворнае слова
Вытворная аснова
Вытрымка
Вышыня гука
Вязь
Вяршыня склада

Г

Газетна-публіцыстычная лексіка
Галасавыя звязкі
Галосныя гукі
Галоўны кампанент словазмянення
Галоўныя члены (складнікі) сказа
Гаплагогія
Гармонія галосных
Гартанныя зычныя
Генеалагічная класіфікацыя моваў
Герагліфічнае (іерагліфічнае) пісьмо
Германістыка
Германская моўная група
Герогліф (іерогліф)
Гіперонім
Гіпонім

Гіпотэза
Гістарызмы
Гістарычна граматыка
Гістарычна лексікалогія
Гістарычна фанетыка
Гістарычны прынцып арфаграфіі
Гістарычны слоўнік
Глаголіца
Глайды
Глоткавыя зычныя
Глухія зычныя
Гнездавы слоўнік
Граматыка
Граматычнае значэнне
Граматычная будова слова
Граматычная катэгорыя
Граматычная форма
Граматычны лад мовы
Граматычны прынцып арфаграфіі
Граматычны амонімы
Граматычныя разрады слоў,
гл. часціны мовы

Грамема
Графема
Графіка
Графічнае пісьмо
Графічная асіміляцыя
Графічныя амонімы
Грэцкае пісьмо
Губна-губныя зычныя
Губна-зубныя зычныя
Губныя зычныя
Гук мовы
Гукавая мова
Гукавыя законы
Гукавыя змены
Гукапераймальная тэорыя мовы
Гутарковы стыль мовы

Д

Дамінанта сінанімічнага шэрагу (раду)
Дапаможны дзеяслоў
Дапасаванне
Дапаўненне
Дарсальныя зычныя
Дастасоўнае мовазнаўства
Дастасоўная лексікалогія
Даўжыня гука
Двухскладны сказ, гл. (двуҳастаўны) сказ
Дзвюхмоўе
Дзвюхмоўныя слоўнікі
Дзеепрыметнік
Дзеепрыслоўе
Дзеяслоў-звязка
Доўгія галосныя
Доўгія зычныя
Дрыготкі (“дрыжачы”) зычны
Дывергенцыя
Дыграф
Дынамічны націск
Дыпламатычнае табу
Дысіміляцыя
Дыстактавая асіміляцыя
Дыстыбуцыя
Дыферэнцыйны прынцып арфаграфії
Дыферэнцыйныя прыметы фанемы
Дыферэнцыяцыя мовы
Дыфтантгойд
Дыфтонг
Дыхатамія
Дыякрытычны знак
Дыялект
Дыялекталогія
Дыялектная лексіка
Дыялектны слоўнік
Дыялектызмы
Дыярэза

Дыяхранічнае словаўтарэнне
Дыяхранічная граматыка
Дыяхранія
Дэванагары
Дэнатат
Дэнататыўны кампанент слова
Дэнтальныя зычныя
Дэрыват
Дэрываталогія
Дэрывацыйнае значэнне
Дэрывацыйны афікс
Дэрывацый
Дэтэрміналагізацыя
Дэфініцыя
Дээтымалагізацыя

Е, ё

Етаваныя галосныя літары
Ётавая артыкуляцыя
Ётавыя галосныя літары

Ж

Жарганізм
Жаргон
Жаргонная лексіка
Жывыя мовы

З

Загалоўкае слова
Заднепаднябенныя зычныя
Заднеязычныя зычныя
Закон адчыненых складоў
Закон узрастання гучнасці
Законы развіцця мовы
Залежны кампанент словазлучэння
Замыканне
Замяшчальныя слова
Запазычанне, гл. пазычанне
Заходнеславянская моўная група
Зачыненыя (закрытыя) склады

Звонкія зычныя
Звязаны націск
Звязаныя значэнні слова
Звязаныя карані
Злітая (злітныя) зычныя
Злучальная сувязь
Злучальная галосныя
Злучнік
Злучнікае слова
Змешаны націск
Змешаныя мовы
Змычна-выбухныя зычныя
Змычна-праходныя зычныя
Змычна-шчылінныя зычныя
Змычныя зычны гукі
Знак
Знакавая сістэма
Значнасць
Значэнневая частка слова
Значэнне слова
Зубныя зычныя
Зычныя гукі

I

Ідыёма
Ідыялект
Ідыяматыка
Ідэаграма
Ідэаграфічнае пісьмо
Ідэаграфічныя сіонімы
Ідэаграфія
Іерогліф, гл. герогліф
Ізаглосы
Ізаляваныя мовы
Ізафет
Імгненныя зычныя
Іменныя словазлучэнні
Іменныя часціны мовы
Імёны ўласныя

Інварыянт
Інвентар моўных адзінак
Інвентар пісьма
Інверсійныя слоўнікі
Інверсія
Індаарыйская (індыйская) моўная група
Індаеўрапейская сям’я моваў
Інжынерная лінгвістыка
Інкарпараванне
Інкарпараваныя мовы
Інкарпарацыя
Інтаналогія
Інтанацыя
Інтанацыя складу
Інтанема
Інтэгральныя прыметы фанемы
Інтэграцыя моваў
Інтэнсіўнасць гука
Інтэрнацыяналізмы
Інтэрферэнцыя
Інтэрфікс
Інфарматыка
Інфікс
Інфінітыв
Інфлексія, гл. унутраная флексія
Іншамоўныя слова
Іранская моўная група

К

Каардынаваць
Каардынацыя
Кагнітыўная функцыя мовы
Кайнэ
Какумінальныя зычныя
Калькаванне
Калькі
Камбінаванае тлумачэнне значэння слова
Камбінаторныя змены гукаў
Кампазіцыя

Камунікацыйная граматыка
Камунікацыйная функцыя мовы
Камунікацыйны аспект сказа
Камунікацыя
Кана
Канатацыйны аспект слова
Канатацыя
Канвергенцыя
Канверсія
Кансанантавая пратэза
Кансанантавыя мовы
Кансананты
Кансанантызм
Канструкцыйны аспект сказа
Канстытуцыйныя прыметы фанемаў
Кантактавая асіміляцыя
Кантрастыўная граматыка
Кантэкст
Кантэкставыя антонімы
Кантэкставыя сіонімы
Канфіксацыя
Канчатак
Каранёвая марфема
Каранёвы тып мовы
Каранёвый мовы
Кароткія галосныя
Карэлляцыйная пара
Карэлляцыя
Катахрэза
Катэгорыі граматычныя
Катэгорыя стану
Квантытатыўны націск
Кельцкая моўная група
Кінетычнай мова
Кіраванне
Кірыліца
Кітайскае пісьмо
Кітайска-тыбецкая моўная сям'я

Класіфікацыя моваў

Клінапіс

Клінапіснае пісьмо

Клітыка

Кніжны стыль мовы

Колькасны націск

Конфікс

Корань слова

Крэольскія мовы

Культура маўлення

Культура мовы

Л

Лабіялізаваныя галосныя

Лабіялізацыя

Лабіяльна-дэнタルныя зычныя

Лабіяльныя зычныя

Лагаграмы

Лагаграфія

Лагічны націск

Ларынгальныя зычныя

Латэральныя зычныя

Лаціна

Лацінка

Лацінскае пісьмо

Лацінскі алфавіт

Лекса

Лексема

Лексемаграмы

Лексіка

Лексікаграфія

Лексікалізацыя

Лексікалогія

Лексікон

Лексічнае значэнне слова

Лексічная сістэма мовы

Лексічны ярус мовы

Лексічныя амонімы

Лексічныя дублеты

Лігатура
Лінгвагеаграфія,
гл. лінгвістичная географія
Лінгвасеміётыка
Лінгва-франка
Лінгвістыка
Лінгвістичная географія
Лінгвістичны атлас
Лінгвістичны слоўнік
Літара
Літаратурная мова

М

Мадальнасць
Мадальныя слова
Мадэль (словаўтаральная)
Малюнкае пісьмо, гл. піктаграфія
Манафтонг
Мангольская моўная сям'я
Марфалагізаваны член сказа
Марфалагічная класіфікацыя моваў
Марфалагічны прынцып арфаграфії
Марфалогія
Марфаналогія
Марфанема
Марфанематычны прынцып арфаграфії
Марфема
Марфемны склад слова
Марфемны ярус мовы
Марфемныя варыянты слова
Матываванасць значэння слова
Матывацый слова
Матэматычная лінгвістыка
Маўленне
Маўленчая граматыка
Маўленчы аппарат
Маўленчы такт
Маўленчыя антонімы
Маўленчыя сінонімы

Медычнае табу
Мелодыка маўлення
Месца ўтварэння зычнага
Метамова
Метанімія
Метатэза
Метафара
Мёртвыя мовы
Mігі (жэсты)
Міжгаліновыя амонімы
Міжмоўныя амонімы
Міжнародныя мовы
Міжстылёвая лексіка
Мікратапаніміка
Міміка
Мнагазначнае слова
Мнагазначнасць
Мова
Мова-аснова (першамова)
Мовазнаўства
Мова мігаў (жэстаў)
Мова міжнацыянальных зносінаў
Мова народнасці
Монасемічнае слова
Морф
Моўная дзейнасць
Моўная палітыка
Моўная сям'я
Моўны такт
Моўныя ўніверсаліі
Моцная пазіцыя фанемы
Музычны націск
Мысленне
Мяккае паднябенне
Мяккія зычныя

Н

Наватворы
Навукова-папулярны стыль мовы

Навуковая граматыка
Навуковы стыль мовы
Назалізацыя
Назальныя галосныя
Назальныя зычныя
Называльная функцыя мовы,
гл. намінацыйная функцыя
Намеклатура
Намінатыўны лад сказа
Намінацыйнае значэнне
Намінацыйная функцыя мовы
Намінацыя
Нарматыўная граматыка
Народная этымалогія
Насавыя галосныя
Насавыя зычныя
Натуральнае пазычанне
Націск
Нацыянальная мова
Неалагізмы
Неалогія
Невытворная аснова
Неграфічная асіміляцыя
Нейралінгвістыка
Нейтральная лексіка
Нейтральны стыль мовы
Нелабілізаваныя галосныя
Немарфалагізаваныя члены сказа
Неназальныя галосныя
Неназальныя зычныя
Непадзельныя асновы
Непадзельны сказ
Непадоўжаныя зычныя
Непаўназначныя слова
Непаўназначныя часціны мовы
Непрадукцыйныя афіксы
Непрадукцыйныя словаўтаральныя тыпы
Непрычыненыя (непрыкрытыя) склады

Нерухомы націск
Нерэгулярныя афіксы
Несамастойныя часціны мовы
Несапраўдныя дыфтонгі
Нескладовыя гукі
Нефаналагічныя прыметы фанемы
Нефіксаваны націск
Норма моўная
Нульсуфіксацыя
Нулявая марфема
Нулявая флексія
Нулявы экспанент
Няпоўныя амонімы
Няпоўныя антонімы
Няпоўныя сінонімы

П

Падоўжаныя зычныя
Падпарарадкавальная сувязь
Падпарарадкаванне
Пазіцыйныя змены гукаў
Пазіцыя
Пазнавальная функцыя мовы
Палаталізаваныя зычныя
Палаталізацыя
Палатальныя зычныя
Палеаграфія
Памякчальныя зычныя
Памяркоўны пурыйзм
Паняцце
Парадак слоў
Парадыгма
Парадыгматыка
Парадыгматычныя адносіны
Паранімія
Параўнальна-гістарычная граматыка
Параўнальна-гістарычны метад
Паронімы
Пасіўная лексіка

Пасіўны слоўнік
Пасіўныя органы маўлення
Паслялогі
Пастаянны (сталы) націск
Паўголосныя гукі
Паўднёваславянская моўная група
Паўдыялект
Паўза
Паўзаванне
Паўкалькі
Паўстаў
Паходжанне мовы
Паэтычная лексіка
Перакладныя слоўнікі
Пераназва
Пераноснае значэнне
Перараскладанне
Перцэпцыйная функцыя фанемы
Першамова (прамова)
Першаснае значэнне слова
Піджыны
Піктаграмы
Піктаграфія
Пісьмо
План выяўлення (“азначальнае”)
План зместу (“азначанае”)
Поле
Полісемічнае слова
Полісемія
Полісінтэтычныя мовы
Постапазіцыйны член
Поспазіцыя
Постфікс
Поўная рэдукцыя
Поўная фанемаграфія
Поўныя амонімы
Аоўныя антонімы
Поўныя сіонімы

Правапіс
Правілы чытання (арфаэп.)
Прагрэсіўная асіміляцыя
“Прадметнік”
Прадукцыйнасць
Праклітыкі
Практычнае мовазнаўства
Практычная граматыка
Практычная транскрыпцыя
Прамова (мова-аснова)
Пранаміналізацыя
Прасадычныя з’явы
Праславянская лексіка
Праславянская мова
Прасодыя
Прастамоўе
Пратэза
Прафесійнае арго
Прафесійная лексіка
Прафесіяналізмы
Праформа, гл. архетып
Працоўная тэорыя мовы
Працягласць гука
Працяглыя зычныя
Прыватнае мовазнаўства
Прымыканне
Прыназоўнік
Прынцыпы арфаграфіі
Прынцыпы класіфікацыі гукаў
Прыстаўка
Прычыненія (прыкрытыя) склады
Предыкат
Предыкатыў
Предыкатыўная сувязь
Предыкацыйная адзінка
Предыкацыя
Прэпазіцыйны член
Прэпазіцыя

Прэфікс
Прэфіксы спосаб утварэння
Прэфіксацыя
Псіхалінгвістыка
Публіцыстычна-прамоўніцкі стыль мовы
Публіцыстычны стыль мовы
Пурызм
Пярэднеязычныя зычныя
Пярэднія галосныя

P

Рад галоснага
Разгорнуты сказ
Разгорнуты член сказа
Размоўны стыль мовы
Разнамесцавы націск
Раманская моўная група
Распадабненне
Род
Роднаснасць моваў
Роднасныя мовы
Родная мова
Рознакаранёвыя антонімы
Рознакаранёвыя сіонімы
Ротавыя зычныя
Рухомы націск
Ручная мова
Рытм
Рэаліі
Рэгрэсіўная асіміляцыя
Рэгулярныя афіксы
Рэгулярныя фанетычныя змены
Рэдукаваныя гукі
Рэдукцыя
Рэдуплікацыя
Рэестр слоўніка
Рэзанатар
Рэканструкцыя
Рэкурсія

Рэляцыйнае значэнне
Рэляцыйнае словазлучэнне
Рэтэрміналагізация
Рэферэнт
Рэфлексная тэорыя мовы
Речавае пісьмо
Рэма

С

Самастойныя слова
Самастойныя часціны мовы
Санант
Санорная тэорыя склада
Санорныя зычныя
Сацыялінгвістыка
Сацыяльнае расслаенне мовы
Сацыяльная функцыя мовы
Сацыяльныя адгалінаванні мовы
Свабодны корань
Свабодны націск
Свабодныя значэнні
Сегмент
Сема
Семантыка
Семантычна-стылістычныя сіонімы
Семантычная калька
Семантычная структура слова
Семантычныя варыянты слова
Семасіялогія
Семема
Семіётыка
Семіялогія
Сігніфікат
Сігніфікацыйная функцыя фанемы
Сігніфікацыйны кампанент слова
Сілабаграмы
Сілабічнае пісьмо
Сіла гуку
Сілавы націск

Сінанімізацыя
Сінаніміка
Сінанімія
Сінгарманізм
Сіnekдаха
Сінкопа
Сінкрэтызм
Сінкрэтычны афіксы
Сінонімы
Сінтагма
Сінтагматыка
Сінтагматычны націск
Сінтагматычны адносіны
Сінтаксіс
Сінтаксічная сувязь
Сінтаксічны ярус мовы
Сінтаксічны час
Сінтэтызм
Сінтэтычна форма слова
Сінтэтычны лад мовы
Сінтэтычны способ
Сінтэтычны мовы
Сінхранічнае словаўтварэнне
Сінхранічная граматыка
Сінхранія
Сістэма матэрыяльных адзінак мовы
Сістэма мовы
Сістэма правілаў функцыянування мовы
Сістэма часцінаў мовы
Сітуацыйныя слова
Сказ
Склад
Складанае слова
Складана-скарочаныя слова
Складаны сказ
Складападзел
Складаўтаральныя гукі
Складнікі сказа, гл. члены сказа

Складовае пісьмо
Складовы акцэнт
Складовыя гукі
Скланенне
Скорапіс
Скрыжаванне моваў
Славістыка
Славянска-кірылаўскі алфавіт
Славянская моўная група
Слова
Словазлучэнне
Словазмянільная марфема
Словапарарадак
Словаскладанне
Словаўживанне
Словаўтворальнае гняздо
Словаўтворальнае значэнне
Словаўтворальная аснова
Словаўтворальная база
Словаўтворальная калька
Словаўтворальная мадэль
Словаўтворальная марфема
Словаўтворальны ланцужок
Словаўтворальны слоўнік
Словаўтворальны тып
Словайтварэнне
Словаформа
Слова ступені
Слоўнік
Слоўнікавы артыкул
Слоўнікавы склад мовы
Слоўны націск
Службовыя слова
Службовыя часціны мовы
Слэнг
Спадальныя дыфтонгі
Спалучальнасць слоў
Спантанныя гукавыя змены

Спецыяльная лексіка
Спосаб утварэння зычнага
Спрадвечная лексіка
Спражэнне
Спрашчэнне (“апрошчанне”)
Сродкі зносінаў
Сталы націск
Стараславянская мова
Структура мовы
Ступені парадкавання
Стылістыка
Стылістачна афарбованыя слова
Стылістична нейтральныя слова
Стыль мовы
Стэнаграфія
Суб'ект
Субстантывацыя
Субстрат
Сузначэнні
Супастаўляльная граматыка
Суперстрат
Суплетывізм
Суфікс
Суфіксавы спосаб
Суфіксацыя
Сцяжэнне гукаў
Сям’я моваў
Сярэднепаднябенныя зычныя
Сярэднеязычныя зычныя

Т

Табу
Табуізацыя
Такт
Тактавы націск
Танальная тэорыя склада
Танальныя гукі
Танічны націск
Тапаніміка

Тапанімічныя слоўнікі
Тапонімы
Тоны
Традыцыйны прынцып арфаграфії
Транскрыпцыя
Транскрыпцыя Міжнароднай фанетычнай асацыяцыі
Транслітарацыя
Транспазіцыя
Трансфікс
Тропы
Трыфтонг
Тыпалагічнае мовазнаўства
Тыпалогія мовы
Тып мовы
Тэзаўрус
Тэкст
Тэмбр гуку
Тэмп маўлення
Тэорыя выклічнікаў
Тэорыя гукапераймання
Тэорыя мігаў (жэстаў)
Тэорыя працоўных выкрыкаў
Тэрмін
Тэрміназнаўства
Тэрміналагічная лексіка
Тэрміналогія
Тэрміналагізацыя

У

Увула
Увулярныя зычныя
Ужытковае мовазнаўства
Узроўні (роўні) мовы, гл. ярусы мовы
Узус
Уласнабеларуская лексіка
Уласнае імя
Умляўт
Універсаліі
Універсальная знакавая сістэма

Унутранае мысленне
Унутраная флексія
Унутраная форма слова
Урбаніміка
Урbonімы
Устаў
Усходнеславянская лексіка
Усходнеславянская моўная група
Утваральная аснова,
гл. словаўтваральная аснова

Ф

Фактыў
Фанаграмы
Фанаграфія
Фаналагічная транскрыпцыя
Фаналагічныя прыметы фанемаў
Фаналогія
Фанема
Фанемаграмы
Фанеміка
Фанемная транскрыпцыя
Фанемны ярус мовы
Фанетыка
Фанетычнае слова
Фанетычная транскрыпцыя
Фанетычны закон
Фанетычны прынцып арфаграфії
Фанетычныя амонімы
Фанетычныя варыянты слова
Фанетычныя змены
Фармальна-класіфікацыйнае значэнне
Фармальна-класіфікацыйныя афіксы
Фармальная граматычныя катэгорыі
Фарматыў
Фарынгальныя зычныя
Фіксаваны націск
Філаглогія

Фінікійскі алфавіт
Флексійныя мовы
Флексія
Фоны
Формаўтаральная марфема
Формаўтарэнне
Фраза
Фразавая інтанацыя
Фразавы націск
Фразаграма
Фразеаграфія
Фразеалагізм
Фразеалагічнае адзінства
Фразеалагічнае злучэнне
Фразеалагічнае зрашчэнне
Фразеалагічныя выразы
Фразеалогія
Фразема
Фрыкатыўныя зычныя
Фузійныя мовы
Фузія
Функцыі мовы
Функцыйна-стылістычныя варыянты мовы
Функцыйная граматыка
Функцыйная класіфікацыя моваў
Функцыйная фанетыка
Функцыйны стыль

Ц
Царкоўнаславянская мова
Цвёрдые зычныя
Цыркумфікс

Ч
Чаргаванне гукаў
Частковыя амонімы
Частковыя антонімы
Частковыя сіонімы
Часціны мовы

Часціцы

Члены

Члены сказа (складнікі)

III

Школьная граматыка

Шматформавыя слова

Шматфункцыйныя (поліфункцыйныя) мовы

Штучныя мовы

Шумерскае пісьмо

Шумныя зычныя

Шчылінна-працяжныя зычныя

Шчылінная зычныя

Э

Экзатычная лексіка

Экскурсія

Экспанент знака

Экспрэсійная функцыя мовы

Эмацыйна-ацэнкавае слова

Энантыясемія

Энклітыка

Энцыклапедычны слоўнік

Эпентэза

Эргатыў

Эргатыўная тыпалогія

Эргатыўны лад

Эсперанта

Эстэтычная функцыя мовы

Этналінгвістыка

Этнаніміка

Этнасемантыка

Этымалагічная даведка

Этымалогія

Эўфемізацыя

Эўфемізмы

Я

Язычковыя зычныя

Язычныя зычныя

Ярус мовы

ЗМЕСТ

Прадмова.....	3
Уступ. Мовазнаўства як навука, яго сувязі з іншымі галінамі ведаў.....	5
РАЗДЗЕЛ I. Прырода, існаць і функцыі мовы, яе структура....	10
§ 1. Прырода мовы, яе існаць.....	10
§ 2. Функцыі мовы.....	11
§ 3. Узаемадносіны мовы і мыслення.....	12
§ 4. Мова і маўленне.....	13
§ 5. Мова і грамадства (мова – народ – класы – іншыя супольнасці – асоба).....	16
§ 6. Стылістычныя адрозненні ў мове.....	19
§ 7. Мова як адмысловая знакавая сістэма.....	19
§ 8. Сістэма і структура мовы, раздзелы мовазнаўства.....	23
РАЗДЗЕЛ II. Фаналогія.....	26
§ 9. Фаналогія як навука.....	26
§ 10. Транскрыпцыя і яе віды.....	26
§ 11. Гукі мовы (маўлення) і аспекты іх вывучэння.....	28
§ 12. Маўленчы аппарат і функцыі яго частак. Фізілагічная характеристыка гукаў. Артыкуляцыя.....	30
§ 13. Галосныя і зычныя гукі.....	32
§ 14. Галосныя гукі і прынцыпы іх класіфікацыі.....	33
§ 15. Зычныя гукі і прынцыпы іх класіфікацыі.....	36
§ 16. Фанетычны падзел маўленчай плыні.....	41
§ 17. Узаемадзеянне гукаў у маўленчай плыні (фанетычныя працэсы).....	44
§ 18. Прасадычныя з’явы.....	52
§ 19. Фанеміка (функцыйная характеристыка гукаў мовы).....	57
§ 20. Фанетычныя (гукавыя) законы.....	61
§ 21. Арфаэпія.....	62
РАЗДЗЕЛ III. Марфеміка і словаўтварэнне.....	63
§ 22. Марфеміка. Марфемы і іх класіфікацыя.....	63
§ 23. Афіксы і іх тыпы.....	65
Словаўтварэнне.....	69
§ 24. Асноўныя адзінкі словаўтварэння.....	69
§ 25. Спосабы ўтварэння новых слоў.....	73
§ 26. Словаўтваральны і марфемны аналізы структуры слова	

РАЗДЗЕЛ IV. Лексікалогія.....	77
§ 27. Лексікалогія як наука і яе відь.....	77
§ 28. Слова як аб'ект лексікалогії.....	78
§ 29. Лексічна значенне слова.....	81
§ 30. Узаемадачыненні слова і паняцца.....	84
§ 31. Шматзначнасць слова, або полісімія.....	86
§ 32. Аманімія слоў. Амонімы і іх тыпы, шляхі ўзнікнення..	90
§ 33. Сіонімы, іх тыпы і крыніцы.....	91
§ 34. Антанімія. Антонімы і іх тыпы.....	94
§ 35. Матываванасць слова. Этымалогія.....	96
§ 36. Устойлівия словазлучэнні і фразеалагізмы.	
Фразеалогія.....	100
§ 37. Тэрміны і тэрміналогія. Тэрміназнаўства.....	103
§ 38. Храналагічныя пласты лексікі.....	105
§ 39. Пазычанні з іншых моваў. Віды пазычанняў.....	110
§ 40. Пурыйм і яго віды.....	114
§ 41. Стылістычныя пласты лексікі.....	115
РАЗДЗЕЛ V. Лексікаграфія.....	118
§ 42. Лексікаграфія як наука. Два асноўныя тыпы слоўнікаў..	118
§ 43. Віды лінгвістычных слоўнікаў.....	120
§ 44. Тлумачальны слоўнік і кампаненты яго слоўнікавагаартыкула.....	121
РАЗДЗЕЛ VI. Граматыка.....	125
§ 45. Граматыка як наука, асноўныя аб'екты яе вывучэння..	125
§ 46. Граматычная будова слова.....	129
§ 47. Сродкі (спосабы) перадачы граматычных значэнняў..	132
§ 48. Сінтэтычны і аналітычны лад мовы.....	138
§ 49. Часціны мовы і прынцыпы іх вылучэння.....	140
§ 50. Сістэма часцінаў мовы.....	144
§ 51. Сінтаксіс як раздел граматыкі.....	146
§ 52. Сінтаксічныя сувязі і спосабы іх фармальнай перадачы..	147
§ 53. Словазлучэнне і яго віды.....	150
§ 54. Сказ і яго асноўныя адзнакі. Аспекты вывучэння сказа. Віды сказаў.....	152
§ 55. Члены сказа.....	155
РАЗДЗЕЛ VII. Гістарычны змены ў фанетычнай і граматычнай структуры мовы.....	157

§ 56. Гістарычныя змены ў фанетычным ладзе мовы.....	157
§ 57. Гістарычныя змены ў граматычным ладзе мовы....	160
РАЗДЗЕЛ VIII. Пісьмо.....	165
§ 58. Пісьмо і яго роля ў мове.....	165
§ 59. Інвентар пісьма.....	166
§ 60. Асноўныя этапы ў гістарычным развіцці пісьма.....	168
Графіка і арфаграфія.....	174
§ 61. Графіка. Алфавіт і яго асноўныя віды.....	174
§ 62. Арфаграфія і яе прынцыпы.....	176
§ 63. Практычная транскрыпцыя і транслітарацыя.....	179
§ 64. Транскрыпцыя Міжнароднай Фанетычнай Асацыяцыі..	181
§ 65. Стэнаграфія.....	181
РАЗДЗЕЛ IX. Класіфікацыя моваў свету і яе віды.....	181
§ 66. Тыпы класіфікацыяў моваў свету і іх падставы.....	181
§ 67. Тыпалагічная класіфікацыя і яе віды.....	182
§ 68. Марфалагічная класіфікацыя (тыпалогія). Мовы каранёвыя (ізоляцыйныя), аглютинацыйныя, флексійныя і інкарпарацыйныя (полісінтэтычныя).....	183
§ 69. Фаналагічная тыпалогія.....	185
§ 70. Сінтаксічная тыпалогія.....	186
§ 71. Генеалагічная класіфікацыя моваў і яе адзінкі.....	186
§ 72. Параўнальна-гістарычны метад.....	187
§ 73. Індаеўрапейская сям'я моваў і яе асноўныя групы (галіны).....	189
§ 74. Іншыя сем'і моваў свету.....	190
§ 75. Арэальная і функцыйная класіфікацыя моваў.....	191
РАЗДЗЕЛ X. Паходжанне мовы.	
Гістарычнае развіццё моваў.....	192
§ 76. Праблемы паходжання мовы.....	192
§ 77. Асноўныя гіпотэзы паходжання мовы.....	193
§ 78. Развіццё моваў і дыялектаў у розныя гістарычныя эпохі..	195
§ 79. Працэсы канвергенцыі і дывергенцыі моваў.....	195
§ 80. Моўныя кантакты і іх вынікі. Адстрат, субстрат і суперстрат.....	198
§ 81. Піджыны і крэольскія мовы.....	198
§ 82. Рэгіянальныя, міжнацыянальныя і міжнародныя мовы..	199
Літаратура.....	200
Тэрміналагічны паказальнік.....	201

Вучэбнае выданне

Сцяцко Іван Якаўлевіч

УВОДЗІНЫ Ў МОВАЗНАЎСТВА

Дапаможнік
для студэнтаў філалагічных спецыяльнасцей
вышэйшых навучальных устаноў

Рэдактар Н.М.Красніцкая.

Камп'ютэрная вёрстка: Т.А.Каваленка.

Здадзена ў набор 02.04.2001. Падпісана да друку .06.2001.

Фармат 60x84/16. Папера афсетная №1.

Друк афсетны. Гарнітура Таймс.

Ум.друк.арк. 11,07. Ул.-выд.арк. 10,5.

Тыраж 300 экз. Заказ .

Падатковая льгота — Агульнадзяржаўны класіфікатар

Рэспублі

кі Беларусь АКРБ 007 — 98, ч.1, 22.11.20.600.

Установа адукацыі

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы».

ЛВ №96 ад 02.12.97 г.

Вул. Ажэшкі, 22, 230023, г. Гродна.

Надрукавана на тэхніцы выдавецкага аддзела Установы адукацыі

«Гродзенскі дзяржаўны універсітэт імя Янкі Купалы».

ЛП №111 ад 29.12.97 г.

Вул. Ажэшкі, 22, 230023, г. Гродна.